

Бб 9992

КУЗЬМА
ЧОРНЫ

БАЦЬКАЎШЧЫНА

Д. В. Б.





~~31894~~

Ба 9992

КУЗЬМА
ЧОРНЫ

БАЦЬКАЎШЧЫНА

РОМАН

Бел. эл. № 725
1931 - Июн. 1953 г. 64 9992



Д В Б
Л И М
МЕНСК 1932

Рэдактар *Л. Бэндэ*

Тэхрэдактар *Ул. Сокалаў*

Вокладка *В. Камінскага*

Здана ў друкарню 20-III 32 г.

Падпісана да друку 17-VI 32 г.

Заказ № 1025.

3.000 экз.

(10 арк.).

Галоўлітбел № 3091.

Друкарня імя Сталіна.

25.04.2009

ПЕРШАЯ ЧАСТКА



1. ЛЕАПОЛЬД ГУШКА

Каб ведаць колькі працы павінен быў тут класьці чадавек, трэба самому ўбачыць гэтую дзялянку. І камяніца, і глей. Камяніца—наверсе. Там каржакаваты хвойнічак, як і запамятаюць людзі, усё гэтакі-ж самы, росту яму ніяма. Некаторыя хвоі аж на ралы пабіліся, вершаліна часта віlamі ўбок пайшла. Тут камяніца скрэз. Гэта—узгорак над балотам, над асакою, над сіўцом у лагу. Пакуль з узгорку ў балота, яшчэ як на злосьць туло, нібыта і мурог у вочы кінецца, а падыдзеш бліжэй, дык там сівец нібыта што і добрае. Калі мінуць хвойнічак, ідуучы ўгару праз яго, дык праз чвэртку кілёмэтра якога разбяжыцца поле і шлях. Тут трапіш усё-адно як у якую-небудзь іншую краіну: поле ўрадлівае, глею, каменьня—нізваньня. Шлях гасцінец. Старасьвецкія бярозавыя прысады загінаюцца ўправа, а адтуль ужо спрадвеку патыхала панскім духам: глухенькае месца, панскае і шляхеччае гняздо. Места—так, мае завулкаў і вуліц пад піцьдзесят; невялікі гарадок. Стаўши на ўзгорку, акрай каржакаватага хвойнічку, відаць: чорная вежа сярэдняявіковага княжага замку, шэрая касьцельная вежа, зялёная царкоўная,rudая (абшарпаная бляха) былога бэрнардынскага кляштару. Гэты кляштар, пасля паўстання шэсцьдзесят трэцяга году, расійская імпэрская ўлада скасавала. Там толькі ў аднэй двухпавярховай мураванай афіцыне, што ў глыбі двара, жылі два ксяндзы і іхня пакаёўкі, даволі такі дзяబёльня і ў самай жаночай моцы кабецины. Калі з ветрам, дык тут у хвойнічку нават чуваць як вызвоńваюць гадзіны на замкавай вежы, або як звоніць на мшу ў касьцеле ці ў царкве. Гукі гэтыя за дзесяць кілёмэтраў даходзяць сюды выразна. Места гэта тут відаць добра; яно стаіць на даволі такі вялікім узгорку.

Поле па той бок хвойніку роўнае, добрае; калі ў каго ёсьць каму, як і чым урабіць яго, і калі яшчэ яго ёсьць колькі трэба, дык яно табе ў сто столак верне. Але бяды была што траха ня ўвесь гэты абшар панскі. Сяляне абселіся па гэты бок хвойніку. Тут таксама зямля не сказаць каб самая горшая была як дзе ў гэтай мясцовасці, адно што падроблена яна на мышыныя загончыкі: народ размножваўся, без дзяльбы, калі ў каго і было поля ўмеру, ня жылі. Спрадвеку людзі дзяліліся.

На панскіх і на княжых абшарах, дзе зямля горшая, там за-пушчаны лясы, а тут—і гляіца, і камяніца, і добрая зямля—усё пайшло ў загоны. Тут сяляне туляцца адзін да аднаго як апенъкі на трухлявым пні—лыка, шарак, бруд у зрэбных ка-шулях; пот, мазалі і ані званьня прасьветлае гадзіны. Пад сялян гэтыя горшыя кавалкі зямлі пайшли тады, калі была скасавана паншчына і цар з панамі затыкалі мужычае горла. Тую-ж дробную дзялянчуку, з якое я пачаў гэтае апавяданье, нават і пан з царом нікому не адважыліся даць: гэтакая ўжо там ця-доля павінна была, няйначай, спасцігнуць кожнага. Так спрад-веку гэты кавалачак і пуставаў, урэзаўшыся адным бокам у ся-лянскія загоны, а другім у панскі палетак. Ён нібыта лічыўся панскі, але, разам з тым, і сяляне тут жывёлу съмела пасьвілі, і сівец касілі. А пасъля неяк пан авводзіў з каморнікам свае межы і тут ужо як мае быць далучыў да сябе гэты куток. Паставілі капёж і цяпер ужо нікто сюды ня меў права паткнунца. Так ён і марнеў гэты кавалак без карысці, нават жывёлу на ім ня пасьвілі; сам, значыцца, ня гам, і другому ня дам. На ўзгорку ля каменьня расылі палыны, на ўзылеску цвілі верасы, на прад-весні адгэтуль на ўзбалоцце съцякалі каламутныя ручайні сънегавое вады; каршачкі падпільноўвалі дробных птушак, зайцы пастрыквали цыбамі, калі браліся з княжага поля ўдодні да дзеннае свае дримоты, уначы ваўкі стрыглі зверху вачыма лог. У сонечныя дні, вясною ці ўлетку, на ўзылеску, высланая за доўгія гады хвойнымі голкамі, зямля добра награецца сонцем.

Раз тут спацыраваў хударлявы папок з таго самага гарадка. У сухім сонечным цяпле ён прысеў пад хвойкаю адпачыць. Ён скінуў боты і грэў ногі. Пасъля пачаў павольненчыка, каб не пакалоць ног, прахаджвацца ўзад і ўперад па съцежцы. Ці ён які псалм мармытаў ёбес пад нос, танклявым бабскім галаском, ці мо' успамінаў якую-небудзь, з юнацкіх яшчэ год сваіх, сэмінарскую

песеньку, ці што іншае—адным словам ён хадзіў тут і ціхенька съплюваў, зрабіўши раптам вынаходзтва, што сухая зямля, мяккая ад хвойных голак, і моху, ўпіяла ад сонца, прыемна можа грэць босыя ногі. Гэта было ўжо тады, калі на гэтай зямлі, праз колькі год ужо, корпаўся чалавек. Тут якраз гэты чалавек і на-гадзіўся на папоўскія вочы. Ен браўся за сваю работу.

— Памажы божа,—сказаў папок.

Чалавек зьняў шапку і скланіўся:

— Дзякую, ойча.

— Рай зямны,—сказаў папок, азіраючыся навокал і прагнуучы добрым словам памагчы чалавеку ўзараць загон,—птушкі съплюаць, бога хваляць, усялякае, значыцца, стварэнье...

— Але, але, ойча.

— Усялякае, значыцца, стварэнье,—ня съціхаў папок, разамлелы ад сонца і салодкага спачынку і поўны жаданьня ўсхва-ліць бога за яго вялікія міласэрднасці да гэтага аратага,—усялякае стварэнье,—папок пачухаў нагою аб нагу,—«хваліте его в кімволех доброгласьнех».

— Праўда, ойча.

Чалавек яшчэ раз зьняў шапку, яшчэ раз скланіўся і пачаў брацца за работу. Увёў каня ў пастронкі, прымайстраваўся і ўзяў у рукі пугу, каб частаваць ёю каня, гэтае, як папок казаў, божае стварэнье, а сам гатовы да чарговага націранья кры-вавых мазалёў і да сёмага поту пад зрэбнаю сарочкую. Неўза-баве, як і заўсёды за гэтаю работай, на ўсю разлегласць чуцён быў ягоны цяжкі, зямлісты голас: «но, но, малы! Куды! Но!» Зараз-жа пастронкі напяліся як струны, раскудзеленыя вузлы на іх шморгаліся па конскіх бакох (кожны дзень па разы трыв пастронкі рваліся), конскія рэбры пачалі хадзіць пад ску-раю, пара павярнула з шыі гэтага божага стварэння і яшчэ больш у яго вытырклі лапаткі, косьці на крыжы і вострая съпіна. Мухірайліся ля яго гнойных вачэй—конь, небарак, быў съляпы.

Гаспадар усё цегавіта і цярпліва, як вол у ярме, пагукваў на свайго каня, конь пляўся, выцягаўся як мокрая п'яўка. Гэтак яны ўдвух поўзалі па гэтай камяніцы, аж пакуль ня прыгнуўся сашнік, скрыгануўши аб падземны камень і не парваўся пастро-нак. Конь, відаць, прывык даўно да гэтае радасці: ён адразу спрытна, не па гадох і сіле сваёй, падаўся назад, але раптам зноў звяяў. Пакуль сабраўся нагнуща і, уціснуўши ў зямлю

губы, згрызьці травы, доўга стаяў, аддыхваючыся і спусьціўши
мысу пад свае ногі. Адна нага папstryквала ў калені, сама па
сабе, як на спружыне, пакуль ён не аддыхаўся. Гаспадар, угнуў-
шыся звязваў пастронак. Паслья, падняўши плуг і ўпёршы яго
у камень сашніком, пачаў біць другім каменем зверху: адгінаў
Ён стараўся як мага шпарчэй зрабіць гэта: сонца стаяла высока,
недалёка было да паўдня, а ён усяго некалькі разоў прайшоў
з плугам. Неўзабаве ён зноў прычапіў плуг да барка, і адараў
каня ад салодкага забыцця. Цяпер яны прайшлі ўсяго адзін
раз, і то не да канца: конь ня браў больш. Гаспадар выцягнуў
плуг з зямлі і пусьціў плытчэй. Конскіх сіл хапіла на тое, каб
паволі паўзыці, але пастронак зноў трэснуў. Араты абліваўся
потам. Ён сарваў з галавы шапку і кінуў на зямлю. Паслья скі-
нуў з сябе камізэльку. Конь зноў павярнуўся ўбок грызьці траву
Гаспадар згарнуў руکі: «божа, божа.». Але праз хвіліну ён ужо
звыкла абкручваў ану чаю на пастронку вузлы каб ня муляла ў
конскія бакі. Ён азірнуўся. Да попіка пад'ехала малюпашэнская
аднаконная брычачка, хлапчук падганяў гульлівага каня. Ойча
духоўны паехаў на спрытным жарэбчыку з спацыру дадому ў
гарадок. Жарэбчык падбрыквав. У гарадку раптам у касьцёл
засыпвалі званы—мусіць адпраўлялася імша, або каго хавалі
Чалавек перажагнаўся на далёкія mestавыя вежы з крыжамі,
павольна абцёр рукавом з ілба пот і ўзяўся за работу.

Так яго дзень пры дні бачылі як ён варушыўся, клапаціўся,
тущаў. Але ён ня быў трапяткі. Ён быў высокі, у плячах крыху
камляваты. Здаецца, нават, на першы погляд, павольны. Цега-
віты. На нагах ён стаяў моцна. Ці сонца грэла, ці вечер дзымуў,
ён усё варушыўся на гэтай дзялянцы. Пачынаў ён работу ў
шапцы і камізэльцы, канчаў з голаю галавою і ў зэрнай аднай
кашулі.

Ён явіўся тут неяк адразу. Успомнілі, што твар гэты быў не
каторым людзям тут знаёмы. Яго і раней некаторыя спатыкалі
у тарадку. Хтосьці ўспомніў, што раз бачыў, як ён выходзіў у
нядзелю паслья імши з касьцёлу; другі бачыў яго на месце: ён
гліздзеў як гаспадар прадаваў карову...

Калі ўсё гэта рабілася, (ён ня быў яшчэ сівы. Валасы кучара-
віліся з пад шапкі,) суконная гаспадарская жакетка сядзела ў
свята на ім хоць ня гладка, але і ня кепска: мясцовы кравец
(ня той, што абшываў паноў і падпанкаў, а той, што меў справу

з простымі людзьмі) не даганяў лішнё адзежыны да чалавека, а заўсёды напускаў яшчэ на пальцы два паводле меркі. Затое дзецям сапраўды гэта было на падрост, а чалавек мог добра замахнуцца ў гэтай адзежыне.

Ён прышоў раз у гэты куток на ўзбалоцьце ў канцы лета. Людзі бачылі, як ён пільна і задумённа аглядаў гэту мясыцінку, хадзіў, стаяў, глядзеў і па той бок хвойніку, і па гэты, нават спускаўся да балота, падкасаўся і пайшоў крыху па куп'i; у асадэ, праз мох, паміж пальцаў у яго пырскала вада. Людзі ім зацікавіліся: тут-жэ ўсё было гэтак умеркавана, улегавана дзесяткамі год, гэтак усё было аднастайна, без вялікіх падзеяў і выдатных здарэнняў. Ён праз некалькі дзён зноў прышоў сюды, але цяпер ужо людзі пасыпелі дазнацца ўсё пра яго. Ужо ведалі, што гэта самы просты чалавек, як апранены, гэтакі сапраўды сам і ёсьць: ніхто іншы, як панскі парабак з двара па той бок гарадка. У яго ёсьць жонка, два сыны і дачка. Ён на пары панскіх коняй робіць пану, а сям'я яго—падзёншчыкі ў tym-же самым дварэ. Жонка зарабляе за дзень работы пятнаццаць капеек, а дзеці—ну, вядома, менш, бо яны яшчэ малыя на сталы заработка. Двое меншых—зусім яшчэ дзеці, на работу іх бяруць мала калі, ім не заўсёды знайдзецца работа, (хіба ўвосень у панскім садзе яблыкі абіраць). А большы сын—той ужо можа на падзёншчыну хадзіць.

Гэтымі часамі ня ўтрымаўся парабак і зрабіў вялікую памылку: трапіліся яму маладыя, неабвучаныя коні і вельмі рваліся ў плузе. Дык там дзе араў ён, асталася пара ўзрэхаў. Пакуль ён вярнуўся іх паправіць, аконам зауважыў гэта, і, падрабляючыся пад панскі тон, нарабіў крыку:

— Хлоп, цо робіш!

Парабак быў у злосці ад конскага ўпартага спрыту. А тут якраз у гэты момент як аконам крыкнуў, кабыла зноў занатурылася. Дык парабак крыкнуў на ўвесь свой пануры голас, ні то на аконама, ні то на кабылу:

— Хлоп! Які я хлоп, каб табе па жываце хлопала.

Аконам кінуўся туды шлягануць нагайкаю па парабкоўскіх плячах, але парабак хістануўся ўбок і аконам з размаху съпера заўсім сурэмцам пад чэрава кабыле, на якой сядзеў. Кабыла рванулася і памчала аконама па ральлі. Яна гэтак тузянулася ўбок, што аконам, на што ўжо добра ездзіў конна, а і то не

адзяржаўся, вышмаргнуў адну нагу з стрэмі і бразнуўся воб-
землю. Колькі крокаў ён правалоўся за кабылай па ральлі, па-
куль адарваўся. Парабак пабялеў, у яго пацямнела ўваччу—ён
ужо чуў, што запахла бядою. Парабкі, хто быў маладзеішы і
съмялейшы, зарагаталі, гледзячы на аконама, як той валокся за
кабылаю. Нават хтосьці гукнуў «ура». Аконам устаў, растапы-
рыўши руکі, спачатку кінуўся бегчы даганяць кабылу, але ў
наступную хвіліну загадаў парабком злавіць яе. Кабылу злавілі
і ён, атросшы з сябе зямлю, ускочыў на сядло і дробным тру-
хам пад'ехаў да парабка. Пырскаючи сълінаю, ён закрычаў:

— Прасіся!

Парабак стаяў, тримаючыся за плуг, пакуль адумаўся.

— Марш ад работы!—зароў аконам,—пану гэтакіх слуг ня
трэба.

Парабак паслухмяна пайшоў быў ужо нават з поля, пасъля
раптам вярнуўся, сарваў з галавы шапку і заенчыў:

— Паночку, даруйце.

— Вон, гад!.. Даары дня і вон са службы!

— Паночку, я сам ня ведаў, што гаварыў.

— Даары дня, і вон!

Аконам шпарка пaeхаў у двор, а парабак, унурыйшы галаву
у плечы, пайшоў за параконным плугам. У той-же вечар аконам
як-мае быць удаў парабка пану і назаўтра, калі трэба было вы-
бірацца на работу, парабка паклікалі ў аконамаўскую афіцыну
і далі разылік.

Шмат дзён пасъля гэтага хадзіў парабак па суседніх дварох,
шукаючи месца, але ўсе пыталі, чаму не ўпару ён пакінуў слу-
жыць там, дзе дагэтуль служыў. А, тымчасам, аконам паста-
раўся пусыцца пра яго чуткі па дварох і неўзабаве, калі толькі
парабак зьяўляўся ў якім-небудзь дварэ, там ужо казалі яму
праста ў вочы:

— А-а, ці ня той гэта самы?

Думка тады зьявілася ў парабка раптам: ён пайшоў да пана
прасіцца. Пан меў вясёлы гумар і адразу спаткаў яго рогатам:

— Добра-ж ты сказаў, каб па жываце хлопала. Вясёлы ты
чалавек. Жартаўнік.

Парабак тады пасъмляеў перад панам:

— Паночку, няхай пан мне даруе і зноў прыме на службу.

Э-э, не-не. Я ў гэтых справы ня ўмешваюся: аконам наглядае за работаю, ён і парабкоў падбірае.

— Я гэта, паночку, не на вас казаў...

— Не пра мой гэта ты жывот казаў?.. ха-ха-ха...

Тады раптам іншая думка запанавала ў парабка: ён абышоў ужо ўсе навакольныя двары і ўжо ўсялякую надзею страціў. Тут зноў-жа ня прымаюць і, відаць, ніколі ня прымуць! Што рабіць?

— Дык няхай пан будзе ласкавы дазволіць мне пабудаваць хатку на тэй панская камяніцы, што ляжыць аблогам, прападае марна. У мяне рублёў трывцаць ёсьць сабраных за жыцьцё грошай, я куплю дзе-небудзь старыя съцены і забудуюся. Хоць прытулак мець буду.

— Я можа-б табе і дазволіў, але-ж што выйдзе. Будзе тое, што на маёй зямлі будзе чужая хата стаяць. Як-жа гэта можа быць?

Тут парабак заплакаў, можа нават першы раз у жыцьці. Пан тады ласкава ўсміхнуўся:

— Купі ў мяне валок пяць зямлі. Я прадам. Я ўвесь той клін, ад вёскі, зьбіраюся прадаць.

Парабак выцер сылёзы і паставіў рубам сэрца:

— Пану добра жартаваць.

— Ну дык і ты-ж жартаўнік. Мы, значыцца, абодва сабраўся жартаўнікі: я табе зямлю прадаю, а ты мне па жываце хлопаеш.

Парабак скланіўся пану і пайшоў. Раптам нагадзілася пані: яна глядзела праз акно на ўсё гэта і цяпер вышла на ганак, дзе сядзеў пан.

— Дазволь яму паставіць хату, нашто трэба не дазваляць яму. Мужыкі ўсё адно адкупяць зараз тыя палеткі.

— Чакай!—гукнуў пан.

Парабак вярнуўся, яшчэ здалёк зьнімаючи шапку.

— Стой сабе хату, з самага краю ля мужычага поля.

Пакуль парабак пану дзякаваў, пан ужо ня думаў больш пра гэта: пад'ехаў фаятон—пан выяжджаў кудысьці. Парабак адумаўся толькі тады, калі ўжо ня было перад яго вачыма пана, адно пыл курэў з-пад гумавых колаў. От тады парабак радасна і рушыў на агляд панскага падарунку. Ён нешта дзён тры ўсё засаб прыходзіў сюды і кожны раз нёс адсюль у сэрцы сваім няясныя надзеі і сам сябе падбадзёрваў.

Зараз-жа трэба было выбірацца з панской хаты і ён выбраўся сюды: жыў як цыган колькі часу ў хвойнічку, пакуль не аптаў старое хаты на знос. Перавезьлі яму хату новыя яго суседзі: сяляне з блізкай вёскі, а склаў яе ён сам і гэтакім парадкам над узбалоцьцем на ўзгорку з краю хвойнічку зявілася малая як кузьня хаціна.

Цяпер ужо чалавек, б'ючыся як рыба аб лёд, шукаючы на людзях работы, робячы на блізкіх хутарох, пачаў прыглядацца бліжэй да зямлі, што была навокал яго хаты. Ён думаў: мала што зямля ў гэным куточку кепская, але угнаіўшы яе, урабіўшы, даглядзеўшы, будзе неяк-жа расьці на ёй. Расьце-ж вунь у лажку неяк панскі авёс на ёй. І ён тады пайшоў да пана прасіць ласкі, каб той выпусьціў яму ў арэнду з дзесяціну, або дзіве гэтае гляіцы.

— Э-э,—абазваўся пан,—што-ж, я пусьціў цябе стаць на маёй зямлі аднэй нагою, а ты захацеў на ёй цэлым тулавам легчы. Не-не, мне дробных пасэсараў ня трэба.

Парабак папрасіў прабачэння і падаўся назад. Але ён някінёў думкі пра гэту зямлю: арэнды за яе пан ня мог узяць вялікае, бо што гэта за зямля. А, тымчасам, ён-бы жыў на ёй. Ён-бы даглядаў яе, угнойваў-бы, урабляў. Ён быў-бы сам сабе панам: ён пакінуў-бы быць за парабка. А купіць дзялянчуку, зямлі,—на гэта трэба гроши, дый не малыя. Ды, дзе купіш крыху. Калі дзе чуваць прадаецца, дык усё больш.

Адным словам, кожны дзень, ідучы куды-небудзь на работу, або тупаючы без патрэбы ля хаты, калі работы нідзе не знаходзілася (чалавек ня мог уседзець ні хвіліны, склаўшы руکі), ён кідаў вока на лажок унізе і на камяніцу ў сябе пад ногамі: думка яго не магла спакойна мінуць гэтае зямлі, гэтак, як яго нябожчыка бацьку, не пакідала думка пра далёкую радзіму. Бо гэта ня быў ураджоны тутэйшы чалавек.

Калісьці князь, замак якога відаць адгэтуль у гарадку, вандруючы па Эўропе, прыслаў адтуль добрага аўчара: па княжацкіх маёнтках пачала шырока практикавацца гадоўля мерыносных авец. Аўчароў прыехала некалькі, але разам яны не астайліся, а паразъяжджаліся па маёнтках. Дык бацька гэтага чалавека і трапіў якраз у гэту мясьціну. Усе проста і думалі, што гэта прыехаў чалавек, які пры князю, пры пану будзе за паўпанка: нешта накшталт аконама, або якога-небудзь вучонага

майстра. Ажно-ж як паглядзелі праз некаторы час, дык гэта проста самы звычайны паству, адно што ззнаецца вельмі на гэтакіх гатунках авец. Ён іх сам з сынам і жонкаю пасьвіў гэтая авечкі, ён іх сам даглядаў, сам лячыў, нават сам раз быў назначыў час, калі вэтэрнар павінен быў усёй чарадзе зрабіць прышчэпкі ад матыліц. Часта, седзячы ля аўчарні на сонцы зранку і чакаючы пакуль спадзе раса, калі льга будзе выгнаць на пашу авечкі, ён усё ўздыхаў па далёкай бацькаўшчыне.

— Ну, дык чаго-ж трэба было ехаць сюды, за съвет, калі ніяк нельга болі па бацькаўшчыне ўтаймаваць,—запыталі яго.

Пакуль адказаць, ён закінуў руکі за сваю магутную загарэлую шыю і маўчаў гэтак колькі часу. А паслья адказаў. І тады даведаліся, што было там у яго краіне паўстаныне. Той, супроць каго паўставалі, узяў верх і, значыцца, хто быў у паўстаныні, павінен быў уцякаць адтуль. Гэтакім парадкам, і ён з сям'ёю выехаў, і мусіць назаўсёды. Сын яго тады быў яшчэ зусім, можна сказаць, у дзіцячых гадох.

Прозвішча гэтага сям'і было—Гушкі. Сын зваўся—Леанольд. Іх пачалі клікаць немцамі, дык яны пачалі крыўдзіцца: мы ня немцы. Наша радзіма не Нямеччына, наша радзіма Сілезія. Тады іх пачалі клікаць—сълянзакі.

Стары Гушка памёр тады, калі сын быў дарослы хлопец. Маці тады ўжо жыво~~на~~ня было. Сын кожны год наймаўся ўжо ў блізкі панскі двор за сэзоннага аратага, а паслья і зусім там астаўся за парабка. Радзіму сваю ён найбольш памятаў з бацькаўскіх расказаў, хоць і сам ён крыху памятаў: яна паўставала ў ваччу яго як штосьці далёкае, гэткае, якое ўяўляеца маленства даросламу чалавеку. У цяжкія хвіліны жыцця, ён сумысьля выклікаў у памяці сваёй гэтую сваю радзіму: на чужыне цяжка жыць. І ён распальваў ў сабе тугу. Гэтак было і той раз, калі аконам прагнаў яго з работы і калі ён ніяк ня мог дайсьці панскае ласкі. Жонцы, а паслья і дзецям, ён ня мог ніколі на гэта паскардзіцца: жонка была ўжо тутэйшая.

Леанольд Гушка быў адметны ад тутэйших людзей: штосьці было адмысловае ў яго вымаўленыні. І яшчэ—гэтак як і бацька—насіў ён ня гэткую, як усе тут, шапку: нешта наўштат магеркі з брылем.

СТАРЫ СУРВІЛА І МАЛАДЫ СУРВІЛЬЧЫК

Пасярод брукаванага рынку ў гэтым пяцьдзесят-вулічным заштатным гарадку стаяў змрочны будынак—два паверхі і вежа. Першы паверх быў схаваны за паўкругам дробных крам, з якіх гандляры, небаракі, прыкаваныя да рысы аселасці, напрамілай бог заклікалі да сябе людзей. Гармідар у свята, ці ў кірмашны дзень, быў страшэнны. Над жалезным крамным дахам узышаўся верх будынку і вежа, ня лішне высокая, але гэткая, якая яна і павінна быць, паводле таго, на што яе калісьці будавалі: малусенькія акенцы як у астрозе, адно над адным, з якіх і страліца лъга, і наглядаць ці далёка ад гораду стаў варожы аблог; і верх—готыка. З сярэднявачча захавалася за гэтай будынінай назва—ратуша. Аблупленая змураваная цэгла прастаяць можа яшчэ ня мала часу. Над уваходам у ратушу шыльда паведамляла, што ў гэты стары меж гісторыя ўліла новага віна і віно гэтае тут трymалася як ня трэба лепш. На шыльдзе было напісана: «канцелярия городского пристава». От у нядзелю, калі адбылося ўсё тое, пра што ў гэтым разьдзеле будзе гаварыцца, гэты самы прыстаў і сядзеў перад гэтым самым уваходам на лаўцы. Ён быў праста як лялька. Мясцовы цырульнік толькі што яго выгаліў, а старэйши пісар у яго канцылярыі толькі што нацёр яго па нагавіцах і па сурдуце пруткаю шчоткаю. Бялявыя вусы з рыжым адлівам былі заядла падкручаны. Ён сіберным вокам ласкавага бацькі акідаў адданы пад яго апёку і ахову горад: ці чима дзе чаго крамольнага або праста непатрэбнага вялікай матушцы Расіі.

Было ніштавата часу па паўдні. Даўно адзванілі ў царкве—, адпраўлялася праваслаўная імша. Ад'енчылі таксама і касцельныя званы: адпраўлялася імша каталіцкая. Сонца апякала горад, народ варушыўся ў ім. На ганках у касцёл і ў царкву стаялінатоўпы старцоў—съляпныя, крывыя, хворыя, няўдалыя. Лернікі круцілі корбы і падсьпевалі пад свае леры, ня маючи часу панцерці гнойныя вочы. Бязрукія паказвалі сваё голае калецтва і енчылі, вымушаныя ператварыць свае няшчасці ў професію. У працягненія рукі, у раскладзеныя шапкі людзі кідалі медзякі—людзі, у галоўнай масе сваёй мала чым не падобныя на гэтых старцоў: съяточны шарабак, съяточнае зрэб'е, съяточныя лапці нават. Адно што зрэб'е было памыта і ў ім ня было не-

чыстаты. Шэрыя твары, без пары старыя, без пары атупелыя. Калі з царквы вышла процэсія і сухарльвы папок узняю над народам крыж, народ упаў на калені, ня так дзякуючи бога за яго ласкавыя міласэрднасьці да сябе, як праста баючыся ягонае помсты. Натоўп быў повен бяздум'я. Процэсія пайшла навокол царквы і съледам за ёю пацягнуўся народ, устаючы з кален. Старцом загадана было съіхнуць. Па самым перадзе процэсіі, кроکаў за дваццаць ад яе, трymаючыся рукою за тронак шаблі, плыў поліцэйскі арол. А самую процэсію пачынаў дубаваты нізкі чалавек: голеная барада, вусы, кангеровы пільчак з павыціральнымі крыху штыфлямі. Ен нёс крыж і твар трymаў надзьмуты, як і трэба было рабіць у гэтакую ўрачыстую часіну. А за ім ужо ішлі пратэсы, абразы, пеўчыя, папок і багамольны народ. Абышоўшы навакол царквы, процэсія рушыла ў горад. Але на галоўнай вуліцы раптам ёй перагарадзіла дарогу каталіцкая процэсія. Гэта было нечакана ні тым, ні гэтым. Ісус і Езус на крыжох, што пачыналі кожны сваю процэсію, не пазнаўшы адзін аднаго, каб траха, дык бразнуліся-б адзін аб адзін. Пасьля гэтакае сутычкі, крыжы спыніліся, а за імі спыніліся і процэсіі. Ісуса на крыжы трymаў чалавек з надзьмутым тварам, але кангеровым пільчаку, а Езуса трymаў шляхціц, таксама вусаты і высокі, адно што ўзверх пільчака, ці што там у яго было, на яго нацягнена была закрыстыянская комжа. Каталіцкая процэсія вышла з рогу суседніе вуліцы і поліцэйскі арол, перад праваслаўнаю процэсіяй, ад нечаканасці спачатку сумеўся.

— Пане Сурвіла,—сказаў вусаты шляхціц у комже,—падайся крыху на бок, і мы пройдзем паўз вас, разьміномся.

Праваслаўны крыжаносец яшчэ больш надзьмуў твар і хацеў ужо нават і сапраўды саступіць дарогу, але раптам заўважыў, што адважны поліцэйскі арол падняў угару рукі і падаў каталіцкай процэсіі маўклівую команду ачысьціць дарогу. Тады ў Сурвілы загаварыў патрыётызм:

— Яно то вам, пане Мазавецкі, спрытней было-б падацца на бок, у вас менш пратэсаў.

— Але нашы харонгі цяжэйшыя.

— Асадзі назад!—раўнуў раптам адважны поліцэйскі.— Жыва! Марш!

Мазавецкі адскочыў у бок як апараны, а за ім сышла на бок і ўся каталіцкая процэсія—харонгі, два балдахіны з ксяндзамі,

народ. Поліцэйскі арол адважна рушыў паўз пераможанага ворага, а за ім пайшла і ўся праваслаўная процэсія. Яна вышла на рынак. Як падыходзіла яна над ратушку, прыстаў узяў пад казырок, і пайшоў поплеч з поліцэйскім. На рынку шмат было народу. Процэсія ішла ў широкім праходзе паміж вазамі, народ ня зводзіў з яе вачэй.. Як яна адышлася крыху, зноў пачалася кірмашная сумятня: чуўся металёвы звон—сяляне выпрабоўвалі косы, крамары заклікалі кожнага да сябе, старцы раптам засыпвалі на рынку ўжо; тлум гэты павялічваўся яшчэ ад царкоўнага і касьцельнага звону. Назад процэсія варочалася ўжо іншою дарогаю, але прыстаў адараўся ад яе раней—ён зноў сядзеў на лаўцы перад ратушаю, раз-по-разу прымоючы рапарты ад сваіх удалых службістак пра тое, як цячэ ў гарадку жыцьцё ў гэтакі тлумны дзень.

Тымчасам, касьцельная процэсія таксама ўжо адхадзіла сваё. Набажэнства ў касьцёле канчалася. Да касьцельнае брамы панская фурманы пачалі падаваць фаэтоны. Самы дарагі фаэтон стаяў перад самаю брамаю, фурман лёдзьве стрымліваў спрыт мышастых рысістых коняй. Ля фаэтону даўно ўжо цёрся высокі чалавек: хто быў у процэсіі, або бачыў яе, пазнавала, што гэта той самы крыжаносец, шляхціц Мазавецкі. Ён распытаў у фурмана, а ці пан адразу паедзе дадому, а ці ў добрым ён сέньня гумары, а ці сапраўды ўжо ён як мае быць намеры ў спрадаць кавалак зямлі ад вёски.

Нарэшце, перад самым канцом набажэнства вышаў з касьцелу пан з паняю. Паню падтрымлівалі пад рукі пакаёўкі. Пан падняўся да фаэтону. Зараз-жа падскочыла некалькі ні то зъяднелых паўпанкаў, ні то так сабе няпэўных mestачкоўцаў і траха не пабілася за права пасадзіць пана ў фаэтон. Пан даў ім па паўрубля гасцінца і яны тут-же пайшлі адразу ў піўніцу наладзіць паміж сабою мір і згоду. Пан сядзеў ужо ў фаэтоне, як падышоў да яго Мазавецкі.

- Дзяндобры, вяльможны пане!
- Дзяндобры, дзяндобры, Мазавецкі!
- Я дазнаўся, пане, што мaeце ласку прадаць зямлю?
- Прадаю. А які інтэрэс маеш?
- Я, вяльможны пане, хачу купіць.
- Ня купіш.
- Няхай пан будзе ласкавы сказаць чаму.

— Я ўраздроб не прадаю, а ўсё цалкам. Тут трэба або вялікага купца, або згрупаваца, калі купцы гэтакія як ты. Згуртуй людзей.

— Паспрабую, пане.

— Язда!—гукнуў пан і фурман пагнаў коні.

Мазавецкі тут і забегаў. Перш за ўсё ён акінуў розумам, хто тут з тутэйших людзей можа купіць зямлю. Адразу яго думка спынілася на Сурвіле. Пакуль што ён больш ня думаў, а адразу рушыў да царквы. Адправа яшчэ ня скічылася. Яшчэ съпявалі камусыці «многая лета». Мазавецкі ўвайшоў у царкву і пачаў азіраць народ. Сурвілу ён убачыў ля клірасу: той спрытна падцягваў царкоўнаму кліру задзірыстым голасам, Мазавецкі цярпіў чакаў. А пакуль прычакаў, дык глядзеў і слухаў і разважаў у думках. Філёзофія яго ішла ў гэтакім кірунку: «от-бо хамская гэтая руская вера. Поп гэты—дык няма каб паважна, як, напрыклад, ксёндз, рабіў адправу, а пакручваецца як на ражне, неяк, нават, здаецца, некуды падміргвае адным вокам. А пеўчыя праста дзярудзь як дзяркачамі. Хоць-бы гэтamu Сурвілу загадалі змоўкнуць, а то як цывікам па блясе скрабе, або кажухом па печы. А христос—дык таксама не палюдзку на крыж прыбліты: не адным цывіком у дзіве нагі адразу, а па цывіку ў кожную нагу. От тут і трymайся гэтае веры як хочаш. Дурныя гэтыя мужыкі што ў каталіцтва не пераходзяць». Тут ён успомніў што нядаўна, вядучы каталіцкую процэсію, вымушаны быў даць дарогу процэсіі праваслаўнай, якую вёў Сурвіла. І падумаўшы пра гэта, сказаў сабе пад нос з горкім расчараўаннем: «і не пярайдуць ніколі, калі век вечны будзе гэтакае права». Хацеў нават плюнуць, але ўсё-ж не пасьмеў у сьвятым, хоць сабе і ў праваслаўным, месцы гэтак злосна выказваць свой настрой. Тымчасам клір царкоўны пажадаў рускаму цару здароўя і Сурвіла, перасмыкнуўшы сябе «крестным знаменем», загрукаў ботамі, выходзячы з царквы: «От мужык,—падумаў Мазавецкі,—нават і тут ступіць далікатна ня ўмее».

— Пане Сурвіла!—тузянуў ён яго за рукаў.

— Га?

— Маю да вас інтэрас.

— Які?

Яны разам вышлі на двор і пайшлі поплеч.

— Тут і ўсялякі дурны галетнік забагацеў-бы.

— Дзе гэта?

— А от што пан зямлю прадае. У раздроб ня хоча, дык трэба добрым гаспадаром згуртавацца і адкупіць. Ня чулі хіба што пан зямлю прадае?

— Чуць то чуў.

— Ну дык чаго-ж?

Пакуль яны прайшлі палавіну дарогі да Сурвілавага возу, дык ужо гладка дагаварыліся да таго, што ім абодвум патрэбна было. Мазавецкі, часамі, нават трymаючы Сурвілу за локаць, гэтак разывіваў сваю думкі:

— Вы, пане Сурвіла, ня думайце, што мы прагадаем, калі зъяром на гэтую куплю вялікі гурт. Мы можам нават усялякае галетніцкае драбязы назьбіраць, няхай дадуць хоць па сто рублёў кожны. На гэтыя грошы мы і адрэжкам кожнаму, колькі яму

✓ варт будзе паведлуг яго часці. Нам абы ня выпусьціць, пане Сурвіла, я-ж кажу, з рук лепшых кавалкаў, нават каб і па павалокі захаваць за сабою, але я думаю, што і па валоцы, а можа нават і больш загорнем у руکі. Галетніцкая драбяза, я-ж кажу, нам ня страшна. Абы іншага купца сюды ня пусьціць. Бо тады, калі захочам у яго адкупіць крыху, дык яму зарабіць трэба будзе даць не малыя гроши. На колькі ў вас, пане Сурвіла, грошай можа хапіць?

Сурвіла адказаў не адразу. Гэта Мазавецкі адразу можа сыпнануць словамі: розум ён мае вастрэйшы. А Сурвіла, дык гэты мае галаву тупейшую і мазгі павальнейшыя. Але ўжо затое калі наважыць што, дык тады ніхто яго не перапрэ. Калі ўжо ў які бок яго мазгі павернуцца, дык хоць калом іх тады падважвай, усёадно назад не адвернеш. І цяпер, падумаўшы, колькі яму ў меру трэба было, ён усталяваў думку, што і сапраўды лепш ня прыдумаеш. Дык ён кінуў галавою ў знак згоды. Мазавецкі зноў загаварыў:

— Ну дык згуртоўрайце людзей, якіх ведаецце. г я таксама ня буду спаць у шапку.

— Гэта трэба падумаць каго. Спрадвеку кажуць, што хаўрус—гэта гнюс. Вазьмі каго ў хаўруса не памеркаваўшы, дык тады...

— Ну дык памятайце... От, напрыклад, першага гэтага съянзака, Гушку гэтага. Ён даўно падае каб дзе зямлі. А тымчам у яго сёе-тое з грошай павінна знайсьціся. Я хоць у яго кі-

шэню не глядзеў, але думаю, што ён сабраў крыху. Ён зборлівы чалавек. І працавіты. Ён у мяне з сям'ёю вясною як рабіў на полі падзенна дык—я ведаю: ты адно націскай на яго і ён табе як вол будзе работу варочаць. Вам гэта трэба з ім пагаварыць, бо тая мясьціна, дзе ён пабудаваў сабе хату, якраз-жа з вашым палеткам мяжуецца. І вам, купіўши, якраз прыдзеца браць тую зямлю, што датыкаеца да вашай мяжы.

— Гэта праўда.

— Ён якраз сёньня тут. Я яго на імшы ў касьцёле бачыў. От вы яго зараз-жа і знайдзеце... А не, дык я яго зараз напэўна ўбачу, ён яшчэ павінен быць ля касьцёлу, я яго напэўна па дарозе спаткаю, я ў той бок іду.

— Добра. Прышлеце яго сюды, я буду ля свайго воза, ля ратуши.

Гаворачы гэтак, яны падышлі пад ратушу. Прыстаў усё яшчэ сядзеў там, але ўжо на крэслье. Перад ім стаяў маленьki складаны столік і ён на ім запісваў у книгу прозвішчы праштрафленых за невашта на кірмашы сялян. Ён быў адданы службіст і перад народам сам любіў часта рабіць гэтакую работу:

— От і воз мой,—сказаў Сурвіла.

Мазавецкі ўбачыў Сурвілаў воз, прывязаную да яго добрую кабылу, пярэднімі нагамі на расьцярушанай зялёнай кошанцы. і на возе ніштаватую дзежачку.



— Прадаваць што прывезьлі, пане Сурвіла.

— Не, гэта мёду прыставу.

Сказаў ён гэта важна і шчыра, бо цяпер трэба было паказаць Мазавецкаму, што з ім, з Сурвілам, ня страшна пачынаць гэтакую вялікую справу, як купля зямлі ў пана: з ім-же сам гарадзкі прыстаў добра, значыцца, знаёмы. Але пра гэтае знаёмства Мазавецкі і так добра ведаў. Ведаў нават (пра гэта адразу цяпер падумаў), нашто Сурвіла прыставу і мёд гэты якраз-бо сёньня прывёз: усе гаварылі, што Сурвіла мяркуе ўмясьціць свайго сына прыставу ў пісары. Сына, гэтага ўрвіцеля, якога за распусту тым годам звольнілі з гімназіі.

Мазавецкі пайшоў. Сурвіла пачаў чакаць пакуль прыстаў скончыць.

Нарэшце прыстаў вызваліўся. Ён устаў, пацягнуўся перад усім народам, заядла пазахнуў, аж сківіцы ў яго трэнулі і зрабіў выгляд, што толькі цяпер зауважыў Сурвілу.



— Здрастуйце, гаспадзін Сурвіла,—адказаў ён на сурвілаўскае прывітаньне.

— Я хацеў-бы да вас на двор заехаць, на малы час,—папрасіў Сурвіла.

Усё-адно як святы дух сышоў раптам на прыстава—гэтак адразу ўсё яму ясна стала, на што гэта Сурвіла набіваецца ўз'ехаць да яго на двор. І ён адразу, у знак таго, што дазваляе гэта Сурвілу, адказаў:

— У мяне было суждение ў канцылярыі. Вашага сына прыняць прыдзеца на службу..

Сурвіла, не чакаючы больш формальнага дазволу, шпарка ўпрах у аглоблі кабылу і рушыў на двор ратуши. Прыстаў падаўся ў дом. Неўзабаве пакаёўка прымала на дварэ ад Сурвілы дзежку з мёдам, а сам прыстаў стаяў на ганку і запрашаў Сурвілу, паказваючы рукою на лаўку:

— Садзіцесь, гаспадзін Сурвіла.

Сурвіла сеў і адразу расказаў, якую яны з Мазавецкім справу пачынаюць рабіць. Прыстаў зацікавіўся і нават парады пачаў падаваць. Відаць было адразу, што калі тут будзе яшчэ адна дзежка мёду, дык справа можа дайсьці нават да самага гарачага сяброўства. Тымчасам, падышоў і сам малады Сурвіла—пульхны выглянаваны хлопец. Прыстаў яго адразу і прывітаў з пачаткам яго кар'еры: пакуль што, вядома, пісарчук, але кожны спрытны чалавек павінен выслужыцца.

— Я і сам пачынаў з малога чыну,—пацвердзіў прыстаў і Сурвільчык спрытна падзякаваў, шмаргнуўшы падэшваю чаравіка па ганку.

Прыставу гэта вельмі спадабалася. А тут яшчэ ўзрадаваны стары Сурвіла падаў танюсенькую, далікатную, як толькі ўмеў, заўвагу, што ў яго яшчэ пчолы не зывіліся, таксама і парсюкі кормяцца гэтакія, што хоць у Варшаву адпраўляй. Прыстаў тут адразу выказаў першыя адзнакі сяброўства і прыхільнасці свае да абодвух Сурвілаў. Гэтак удала, пад гэткаю паважнаю апекаю, сурвільчык пачынаў у гэты дзень сваю кар'еру.

Леапольд Гушка знайшоў Сурвілу на гэтым самым ганку. Прыстаў усё яшчэ гутарыў з Сурвілам. Гушка крыху прыбянтэжыўся, убачыўшы прыстава: гэтакага начальства гэтак блізка ба-

чыць ён не спадзяваўся, калі ішоў сюды. Сурвіла паківаў яму пальцам:

— О-о, сюды, сюды!

Гушка падышоў. Прыстаў зьдзіўлена глядзеў на дзіўнага чалавека: нялюдзкая нейкая шапка была на ім. Сурвіла растлумачыў:

— Гэта пра куплю зямлі будзем згаворвацца з ім.

— І ён купляе зямлю?

— Думае.

Прыстаў тут глянуў на Гушку як не на якую-небудзь зусім драбязу. Гушка ўсё стаяў сумеўшыся.

— А чаму ў вас шапка гэтакая?

— Гэта, пане, у мяне захавалася, як у нас там носяць.

— Дзе гэта?

— Мы, бацька мой, значыцца, з Сілезіі прыехаў сюды.

— Але падданства расійскага вы ўжо мaeце?

Гушка съпярша падумаў, што гэта пытае прыстаў. Пасьля здагадаўшыся, вінавата скрывіў губы ва ўсьмешку:

— Не, мы падданства ня прымалі.

— Дык як-жа вы зямлю зьбіраецеся купляць, ня меўшы ту-тэйшага падданства?

Гушка зъянтэжана маўчаў.

— Як-жа гэта, павінны прыняць падданства.

Тут Сурвіла падаў голас:

— Ну, калі трэба прыняць, дык і прыняць. Што-ж там!

Гэта было Гушку як пірун з неба: спачатку, калі Мазавецкі, спаткаўшы яго па дарозе з касцёлу, растлумачыў яму, пра што яму варта пайсьці пагаварыць з Сурвілам, ён адчуў, як радасная надзея яго ўсяго ўскalыхнула: сярод добрых людзей, разам з імі, ён як-небудзь агорае сабе зямлі крыху і пачне жыць па чалавечы. Толькі думка пра гроши адразу разанула яго. Але Мазавецкі растлумачыў, што на дзесяціны дзьве, або тры адразу ня так шмат грошай і трэба: трэба на задатак, а пасьля можна на выплату. Леапольд Гушка падумаў: можна на гэтакую шчаслівую справу і адзежу, якая ёсьць, прадаць, і нават усё, што ў хаце ёсьць, пакрысе, жывучы, зноў гэта набудзецца. І ўдзячны Мазавецкаму і Сурвілу, што яны пра яго ўспомнілі ў гэтакай справе, што хочуць яму памагчы, пайшоў да ратушы. Тымчасам, падданства гэтае, яго ашаламаніла. Ён адно разъвёў рукамі і ня

ведаў што сказаць. Прыстаў нават ужо гатовы быў убачыць тут крамолу. Тут Сурвіла зноў сказаў:

— Што-ж, падданства, дык падданства.

І пачаў зьбірацца дадому. Сын яго пайшоў ужо ў горад з бацькам. Цяпер ён ужо дадому не паедзе, астанецца тут, заўтра яму ў канцылярыі трэба быць. І заўтра-ж бацька зноў сюды прыедзе, улягоўваць яго на кватэры.

Сурвіла міргнуў Гушку, каб ён садзіўся на воз. Той сеў. Сурвіла горадам праехаў паволі, каб ня трэсла па бруку. А за горадам пагнаў кабылу моцна. І ўсю дарогу ўгаварваў Леапольда Гушку, што яму адно і застанецца—прыняць падданства. Гушка маўчаў, зьвёсіўши ногі з боку драбіны над дарогаю. Магерка з брылем налезла яму на самыя вочы. Съятло радасных надзеяў туманілася тым, пра што ён дагэтуль ніколі ня думаў.

3. ПУСТАЯ ХАТА

У нядзелю зранку высокі хлопец падышоў да Гушкавае хаты. Відаць ён не малую дарогу прайшоў шпарка, бо расчырванеўся ад хаты. Ён прайшоў упоперак праз хвойнік і, стаўшы ля хаты, адно момантным зіркам акінуў навокал тут разлегласяць і як-бы з расчараўаньнем нейкім, хутчэй падаўся ў хату.

— От і Адаська,—спаткала яго з парогу яшчэ ў хаце жанчына.—Як-жэ гэта ты, сынок?

— На нядзелю адпраціўся ў аконома, а пару коняй маіх таварышы там сёньня дагледзяць. А ўвечары зноў там буду.

— Ну, як табе на новай службе?

— Ат, мама, што тут лішне гаварыць, от служу.

— І нічога аконам не ўспамінае табе таго, за што бацьку прагнаў са службы?

— Не... Яшчэ не ўспамінаў.

— От можа гэта к і лепш будзе, на сталай службе. А то, як дагэтуль, улетку арэш, а зімою і работы не дастаць.

Сын на гэта нічога не адказаў, а пачаў прыглядзіцца да ўсяго, што рабілася ў хаце. Тут быў сапраўдны разруш. Крывабокая, абточаная ўся шашлем шафа стаяла адцягненая ад сцяны. Яна была адчынена. У ёй было пуста. На лаўцы перад ёю ляжала ўся выбраная з яе адзежа: Бацькаўская съятчная, кароткае да

кален, футэрка, на заячых скурах, мацерын палітон на ваце, усе яе съяточныя спадніцы—і дзяўочыя яшчэ, і пасажныя; бацькаўскія съяточныя боты, што адзяваліся на ногі разы са два на год, ня больш, і хаваліся ў шафе ўжо гадоў, напэўна, ці ня больш за пятнаццаць; ці ня шлюбныя нават гэта яны былі? Усё гэта маці звязвала ў клункі, старэнна ўкручвала ў чыстыя дзяяружкі.

— Што гэта ў вас робіцца гэткае? Дзе бацька?

— Бацька? Бацька зараз прыдзе. А гэта—гэта мы, сынок, зямлю купляем.

— Якую зямлю?

— Ты даўно ня быў дома, дык нічога і ня ведаеш. Пан тут зямлю прадае. Хаўрусам купляюць людзі, дык і мы ў хаўрус прысталі. На дзіве дзесяціны наважыліся.

— На дзіве дзесяціны?

— На дзіве. Хоць і спрадамо ўсё, але бацька кажа, і праўду кажа, што спачатку колькі год перагараўшы, а пасля з даўгой вылезши, хоць пачалавечы льга будзе пажыць. Ні на чию ласку апірацца ня трэба будзе. Тады ні да якага пана за парабка ня трэба будзе ісьці прасіцца...

Яна весела ўсьміхнулася, съціраючы чорным ручніком канец лавы, дзе-б мог сын прысесці.

— ... Што, сапраўды ўелася ў косьці век парабком быць за пансіх слуг. Рабішы, стараючыся, дык і на дзівёх дзесяцінах льга жыць. Людзі жывуць. А гэта—што папродаем увесь свой гэты абыходак—дык яно, жывучы, нажывеца зноў... Нажывуцца гэтыя анучы...

Яна ўсё-ж сумна глянула на сваё паліто і на мужавыя боты і хутчэй загарнула іх ў дзяяругу.

— ... Шафу таксама прадаєм... гэтак, па рублю, па два, зъбяром на задатак, а рэшту выплачваць будзем. Некаторыя, хто бацаеши, дык тыя на дзесяціны дзіве ўсё адразу плаціць. А ў нас—дык Сурвіла бярэцца пасля задатку нашу частку заплаціць, а мы яму будзем выплачваць, а за фатыгу яму адробім пакрысе

— За фатыгу адробіце? А ці не прагадаў бацька?

— Ну, а што ты іначай парадзіш. Як жыць? Можа дзе цяпер за парабка зноў прынялі-б, дык, сказаць, ужо ня хочацца. Ліха яго бяры, нават калі там што якое.... значыцца... дык горш усё адно ня будзе.

Сонца засвяціла праста ў акенцы гэтае хаціны, рухавы пыл пайшоў па хаце ад акна залатым слупам.

— Я-ж яшчэ ў печы не падпальвала, кешкаючыся. Можа ты і есьці хочаш пасъля дарогі?

— Нічога, вяжэце сабе, рыхтуйцеся...

Жанчына глянула на сына нейкім баязьлівым позіркам, пачуўшы ў ягоных словаў як-бы зьдзек. Штосьці яна хацела сказаць, але ён шпарка выйшаў з хаты. Яна асталася адна. Руки яе апусьцілася, не давязаўшы вузла, і парі ў прасыцірадле распаўзлыіся з пад рук, а з прасыцірадла зноў зьявілася перад яе вачыма чистая адзежа, на якую дагэтуль яна не дазваляла і пылінцы сесьці. Раптам яна ўстряпянулася і завязала клунак. Усё было скончана, цяпер яна пачала брацца за печ.

На дварэ Адась пачауў лёскат драбін. Ад вёскі, паўз хвойнік, ехаў хлопец з вёскі, Павел Няміра і поруч з ім на возе сядзеў бацька. Не даяжджаючы яшчэ да хаты, ён убачыў сына і саскочыў з драбін яму на спатканье:

— Адаська, ты бачыш што мы робім? Маці казала ўжо табе, ці ты яшчэ ў хаце ня быў? — загукаў ён шырокім сваім гарлавым голасам, весела пасымхаючыся сыну. — Ты адно паслухай. Гэта ні то што за парабка. Тут сярод людзей... Ніхай яму там і сапрауды па жываце хлопае. Ха-ха-ха... Адаська, хадзем у хату хутчэй.

Бацька жыцьцёрадаснасць штурханула і Адася. Ён пайшоў поплеч бацькі, а ззаду пад'яжджаў Няміра. Як зълез Няміра з воза ля хаты, Адась тады зауважыў, што ён як-бы ў дарогу сабраны: гэтак Адась дагэтуль прывык яго бачыць толькі тады, калі ён ехаць куды зьбіраецца. Суконная, не па леце, вонратка была на ім падперазана, а на нагах былі грымучыя боты.

— Куды сабраліся? — запытаў Адась.

— Ну а з бацькам-же тваім. У места.

— Павязом, брат, набытак продаць. (Бацька ўздыхнуў, але тут-же адагнаў ад сябе гэтую хмурнасць і напусьціў на сябе ранейшую гаварлівасць). Чорт яго бяры, гэтыя транты, па-чалавечы жыць хачу. (Гаваркі гэтакі бацька ніколі ня быў дагэтуль. Натура яго бадай што пачала рабіцца маўклівая). Я табе, Адаська, скажу па-бацькаўску. Ты яшчэ быў малы, як я першы раз падумав быў, каб як ад панскага парабкоўства адчапіцца, але і бацьку пахаваў свайго пасъля гэтага, а ўсё за парабка служыў. Ах, ліха яго бяры. Ведаеш сынку, я падаў прашэнніс і ўсе патеры што

трэба былі, якія я меў, якія бацька мне пакінуў, каб прыняць расійскае падданства. Бяз гэтага—зямлі нельга купіць, сам прыстаў мне пра гэта казаў.

На сынавым твары анічога не зауважыў ён новага ад гэтага паведамлення.

—... Я табе, сынку, скажу. Я меркаваўся з маткаю. Мы з ёю ўсё перагаварылі. Я здаровы чалавек, я вазьмуся за справу гэтак, што ніхто ніколі гэтак ня браўся. Мы з маткаю дамо рады і даўгом, і зямлі. І на чужым кані рабіць доўга ня буду—як бачыш свайго прыдбаем. А ты, сынку, якім рублём і паможаш бацьку. Калі пачнеца свая гаспадарка, дык і ты тады парабкоўства кінеш. Тымчасам, Антось яшчэ малы, ён па людзях паробіць пакуль, а Марылька пры хаце будзе...

Увайшлі ў хату і ён, ня спыняючы гаворкі, пачаў хапаць клункі і пакаваць у воз. Пасьля з Нямірам вынесылі шафу і ўвязалі яе вяроўкамі, а пасьля яшчэ сёе-тое вынесылі, так што маці аж ня стрывала:

— Ой, гэта-ж нічога ў хаце не астанецца.

Бацька на гэта нічога не адказаў і яна памагла ўмасьціць воз.

Няміра, як сабралі ўжо воз як мae быць і гаспадыня паклікала ўсіх у хату сънедаць, паглядзеў на воз, паківаў галавою, і ня съцерпей:

— Я думаў, што вы адно сёе-тое прадасьце, аж вы ўсё як ёсьць. Што-ж у вас асталося пасьля гэтага? Вы-ж на дзьеўх дзесяцінах, калі нават вы іх і выкупіце, ці набудзеце ўсё гэта назад?

— Я за парабка быў і набыў,—хмурна абазваўся Гушка.

— Унь мы жывом на дзьеўх дзесяцінах, дык скажу вам, што яны, гэта дзьеўе дзесяціны, самі зъядоюць ўсё, а нічога не даюць. Ніхто з нашай сям'і на лепшую адзежыну ніяк не ўзаб'еща каторы год, хоць і ня трэба мне набываць гаспадаркі ўсё спачатку, як гэта вам прыдзеца.

— А што ты зробіш,—панура абазваўся Гушка і ў голасе яго загучэла ўпартая нецярплівасць.

Няміра адно паціснуў плячыма.

— От-жа бачыш. Што-ж, ісьці мне на дарогу рабаваць людзей!?

Няміра зноў паціснуў плячыма.

— У пана—во! (развёў як мог шырака рукі, з выстаўленымі далонямі), а ў мужыка—во! (зьвёў цесна далоні і апусьціў галаву). Што, ён гэтую зямлю сам рабіў, сам ствараў яе, што прадае?! Бацькі яго ў народу гэтую зямлю адабралі, награбілі, а цяпер прадаюць?! Каб яны съцежкі пад нагамі ня бачылі!

Гаспадыня адно згарнула рукі і сълёзы бліснулі на яе вачох. Гушка панура палез за стол, за ім сеў і Няміра. Адась, ня ўзяўшы анічога ў рот, сядзеў ля стала, унурыйшыся. Паслья як сам праз сябе сказаў Няміравы слова: «у пана—но!, а ў мужыка—во!» Развёў і зьвёў рукі.

— Будзем хутчэй сънедаць,—сказаў бацька.

— Трэба-ж ехаць,—згадзіўся Няміра і заклапочаны твар яго набыў звычайную цегавітасць. Ярмо жыцьця!

Паволі пачалі яны варушыцца ля возу, выяжджаючы з двара. Гушка адно пацешыў сам сябе:

— Добра што я раней купца згаварыў, цяпер адно: завезьці і аддаць, а то прышлося-б вандраваць, каб ня гэта, па ўсім горадзе. Паедзем, Няміра, ці што?

Адась усьпёрся на плацец і пачаў глядзець на балота пад узгоркам. Маці асталася адна, съвятym днём можна было цяпер і сябе дагледзець, нічога жывога пры хаце яшчэ ў гэтакіх гаспадароў ня было. Яна села на парозе з сянец на двор і пачала вычэсваць галаву. Сонца съвяціла ёй праста ў твар. Раптам яна ўспомніла:

— Адаська, ты-ж ня еў нічога.

— Я пачакаю Марылькі. Дзе яна?

Чамусьці яна ўстала і падалася глянуць у хату. Там былі сапраўды пустыя съцены. Яна, як аслуянелая, стаяла некалькі хвілін, паслья ня вытрымала жаночае сэрца: вельмі горна было жанчыне ў пустой, у голай хаце паслья Няміравых слоў, паслья таго, як Адаська нешта стаў маўклівы адразу... Яна села ў мыцільніку на ўсон і заплакала. Недачэсаныя васы закрылі ёй вочы і яна не адгортала іх, пакуль ня выплакала ўсіх сълёз. Адно толькі будзённае зрэб'е асталося ў яе: нават і пасажная ўся адзежына, што ад бацькі прынесла, пайшла ў ход. Што-ж з усяго гэтага будзе? Як будуць жыць дзеци? Як там мэншаму ў чужых людзях? Марылька выраслае і што чакае яе?

Яна так і не прычакала ў той дзень, калі Адась зноў прыдзе ў хату. Як аслуянелая яна сядзела на лаве, ні то ў дрымоце,

ін то ў забыцьці. Яна праседзела гэтак, аж пакуль сонца не апушкацца пачало кудысьці там, па той бок каржакаватага хвойніку на горад.

— Адась!—гукнула яна, адумаўшыся, але раптам скамянулася:—гэта-ж з паўдня ўніз рушыла!

І кінулася з хаты. А там ужо неўзабаве сам гаспадар, Леапольд Гушка варочаўся дадому. Ён вельмі рухава ўваходзіў у двор.

— Скончана,—сказаў ён,—гроши ў кішэні. Заўтра адно трэба будзе Сурвілу іх перадаць, а ён ужо там паверне іх куды трэба. Ён і Мазавецкі—удвух з панам справу маюць.

Яны пачалі гаварыць удаваіх, сеўшы на паравбзе, і зноў ясныя, бясхмарныя надзі апанавалі імі. Леапольд Гушка як-бы малады стаў, гэтакі, які быў калі сватаўся яшчэ да яе. Ён усё на сваіх плячах вынясе! Ён усё зробіць! Разам з ім усё, што трэба каб жыць, набудзецца! І яна сядзела поплеч яго, глядзела на яго, поўная надзеі і веры ў яго і ў жыцьцё.

— Цяпер толькі чакаць пакуль папера прыдзе аб нашым тутэйшым падданстве,—задуменна сказаў ён.

І яны яшчэ асталіся сядзець. Туманам тхнула ім на ўзгорак з балота, па той бок хаты неба палала чырвоным агнем заходу. Каржакаваты хвойнік пачаў шаптацца.

Леапольд пачаў зноў гаварыць пра тое, з чаго трэба будзе пачынаць, узьбіваючыся на гаспадарку. Перш за ўсё каня прыдзецца агораць...

Марылька адабрала ад іх гэтую гаварлівую задумёнасць. Зранку яна ішла паволі—куды съышаць у нядзелю. Адась спаткаў яе недалёка ад хаты—ён ішоў кудысьці нацянькі паўз балота. Брат і сястра спаткаліся радасна.

— Ты што, у пустую хату варочаешся?—горка сказаў брат.

— Ведаю... Дык што?..

— Нічога,—адказаў ён, падумаўшы.—А я ўжо на цэлы год за парабка згадзіўся. Вырас ужо (цяпер ужо магу быць за парабка, а то раней усё дагэтуль ня прымалі—малы яшчэ, казалі!)

Зьдзек з усяго гэтага гучэў у яго словах.

Яна моўкі, сама таго не заўважаючы, вурнулася і пайшла поруч з ім. Нарэшце яны разгаварыліся, панурасць пакінула іх. Яны пачалі жартаваць і съмяяцца.

— Хадзэм да Антуся.

— А дзе-ж мы яго цяпер убачым?—запытаў ён, сам хочучы ўбачыць малога брата.

— А ён па той бок рэчкі з чарадою. Ведаеш што ён цяпер у трох гаспадарсў каровы пасе. І начуе там, у вёсцы...

Яны перайшлі рэчку і знайшлі Антуся ў полі. Ён, здался Адасю, падрос, выцягнуўся.

— От ты цяпер які стаў!

Антусь быў рад брату і сястры. Ён жартаваў з імі, разам з тым пагукваў на чараду.

... Яны ўжо мой дух чуюць, вельмі-ж рабая Сурвіла карова. Я калі гукну, дык у школу ніколі ня пойдзе. Я ўжо знараў іх...

Яны пабылі ля яго ніштавата часу, а пасля пайшлі да вёскі, дзе Марылька зауважыла сваіх таварышак. Дзяўчата зьбіраліся гуляць у сівяты дзень, усе—Марыльчыны аднагодкі, калі яшчэ маленства сядзяць у чалавеку, але ўжо і першае юнацтва неўзабаве зьявіца.

Адась, пакінуўшы тут сястру, адзін пайшоў назад у панскі двор, на той бок гарадка, на сваё парабкоўства.

4. НОГІ Ў АНУЧАХ І МОЛАТ У РУКАХ

Той дзень, зусім надвечар, Адася Гушку бачылі ў гарадку. Ён як утрапены які хадзіў і як-бы шукаў чагосьці па вуліцах. У панскім дварэ таварыш яго так і ня прычакаў, пакуль даглядаць нанач коні. Ён прышоў позна, апоўначы, калі ўсе ўжо халастыя парабкі ў агульнай скарбовай афіцыне паснулі. Некаторыя зауважылі, што ён доўга ня клаўся, а сядзей уupoщемку. А як лёг, доўга ня м мог заснуць. Назаўтра-ж яго не дабудзіца было ісьці на работу. Думалі, што што ён проста пагуляў учора дзе ў гасцёх. Але на полі ён рантам загаварыў інакш, як гаварыў дагэтуль. Перш за ўсё яму не спадабалася, што гэтак рана гоняць араць і гэтак позна, да самага цімна, трymаюць на полі. Пасля ён пачаў падгаварваць парабкоў запатрабаваць, каб пан падбольшчыў ардынары. Дайшло нават да таго, што калі была пара зьбірацца на абед, дык, слухаючы яго, парабкі раней, чым прыганяты падаў знак, пакідалі работу і пачалі зьбірацца вакол

Адася Гушкі. Прыганяты тут-жа ўспомніў дзевяцьсот пяты год і паймчайся ў двор сказаць пра ўсё аксному. З гэтае прычыны ўвечары аконам узяў на допыт Адася Гушку і просьбаю, і найбольш грозьбаю, дапытваўся, ці гэта ён сам да ўсяго гэтага дадумаўся, ці ў гарадку яго пэўныя людзі навучылі. Калі-ж Гушка скказаў, што тут кожны ўжо гэтую навуку і сам прайшоў, дык аконам пагразіў пальцам: «ня ідзі, значыцца, па бацькаўскай дарозе, калі хочаш мець службу». Адася Гушка моўчкі пайшоў ад аконома, ня выслушайшы яго нават да канца. А назаўтра разам з усім пайшоў на работу. Рабіў ён ня больш як гадзін дзінве. Пасыля таго як аконам напіўся гарбаты, на поле прывялі другога парабка і загадалі Адасю перадаць яму коні, а самому ісьці ў двор. Там яму далі разылік і ня ўсьпей ён адсыціся ад двара ў кірунку да гарадка і кілёмэтра, як съследам за ім зявіўся на дарозе поліцэйскі і павёў яго ў места. Сам прыстаў трymаў яго перад сабою нешта гадзін са тры, а пасыля пусьціў, загадаўши сваім людзям ня спускаць яго заўшне вока. У наступныя дні, і нават тыдні людзі бачылі, што за горадам, дзе кладуць новую шашу, паміж малатбойцаў, што білі каменьне, ёсьць адзін вельмі малады, гадсӯ дваццаць напэўна яшчэ няма яму, і ўсё нешта тлумачыць людзям. Яго слухаюць і патураюць яму, спагадліва пакідуваючы галовамі. Нават ужо і слова яго падхапілі, якое ён часта гаворыць: «у пана—во, а ў мужыка—во». І пры гэтым заўсёды, перагаварваючы гэтыя слова, рабілі рукамі адпаведны гэст. Пасыля зауважылі, што хлопец гэты раптам зынік недзе.

Дзе ён і як зынік, бачыў адзін чалавек, нізкі, вусаты, дубаваты ў паходцы і ў голасе. Гэты чалавек аднойчы ў нядзелю сядзеў у прыстава на кухні. Ён цярпліва чакаў, пакуль прыстаў прыдзе пагаварыць з ім. Ён такі прычакаў. Прystau сам вышаў да яго і павёў да ясбе ў пакоі. Дубаваты чалавек стараўся ня грукаць ботамі, але пасыля зауважыў, што сам прыстаў нават стараецца каб як мацней адбіваць па падлозе хаду. Тады і ён загрукаў, але раптам-же сціх—у прыстава гэта было сапраўднае мастацтва, а ў яго—простая хамаватасць. Тут чалавек падумаў, што кожнаму мужыку, які выходзіць у людзі, гэтак як-бы хоць і ён сам, трэба адукоўвацца. І ён пазайздросціў прыстаўскай культурнасці.

— Садзіцесь,— гаспадзін Сурвіла,— запрасіў прыстаў.— З чым бог прынёс!

— З пад кілбас, і з другою дзяжкою мёду,— адказаў чалавек.

— Ды я не пра гэта,—перацяў ягоныя слова прыстаў, вельмі узрадаваўшыся.—Я пра тое,—што чуваць у вас добраға, як жывече.

— І тут-жা падумаў: «Эйш, сукін сын, мужлан. Адразу стараецца, каб я не забыўся, што гэта ўжо другая дзекка мёду!»

— Як жывом, ваша правасхадзіцельства! Жывом. Зямлю купілі. Цяпер раздаем сваім дробным хаўрусынкам. Некаторыя кажуць, што я іх, з Мазавецкім, ашукаў, што ім горшую зямлю даю, што сабе лепшую узяў. Я пра гэта і прашу міласці вашага сіяцельства. Каб, значыцца, калі што якое, дык каб памаглі. Зняўся з гэтым хамаўём. Вы сабе ня можаце прадставіць, ваша высокаправасіцельства...

У гэты час моцныя галасы пачуліся дзесяці за съцяною, углыбі ратушы. Нейкі атупелы і змардаваны голас гукаў:

— Ты ў мяне зараз усё скажаш.

Пасыль гэтага штосьці загрукала, пасыль плюхнула вада. Сурвіла ня мог уседзець спакойна: па змардаваным голасе ён пазнаў свайго сына. Прыйшоў, пачуўши грукат, выскачыў і праз хвіліну Сурвіла пачуў ягоную зядлую команду:

— Пракраціць! Вывясці!

А чшчэ праз момант выскачыў адтуль малады Сурвільчык з расквашаным носам. Ля вока ў яго быў чорны сіняк, а з носа цякла кроў.

— Што з табою, сынок!—кінуўся да яго стary Сурвіла.

Прыйшоў, увайшоўши, загадаў Сурвільчыку зараз-жা рассказаць.

Адась Гушка на допыце трymаўся ўвесь час спакойна. Ён упартая маўчаў, калі ў яго пыталі, дзе ў гарадку шукаць ягонае організацыі. Прыйшоў і пісарчук Сурвільчык змардаваліся з ім за некалькі гадзін. Прыйшоў як вышаў, Сурвільчык захацеў выслушыцца адным махам. Ён пачаў адразу націскаць на Адася.

— Я нічога ня ведаю,—загаварыў ціха змучаны Адась.

Сурвільчык раптам узарваўся з месца, хапіў з пад стала збан вады і лінуў на Адася. Той адразу, з гарачкі, адным махам кулака абараніў сябе.

— А сынок-жা мой,—заенчыў цяпер стary Сурвіла.—І каб хто, а то гэтага сълянзака сын. Гада гэтага. Бяжы, сынок, на кухню, памыйся хаця.

І сам кінуўся съледам за сынам ліць яму ваду на твар. Мыючы сынка, ён усё гаварыў, гаварыў:

— ...Ты-ж ня ведаеш яго... Ты дома ня жыў, дык і ня ведаеш... А і ён таксама гэты парабчук у бацькі ня жыў... А божа, а божа...

Хмуры Сурвільчык паслья гэтага падняўся на кватэрну адхайвацца, а стары Сурвіла, пакуль прычакаў часіны яшчэ пагаварыць з прыставам, успамінаў, мармыучы сабе пад нос:

— Ён, гэты Леапольд, як і гроши мне даваў, дык вельмі скоса паглядаў на мяне, як-бы я яго сілком цягнуў у гэты хаўрус. Што я яму павінен чакаць, пакуль ён мне адробіць, што я за яго пану заплатціў... Каб паслья гэтых яго парабчук паказваў съмела свой галетніцкі дух...

Плян у яго высьпей тут-же а сразу. Успомніўши пра дзежку мёду і ня спускаючи з думак нядыўнага здарэння з Гушкавым, ён а сразу пачаў з прыставам пра справу:

— Тут мяне, ваша благародзьдзе, на тэй зямлі ўсё, ёсьць камяніца. Гэтакі неўрадлівы кавалак поля. Яго можна вырабіць, ачысьціць ад каменьня, тады дагледзець, дык і поля ніштаватае будзе. Бацька гэтага самага Гушкі там якраз жыве ў мяне. Няхай-бы ён вырабіў мне гэтых кавалак...

— Дык што я павінен зрабіць?—гледзячы кудысьці паверх усяго і стараючыся хутчэй адчапіцца ад Сурвілы цяпер, сказаў прыстаў.

— А каб з гэтым ягоным падданствам пачакаць крыху, тады-б ён на іншую зямлю не палез-бы і там сядзеў-бы. Я думаю, калі бог дасьць, яшчэ забагацею больш, дык і пчол больш развязду...

Прыстаў а сразу скеміў, што ад яго патрабавалі. Праз некалькі хвілін ён выправадзіў узрадаванага Сурвілу з пакою.

Сурвіла выбраўся дадому позна. Зъмяркалася. На выяздзе з гарадка, ён заўважыў высокага чалавека, што ішоў, праста такі подбегам у горад. Чалавек заўважыў Сурвілу і падбег да яго.

— Гушка, Леапольд!—гукнуў Сурвіла, прыбяントэжыўшыся.

— Мне паказалі людзі... Я бягу шукаць яго.

— Каго?—схітрыў Сурвіла, здагадаўшыся а сразу.

— Адасіка. Казалі, што нешта нядобрае з ім сталася: ужо не ў двары робіць, а сядзіць дзень пры дні на дарозе, б'е молатам каменьне. На яго, кажуць, страшна глянуць—ногі ў анучы закручаны і молатам дзень пры дні б'е. Схуднеў, казалі, хто бачыў. Божа мой, божа, што з ім сталася!...

Сурвіла паехаў далей, а стары Гушка пабег у вуліцу. Ён выбягай за горад, туды, дзе пракладалася шаша, але там ужо нікога з рабочых ня было. Ён, сам ня ведаючы навошта, абегаў за той вечар увесь горад і дадому начаваць не пайшоў. Начаваў ён дзесьці на самай глухой вуліцы ў карчомнай стадоле, а назаўтра, ледзь занялося на дзень, кінуўся на новую шашу. Нецярпіва прычакаў ён пачатку работы і абышоў усіх рабочых, шукаючы Адася. Але не знайшоў.

— Няўжо ня бачылі? — распытваў ён усіх, — малады, ногі ў анучы пазакручваны і молат у руках.

— Ва ўсіх нас ногі ў анучы пазакручваны і молаты ў руках, — адказвала яму, аж пакуль ён не апрытомнеў і ня ўбачыў, што сапраўды тут усе падобны адзін на аднаго.

Цалюткі той дзень ён правандраваў па горадзе і не напаў на сълед. Вельмі павольнаю хадою ён варочаўся назад, да свае хаты ў каржакаватым хвойнічку. У пустую хату больш яму ісьці не хацелася. Сэрцам сваім ён чуў: Адась панёс кудысьці сваю крыўду, знаёмую яму самому з того часу, калі аканом хацеў яго шлягануць нагайкаю. Ён і сам не стараўся разабрацца цяпер, чаму яго гэтак устрывожыла, што Адась раптам апынуўся з двара на іншай рабоце. У вушчу яго стаяў адказ аднаго з рабочых на шашы: «зынік недзе раптам, калі гэта той, каго вы шукаеце».

Была ноч, калі ён вярнуўся дахаты. Як чорная кузня яна стаяла тут на самоце. Балота тхнула туманам, каменіне на ўзгорку перад ім шарэла ў змроку. Цяжка варушылася ў сэрцы — голыя съцены ў хаце, Сурвілава маўчанка з зямлёю, далячыня яшчэ да тae зямлі, на якую толькі малы задатак удалося даць... Думкі ў яго ня ішлі, а стаялі, навісалі над сэрцам, як хмары на небе. Пайшоў драбнусенькі дождж. На небе ясьней крыху было там, дзе павінен быў быць месяц.

Паволі падышоў ён пад хату. Пастукаў у акно і сказаў у хаце, што Адась пайшоў на іншую работу. Сон яго ня браў: трэба рабіць, жывучы, а не сядзець руکі склаўшы. Ён раптам падняўся паволі і доўга падпяразваўся па вонратцы. У сенцах абмацаў на съцяне папярочную пілу і падаўся з ёю праз балота на той бок ручайні, дзе стаяла града лесу. Там ён доўга ня шукаў таго, што некалькі дзён да гэтага заўважыў: бураломнае дрэва, даўно сухое, ляжала пад навісьcio гальля і вециця. Ён

выпрастаў з пад вецица таўшчэйшы кавалак камля і пачаў адпілоўваць. І чым больш піла ўядалася ў дрэва, чым больш яму ўсё цяжэй рабілася пілаваць аднаму, тым спакайнейшы ён рабіўся. Неўзабаве ён адно цягаў пілу, стараючыся шпарчэй адпілаваць: стражнікі часамі мелі звычай абыходзіць лясы з цямна. Адпілаваны кавалак ён узваліў на плечы разам з пілкою і пайшоў назад дахаты. Пачынала сьвітаць. Ён запаліў у сенцах газоўку і раскалоў пень на дзъве плашкі, акарыў і лепшую плашку адразу пачаў габлюваць. Грукаючы, ён паабуджваў усіх у хаце. Марылька не паднялася, а маці ўспаролася, пытаючыся, што яму гэта ўзбрыво на думку рабіць унаучы ўлетку.

— А што я пакуль што буду рабіць. Унь людзі просьць калясы парабіць, абадоў панакуплівалі, а на чым я, на сцянне буду іх рабіць. А ў дзень я вазьму дрэва варштат зрабіць... Пакінь адно плашку неабробленую, дык—хто можа сказаць, што стражнік ня гляне да мяне ў хату. На, патрымай, я ўраўную тут.

Ён яшчэ, як добра разъвіднела, з гадзіну заснуй, пакуль зноў брацца за работу.

Сонца ўзышло ў тумане, ясная імгla цярусацца перагонамі з неба. Ён ужо канчаў сваю гэтую простую штуку—варштат на колы, як у сенцы ўвайшоў Сурвіла.

— Ну што, чалавеча, пра падданства яшчэ няма нічога з канцаляры?—Хітра сказаў Сурвіла.

— Няма.

— Дык я, чалавеча, гэтак мяркую—можа там ня вельмі съпяшаюць з гэтым, можа дзе паваляюцца яшчэ паперы, можа ня хутка будзе яшчэ гэта... Дык, пакуль што, бярэце, суседзі, я-ж кажу, гэты клінок каля свае хаты і рабеце. Рабеце сабе, кажу. А калі прыдуць паперы пра падданства, дык тады я вам адвіду вашыя дзъве дзесяціны, паедзем у канцылярю, запішам, пічатку, я-ж кажу, прыб'ем... А, пакуль што, як-же нам афармліцца з гэтаю зямлёю, калі яшчэ вам падданства ня прышло. Рабеце, пакуль што, гэты кавалак, я-ж кажу.

— А як-же я тут рабіць буду?

— На палаўіну мне.

— На палаўіну? (Леапольд Гушка акінуў вокам камяніцу і лог.)

— Тут-же, на палаўіну, дык вельмі крыўдна будзе.

— Вам-жа трэба заводзіць гаспадарку, і ўсё... Я вам свайго гнядога канюка дам на выплатку. Ён хоць стары, але яшчэ пацягне, лішне яго не прыціскаючи... З богам, значыцца.

Гушка спачатку не адважваўся. Хадзіў у хату радзіцца з жонкаю, нават з Марылькаю... У якой бядзе ня быў ён, а ўсё-ж палохала яго гэтая камяніца. Нарэшце, праз некалькі гадзін, яны старгаваліся: першыя два гады, пакуль распрацуеца камяніца і дзірванец, Гушка нічога ня будзе даваць Сурвілу. А з трэцяга году будзе даваць яму трэці сноп.

— Дык няўжо аж тры гады якія мне падданства ня прыдзе?— спалатнеў раптам, адумаўшыся, Леапольд Гушка.

— А мы нічога ня можам тут, я-ж кажу, ведаць, гэта справа канцалярская, а мы перад ёю, я-ж кажу, простыя людзі.

— А калі прыдзе?

— Ну дык тады возьмече свае дзъве дзесяціны.

Пасьля гэтага Сурвіла пацягся дадому, мармычучы сабе паднос:

— Урабіўшы гэту камяніцу і гэты лажок, дык тады хоць і паплавец тут можна будзе запусціць. А тым часам, значыцца... (тут ён памаўчаў)—значыцца, перабраўшыся на ҳутар, тут паша можа быць добрая, каб адно ён мне яе распрацаваў добра... За гадоў тры—чатыры, ён мне можа гэты кавалак на юхт вырабіць, выпытлюе гэтак, што...

Ён мармытаў доўга, аж пакуль ня прышоў дадому, кладучы сълед цяжкімі ботамі на зялёнай траве.

5. ЗЯМЛЯ

З тых дзёнь яго заўсёды бачылі тут. Дзе-небудзь пад імшыстым каменьнем, ад сонца хавалася біклага з вадою, сюды ён прыходзіў сярод работы піць ваду, піў яе доўга, закінуўшы ўгару твар і трymаючи над ім драўляную біклажку, пасьля выціраў рукавом пот з ілба і зноў браўся рабіць. Дзень пры дні ён вазіў каменьне да гораду на шашу і кожны раз не забываўся акінуць вокам рабочых—ці ня зявіўся сярод іх Адась. Дробныя каменьні ён пазвозіў усе, а вялікія пакінуў на зіму рваць іх порахам. На восень зазябліў клин, каб да зімы ўпрэла ральля,

а ў лагу, дзе апошні раз пан зжаў свой авёс, старэнна заараў ірыжчча. Ён цешыўся, што мае свайго каня, ён даглядаў яго лепш як сябе, клапаціўся пра яго больш, чым пра сваю хату і сям'ю.

Высокая постаць яго была відаць з гасцінцу і хто часта праяжджаў па ім, так ужо і прывык бачыць яго ў кожную хвіліну на гэтым полі. Знаёмыя давалі яму «памагайбог» і ён моцна заўсёды адказваў з свайго ўзгорку на дарогу. На розных рагох кліну працавалі жанчыны: Марылька і маці зьбіралі каменьне, нават месцамі выкарчоўвалі грасамі задзірванелыя кусты пырніку. Пад плутам спачатку скібы ледзьве адкідаліся і араты, даючы каню перадыхнучы, азіраўся і босымі нагамі ўтоптваў скібы, варочаючыся назад з пугаўём у руках. Ён як-бы хацеў сказаць сам сабе: «бач, як ідзе работа!»

Кучаравая галава амаль што ўсе дні на дварэ ня ведала шапкі. Валасы абвявіліся водырным ветрам з хвойніку, сонца апякала і аратага і зямлю. Ён уставаў яшчэ ўдодні, клаўся апоўначы. Звычайны быў тут малонак: конь выцягся ў лузэ як п'яўка, а за ім налёг на жалеза высокі чалавек.

Кожны дзень з гарадка даходзілі сюды касцельны і царкоўны звон. На заходзе сонца касцельныя званы жалобнаю песьняю праводзілі ў вечнасьць перажыты дзень, дзень каня, а чалавек яшчэ нейкі час аставаўся ў поль. Зъмяркалася, пакрысе пачынала пуставаць на нач дарога, хвойнік пачаў мацней шаптацца. Чалавек канчаў працу, падаваўся да дробнае хацины, нясучы ў сабе жаданыні і ўсё-ж ясныя надзеі.

У гэтую мясыцыну з гораду прыяжджалі на чыстае паветра людзі—найчасцей сухарлявы папок, два ксянзы, так яшчэ сёйтой, перад якімі гэтamu аратаму няйначай трэба было прастаяць некалькі хвілін і далікатна выслушаць што-небудзь—сыцьварджэнне факту наконт яснага надвор'я, наконт ласкавай цяплыні сонца, радасці ўсяго жывога ў прыродзе, шырыні сьвету...

Раз ён сказаў жонцы:

— Як прыдзе падданства, дык тады—з якога-ж тады кавалку мне Сурвіла выражала мае дзьве дзесяціны. Можа тады я і гэты кавалак як небудзь пакіну пры сабе: гэтулькі-ж мы тут працы паклалі. Да тых дзьвёх дзесяцін ды яшчэ гэты клінок... Можна будзе жыць.

Нарэшце ён ужо ня меў аніякага намеру калі-небудзь ад-
цурацца гэтае дзялянкі, няйначай як-небудзь яе трэба будзе
далучыць да тых дзывёх дзесяцін.

Але Павал Няміра не даваў яму як мае быць улягаваць у сабе
назаўсёды гэтую думку. Ён прыходзіў сюды часамі і ківаў
галавою:

— Няхай-бы яна гарэла, гэтакая зямля!

— Ну, а што я іначай зраблю.

Няміра адно пацікаў плячыма, не згаджаўся, але і не казаў
нічога выразна. Леапольд Гушка тады гаварыў:

— Вядома, хто спадвеку мае сваю зямлю, дык таму лепш
цяпер, абжыўся. А я пычынаю жыць з гэтага. Нічога, год за
годам, год за годам... Пачакай, хай адно падданства прыдзе.

— А я як жыву? Гэтак сама на дзывёх дзесяцінах. Што, гэта
я жыву? Я гнію, а ня жыву.

Яны тады абое, хоць адзін быў малады, а ў другога ўжо дзецы
вялікія былі, садзіліся, як спрадвеку таварыши, на адзін з камя-
нёў і пачыналі гаварыць. Гушка пасыля з одумам уставаў, ня
скончыўшы гаворкі і сіпяшаў шпарчэй да пярэрванае работы. Ня-
міра браўся дадому, глядзеў рухавым вокам на спарахнелую сало-
му на застрышшу, на бацькаўскую хату, на платцы навокал, на
засохлую брудаватую грязь на вуліцы, нахмурваў бровы і запра-
гаў шпарчэй каня, каб надалужыць стражаны час.

На полі корпаліся людзі, цешыліся з новых дзялянічак зямлі,
што натрапіліся ім пасыля панскага продажу. Па іржышчы блы-
талася восеннае белае павуцінне, птушкі зьбіраліся ў вырай,
сонца хадзіла нізка. Шарачак, зрэб'е, зъляміаваная кудзеля ва-
рушилася разам з людзьмі на загонах, на межах. Ішоў па дарозе
пыл, блекла ўвосень зяленіва, ветракі скрыпелі скрыдламі, пера-
мольваючы дробнае жыта на чорную муку. Лясы ўзвышаліся
шчыльнымі съценамі, княжацкія і панская аб'ежчыкі стаялі па
каморах. Каршакі падпільноўвалі дробнае птаства; біліся на
ралы палявыя дзічки. Восень нясла смугу і доўгія ночы.

Вёсны прыходзілі з каламутаю сънегавое вады. Вада бегла
імклівымі ручайнамі з узгорку, з хвойніку, праз яго ў балотную
лагчыну. Цэлымі начамі тады Гушка чуў з хаты, як ваюе вада
пад узгоркам. За хатаю, у прыбудаваным аполнавым хляве,

прислугоўваючыся рухавым вухам да вясны касцісты небарак конь, выкуплены ад Сурвілы за апошнія капейкі.

Як съякла вада і тужэла зямля, абмытае каменьне на ўзльеску блішчэла пад сонцам, пакуль лета ня ўкрые яго тонкім засыцлам бялявага пылу. І вясна, і лета, і пасыня зноў восень— цяглі за сабою бесканцовае вужышча цегавітай работы. Каменьня на полі ўжо нябыло зьверху, адно траплялася яно ў зямлі, аб яго скрыгітаў плуг. Каменныі на гушкавым узльеску ляжалі цэлыя съцірты, але шаша скончылася і больш ня было куды вазіць яго: каму тут патрэбен быў гэтакі матэрыял, тут усё навокал было адбудавана, улегавана, нярушыма. Царкоўныя, касцельныя і замкавыя вежы маглі яшчэ прастояць стагодзьдзе і больш, муры бэрнардынскага кляштару і так пуставалі. Сярэднявечча заснула тут на абшарпаных, але моцных яшчэ съценах. На пустых званіцах зімавалі кожаны, гракалі вораны, пад імі, праз браму з адарванай аднай форктай, праходзілі кожную раніцу тыя два ксяндзы адпраўляючы сваю кожнадзённую імшу ў касцёлах. Яны ўздыхалі і ўважалі сябе за вялікіх прыгнечаных пакутнікаў за зганбленую праўду чалавечага мінулага, калі красавалася яшчэ калісьці тут бэрнардыны і водгаласкі інквізыцыі даходзілі сюды вельмі выразна, у гэтае места, над якім панавалі вежы княжацкага замку.

Расійская прыстаўская канцылярыя вельмі добра падышла да старое ратуши, як усё-адно на яе яна і будавалася стагодзьдзі да гэтага. Разгладжваючы вусы, прыстаў кожны дзень красаваўся ў гарадку, паліцэйскія арлы аддавалі ўсю сваю шчырасць і таленты на непарушнасць вялікай Расійскай імперыі на касцёх бэрнардынскае вялікасці ў гэтым гарадку.

Адзін з ксяндзоў, нарэшце, пачаў заўважаць Леапольда Гушку. Было гэта на споведзі. Праз кратчастае акенца спявядальні, ксёндз, распытваючы ў яго пра ўсялякую нават драўязу, дазнаўся раптам, што ў яго праваслаўная жонка. І тут Гушка пачаў гнеўны шэпт зняважанага гэтакаю навіною духоўніка. Нарэшце Гушка задаўмейся, што духоўны ойца ўпікае яго за тое што ён гэтулькі праждыў з праваслаўнаю жанчынаю, пагадаваў ад яе дзяцей, і нічога дагэтуль не зрабіў і нават не спрабаваў рабіць, каб давесці яе да праўдзівае перад панам богам каталіцкае веры. Тымчасам, жонка праз нейкі час паскардзілася яму, што чула гэта на споведзі, толькі ў кірунку да

праваслаўя, ад папа. Чалавек з жонкаю пагаварылі пра гэта на съвежую памяць, паслья—ён пайшоў на сваё поле, на Сурвілаву камяніцу, а яна—у лог, жаць ярыну. Марылька жала з ёю. Антусь да гэтае пары вышаў ужо з пастухоў і першы год зарабляў сталым заработкаў сабе на хлеб і адзежу, рэшта-ж, што трэба было яму звыш гэтага, ішло Сурвілу на выкуп зылізанага аб зямлю плуга, бараны, хамута...

Дзень хіліўся да вечара. Жаць яшчэ аставалася крыха. Марылька з маткаю стараліся скончыць, хоць прыцемкам. Самога Гушкі ні на полі, ні дома ня было, ён, урваўшы на гэта ў гарачую пару вольны дзень, зарабляў дзесьці з канём у гарадку, ці за ім. Яго чакалі дома з хвіліны на хвіліну.

Раптам маці выпусьціла з рук сноп, пахілілася галаю на плячу і прысела на мяжу. Яна яшчэ старалася, каб як гэтага не зауважыла Марылька—дагэтуль заўсёды гэта ёй удавалася: пашто палохаць сям'ю, мала ім і так бяды, жывучы на съвеце. Але гэты раз ёй было горш, як заўсёды, губілася прытомнасць. Яна ціха паклікала Марыльку. З спалохам прыбегла Марылька да маці, з гэтакім-жа спалохам адпаіла яе вадою з білагі—завяла дадому. Нікога ў пустой хаце ня было. Яна пабегла да людзей. Куды бегчы. Яна пабегла съцежкаю на вёску. Самі ногі скіравалі яе на двор да Паўла Няміры. Той кінуў усю сваю работу і прайшоў да Гушковых. Сам Леапольд быў ужо дома, маці сядзела на пасьцелі і спрабавала ўставаць. Леапольд Гушка маўчаў.

— Заўтра ў горад...—панура сказаў ён паслья. І, нецярпліва чухануўшы калена, кінуў з сашчэмленых зубоў:—Божа мой, божа, самая работа, і так няма каму рабіць.

— Я заўтра магчыму рабіць, гэта са мной не першыня,—пачешыла жанчына.

Марылька заплакала, Гушка больш унурый галаву. Няміра паглядзеў на ўсіх. Леапольд Гушка пачаў съцвярждаць факты:

— Якое дзіва, што яна ўсе сілы свае страціла. Гэтулькі яна тут адных камянёў папацягала, гэтулькі дзірвану гэтага падпрадала. Я здаровы, а й то...

Няміра пайшоў на змроку. Марылька правяла яго з хаты, ды так і прайшла з ім аж да самае вёскі. Там была навіна, нават дзіве, але першую Марыльку і Няміру пачулі з абіякавасцю:

старыя сядзелі ў шэрную гадзіну на бярвенях. Іх было два, абодва пыхкалі люлькі. Старэчымі галасамі яны гаварылі:

— Дык я сам, знацца, чуў ад самога Сурвілы.

— Можа хваліўся?

— Дзе бачыў! Што яму перада мною хваліцца. Кажа, знацца, я ўжо буду ў вас за валаснога старшыню.

— А-а-а, ці бач!

— Буду, кажа.

— А кто-ж яго выбіраў?

— Яшчэ выбіраць будзем, некалі ўвосень. А цяпер стary як праштрапіўся, нешта, прашпэціўся, дык гэтага ўмасыцілі.

— А-а-а, ці бач!

— Умасыцілі, знацца. Я цяпер, кажа, спаўняюшчы должнасць, сам гэтак мне і сказаў.

— Ці бач... А што-ж, мяне з табою ня зробяць за старшыню, бо калі часамі праштрапішся, дык з чаго ты ў мяне пацягнеш. А там калі казённыя гроши скруціць, дык у яго пацягнуць ёсьць з чаго.

— Дык гэтак-жа і падбіраюць...

Другая навіна была сапраўды навіна: дома Няміру чакаў ліст ад Адасі Гушкі. Пісаў з астрогу, што зараз вернецца, пад нагляд поліцыі, да бацькі.

Няміра правёў Марыльку дадому. Там ужо, у хаціне, было цёмана. Бялелі камяні на ўзылеску. Лог дыхаў вострым туманом.

Няміра правёў Марыльку дадому. Там ужо, у хаціне, было Марылька рада была гаварыць з Нямірам.

З таго вечара ў Леапольда Гушкі яшчэ больш падбавіліся сілы да работы: Адась зараз прыідзе. Тады яны ўдвух, гэтакі здаровыя людзі, зробяць сабе гэтакі лад у жыцьці, што ня будуць жадны кавалку хлеба. У Леапольда Гушкі падвоілася старанасць, цягавітасць, сіла.

Гэтак скончылася восень. Яшчэ раз прышла і адышла зіма. Яшчэ адна прайшла вясна і прышло лета.

Дзе-ж Адась? Чаму-ж ён не вярнуўся? Божа мой, божа! Чорны сум па Адасю пачаў душыць Леапольда Гушку.

Няміра зрабіўся ў Гушкавай хаце за свайго чалавека.

6. НОЧ

Не сказаць каб у той дзень у Леапольда Гушкі была хоць адна якая-небудзь прасьветлая хвіліна, з прычыны таго, што той дзень быў—ня звычайны дзень: Марылька ішла замуж за Няміру. Марылька і маці, яны гэта рыхтаваліся з цымна да гэтаке ўрачыстасці. Сам-жа Леапольд Гушка да самага, можна сказаць, адвячорка ў гэту справу не мішаўся: з цёмнага ён паехаў у гарадок, павёз воз каменьня знаёмаму карчмару. Той мураваў у сваёй стадоле склеп, на гэты склеп Гушка павінен быў навазіць яму чым найхутчэй каменьня, а за гэта карчмар даў яму наперад, на Марыльчына вясельле, грошай. Праўда, на вясельле гэтых грошей не магло хапіць, рэшту іх давялося ўрываць яшчэ адсюль-адтуль нават два рублі ўзяць на адработак у Сурвілы. Дык, значыцца, Леапольд Гушка з цымна павёз каменьне ў гарадок.

Ён думаў і яшчэ з адным возам справіцца, бо дзень улетку рялікі. Ён павольна сабе ішоў за возам і нешта апошні час вельмі чорныя думкі пра Адася не давалі яму спакою. Яны гналі з чалавека ўсё, што было не пра Адася. Нават вытганялі настрой, які мог быць у чалавека перад дачынным вясельлем. Гушка ішоў паволі за канём, пагукваў на яго і сапраўды такі ў думках прасіў бога, каб ён памог яму яшчэ раз справіцца завезыці каменьне: праўдзівей кажучы, каб бог памог гэта зрабіць каню, бо конь ледзьве перасоўваў ногі. Пад скураю ў яго ходарам хадзілі рэбры, галава была панурая і ля вачэй яшчэ больш як калі раіліся мухі. А ён нават ня съцепаў ужо галавою, каб паадганяць іх.

Усе апошнія дні быў конь гэтакі. Гэтыя апошнія дні вельмі-ж было работы яму: і каменьне вазіў, і на полі рабіў, і Сурвілу адрабляў. Праўда, поле было ўроблена, Гушка выстараўся: на камяніцы (гэта можна сказаць ня была ўжо камяніца) добра расло, добра съпела і добра павінна было прыбрацца з поля пад працавітымі рукамі гэтае сям'і.

Конь гэты адбрыкаў сваю маладосьць і адрабіў сваю сілу ў Сурвілы, а да Гушкі прышоў дажыць сваю апошнюю старасць. Тут яно і латвей было гэта: недалёка было балота, куды гаспадар павінен будзе выцягнуць яго косьці.

Гушка ў гэты дзень думаў гэтак: гэты дзень няхай сабе можа і цераз сілу адпрацуе немагушчая жывёліна, але з заўтрашняга дня яна пагуляе ў яго з тыдзень затое. Што мог іначай парадэіць

гэты чалавек. Дарога гэтая гэтак ім абодвым, і каню, і чалавеку, была знаёма. Апроч камянёў і заработка юны за кілёмэтраў гэтых дзесяць ці мала папавазілі з гарадзкога рынку гною за гэтых гады, угнойваючы камяніцу.

Другі раз завезьці каменьне Гушка так і ня спавіўся ды і ня мог. Конь ня браў. Ледзьве юны вярнуліся назад ад першага возу.

Завёўшы каня за хвойнік на выган, Гушка прышоў у хату, сеў, радасна адчуваючы спачын, паслья вымыўся, адзеўся ў лепшую адзежыну. Да вечара ён быў гатоў да ўрачыстасці. Марылька гэтакая была жыцьцёрадасная, гэтакая вясёлая. Маладосьць!

Вянчацца паехалі да таго-ж усё сухарлявага папка, зноў, значыцца, Леапольду Гушку давялося быць у той дзень, пад вечар, у гарадку. Ён ужо цяпер як-бы плывоў па хвалістай рэчцы: нават гэта як-бы спачын яму быў. Ён сядзеў на возе, як ехалі ў гарадок, стаяў у царкве за дачкою, недалёка ад яе, як маладых вянчалі, глядзеў як заходзіла сонца і ліло ружове праменіне праз высокія вокны на царкоўную падлогу, слухаў як дзесяці за царквою, недзе высока, у глыбі званіцы, усядаліся нанач верабі. Хрыстос з іконастасу глядзеў на яго хмурна, дзяк драў гэтакім голасам, чык усёадно крыкам на ўсе жылы выганаючы куры з агароду...

Нарэшце паехалі назад.

У хаце было ўтульна: Марылька прыбрала хату, з якое задумала выйсьці ад бацькоў назаўсёды. У хаце была і мэбля: за гэтых гады Гушка нарабіў лаваў, зрабіў стол, шафу, адно што ў ёй яшчэ ня было таго, што было спрадана, калі куплялі зямлю, якая ўсё і дагэтуль чакала гушкавага падданства.

У хаце юны засталі чалавека: ён чакаў вясельных і не выпускаў з рук паперкі. Гэта быў дзесяцікі з воласці, ён з гэтым лістом гэтак не съпяшаўся-б, каб ня ведаў, што ў Гушкі вясельле, на якім можна будзе выпіць чарку. І ён адразу прынёс паперку. Спачатку ён пацёрся ў куце пакуль яго зауважылі. Тады апраўдаўся:

— Каб я ведаў, дык ня ішоў-бы перабіваць вам съята. Ліха яго ня ўзяў-бы, гэтага дакуманту, пачакаў-бы колькі дзён!

— А якога дакуманту?—устрывожыўся Леапольд Гушка.

Госьці ўжо сядзелі за столом, ужо нават па чарак трох выпілі.

Дзесяцкі падаў гаспадару паперу. Той глядзеў, глядзеў у яе і аддаў назад, крыва ўсьміхнуўшыся:

— Я па-расійску слаба...

Дзесяцкі прачытаў моцна, і ўсе госьці чулі, што Леапольд Гушка з сям'ёю (была пералічана ўся сям') робіцца расійскі падданы.

Госьці зашумелі, загаварылі больш, Гушка, здаецца, абняў-бы дзесяцкага, каб не перашкаджаў стол. Ад гэтага дня ён, Леапольд Гушка, забірае ў Сурвілы свае дзінне дзесяціны зямлі. Ды яшчэ як сказаць. Яшчэ-ж гэтая дзялянчака за ім астанецца. Ён-жа яе гэтак урабіў, гэтак выпытляваў, што не пазнаць цяпер яе. На ёй добра радзіць пачало. Можа яму Сурвіла яе аддасць на выплатку.

— Садзіся, чалавечка, за стол,—сказаў ён да дзесяцкага.

Дзесяцкі сеў і пачаў баліваць разам з усімі. Леапольд сам наліў яму першую чарку.

Цяпер сапраўды Леапольд Гушка ўсьвядоміў, што дзень гэты яму нязвычайны, адмысловы, адзіны на ўсё жыццё: Марылька замуж ідзе. І ўздым апанаваў Гушку. Які чалавек вясёлы і радасны, калі ўсё на съвеце яму добра ідзе!

Дзень той сапраўды быў нязвычайны. Усёадно як ісьціся пачало на радасць чалавеку: хтосьці хадзіў перад вокнамі на дварэ.

За хвілін колькі да ўсяго гэтага, абшарпаны, высокі хлопец падышоў з кірунку ад гарадка да каржакаватага хвойнічку.

Ён не пайшоў адразу да хаціны, а агледзеў вёску з узгорку за полем. Ён як-бы не съпяшаўся. А можа ён быў вельмі стомлены, што гэтак паволі ішоў. Як-бы там ні было, ён прайшоў яшчэ паўзі вокны, пакуль ісьці ў хату. Тады яго і зауважыў пад вокнамі стары Гушка. А як толькі зауважыў, адразу кінуўся з-за стала, выбег на двор, адно госьці з непаразуменiem глянулі на яго.

— Адаська!—закрычаў бацька, кідаючыся да сына ў парозе.— А божа-ж мой, Адаська!

Ён не выпускаў сына з рук, ашчаперыў яго навокаў шыі.

— Што гэта ў хаце?—сказаў сын.

— Якраз-ж ябіе бог прынёс, сын. Марылька/замуж ідзе. За Паўла. За Няміру... Ня ідзі гэтак у хату, Адаська! Пачакай, я табе вынесу свой картовы гарнітур, ня ідзі гэтак, як ёсьць, у хату.

Ён усё стаяў ля сына, як той пераадзяваўся, каб увесыці яго ў хату самому, каб пахваліцца вялікою сваёю радасцю перад людзьмі. Адась, кінуўшы вока на хату, убачыў, што ў расчыненых дзъверах стаяла маці. Ад гэтакае нечаканасці яна як-бы зьбянтэжылася, стаяла ля дзъвярэй і плакала.

— Адась прышоў!—гукнуў Леапольд Гушка, ідучы за сынам у хату.

Адась і сам прыбянтэжыўся ад гэтае ўсяе нечаканасці. Ён пайшоў да сястры і Няміры і горача прывітаўся з імі:

— Які нязвычайні дзень! Адзіны дзень у жыцьці! Леапольд Гушка бачыў перад сабою берагі шчасльіве зямлі, да якое плыў з самых маладых год сваіх.

Цяпер пачалася радасная ўрачыстасць. Пачалася весялосць. Прайшла гадзіна, праходзіла другая. У хаце зырка гарэлі дзьве лямпы. Дзяўчата засыпівалі. Хлопцы падцяглі. Сам Леапольд Гушка падняўся на сваім месцы за столом і нечакана сам для сябе ўспомніў старасьцецкую песньню, якую дзесяці калісці чуў, і першы раз на жыцьці сваім ён засыпіваў:

Дай-жа божа добры час,
Як у людзей, так і ў нас,
І добрую гадзіну—
Развесялім радзіну.

Ён яшчэ паслья свае песні доўга стаяў, як-бы стараючыся ўпэўніць самога сябе, што—і Адась дома, і зямля ўжо ў яго ў руках, і ўсё, і ўсё добра пойдзе...

Стол канчаўся. Дзяўчата і хлопцы вышли на хату, загаманілі яны і на дварэ. Была месячная ноч. Падышлі вясковыя музыкі, Няміравы прыяцелі, дзьве скрыпкі і цымбалы. Музыкі ўтнулі танцы.

За столом асталіся сядзець адны старыя.

Да хаты пачалі на музыку, на танцы, зьбірацца людзі з вёскі. Людзі ўсё ішлі і ішлі. І ў тэй меры, як яны ішлі, нейкая трывожная гаворка пайшла паміж іх. Раптам сабраліся ў натоўп, раптам съціхла музыка, раптам хтосьці адзін моцна загаманіў, а ўсе змоўклі, як съцяна.

Што гэта!

— От нядаўна! З гораду прыехаў пасланец і выклейў на Сурвілавай хаце.

— Можа ня прачыталі добра? Хто чытаў?

— Усе чыталі.

Хтосьці з жанок заплакаў, загаласіў:

— А божа мой, божа, гэта-ж і сыну майму трэба ісьці. Пагоняць яго, небараку.

Жанчына згарнула рукі і яшчэ мацней загаласіла. У натоўпе ўжо стаяў Павел Няміра. Ён доўга не распытваў, ён зразумеў усе з першага слова: вайна, і яму заўтра-ж трэба ісьці ў войска. Унурӯшы галаву, ён падаўся ў хату да Марылькі.

Адась сядзеў поплеч з сястрою.

— І табе, значыцца, трэба ісьці,—сказаў да яго Няміра,—разам са мною і ты пойдзеш. Ты-ж цяпер расейскі падданы.

Белы, як палатно, Леапольд Гушка стаяў перад хатаю на дварэ, перад зорным небам, перад засыціламі балотнага туману з логу, на роснай траве, у няжывым месячным сьвятле. Ён адно чуў, як штосьці гняло яго, як згінала да зямлі, як не давала дыхнучы на поўныя грудзі; як сэрца яго тлела, марнела, съціскалася, чэзла.

7. ДЗЕНЬ

Одум яго ўзяў позна: калі занядужала нач на ўсходзе. Першая сьвітальная бляяvasьць расплывалася там, дзе павінна было ўзысьці сонца, як Леапольд Гушка вярнуўся ў хату. Хата цяпер была пустая, вясельныя перайшлі на вёску, у Няміраву хату. Прыслухаўшыся, ён пачуў, як ад вёскі чулася яшчэ скрыпка—што-б там ні было, а дагуляць вясельле трэба. Можа таму і не зауважылі быті спачатку, што бацька не пайшоў з вясельлем, з дачкою, у зяцьву хату, што зрабілася ўсё гэта было ў гэтакім трывожным рэзруху. Ён адно цяпер успомніў, што хтосьці цягнуў яго тады і ён адказаў, што зараз ідзе.

Цяпер ён стаяў на дварэ, ля хаты. Штосьці грукнула раптам у хляве за хатаю. Ён пайшоў туды. На гнай біўся капытамі і шыяй конь. Гушка тут зусім апрытомнеў. Ён на ўсю вялікю сілу сваю ўзарваў плячуком небараку каня і памог яму стаць на ногі. Але той зноў пачаў лажыцца. Тады ён зразумеў усё: зноў рвануўся на ўсе свае жылы і пацягнуў каня ў хвойнік, далей ад сялібы, каб неўзабаве не давялося прасіць людзей памагчы цягнуць яго няжывога. У ціхім хвойніку ён і пакінуў яго.

Што-ж, ісьці цяпер яму на вясельле, ці не?

Ён прышоў туды, як вясельныя разыходзіліся. Добра ўднела ўжо. Тымчасам на вёсцы з іншай прычыны зьбіраўся народ. Ля Сурвілавае хаты ўсе яшчэ чыталі друкаваную паперу: маладыя мужчыны і хлопцы сёньня пакідалі сем'і і кіраваліся ў горад. Да паўдня там павінны былі быць усе.

Некалькі гэтых гадзін прайшло ў вялікім утрапеніні. Леапольд Гушка прышоў з Адасём дадому зьбіраца. А якія там могуць быць залішне вялікія зборы.

Паўдзённае сонца бачылі яны ўжо гатовыя ў дарогу. Маці млела на ганку. Адась і Няміра ішлі разам; бацька, Марылька і хтосьці з Няміравае сям'і таксама праводзілі іх у горад. Самы малады Гушка, Антусь, сядзеў у перадку Няміравага возу, гатовы пасадзіць усіх і везьці. Сумныя яго очы глядзелі на ўсё гэта яшчэ ўсё з нявінным непаразуменынем. Раптам Леапольд Гушка штосьці дзіка глянуў у хвойнік: конь, блытаючыся на нагах, нясучы шыю ў пярэдніх нагах, туляўся паміж каржакаватых хвой, бяручуць дадому. Да хлява ён не дайшоў, а перад ганкамі кінуўся, і больш ужо не падняўся. З-за гэтага яшчэ на паўгадзіны адцягнуўся ад'езд у горад. Антусь зълез з возу глядзеў гэтак, як глядзяць на пажар, ведаючы, што ад агню не ўратавацца.

— Што-ж ты не захацеў канец ня дома,—жорстка сказаў Леапольд Гушка, садзючыся на кладку перад ганкам і падпіраючы рукамі твар.

Сухі бляск зъявіўся ў ваччу яго, твар набыў нейкую неперазможную ўпартасць, цегавітая маўклівасць, што была ў яго заўсёды пры рабоце, заўладала ім.

— Няхай ляжыць,—скамандаваў ён, ня глядзячы на няжывога каня.—Паедзем!

Пальцы рук яго съціснуліся, скурчыліся; ён шугануў да воза, роўны, высокі. Здаецца камляватасць у пляcoh яго раптам працала.

Яны прыехалі ў самы рэзруж. У царкве скончылася адправа. Народу было повен гарадок. Перад ратушаю троісьця сыцяг Рассійскай імперыі. Поп у рызах стаяў на ганку ратушки з крыжкам у руках. Адважны прыстаў стаяў поруч яго. Сурвільчык трymаў у руках нейкую паперку, чакаючы моманту, каб пачаць чытальні. Раптам Леапольд Гушка съціснуў зубы, зауважыўши: у прыстава за плячымі нярухома трymаўся вусаты сурвілаў твар. Сурвіла

таксама трymаў нейкія паперы ў руках. Валасны старшыня здаваў сваю воласьць у войска.

«Сурвіла гоніць у войска майго Адася! Сурвіла!»

Твар яго быў страшны, здавалася, ён зараз рушыць, і скрышыць тут усё, гэтак зъянініцца яго выгляд.

На ратушы крічалі вароны. Адна сядзела на краю ганкавай паветкі, хвастом над ганкам.

— Сегодня все, не только мы русские, а и все иноверцы, населяющие великое наше русское отечество, должны проникнуться единым духом патриотизма, духом великой России»,— скончыў прыстаў сваю прямову, і зъняў шапку.

Сухарлявы папок прыставу першаму даў пацалаваць крыж і дадаў ад сябе:

— «Да снизойдет на главы ваша, верные сыны России, благодать съятаго духа и укрепит вас в борьбе с врагом».

Народ стаяў перад ратушавым ганкам. Папок гаварыў «напутственное» слово новым ваякам.

Натоўп у гэтую хвіліну быў маўклівы. Зрэб'е, шарак, лыка, зълямцована кудзеля зъліваліся ў шчыльную съязніцу. Вочы, вочы, вочы—пакутны позірк анямеў на твары вялікага натоўпу.

Леапольд Гушка рушыў праз натоўп да ганку. І там загаварыў да прыстава:—не даваць яму падданства. Ня хocha ён ні падданства, ні зямлі. Усё адно ён паклаў на няўрадлівай камяніцы за ўсе гэтыя гады сілы і свае, і свае сям'і!

— А-а Гушка!—абазваўся прыстаў.

— Але!

— Але! але!—перакрывіў яго прыстаў.—«В такой день не можешь ответить русским языком».

Гушка адразу падаўся назад у натоўп. Узынялася яго зноў пачала раптам ападаць.

Натоўп маўчаў. Паҳла ўжо крывёю, жывым мясам з пад гармат. Натоўп стаяў. Сядзеў адно Сурвіла поруч з сынам, перабіраючы ў руках свае паперы.

Гэта быў малюнак таго дня па ўсёй Эўропе. Народы стаялі. Стаяў расійскі народ. Стаялі забраныя народы, зъянданыя абцу-гамі пад съязгам Расійскай імпэрыі. Іх гналі заваяваць сабе ста-ре права: з жабрачымі торбамі на пляцах дагніць свой век у вялікай турме, і перадаць гэтае права сваім дзесяцям.

ДРУГАЯ ЧАСТКА

1. ЯК ЛЮДЗІ РАЗУМЕЮЦЬ АДЗІН АДНАГО

От што было раз у ясную восень, як займалася на дзень.

Як ішлі людзі—дык ішлі, адны ўцякалі, другія іх гналі. Раеіскай армія адступала, германская яе даганяла. А як расійцам удалось прыпыніць фронт, дык гэта адразу ў шэрай салдацкай масе нават нейкую зъянтэжанасць абудзіла спачатку. Знаў лезыці трэба будзе на ражон, зноў ісьці самахоць шукаць съмерці!

Людзі ўжо заселі ў раней прыгатаваныя акопы; ужо умацоўваліся, ужо сапёры браліся за работу. Значыцца—неўзабаве трэба будзе браца наперад, зрываша немцаў з фронту, спрабаваць адганяць іх!

Дык перад страшным боем, чакаючы яго, як займалася на дзень, у прытульным кутку, паміж хмызнякоў, шэроя постасці старалася, каб як мага шчыльней дапасціці да зямлі. Чалавек стараўся, каб хутчэй выбрацца з абсягу вачэй, што маглі бачыць яго адтуль, адкуль ён выпаўз. Ён поўз вельмі паволі, пакуль не адпоўз далёка. А тады ўжо дастаў з кішэні белую хусьцінку, усчапіў на адкручаны ад стральбы штык (стрэльба асталася недзе ў акопах). З якою радасцю пакінуў яе там чалавек! і з гэтым імправізаваным белым сцягам цяпер пабег, сагнуўшыся. Сцяг свой ён трymаў у выцягненай наперад руцэ. Чалавек меркаваў гэтак: і ззаду могуць заўважыць мой белы сыгнал і на некаторы час гэта і іх зъянтэжыцы: можа я офіцыйны пасланец. Адным словам ён цяпер ужо ня поўз, а бег. Наперадзе ўжо бачылі яго і адтуль ня было аніводнага стрэлу. Чалавек задыхаўся, бягучы, нарэшце ён ужо размахваў белым сыгналам. Яшчэ віселі над зямлёю рэшткі тумановага змроку, вельмі можа быць, што там, адкуль выпаўз чалавек, яго зусім не заўважылі, хто-б гэтага

хацеў. Чалавек кінуўся на зямлю перад самым нямецкім акопам і ўпоўз у яго.

— Я ў палон прышоў,—сказаў ён, аддыхваючыся. У палон, у палон! Слова палон там было знаёма. Пакуль яго забралі і павялі акопам кудысьці ў глыб раскапанае лагчыны, ён яшчэ ўсьпей «пагаварыць» з людзьмі:

— Адзін раз мяне ўжо былі ранілі. Я ледзьве выжыў. А цяпер можа заб'юць. Я не хачу. Я прышоў сам у палон. Мяне прыслалі. Я прышоў уперад за сваіх, сказаць, што зараз яны будуць ісьці сюды, дык што гэта ні з вамі бягучы біцца, а ў палон падаюцца. Каб вы не стравлялі. Зараз будуць ісьці, мяне наперад паслалі...

Ён гаварыў, гаварыў, а навокал яго ціснуліся адзін да аднаго гэтакія самыя, як і ён, шэрый людзі. Яны нічога не маглі разбраць з гаворкі добраахвотнага палоннага. Некаторыя трывалі ў руках недапісаныя лісты дадому: у лісьце развязваліся перад боем з сваімі, на лістох былі съяды ад съязы, якое ня мог стрымаць чалавек.

— У палоне мы можа хоць жывыя астаномся, а тут—няйначай пасіраціяца дзеци...

Тут наперад праціснуўся «немец». У яго адрасла барада, ёч яе, відаць, нідаўна выстрыг, яна яму, відаць, надазаляла. У яго быў высокі лоб, ноздры, як загаварыў ён, неспакойна ўздрыгвалі. Ля вачэй клаліся тонкія змаршчыкі. Вайсковая магерка была высока паднята з ілба.

— Дзіця,—загаварыў ён,—дзіця, дзіця...

(Ён улавіў слова ў расійскага салдата—«пасіраціяца дз-е-ц-і». Ён гэтае слова нейк ведаў).

І ён пачаў гаварыць. Палонны нічога спачатку не зразумеў, пасыля, той, адумаўшыся, зноў сказаў «дзіця» і пачаў успамінаць цяпер польскія слова. Ён моршчыў лоб, часамі нават добра выгаварваў цэльяя сказы. Але не цераз гэтых польскія слова, якія нейк ведаў германскі салдат, палонны і ён, а з імі і ўсе, хто стаяў тут, началі нейк адразу разумець адзін аднаго. Гэтае ўзаемнае разуменне вырасла адразу. Германскі салдат ужо трymаў за штырфлі шыняля палоннага, а той трymаўся рукамі за грудзі, і маўчаў з вінаватаю нейкаю ўсьмешкаю, здагадаўшыся цяпер, што ўсёадно яго гаворкі тут не разумеюць. Нарэшце ўсе началі гаварыць гэстамі, позіркамі. І ўсю гэтую гаворку пачуцьцяў і ду-

мак стараўся выкласьці палоннаму той, ломанаю сваёю польскаю моваю.

— Каб ня дзеци, я можа-б...

— Дзеци...—выгаварыў тут германец і ўзяўся рукамі за грудзі.

— Бой,—сказаў ён яшчэ, успомніўшы «варожае» слова і паказваючы рукою навокал.

Раптам па акопе пайшла команда. Палоннага забралі. Перад гэтым барадаты германец патрымаўся яшчэ ў палоннага за руку, у вачох яго бліснула съяза, ён ткнуў пальцамі сабе ў грудзі і, не пекідаючы трасьці рукамі палоннага, з вялікаю шчырасцю некалькі разоў называўся; шпаркаю гаворкаю, скрадваючы гукі:

— Эдврд Лявэр, Эдврд Лявэр... (Эдвард Лявэр).

Палоннага павялі. Команда па акопе была на тое, што перад акопамі заўважылі рух: шэрая маса паўзла ў гэты бок. Пакуль падпусьцілі бліжэй, калі зручна страліць, заўважылі белы сыгнал. У гэтай мясціне акопу ведалі, здагадаліся пра што тлумачый нядаўна добраахвотны палонны пасланец, паказваючы рукою на расійскія акопы. Неўзабаве ў акоп палезылі зьверху салдаты расійскае арміі, добраахвотныя палонныя.

Добра ўднела, усход здорава ружовіўся. Але яго не заўважалі людзі ў зямлі: над зямлёю, як чорная хмара, навісала чаканыне бою, яно гняло чалавечыя сэрцы. І гэты раз было тое, што нядаўна з першым палонным: нямецкія салдаты трасьлі ім рукі, салдат з выстрыжанаю барадою таксама ўсё называў сябе аднаму, зусім маладому палоннаму:

— Эдврд Лявэр...

Як палонных павялі акопам далей, ён сумна глянуў на апошняга з расійскага палоннага ўзвода і прыпёрся плячуком да землянога съяяны. Побач яго стаялі гэтак сама на сваіх мясцох яго таварышы.

Увесе той дзень працягнуўся як пакута. Цішыня, нязвыклая, палохала людзей. На змроку Лявэр штосьці зашаптаў раптам свайму бліжэйшаму таварышу. А той неўзабаве пачаў шаптацца з сваім суседам. А як пачало цымнець, як змрок добра навіс над хмызынякамі, Эдвард Лявэр папоўз ціхенька да расійскіх акопаў: форма і спосаб на гэтую справу выпрацаваліся сёньня зранку. Праз паўгадзіны якое, съследам за ім, папаўзла з нямецкіх акопаў шэрая маса.

Споўзшы ў акоп, яны з першага зірку зразумелі і маўклівую жорсткасць гэтых тут людзей, і іх позу: неўзаметку ўпірацца адным плячуком у земляную сцяну. Гэтак сцішвалі людзі ў сабе пакутны накіп смутку, злосці і адвагі.

У тыя дні ў расійскіх газэтах было паведамленыне, што цэлая рота нямецкіх салдат (там, вядома, роты ня было) добрахвотна падалася ў палон. У нямецкіх газэтах таксама было падобанае паведамленыне пра салдат расійскае арміі.

Як палонных накіроўвалі ў тыл, першы ў сьпіс быў упісаны Эдвар Лявэр.

З лагчыны, парэзанае скрэз акопамі, палонных вывелі, блытаннымі дарогамі, на гасцінцу. Гасцінцам проста і пайшлі людзі ў глыб мясцовасці. Гасцінцам яшчэ ўсё, як-бы з прычыны нейкае інэрцыі, бязупынна ішлі ў глыб краіны пабітая часці расійскага войска. Побач з войскам паўзылі нязылічоныя ўцякацкія фурманкі. Часамі яны перамешваліся з вайсковымі абозамі, тады вайсковая навала гнала іх угрунь, аж пакуль сялянскія коні ня падамі і, перакінутая дагары коламі, фурманка не раскідалася па дарозе на дробныя рыштункі. Уцякацкая сям'я старалася выбрацца на абочыну дарогі і прыматць сваю чорную долю ў чистым полі сярод чужых людзей, а найчасцей бяз іх. Колы і рэшткі набытку пястрэлі паабапал гасцінцу; кожны дзень паўз яго выросталі новыя магілы з крыжкамі, і бяз іх; небаракі клаліся парыць зямлю пад енкі і сълёзы сваіх родных пакутнікаў, а праз некалькі часу, ад'ехаўши крыху далей, тыя самыя, што плакалі нядаўна, хаваючы свайго блізкага, самі разьвітваліся з жыцьцём на гэтым-жа самым гасцінцы, адно што па іх ня было ўжо каму плакаць. Магілы паабапал гасцінца дэірванелі шпарка. Таксама шпарка дзікія птушкі і лясная звяярына зьнімалі з касыцей чалавечас цела: часта чалавек, ня маючы жаднага паратунку, рабітое, адно, што ўсяго асталося яму: выбіраў цішэйшае месца сканаць і там на яго не заўсёды маглі адразу натрапіць.

Войскія часці, адыходзячы назад гасцінцам, спрабавалі ўвесь час разганяць сум яснае восені царскімі казармавымі песнямі.

Палонныя ішлі гэтым-жа гасцінцам. У той-же дзень як вышлі яны на яго, пачулі яны страшны гром бою. Гром чулі яны і на заўтра, а пасля гэтага стала ціха. Гасцінец абязлюдзеў, фронт стаяў там, дзе пакінулі яго палонныя. У наступныя дні нават льга

было заўважыць першыя адзнакі руху на гасцінцы назад да фронту.

На трэці дзень дарогі, яшчэ да паўдня, палонныя ўбачылі перад сабою гарадок: над зборам брудных дамкоў і хатак—старыя вежы. Гарадок повен быў войска.

У самым горадзе палонных доўга ня трымалі. Праз дзён два ім далі месца тут непадалёку: за горадам, у баку ад княжага замку, у спрадвечным хваёвым лесе, ужо з самага набліжэння фронту, не працавала панская пільня. Цяпер яна згадзілася на выраб лесу на патрэбы войска: масты, дарогі, акопы, эшалёны дошчак і брусоў пад фронт, рабіцу умацаваныні.

Палонныя засталі тут усяго з дзесяць работых: маладыя ўсе хлопцы, якім яшчэ рана было ісці ваяваць. Рэшта-ж усе былі на фронце. Ужо ў наступны дзень пільню пачалі пускаць на поўны ход.

2. ЯК ЗЬМЕНЬВАЕЦЦА МЯСЦОВАСЬЦЬ

Пасъля ўсяго гэтага роўна праз год, у гэтай самай мясцовасьці, на гэтым гасцінцы, паміж усялякімі іншымі, малымі і вялікімі падзеямі, адбылося от што.

Уначы, калі зоры зьбіраліся папялець на халодным небе, доўгі эшалён цяплушачных цялятнікаў падпоўз да дзвіоснага і нязграбнага зборышча чорных рыштункаў: пад ніжывым бліскам застылага неба чарнелі, на адайн схіл, стрэхі; ніzkія съены адно крыху павылазілі з зямлі; ліхтарныя слупы без ліхтароў, раstryбушаныя, і цэлыя гарматныя перады і набойныя скрыні, кучы разламаных вазоў і колаў, загарадзі, насыпы, штосьці яшчэ бяз формы, шматлікае... Павольны рух чалавечых постацей, хрыпата і злосьць у галасох...

Эшалён спыніўся стаяць. Ён прастояў нешта ўжо больш за паўгадзіны, як з ніzkага бараку выпаўзла насустроч яму чалавек з пятнаццаць вайсковых музык. У цялятніках паадчыняліся дзвіверы; павольна, нехаця, гэтак сама як павыходзілі да іх музыкі, людзі вылезылі з вагонаў, выстраліліся перад імі. Кароткі чалавечак на ўсе свае жылы скамандваў «съмірна», нач абазвалася яму рэхам—«гаў-гаў»; падышла нейкай няясной ў змроку постаць, выпрасталася роўна і пачала вітаць людзей.

«Вы пралі быві кроў за бацькаўшчыну, бог даў вам цяпер, паслья паправы, зноў прыехаць сюды біць ворага... Герояў бацькаўшчына не забудзе...»

Нешта доўга гаварыла постаць. Ноч усё адкідала, съледам рэха—гаў-гаў,—людзі ля эшалёна стаялі моўчкі, ніхто, не звярухнуўся.

Тымчасам неба палаўела, дзесьці з таго боку, адкуль прымешаў эшалён, цадайўся дзень; людзі, усё стаялі чакаючы каманды; было выгукнута «ўра», музыкі загралі марш. Раптам, там неперадзе, куды падышоў эшалён, грукнулі гарматы, паслья яшчэ, яшчэ з перапынкамі. Нават пакуль што і на зусім блізка яшчэ гэта было, наперадзе дзесьці.

У сьвітальным змроку людзкія твары яшчэ больш зрабіліся шэрыя, неспакой і прыгнечаныне зусім апанавалі позіркамі шчыльнага шэрагу людзей.

Дзьверы ў цяплушках больш не зачыняліся. Людзі неўзабаве тоўпіліся ля кухні—злосныя галасы, адзіны позірк, адзіны твар.

А як добра ўднела, пачалася маршыроўка. Гарматы ўдзень съціхлі.

Дзень прайшоў у бязладзьдзі. Людзей формавалі ў часьці. Чыгунка далей адгэтуль на ішла. На фронт адсюль накіроўваліся салдаты пеша. Як на туу злосыць, на сьвітанкі тады былі абазваліся гарматы: усе тыя часы было ціха на фронце. Некаторыя нават спробавалі ў той дзень цешыць сябе: а можа гэта дзе са стараны, на з фронту чуваць было, можа манэўры якія.

Але гэта не адганяла трывогі і нуды. Гэтак прайшоў дзень. Ніхто не заўважаў залатое восені, здаровага подыху блізкай зімы. Увечары-ж, паслья паверкі, калі салдатам загадалі лезьці нанач у цяплушкі, адсыпацца перад заўтрашнім паходам на фронт, адзін чалавек, у натоўпе перад трэцяю ад канца цяплушки, не палез у дзьверы, а сагнуўся і перапоўз пад вагонам на другі бок эшалёна. Эшалён стаяў на апошній калініне: чалавек гэта ўжо ўдзень выгледзеў. Чорная съцяна раскіданага бараку цяглася там пад адкосам. Чалавек паўз яе і пайшоў, паволі, у лагчынку. А там ужо нейкая дарожка, ці съцежка, паўз кляны, паўз заградзь. Поль! Лес! Ужо дайшоўшы да канца съцяны, чалавек заўважыў, што съледам за ім, гэтак сама паволі, як-бы нават крадуцца, яшчэ людзі. Іх было два. Адзін, так, у сярэдзіне съцяны, другі ў пачатку яе. Ну што-ж, чалавек зрабіў выгляд,

што прышоў сюды з цяплушкі за патрэбаю. Аж убачыў, што і той, бліжэйшы да яго, спыніўся. А паслья і задні. Калі сярэдні баяўся пярэдняга, дык задні баяўся абодвых—ён бачыў перад сабою двух чалавек. І ён спыніўся адразу. Стаяў і не варушыўся, аж пакуль не зауважыў, што пярэдняя сышліся разам. Тады і ён пачаў з асьцярогаю падыходзіць. Сярэдні падышоў да пярэдняга не адразу. Ён паглядзеў спачатку, што той, убачыўши яго, не пайшоў далей, адразу зразумеў і съмела пайшоў. Яны спаткаліся. На абодвых зъмятых шынялі, салдацкія пагоны з лічбамі, рэчаў—ніякіх; пануры недаверлівы зірк.

— З каторага вагона?—съмела запытаў сярэдні.
— З трэцяга. А ты?

Тут падышоў трэці, ім больш згаварвацца ня трэба было.

Пакуль узыдзе месяц, яшчэ цёмна з вечара. А калі паясьненне—там будзе ўжо лес, ня гэтакая голая мясцовасць. І троє людзей пайшлі. Кожны меў за пазухаю, дзесьці ў нетрах халодных салдацкіх вопратак, кавалак хлеба і больш нічога. Ведалі яны раней адзін аднаго, ці не? Важна тое, што цяпер яны ведалі адзін аднаго, як ня трэба лепш.

Поўнач спаткалі яны ўжо далёка адсюль. Куды яны ішлі? Што іх гнала ў бесправственасць? Гурт вяселіць людзей. Пакуль ішлі разам, можна сказаць, нічога не зауважалі самі ў сабе. Гаварылі ціха і больш нічога. Паддавалі самі сабе агню.

— Я ўжо раз траха не памёр, нямаведама чаго, за каго і зашто.

А другі ня меў гэтакае яснасці ў думках:

— Можа яно і ня добра я зрабіў, але—чорт яго бяры з усім Унь мая сям'я жыве ля самае пазіцыі, ня сёньня, дык заўтра можа немец зойме. А я што, адзін буду аставацца ад сям'і? Хоць палонныя дзецы бацьку пры сабе мець будуць.

— А чаму-ж сям'я ня выбралася?

— Выбралася была, але як фронт стаў, дык вярнуліся. Усё лепш як бадзяцца па съвеце. Жонка пісала яшчэ ў шпіталь, што хата захавалася. От так каля салдат і кормяцца.

— Дык там цябе адразу і зловяць, калі гэта каля салдат.

Чалавек тут кінуўся на зямлю, съцягнуў з нагі бот і дастаў з шкарпэткі нейкія паперкі. Зрабіў ён гэта гэтак шпарка, што таварышы яго адразу ўбачылі: чалавек з усіх нэрваў сваіх

сябе абнадзейвае, сам сябе весяліць. Усё будзе добра. Усё пойдзе як ня трэба ўдалей.

— О! Глядзеце.

Быў лес. І месячная відната была ў ім. Утрох селі на зямлю. Адзін паліў запалкі, другі растапыраў на сабе шынель, каб і ня тухла, і каб зауважыць агонь нельга было чужому воку. А той прачытаў паперку. Гэта быў самы сапраўдны дакумент, што чалавек, паслья раны на фронце, паслья шпіталю, пушчаны да дому на пабыўку, на паправу. Пячатка. Подпісы.

— Дык чаго-ж ты туляешся, а ня едзеш? І чаго яшчэ цябе сюды прывезлы?

— Бо тут мне блізка дадому. А дакумент гэты я сам сабе зрабіў. О, бачыце?

Ен паказаў некалькі пустых блянкаў, з гатовымі пячаткамі, з подпісамі.

— І праз штаб прайшло, і праз усё, што трэба. Прыйзнаца, нас некалькі чалавек увесь час кралі пакрысе гэтых блянкі з га-бінэту шпітальнага доктара. А другую пячатку, шпітальную, мне паставіў доктараў дзянішчык. Пройдзе тэрмін гэтай паперцы, дык я сабе другую напішу... Вядома, я ня буду на вочы лезы і кожнаму. Мяццовасць у нас глухая, сядзець буду ціхом у нары.

Тут толькі два астатнія начулі ў сабе сапраўдную трывогу: што-ж чакае іх дома? Пра гэта яны ня думалі, калі страх перад фронтам пагнаў іх адгэтуль, балазе дадому адсюль кожнаму блізка было.

— Я вам дам па адным блянку, як толькі трапіцца дзе атрамант—панапісваеце дакуманты.

Цяпер яны разам ня ішлі доўга. Дарогі іхняя разыходзіліся. Яшчэ да дня ім давялося разысьціся. Але за гэту рэшту дарогі было пераговорана ня мала. Пакрысе высьветлілася, што кожны нёс у сабе. Ясна было ім, на гэтым яны пагадзіліся, што надала ім адварі зрабіць гэта тая лістоўка, што хадзіла па эшалёну, з вагону ў вагон, пакуль іх вязылі сюды. Цяпер яны ўсё не маглі спусьціць яе з думак.

— Значыцца, сапраўды нешта неўзабаве павінна быць. Калі ўсе адно чакаюць, Калі... прывязылі як бараноў на зарэз цэлы эшалён. Там, з чацвертага вагона таксама зьблісаліся шмарганиць. Разбягаюцца, каму дадому спрытней трапіць. А то ў палон падаюцца.

А другі ўспомніў пра што гаварыла лістоўка.

«Чакайце рэвалюцыі! Рабеце рэвалюцыю! Годзе непатрэбнае вайны!»

— Нешта павінна быць.

— От я гэтак і падумаў. Думаю сабе—лепш перахавацца дзе-небудзь, каб жывому астачца. Годзе карміць вoshай.

Тут, за лесам, адзін разьвітаўся з двумя. А ўдвох пайшлі яшчэ разам далей. А на сьвітанку і гэтыя разьвіталіся. Той, што меў з сабою адпускныя з пячаткамі блянкі, абагнуў лясок і вышаў на даволі широкую дарогу. Быў ужо дзень, як ён як мае быць пазнаў мясцовасць. Ён тады закрочыў цераз поле туды, дзе відаць было верхавінне бярозавых прысадаў. Неўзабаве ён быў ужо на гасьцінцы.

Некалькі разоў яму пападаліся насустречі вайсковыя абозы. Ён разъмінаўся з імі. Нарэшце адзін абоз дагнаў яго. Ён адразу, праста па-салдацку, сеў на воз, калі заўважыў, што пры абоце німа офицэра.

— Куды, зямляк?

— Ды от... у водпук, на пабытку паслья щпіталю.

— А ў якім-жа ты щпіталі быў? З фронту? Якія-ж там щпіталі?

— Ды ня з фронту. У нас-ж агэта кія галовы камандуюць, што самі ня ведаюць, што робяць. З тылу раней прывезлы сюды, выдаўшы там водпук, а адсюль ужо я павінен брацца дадому... Накамандуюць яны доўга, калі гэтак будзе!

— Ну пэўна-ж!—узрадаваўся абозны салдат.—Добра кажаш, каманда.

— Ім што,—падаваў усё голас, як-бы сам сабе, адпускнік,—ім камандаваць ня цяжка.

— Ім, добра кажаш, ня цяжка. Ня цяжка трymаць народ у акопах, на пакуце, а самі... няхай-бы сам пайшоў пасядзеў у акопы! А то—я, ды от і ты, другі, трэці, чорт ведае чаго і за што... О,—салдат убачыў ля гасьцінца сьвежыя магілы, паказаў на іх рукою,—о, куды народ кладзецца. І цяпер яшчэ ўсё магілы сьвежыя, паднаўляюцца дзень пры дні. Унь колькі народу бяз дай прычыны зълягло.

Ён змоўк. У вачох бліснула. Паслья яшчэ гаворка:

— А за каго я ваяваць буду? Што, нехта пра мяне дбае?

Нехта дбае што мае дзеци дома пакутуюць? Некаму галава баліць, што з майго дзіцяці расьце парабак?

— Можа хто і дбае,—сказаў адпускнік,—можа каму гэта і трэба.

Адпускнік раптам як успомніў што. Ён вельмі ажывіўся, не-циарплюстаў паглядаць на дарогу, на бярозы.

— У нашай часыці ўсе гэтак гавораць як мы цяпер з табою,—гаварыў ён.—У нас там па руках лістоўка хадзіла... Ці ня будзе зараз тое саме як у дзевяцьсот пятym годзе?

Праз некалькі гадзін абозынік і адпускнік разьвіталіся. Пешаход пайшоў далей гасцінцам. Ноч была з замаразкам і ён адва-жыўся начаваць у вёсцы. Гэта была ўжо знаёмая вёска. Там ён натрапіў на вайскове начальства. Яму трэба было паказаць дакумент. І ўсё гладка сышло. Дык ён назаўтра съмела пайшоў у свой бок. Стомлены паслья шпіталю, паслья дарогі і трывог, ён ішоў паволі і толькі шмат паслья паўдня падышоў да знаёмага гарадка. За войскам тут ня было куды ўбіцца, каб прышлося. Салдат прайшоў праз гарадок, заўважаючы страшэнны вайсковы рух на гэтых мізэрных вулічках. Вышаўши за горад, ён агледзеў мясцовасць. Непадалёку, у панскім лесе пачмыхваў паравік. Грэблі і лагчынствы дарогі скрэзъ былі выбрукаваны тонкім бярвеньнем і плашкамі. Ля самага гарадка на месцы хвойнага лесу былі адны толькі пні і ядлаўцовы хмызыняк.

Разглядаючы мясцовасць, салдат ішоў далей. Сонца было ўжо нізка, як ён падышоў да каржакаватага хвойніку на ўзгорку. Налева ад яго ў лагчыне цягнулася доўгая вёска. Панскі шырокі палетак, што ішоў ля яе ад гарадка, увесь спрэс быў пабіты на дробныя загончыкі. Межы пасьпелі ўжо нават удзірванець, паміж імі, як раўчукі, ляжалі вузкія, на тры крокі ўшыркі, палоскі. Тут спробавала ўсходзіць, відаць позна пасяянае, жыта. Ля самага хвойнічку стаяў новы, няскончаны зруб новага дамка на два ганкі. За зрубам цягнуўся даўжэны агарод—агароджа з здаровых жэрдак зроблена, здаецца, на доўгі век.

— От як!—сказаў сам сабе салдат, паглядаючы на зруб і ўва-ходзячы ў хвойнічак.

Там хлапчук, з вобрацьцю пад пахаю, смачна зацягаўся ма-хорачным дымам. Ні ён салдата, ні салдат яго ня ведаў. Хлапчук

за апошнія гады два вырас і зъяніўся, зъяніўся і салдат. Салдат пусыціўся з хлапчуком у гаворку:

— Што ты тут робіш?

— Каня пасу.

— Нашто-ж ты яго пасеш? Цяпер-жа няма тут нідзе шкоды.

— Ого! Спусьці адно з вока, дык уцекачы, што езьдзяць тут па гасцінцы, як бачыш забяруць.

— Хто гэта дом там будзе?

— Чалавек з нашай вёскі.

— А як ён завецца, гэты чалавек?

— Нашто вам? Вы хіба тут людзей ведаеце?

— Не, я так сабе хачу ведаць.

— Ён завецца Сурвіла.

— У яго хіба хаты няма?

— Чаму няма! Хата ёсьць. Але гэта ён сабе тут гэты кавалак зямлі купіў і цяпер на хутар выбіраецца. Забудоўвае хутар.

— І вайны не байцца?

— Ну дык ён пачаў будаваць яшчэ як вайна была далёка. А цяпер, вядома, ня будзе. Бачыце, што накрыў саломаю, каб зруб ня гніў. А агарод сеяў.

— А ён хіба багаты, што гэтакі дом пачаў будаваць?

— Ого! Ён, і яшчэ Мазавецкі ёсьць, што жыве ў вёсцы на той бок рэчкі, унь за тэй лагчынаю. Наша вёска паабапал рэчкі. Некаторыя думаюць, што гэта дзъве вёскі, а гэта адна. Дык Сурвіла з Мазавецкім самыя багацейшыя ў нас.

— Яны цяпер забагацелі, ці былі гэтакія?

— Яны і былі багатыя. А цяпер—дык вельмі яшчэ ўгару пайшлі. Ім пащенцавала.

— Як-жа ім пащенцавала?

— Яны ў пана зямлю адкупілі. Гэта што унь на той бок вёскі скроль цягнуцца палосачкі.

— Дык нашто-ж яны пабілі сваю зямлю на палосачкі?

— Ай, гэта як было, я вам зараз расскажу.

— Ну, ну, расскажы,—усыміхнуўся салдат.

— Гэта пан зямлю спродваў. Ды не прадаваў пакрысе, колькі хто мог купіць, а зараз усё. А ў Сурвілы і Мазавецкага ня было грошай, каб зараз усё купіць, дык яны надумаліся: падгаварылі нашых людзей, дык уся вёска пашылася ў гэту куплю. У каго колькі было грошай, той іх усе і аddyў Сурвілу і Мазавецкаму.

А яны рэшту яшчэ недзе пазычылі і адкупілі зямлю. Узялі сабе колькі трэба ім было, а рэшту аддалі пад вёску. Яны цяпер з свае гаспадаркі могуць пацягнуць і пааддавалі свае даўгі, от ім і пашанцевала.

— А вёска?—запытаўся салдат, ужо бяз хітрае ўсьмешкі.

— А вёска—дык я вам скажу,—хлапчук па-гаспадарску, як стары, узяўся ў бокі,—я вам скажу, што цяпер некаторыя ня рады, што падаліся ў гэтую кашу.

— Чаму?

— Таму, што цяжка прышлося. Сурвіла зямлю даў і цяпер трэба яму выплачваць. А адкуль тут пацягнеш, каб аддаць. Дык Сурвіла і Мазавецкі чакаюць доўг, але нарастаюць процанты. Дык доўг трэба аддаваць, а процанты адробліваць. Дык цяпер можна сказаць уся вёска і робіць—і коньмі, і рукамі Сурвілу і Мазавецкаму. А тыя, як паны, паходжаюць адно паўз наших людзей, за зад руکі пазакладаўшы.

— Дык хіба ў іх гэтак работы многа, што на ўсіх хапае?

— А што-ж! Яны-ж у пана хапілі зямлі халера іх ведае колькі. У фальваркоўцы павыбіваліся. Унь вясною як сеялі ярыну... я сам пяць дзён скародзіў сваім канём, а бацька два дні араў. Яны цяпер, трасца іх матары, усю вёску ў рукі ўграблі.

— Дык і вы зямлю купілі?

— Купілі. Дэ́зве дзесяціны.

— Чый-жа ты?

— Я Сымонаў Чуйкаў... Вы мусіць тутэйшы, што гэтак пра ўсё распытваеце.

— От так, з блізку... А як гэта лес высеклі там, ля гораду?

— А гэта пан заходзіўся ўсё спродваць. Як толькі што пачалася вайна, дык ён прадаў лес купцом. А тыя прыехалі аднекуль, лес высеклі, некуды вывезьлі бярвеныне, а самі паехалі. Усяго, праўда, лесу ня высеклі, бо ня было куды вывозіць рэшту, казалі людзі што вайна перашкодзіла. А цяпер зноў пачалі сеч—войска адкупіла, дарогі масыціць, ці яшчэ куды... Там пільня цяпер у лесе зноў пайшла ў ход. Унь і па той бок нашае вёскі, таксама лес высеклі. Там другога пана, дык той сам, бяз купцоў сваю пільню паставіў. А то так людзям ураздроб прадаваў, каму трэба было... Ого, лясы цяпер пачалі высякаць. Людзі кажуць, што зараз ня будзе каля нас зусім лясоў... А Сурвілу—дык таму шанцуе. Яго і сын цяпер дадому колькі дабра цягне—страх!

— Як гэта?

— А так, што ён раней пры прыставе ў горадзе служыў.
А цяпер служыць у гэтым саюзе...

— У земскім саюзе?

— Але, у земскім саюзе. За нейкага старшага. У нашым горадзе тут стаіць. Дык і грошай мае, і так усяго. Сурвілавых наймічка казала, што стары Сурвіла ўсё у гарадок ездзіць і дабро возіць: колькі адных колаў і хамутоў панацягваў! Казала наймічка, што мяшкамі рыс возіць, і нават употай прадае сёётое, аж купцы прыяжджаюць, але трасцу, ад людзкога вока не ўхаваешся...

— Нашто-ж яму гэтае дабро, а калі вайна прыдзе і трэба будзе выбірацца,—зноў хітравата ўсьміхнуўся салдат.

— Вайна, кажуць, цяпер ня прыдзе. Цяпер, кажуць, немцаў далей ня пусьцяць. Гэта летась усе зъбіраліся ўцякаць, нават ужо і вазы папрыстройвалі. А цяпер съмляй стала. Цяпер, кажуць, нашага войска шмат сабралася на пазыцы, дык немца пагоняць назад...

— Ты, здаецца, курыш, можа закурым са мною?

— Чаму не.

Хлапчук ахвотна зацягнуўся дымам і закашляўся.

— Эээ, курэц з цябе!

Салдат пайшоў дарожкаю праз хвойнік. Хлапчук пачаў браць на аброць каня. Салдат неўзабаве зъвярнуў у хвойніку з дарожкі на сцежку. Сцежка прывяла яго на другі бок хвойніку, зямля там абрывалаася ўніз у балота. Перад салдатам была хацінка. Заходзіла сонца. Нанач браўся замаразак. Бялеў зусім ад яго на груду сівец.

3. ЯК ЗЬМЕНЬВАЕЦЦА ЧАЛАВЕК

Ля глухое хатняе съцяны стаяла палатняная будка, зынятая з возу: на арэхавыя, сагнутыя дугамі, рамы нацягнены пастшываныя транты з старых мяшкоў. Гэтая прыстройка была прывязана да съцяны пад страхою. Таксама да съцяны туліўся стары хляўчук з аполкаў—«той ўсё самы»—салдат пазнаў. Быў вячорны змрок, як салдат падышоў сюды. У хаціне запалілі съятло, салдат падышоў да акна. Высокі, плячысты чалавек стаяў пася-

род хаты, ён чапляў да вялікага прабою ў столі калыску на вяроўках і драўляным круку. Маладая жанчына стаяла ля яго з дзіцем на руках. От чалавек пачапіў калыску, жанчына паклада ў яе дзіця і пачала калыхаць. Чуваць было, як яна заспявала калыханку, плячысты чалавек адышоўся да дэзвярэй і стаяў там, камусьці штосьці гаворачы. Салдат некалькі момантаў ня зводзіў вачэй з жанчыны.

Што рабілася ў сэрцы гэтага чалавека? Можа ён думаў пра тое, як некалькі дзён да гэтага, пазаўчора, ці што, разьвітаўшыся з тымі сваімі двумя таварышамі, апынуўшыся ў лесе адзін, стаў ранам мяккі, як салома, быў блізкі да таго, каб цалаваць зямлю, што гэтак ціха драмала пад ляснымі імхамі, поўная цшыні, бязлюдзьдзяя, і гэта—паслья страшэннага грому вайны, паслья чаканьня съмерці! А можа і цяпер чалавекам апанавала гэтакае пачуцьцё? Можа і цяпер яму нічога ня трэба было, апроч самога сябе, выратаванага ад пакут і съмерці—далёка ад вайны?

Можа і ня было цяпер гэтакага пачуцьця ў чалавеку, што панавала тады ў лесе шмат доўгіх момантаў, пакуль реальнасць не пагнала назад да яго здаровых думак. Але ўсё-ж у чалавека задрыжэў твар, ён ня вытрымаў больш тут стаяць і адразу рушыў у хату.

— Добры вечар,—сказаў ён, зусім ужо валодаючы сабою.

Пазналі яго з голасу. Жанчына кінулася да яго Высокі чалавек таксама заварушыўся, затупаў па хаце. З печы зылезла старая жанчына.

— Марылька!

— Павал!

— А сынок-жа ты мой,—заенчыла старая.

— Паглядзі на сына,—сказала Марылька.—Можа зусім ты прышоў гадаваць яго?—зазірнула яна ў очы мужу.

— Не, ня зусім,—выгаварыў ён цвёрда,—на пабыўку.

Доўга было радаснае ўтрапеніне. А паслья салдат, Павал Няміра, пачаў слухаць цесьця, Леапольда Гушку.

— О, бачыш,—сказаў, Гушка, здымаячу з галавы магерку.

Няміра ўбачыў на гушкавай галаве сівую кучараўсць. Зусім быў сівы чалавек.

— Я съсівеў. А Сурвіла—дык той памаладзеў. Што яму вайна! І я зьбіраюся ва ўцекачы выяжджаць, і ён зьбіраўся. Дык я вони пратку прадаў ды бракаванага салдацкага каня за дзесяць руб-

лёу купіў на гэта. Многа я на тым кані наехаў-бы! А ён на чацьвёртых конях строіўся ехаць, на двух параконых карах. І поўныя кішэні грошай. А цяпер—дык вайнна яму—заработак, прыбытак. Яму гэтак пайшло цяпер. Сын, пане мой, горне гроши, а ён сам, як купец які, як пан той, што лес і зямлю папродаў, ды гроши ў банк перагнаў, ды ня ў тутэйшы банк, а недзе ў Ангельшчыне, ці якая яму трасца! Езьдзіць сабе, і ні вайны, нічога ня ведае. Сын яго, нябойсь, ня пойдзе марнець у акопы!.

— А з зямлёю як у вас?

— З зямлёю? Пакуль да тэй зямлі, дык Сурвіла траха духу майго не дагледзеўся. Гэта я яму зямлю купіў, а ня ён мне! З майго мазала ён сабе фальварак справіў. Каб ня мы, гэткія што цераз яго зямлю даставалі, дык трасцы-б ён агарнуў-бы сабе гэтулькі! Твой-жа бацька таксама, паслья ўжо, на дзесянціну паквапіў.

— Ведаю, пісаў, бацька.

Шмат хто паслья ўжо ў Сурвілы і Мазавецкага, як яны ўжо з панам, разылічаліся, па дзесяціне зямлі ў яго пабралі. Цяпер ён тут, дзе я жыву, пашу сабе агароджаць строіцца. Ссадзіць мяне хоча каб я яму месца ачысьціў, ідзі, кажа, забудуйся на свае дзьве дзесянціны. Дык гэта ён мог-бы забудавацца дзе сабе хоча і калі хоча, а я—пачні адно раскідаць гэту старую хату, дык з яе адна паraphня астанецца. Як стаіць, дык стаіць, а зачапі па-спрабуй!. А што, я новую хату магу паставіць? Дзякую яму за ласку! Адсюль ён мяне ня згоніць! Я на гэтым кавалку ўсе свае сілы паклаў! Я ссывеў тут, камяні гэтыя руйнуючы. Няхай прыдзе з прыставам ды жыўцом за горла бярэ, і то я пачну праўды даходзіць. Што, я ад пана ўцёк на тое, каб век вечны Сурвілу за парабка быць? Можа-б мне ня варта было спачатку брацца на гэту было справу, але што-ж, запозна я агледзеўся. Можа каб я кінуў, рынуў тады быў тут усё, ды туды, на радзіму вярнуўся, адкуль бацька мой уцёк тады сюды,—можа-б там я ня ведаў-бы гэтакага гора, гэтакага зъдзеку.

— Пра якую радзіму ты гаворыш?

— Пра якую радзіму? Пра тулю радзіму... пра тулю... што я ня ведаю яе, але няўжо-ж і там гэтак усё? Няхай сабе цяпер немцы ідуць, я ўжо ўцякаць ня буду. Пад Германій астануся, дзе хочаш..

Раптам ён змоўк, маўчаў колькі хвілін, паслья ўспомніў:

— Бацька ня мог забыцца на радзіму, усё ўспамінаў, усё ду-

маў калі-небудзь вярнуцца назад. А я тут на чужыне дзяцей па-
гадаваў, і з гора-бяды век ня вылазіў. Рабіў усё на некага...

— Дык што ты, бацька, хочаш сказаць?

— Ты тутэйши, а я ня тутэйши. Мала што я ўжо гэтакі як
усе тут.

Ён дайшоў да найвышэйшага пункту раздражненасці і адвагі
на ўсё. Ён моцна կрычаў на ўсю хату пра нейкую радзіму, пра
нейкае жыцьцё там, упэўніваў сам сябе, што там-бы ён не пасі-
веў-бы гэтак яшчэ... Пасля зноў пераходзіў на тутэйшыя
справы:

— Мяне гэтак проста Сурвіла ня возьме. Што мне траціць!
Хамут, у які мяне ўпрог Сурвіла? Або гэтую трухлявую хату я
стражу? Чэрці яе бяры, з хатаю разам. Я за ўвесь век свой толькі
гэтую трухліну і зарабіў. Няўко мне гэтакая малая цана? Дзьве
дзесянціны цяпер мae. Дык што, гэта я жыць на іх магу цяпер
па-чалавецку? На дзьвёх дзесянцінах я разгуляюся? Або я маю
чым іх урабіць? Зноў жонку ўпрагу ў ярмо, гэтак як тады, камяні
тыя рвучы? Або Адась тут вернецца на гэтую спадчыну, па долю
свайго бацькі? Або Антусь тут засядзе на век? Не хачу я, каб
асядалі на гэтай нядолі мae дзеці!

— Дык што рабіць трэба?—зусім шчыра запытаў Няміра,
сумеўшыся ад навіны бачыць гэтакім Леапольда Гушку, гэтакім,
якім ён ніколі дагэтуль яшчэ ня быў.

Тут Леапольд Гушка зноў пачаў гаварыць штосьці пра нейкую ра-
дзіму, гаварыў і сам ня ведаў, што і да чаго і што там на тэй
радзіме і якая яна. А пасля зноў варочаўся ўсё на тое, што
балела яму:

— Я тут сам гаспадар. Хто сюды рукі прыклаў, да гэтай
зямлі, я цi Сурвіла? Што ём абармоціў народ, дык гэта права
гэтакае? Мой сын не ваюе? Ня гніе ён у акопах, ліха ведае, за
каго і за што? За што ён ваюе? За тое каб тут Сурвіла мяне з
хаты выкідаў? За тое, каб я з торбаю, пасля вечнага параб-
коўства, па съвеце пайшоў? Гэта ён адваёвае мне права дажы-
ваць веку старцам у ярме? За што ён ваюе? Сурвільчык, нябойсь,
каля дому аціраецца, ды гроши грабе. А мой Адась гніе недзе
там. Што-ж калі гэтак, дык у зубы глядзець таму, хто на табе
едзе? Няма нікага граху! Мне, дык грэх, а Сурвілу абармоціць
усіх, дык ня грэх? Закон? А што, гэты закон бог даў, цi проста

яно пашлося гэтак як некаму зручней было? Унь у нас у гарадку малебства нядаўна адпраўлялася, каб бог памог пабіць германцаў. А германцы ня просяць бога, каб ён памог ім пабіць расійцаў? Дык каго-ж богу слухаць? Што, германцы горшыя за расійцаў, што, яны ня людзі? А яны-ж таксама бога просяць. Недзе там стаіць сабе гэтая маленькая цэрквачка, касьцёлак, можа той яшчэ самы што бацька некалі хадзіў да споведзі. Уесь дрэвамі аброс... Той што маці плакала ля яго, як мы зьбіраліся сюды выїжджаць, як маці разъвітвалася там з кожным дрэўцам... Я памятаю, я ўсё гэта як бачу перад сабою, як ясны сон бачу, калі маці мяне малога павяла за руку была ў той апошні дзень пад той касьцёлак... Можа каб я вярнуўся туды быў з-замаладу, можа-б іначай я пражыў жыцьцё сваё, ня гэтак, як тут жыў, можа-б іншаю, шчасльваю съцежкаю дайшоў-бы да труны свае. І можа-б гэтая съцежка ня была-б гэтая кароткая, можа-б гэта была доўгая і шырокая дарога. А то—чаго я гэтак раптам съсівеў? Можа мне мала ўжо на съвеце жыць асталося, дык нашто я век свой пражыў? Каб некага ўспамагаць? Жыў-жыў дай да жыўся, што нават, калі прышлося рыхтавацца выїжджаць, шукаць ліха ведае дзе ўцякацца съмерці, дык трэба было ў гандляроў транты з непатрэбных мяхоў зьбіраць, каб будку пашыць. Ідзі глянь, калі ня верыш, за хатаю вісіць пры съцяніе....

Выгаварыўшыся, ён сышоў некуды надоўга з хаты. Гаворка яго ўмацавала ў Няміры ту ю яго цвёрдасць, што была ў яго і тады, калі ён пакідаў украдкі эшалён, і калі чытаў некалькі разоў, і да шпіталю, і паслья яго, лістоўкі, і калі чакаў тae рэволюцыі, пра якую гаварылі гэтыя лістоўкі. Цесьцева гаворка паддала яму ўпартасці: ужо ў першую хвіліну, як ўвайшоў ён у хату, убачыў, што не на дабро ён сюды прышоў: лішне так не нагас-падарыш, ня будзеш рабіць, бо лішне тырчаць у людзей перад вачыма няможна: надоўга на пабытку ня пускаюць, трэба будзе назад варочацца. А паспрабуй, вярніся. Дай не на тое ён уцёк, каб назад вярнуцца, на гора, а можа і съмерць. А не рабіўши нічога, так сядзець і гатовы хлеб есьці, якога няма? Ён ведаў: тое самае і ў бацькі. Бо яшчэ з самага пачатку пісала была Марылька, што прышла яна назад у бацькаву хату: ні тое што ў Няміравых ёй горш было, але сям'я там вялікая, хата цесная, людзей поўна, работы няма.

— А дзе Антусь? Што ён робіць?

— Ён цяпер на лесапільні робіць,—адказала Марылька.— Там найбольш палонныя, але таксама і нашы некаторыя вясковыя хлопцы маюць работу. Раней, як пан быў, спачатку вайны, прадаў лёс нейкім купцом, дык пайшла была пільня на поўны ход. А пасьля зусім стала, як фронт падышоў. Дый людзей, сказаць, ня было. У войска рабочых пазабіралі. А гэта, як пасьмялела з фронтам, дык зноў пайшла пільня. Казна цяпер ад купцоў заарандавала пільню і лес у іх купляе. Але таксама і купцы самі часткаю там уладаюць сабе на гандаль. Дык там і палонныя, і нашы хлопцы, каторыя яшчэ маладыя ў войска ісьці. А то і старых крыху ёсьць.

— А ты як?

— Ну як я! Як усе, так і я. Ты-ж бачыш. Сурвіла такі не на жарты хоча на вясну, каб бацька ачысьціў яму месца. Хата стаіць яго на зямлі. Ён тут сабе выгароджваць будзе. Як яно прыдзеца, нямаведама.

Яна была блізка да таго, каб заплакаць. Каб не наганяць яшчэ больш на яе нуды, ён не сказаў нават і ёй, што сам сабе зрабіў гэты водпуск. Ён тут зусім стаў цвёрды і адважны. Ён сымела пайшоў на вёску да бацькі. Бацька, пачухваючи кароткую сівую бараду, папраўляючы на галаве ўсё чорную шапку з аўчыны, распытваў, ці ня чуваць пра канец вайны, і калі пакінуць ужо народ мучыць. Ён тут-жа павёў сына паказваць каня, якога наўбіў ад уцекача выпадкова, заместа ранейшага, старога.

— Хоць і гэты стары,—гаварыў ён,—але мачнейшы. Ён у мяне за зіму выстаіцца і на вясну як-небудзь будзе рабіць. Адно каб вайна скончылася, каб спакойна на сьвеце пажыць.

У гэты вечар Павал Няміра ня думаў, як ён тут і колькі будзе. Нейкая невыразная яшчэ ўпартасць апанавала ім. Начаваць ён пайшоў да свае сям'і, да Гушкавых.

4. НАШЧАДКІ БУНТОЎНЫХ НЯВОЛЬНІКАЎ

Пільня цяпер, можна сказаць, забаўлялася: ня лішне зашмат яна цяпер пераводзіла лесу. Зьела яна яго многа, гадоў за два да гэтага, з самага пачатку вайны. Тады пан пасьпеў перавесьці на гроши самы лесавы мачунак. Скрозь адно стаялі пны, дзе раней шумелі выносістыя хвоі.

Палонныя працавалі асобна ад тутэйшых рабочых: ішлі дзьве машыны, адна на вайсковыя патрэбы, другая на купецкі гандаль. Гэтакім парадкам як-бы дзьве пільні былі тут разам. У той год, як надзея пачала ператварацца ва ўпэўненасць, што ўцякаць ад вайны ня прыдзецца, што можа нават і канец вайне ня лішне далёка будзе, зноў пачаў асталёўвацца пакрысе абыклы рух жыцця: сёй-той нават пачаў канчаць раней пачатую будоўлю, а хто-небудзь і зусім спачатку адважваўся будавацца. Но мясцовасць сапраўды зъмянілася: ня толькі гэты пан тут прадаў зямлю, тоё самае і яшчэ сёй-той з паноў зрабіў у гэтым навакольлі. Дык ня толькі Сурвіла і Мазавецкі пашыліся ў фальваркоўцы, а яшчэ і больш гэтакіх льга было знайсьці ў гэтай мясцовасці. Тымчасам, калі фальваркоўцы былі лічаныя, дык больш было гэтакіх, што парабіліся добрымі паўвалочнікамі і нецярпівасць рушыць на хутар, выдзяліца на сваю раскошу, рупіла без перастанку. Але найбольш было гэтакіх, што або ў даўгі паўлазілі з-за якіх-небудзь дзьвёх дзесяцін зямлі, або, калі абышліся без даўгоў каторыя, дык тыя дзьве якія дзесяціны, вомегам пачалі вылазіць: былі яны дзе-небудзь далёка ад бацькаўскага спадчыннае зямлі і чалавек раскідаўся, можна сказаць, на два трухлявыя курыныя седалы, карысьці з якіх толькі і было, што рабі на іх. Некаторым куплены крох зямлі папаўся гэтак далёка, што на яго льга была за дзень воз гною, ня больш завезьці. Ад сілы два! Але і гэтакіх купцоў на зямлю нельга сказаць, каб было многа: аставаліся сабе людзі гэтак як і былі, марнелі сабе на бацькаўскай горкай спадчыне, адно што цяпер сыны іх ваявалі.

Новыя паўвалочнікі дзе якія перабіліся, новыя хутаранцы зноў пачалі брацца за пярэрваную будову. Нясьмела, пакрысе, але браліся. Пільня патроху скрыпела і не на адных толькі вайсковыя патрэбы. Праўда, цывільных рабочых тут было ўсяго якіх чалавек дзесяць, але больш іх, пакуль што, і ня трэба было.

Ад самага гарадка, да гэтага лесу цягнуліся дробныя хутаркі, у хутарскіх хатах, разам з гаспадарамі, і мясціліся палонныя з лесапільні. Тут-жэ, па гэтых прылесных хутаркох, квартавалі і цывільныя рабочыя, якім было далёка кожны хадзіць дадому нанач.

Адзін раз, пасьля работы, на самым змроку, палонныя ішлі на свае кватэры. На гэтую партню палонных глядзелі крыху вальнейшым вокам—не забыліся яшчэ, што гэта яны самі, даб-

рахвотна падаліся былі ў палон. Адзін з палонных нешта астаўся крыху далёй. Конвойны некалькі разоў азірнуўся на яго, гукнуў, каб ён съпяшаўся. Той пайшоў подбегам, даганяючы сваіх. Вышлі з лесу. Тут якраз нагналі яго некалькі чалавек цывільных рабочых. Усё маладыя хлопцы. Палонны ішоў сабе, падсыпевоўчы, сам сабе, прости нейкі матыў, бяз слоў. Пасля ён пайшоў шпарчэй і таксама шпарчэй і нават мацней пачаў перабіраць мотывам у тахту сваёй хадзе. Съледам за ім ішлі хлопцы. Адзін, высокі, тонкі, зграбны, з высокім ілбом, ясным тварам, пачаў прыслухоўвацца да гэтага мотыву. От ён пайшоў хутчэй, каб дагнаць палонага, пакінуўшы крыху ззада за сабою сваіх таварышоў. Палонны, пачуўшы за сабою шпаркую хаду, азірнуўся і ўсьміхнуўся, пазнаўшы знаёмага хлапца: кожны дзені ім даводзілася спатыкацца як-небудзь зьнячэўку пры работе. Нават часамі яны і загаварваць спрабавалі адзін з адным. Палонны найбольш трапляў таварыць па-польску, але за год налаўчыўся ўжо крыху і па-тутэйшаму. Разам з тым, ён некалькі слоў і сказаў навучыўся ад конвойных і па-расійску, гэтулькі, як нейкім парадкам калісьці ведаў па-польску. Адным словам, ён мог ужо выгаварваць што хацеў на розных гэтых мовах гэтак, што яго разумелі. Нарэшце ён сам пачаў стараца аўладаць мовами тутэйшага насельніцтва.

Палонны і хлопец пайшлі поплеч.

— Ну, засыпрай яшчэ,—сказаў хлопец.

Палонны паглядзеў на хлопца, як-бы пытаючыся вачыма.

— Засыпрай адно, засыпрай. Чаго-ж ты пакінуў съняваць?

Палонны зразумеў і широка ўсьміхнуўся.

— Ну, ну,—таварыў хлопец і раптам, нечакана для палоннага, сам ціха зацягнуў той самы матыў. І гэтак выразна, што палонны зьдзівіўся, широка расплюшчыў вочы, узяў хлопца за рукаў і пакуль памагчы, некалькі хвілін слухаў. Нарэшце паціснуў плячыма, і, як-бы асвойтаўшыся з неспадзянанасцю, засыпраў песнью. Цяпер гэта ўжо быў не мотыв толькі, гэта была ўжо сапраўдная песеньня, з словамі. Палонны выгаварваў словаў моцна, з знарочыстым прыціскам. І з вялікага зьдзіўлення, ён тут-же пакінуў съняваць, чуючы, як хлопец гэтак сама ягонаю мовою выгаварвае словаў гэтай песні. Палонны спыніўся і прытымаў хлопца за руку. Хлопец ціха ўсьміхаўся, палонны нейк пахмурна і разам з тым ясным зіркамі глядзеў на хлопца. Ім трэба было

дагаварваца. І пайшоўши далей, яны пачалі гаварыць. І што-ж выявілася?

Як хлопец ведаў гэтую песнью, на чужой мове?..

Ён сам яе ніколі не съпяваў, ён першы раз цяпёр яе засьпяваў, калі пачуў, што палонны яе съпякае. Яму трэба было з палонным як-небудзь загаварыць, натрапіць на што-небудзь агульнае.

Ён шмат разоў за сваё жыцьцё чуў, як бацька яго, гэтак як усёадно задумёны чалавек жуе саломіну, съпяваў сам сабе гэтую песнью. Нават не съпяваў, а праста, можа нават ужо ня думаючы пра гэта, выгаварваў гэтую песнью, ціха, нівыразна, на нескладаны мотыў. Чалавек гаварыў іншаю моваю, а съпяваў гэтую песнью на мове інакшай. Хлопец пераняў гэтую песнью ад бацькі. І от ён цяпер гэтакім парадкам ідзе поплеч з палонным і яны гавораць. Знаёмства набывае цікавасць і пакуль яны дайшлі да хутарка, гэта ўжо было больш як знаёмства.

Што-ж яны паміж сабою высьветлі? Што яны ўведалі адзін пра аднаго?

Выявілася, што хлопцаў бацька захаваў гэтую песнью ад свайго бацькі. А той прынёс яе адтуль, адкуль прынёс яе на гэту лесапільню і палонны. Хлопцаў бацька чуў яе ад свайго бацькі ўжо ў гэтай мясцовасці. Той стары яшчэ яе часта і вельмі выразна съпяваў. Яна яму відаць была блізкая і шмат гаварыла ягонаму сэрцу. А ў сына яна захавалася можа ўсяго як успамінанье пра нябожчыка бацьку. Ён успамінаў яе рвучы каменьне на польнай дзялянцы, аручы гэтую дзялянку, парабкуючы, гаруючы на съвеце.

А палонны? А ў яго гэтая песня адтуль, дзе яе, старую дзе-даўскую, і па гэты дзень памятаюць.

Адным словам, палонны і хлопец, пакуль прышлі на кватэру, пасябраваліся. Палонны напаткаў тут свайго як-бы земляка. Развітваючыся ля брамы, паціскаючы адзін аднаму руکі, усыміхаючыся адзін аднаму, яны, ні то з сяброўскае жартлівасці, ні то стала, яшчэ раз засьпявалі:

І суд у нас, і суд^у у нас,
Тут^у вават і на судзяць:
Адразу возьмуць, павядуць,
Канец табе тут будзе.

Святла пяма. Жывеш ты век
Пад мурам пад астражным.
І колькі сълёз, пакут, калек,
Пералічыць ня можна...

— Эдвард Лявэр,—назваў сябе палонны, паціскаючы на разьвітанье яшчэ раз хлопцаву руку.

Ён пайшоў на кватэру засмучоны, пануры. Усё гэта, гэтае спатканье і гаворка разварушыла яму сэрца.

У нядзелю, калі цывільныя рабочыя не працавалі, яму ўдалося адпраціцца раней на некалькі гадзін пакінуць работу. Хлопец ужо чакаў яго на дарозе. Яны пайшлі разам. Праз қілёмэтраў пяць яны вышлі на гасцінец, а там ужо блізка быў і каржакаваты хвойнік, а ля яго і Гушкава хата. Яны ўвайшлі ў хату.

— От, тата, са мною прышоў той палонны, што я вам тады расказваў,—сказаў Антусь,—Эдвард Лявэр.

Гушка захваляваўся спачатку, затупаў па хаце, змахнуў злавы рукою нейкую адзежыну, запрашаючы гасця садзіцца.

Госьць убачыў у Марылькі на руках дзіцянё. Ён падышоў да Марылькі, пагладзіў дзіцянё пальцам па галоўцы, можа нават ён быў гэта спачатку зрабіў з простае далікатнасці. Пасьля ўзяў дзіця на рукі, прытуліў да сябе, падняў яго высока на руках, пачаў усміхацца, забаўляць дзіця, цмокаць яму губамі. Дзіця ў адказ засміялася. Тады вочы яго пачырванелі, ён захваляваўся, пачаў растлумачваць, што як ішоў ён ваяваць, дык якраз гэтае малое дома пакінуў. Таксама сыміялася, калі яго забаўлялі.

Далёй гаворка пайшла ў гэтакім кірунку: Леапольд Гушка расказваў пра сябе. Бацька быў спачатку ткач. Гэтага бацькавага ткачоўства Гушка ўжо ня памятае. Пасьля было ткачоўскае паўстанье. Шырокі быў бунт галодных ткачоў, бяспрайных людзей, бяздольных нявольнікаў. Ткачы сіпявалі сваю песньню, зьбліраліся вялікім гуртам, згуртоўваліся больш, помсыціліся сваім паном-гаспадаром, нападалі на іх. Пасьля, вядома, былі салдаты, арышты, турма. Паўстанец Гушка ратаваўся. Ён выехаў з пад Браслаўля далёка ў мясцовасць, дзе гаспадары гадуюць авечак на воўну. Там яму давялося зрабіцца за аўчара. Там у яго нарадзіўся сын Леапольд. Пасьля яго і там пазналі і недалёка было да таго, што ўспомняць яму ткачоўскае паўстанье. Дык яму давялося ратавацца далей дзе. Ён, ужо спрактыкаваны аўчар, прыехаў сюды ў двор да тутэйшага пана. Гэты аўчар, і ў сваёй Сілезії,

і тут не забываўся ўсё на сваю колішнюю паўстанскую ткачоўскую песнью. Сын Леапольд пераняў яе. І памятаў яе праз увесь век свой...

Пасьля надышла чаргá Эдварда Лявэру расказваць. У яго дзед быў таксама ткач-паўстанец. Бацька яго радзіўся пасьля ўжо таго, як гэты дзед недзе кончыўся ў турме, здаецца нават, гаварыл пасьля, у самыя дні ягонае съмерці. Так што песнью ён чуў не ад дзеда і можа нават не ад бацькі. Проста ён чуў яе ад усіх бацькоў, таварышаў. Песньне не памерла тады, калі сканала паўстаньне.

Ён, Эдвард Лявэр, ніколі ўжо не займаўся ткачоўствам. Ён падаўся ўбок: у Тарнавіцкай навакольнасці, з самых малых год сваіх капаў жалезнью руду. А пасьля быў, да самае вайны, на каменна-вугольных капальнях. Адгэтуль яго і забралі ваяваць. У яго трое дзяцей, жонка—былая работніца на капальнях: тачкі з вугольлем адкочвала. Цяпер яна, застаўшыся адна, шукае сабе работы, каб як пражыць з дзецьмі. Яна не сядзіць на месцы. Яна за гэтыя гады аб'ехала гарады—Герліц, Швэйдніц, была і ў тым усё самым колішнім ткачоўскім Браслаўлі...

І далей ішла гаворка між Леапольдам Гушкам і Эдвардам Лявэрам. Гаварыл яны толькі удвух. Іх слухалі ў хаце—Марылька, Антусь, Няміра. З Эдвардава гаворкі от што зразумеў Леапольд Гушка:

— Чаго я сам падаўся ў палон? А за што я ваяваць буду? За што я галаву сваю складаць буду, за што я гніць у акопах буду? Каб я ведаў, што ад гэтага маёй сям'і там будзе лепей жыць, што я гэтым здабываю шчасьце сваёй сям'і, сабе самому, дык і ішоў-бы біцца. А то—сям'я там бадзяеца па гародах, галодная, голая, спрацованая гэтак, як і скрэзь, заўсёды было мне і май таварышом, што са мною разам у палон падаліся. Нехта там мае капальні, нехта там з таго вугольля, што я капаў век свой, багацее, а я кавалку хлеба жадзен, ды яшчэ ваяваць я павінен? Мне ка-жуць—ратаваць бацькаўшчыну. Дык няхай гэтакая бацькаўшчына праваліцца скрэзь зямлю, калі ў ёй я павінен ня жыць, а гніць! Гэтакую бацькаўшчыну трэба самому старацца збыць з свае галавы. Ня трэба мне ні бацькаўшчыны гэтакае, ні вайны, ні акопаў гэтих, нічога гэтага! Мой дзед у турме кончыўся за тое, што ня сцерпеў голаду і абазваўся, а я горшы за дзеда, што павінен слухаць і маўчаць, калі мяне мучач?

ваяваць! І з кім мне ваяваць! Прышлі былі, укінуліся ў наш акоп расійскія салдаты. За што, кажуць, мы будзем ваяваць з вамі? У нас дома дзецы малыя, мы іх сіраціць ня хочам. І пайшлі ў палон. А я падумаў сабе—ну, а я чаму павінен сіраціць сваіх дзяцей? Яны ад гэтага шчасльвейшыя стануць? Ім хлеба ад гэтага больш будзе, калі я дадому галавы не прынясус? Дык я ў той-жэ дзень пайшоў у палон. Ваяваць за бацькаўшчыну? А калі я на гэтай бацькаўшчыне добра ніколі ня бачыў, дык тады як?

Леапольд Гушка маўчаў. Ён глядзеў кудысьці далёка праз акенца свае хаціны і стаяў гэтак доўга.

Палуднавалі разам усе. Лявэр, самым адвячоркам, заспышаўся ісьці. Яны прайшлі разам з Нямірам да вёскі і праз яе ўсю.

З тых часоў Эдварда Лявэра ведала тут уся вёска: як толькі льга было яму, ён прыходзіў сюды. Хутарская-ж гаспадыня, дзе кватараўваў ён, расказала раз неўзабаве пра яго на вёсцы, што гэта дзіўны чалавек: «вельмі-ж сумуе па сваіх дзециах, успамінае ўсё іх, раз нават плакаў. Бярэ маіх дзяцей на руکі, песьціць іх, забаўляе. І ўсё называе іх па-свойму, ня гэтак як яны завуцца, а гэтак як ягоныя там недзе дзеци.»

— Гэтак сама і мой палонны кватарант,—гаварыла другая,—таксама майго большанькага хлопчыка ўсё лашчиць, у яго, кажа, гэтакі самы дома астаўся.

— А мой,—сказала трэцяя,—маўчиць найбольш, нудзіць па сям'і.

— Што гаварыць,—заўважыла чацвёртая,—усё гэтакія, вядома, людзі.

3. ЗІМА

Дзьве гушкавыя дзесяціны былі па той бок вёскі, іх выбраў Гушку сам Сурвіла. Ён зрабіў ласку: дзесяціны гэтыя былі самыя раўнайшыя ад усіх іншых дзялянік. Вырэзваючы іх, Сурвіла сказаў:

— Я так падумаў: вы, Леапольдзе, гаравалі ўесь век свой, няхай цяпер вам будзе поле раўнейшае. Я калі падумаю, дык, божа мой, божа, як іншаму чалавеку прыходзіцца гараваць на съвеце. Хоць-бы сабе і вы, век свайго ня меўши. Гэтулькі вы гора, пане мой, ужылі. Што, я ня бачу, ці што? От бо ня роўна

прыходэцца людзям на съвеце! Гэта як каму бог дасьць. Ці гэта шчасьце гэтакае чалавеку выпадзе, ці што? На раду ня роўна людзям напісана.

Гэта было ў першую востень вайны. Леапольда Гушку тады мучыла адно: з-за зямлі гэтае ён узяў паданства, а з-за паданства Адась пайгоў ваяваць.

— А што-ж,—сказаў на гэта Сурвіла.—Тут, значыцца, справа гэтакая—на зямлі, перш за ёсё, трэба рабіць, пасыль—яе трэба прыдбаць, калі свае няма, пасыль, пане мой, трэба павіннасьць несьці за яе. Вайна—гэта і ёсьць тая самая павіннасьць за яе. Абараніць яе трэба.

— Я яшчэ з яе карысці ня бачыў, каб ужо абараніць яе.

— Мала што, але вы ўвайшлі ў парадак нашага жыцця. У вас нялюдзкія думкі.

Леапольд Гушка тады кідаўся ў думках сваіх і сюды і туды. Дзе праўда, хто яе гаворыць, і хто так сабе, каго слухаць ня варта? Можа і праўда гэта толькі ў яго «нялюдзкія думкі». Але з того часу як Сурвіла, асьмеліўшыся на месцы што вайна сюды ня дойдзе і што можна зноў займацца сваімі спрэвамі, успомніў Гушку, што пара таму ачысціць ад сябе туго мясьціну, на якой ён цяпер сядзеў, Гушка пачаў гаварыць гэтак, як гаварыў з Нямірам у той вечар, калі той прышоў у свой водпуск. З того часу ён ні разу іначай не гаварыў пра свою зямлю, ні з Нямірам, ні з кім іншым. Эдвард Лявэр прымусіў яго больш не гаварыць пра «радзіму», усе думкі яго былі цяпер пра Адася. Адась быў на фронце.

Няміра сядзеў дома. Зіма цягнулася паволі яму: даўно ужо той тэрмін водпуску прайшоў і цяпер ён ліпеў от так сабе, дзень за днём, без надзеі на яснасць наперадзе, сам ня ведаўчы чаго ён прычакае тут. Лістовак тут гэтакіх; якія трапляліся ў арміі, ня было, званы ў гарадку кожны дзень вызвоньвалі сваё, фронт дзесьці ня вельмі далёка стаяў сабе ціха на адным месцы, стварыўшы ў людзях упэўненасць, што далей вайна сюды ня пойдзе.

Няміра нарэшце ня выходзіў нікуды з Гушкавае хаты, старавае не пападацца людзям на вочы: тады больш гаварылі-б, што нешта ён вельмі задоўга ў водпуску дома сядзіць. У людзей-жа гэтак: хочуць добра, ці бяды жадаюць, усё адно раней пагавораць, пагалоску распусьціць, хочучы добра—нашко-

дзяць, а часамі, зычачы гора—могуць памагчы, самі таго ня бачачы. Ведама—вёска. Урэшце тут ні за кога, кожны за сябе.

Бывалі нават моманты, што Няміра праста так і шкадаваў, што пайшоў на гэтую справу: што-ж будзе наперадзе? Калі вайна будзе доўга яшчэ цягнуцца? Дзе тады дзецца? Дый калі вайна і скончыцца, зноў-жа, як тады выкруціцца? А былі моманты, што ён стараўся ня дбаць ні пра што: нейк-жа будзе, можа-б ужо дагэтуль, каб астаўся там, даўно галавы на плячах ня было?

Былі ў яго спатканыні з Эдвардам Лявэрэм. Той прыходзіў часамі ў хату з Антусём. Пра што тады гаварылі? І ці давалі гэтая гаворкі якую-небудзь прасьветласьць. у думках?

Давалі. Выразна яны нічога не высьвятлялі, але заўсёды пасъля іх варушыліся надзеі: унь чалавек з-за съвету, а таксама думае, таксама гаворыць. Тады ўспаміналіся таварышы, што разам уцякалі ў «водпуск», фронтавыя і тылавыя рэволюцыйныя лістоўкі, Лявэр успамінаў тое самае, як гэта было па той бок фронту... Здавалася, што патрэбна было толькі іскра, каб гэтых порах загарэўся. Каб хто прышоў і сказаў, што трэба рабіць, дык на ўсё-б пайшлі гэтая людзі.

«Порах» гэты высышваўся і ўва ўсім навакольлі. Перш за ўсё гэтая-ж самая вёска. Людзі ня былі задаволены сваёю купляю зямлі. Мала што зямля гэтая цяпер як-бы іхня! Усё адно гаворкі адбываўся гэтакія, што «ў пана вё, а ў мужыка—во!» І былі выразныя гэсты, колькі ў мужыка, а колькі ў пана. «Што гэта, ён сам гэтую зямлю зрабіў, што прадае яе? Або нашто гэта, канешне, гэтая справа Сурвілу і Мазавецкага ўспамагла?..»

Гасцінцам ехалі то туды, то сюды вайсковыя абозы. Салдацкія песьні чуліся адтуль. Новыя слова чуліся ў гаворцы тутэйшых людзей. Прышлі сюды слова з салдатамі і з Сібіру, і з самага поўдню, з поўначы... Нават палонныя, і тыя прынеслы сюды сваю гаворку. Гасцінец гэты бачылі ўсялякія людзі, з сваімі звычаямі, з сваімі словамі, але з адным жаданьнем: ня-хай-бы хутчэй усё гэта скончылася, абы канец, абы не ваяваць, усёадно як-бы людзі не хацелі і ведаць таго, пра што Сурвіла гаварыў Гушку: «землю прыдбаць трэба, зямлю бараніць трэба...»

У Сурвілы цяпер была добрая зямля, было яе колькі трэба, у добрую Сурвілавую меру. Ён чакаў адно вясны: тады ён возьмечца за работу, за добрую забудову, а Гушка—калі будзе

натурыцца, дык няхай сабе ўрэшце хата яго стаіць, адно няхай выгараадзіць сабе праезд хвойнікам, а не цераз дзялянку, а за месца пад хатаю арэнду плаціць.

6. КАНЕЦ і ПАЧАТАК

Гэта адбывалася можа нават на той самай апошняй ад фронту станцыі, адкуль калісці ўцякалі дадому салдаты, дрыжучы перад фронтавымі съмяртэльнымі пакутамі. Цягнікі адсюль далей ужо ня ішлі.

Некалькі чорных эшалёнаў стаяла на рэйках. Ноч была цёмная, імглістая. Ліхтара нідзе ня было і толькі як прайшоў паўз вагоны чыгуначнік, съвецячы з-пад шынэлі ліхтарыкам у вагонныя колы, відаць было ля яго ног сънег, ваду, разгружаную зямлю.

Апошні эшалён прышоў нядайна, ён мо' з гадзіну як спыніўся і ў ім гэта чалавек у шынэлі з ліхтаром аглядаў колы. З вагонаў чулася гаворка на ўсялякіх мовах і гутарках: украінцы, расійцы, беларусы... У адным з вагонаў рыпчу гармонік. Зараз-жа да вагона падбег нейкі старшы і загадаў маўчаць. Тады дзесьці раптам, як-бы ў адказ старшому, высокі голас паспробаваў съпявач песьню. Песьня аніяк ня была падобна на расійскую: ні напевам, ні словамі. Слоў нават старшы ня мог разумець.

— Ішь, татарва!—як мае быць раззлаваўся старшы, кідаючыся да таго вагона. Ен загрукаў кулаком у дзъверы:—Што сказана? Ня шумець! На губу счас! Хто гарланіць?!

Ен гукаў гэтак моцна, што ва ўсіх бліжэйшых зачыненых цяплушках яго чулі. Дык адразу-ж яму адказалі зноў песьняю. Песьня была цяпер расійская. Старшы кінуўся туды. Гэтак ён кідаўся ад вагона да вагона. Неўзабаве ён ужо арудаваў у сярэдзіне цяплушкі. Ен наводзіў парадак, дысцыпліну. Ен усё дапытаўся—хто съпеваў, хто крычаў. Ніхто яму тут нічога не адказваў. Усе спалі. Усе ляжалі на лаўках, на паліцах, на падлозе. Недагарак съвetchкі ў ліхтарыку на съцяне асьвечваў яго маладзецкія вусы. Яго службовая шчырасць цяпер ператварылася ў яго ўласную чалавечую злосць. Ен спаганяў яе крыкам. Раптам на паўслове, ён, адумаўшыся, спыніўся і рушыў з вагона, не зачыніўши за сабою дзъянрэй. Ен шпаркаю хадою падаўся

да большага начальства. Праз чорную прорву дзывярэй луся холад.

— Чорт, дзывярэй не зачыніў!—абазваўся голас з пад шынэлі, але чалавек не крануўся ўстаць зачыніць: цяпер нават ужо той, што і съпяваш, напэўна ўлежаўся сабе пад коўдраю, ці шынэлем.

— Самі вы чэрці,—адаўваўся з верхняе паліцы другі голас.— Памагло яму, што ён падражніўся з фэльдфэблем.

— А што яму ў зубы глядзець? Годзе ўжо дысцыплінкі ўжылі!

— Дык ня з гэтага пачынаць трэба.

— А з чаго?

— Зачыні дзверы.

Салдат пад шынэлем зноў, але ўжо ціха, замармытаў песьню.

Аднекуль з нараў, з цёмнага кутка, вылез малады высокі салдат, ціха падышоў да дзывярэй, выглянуў суперш на двор, акінту вокам цемрыва: на небе пачалі зьяўляцца зоры; пасля спакойна зачыніў дзверы і стаў перад імі, тварам да вагона.

— Ты засыпяў—ну і засыпяў,—загаварыў ён,—нічога. Але больш ня трэба займацца гэтым. Не цвяліца трэба, а рабіць работу. Перад намі большая справы. Перад намі справы ўсяго народу (тут ён паправіўся: справы ўсяе краіны)...

І ўсё гаварыў гэтак, каб льга было разумець надвае. Гэтак ён кідаў словы, пакуль ня ўпэўніўся, што ўжо сярод гэтых людзей работа зроблена, пакуль яго самога пачалі папраўляць, удасканадзіваць ягоныя навыразнасці. З пад шынэляў, з пад коўдраў павысоўваліся, паўзынімаліся галовы, некаторыя паселі, пачалі пасля зьбірацца навокал яго шчыльным натоўпам. Сон прайшоў. Неўзабаве ўжо ў вагоне быў адзіны людзкі організм. Гэта была зъяднанасць, кіраваў якою малады высокі салдат. Цяпер ён загаварыў іншаю моваю, называў, рэчы выразнымі ёхнымі імёнамі.

— Ужо некалькі дзён, як ад нас стараюцца захаваць праўду. Стараюцца, каб да нас не даходзілі весткі пра тое, што рабіцца ў краіне. У краіне пачынаецца рэвалюцыя. Што сёньня там рабіцца, я—ня ведаю, можа там ужо адбыліся вялікія справы. Але ў мяне ёсьць весткі з трэцяга дня, дык тады адбываліся вялікія выступленыя пролетарыяту. Рабочыя дэманстрацыі, рэвалюцыйныя дэманстрацыі ў сталіцах. Калі рабочыя рэвалюцыю робяць там,

дык тут рэволюцыя ў нашых руках. Мы тут яе павінны рабіць. Мы павінны быць гатовы ўсе падтрымліваць рэволюцыйныя комітэты, рэволюцыйную ўладу, якая зараз можа пачаць працацаць легальна. Дзеля гэтага мы павінны, разбурыўшы старую дысцыпліну, быць організаваныя навакол сваіх рэволюцыйных органаў. Мы тут павінны зрабіць рэволюцыю. Даволі непатрэбнае вайны...

Ён як скончыў, началі тады выступаць наперад з натоўпу салдаты:

— Што нас ганяюць з кутка ў куток каторы ўжо час! Учора нас гналі цэлы дзень сюды, сёньня пасадзілі ў гэтыя цяплушкі, а заўтра, ёсьць загад, зноў высаджваць і гнаць туды, адкуль мы учора прышлі!..

— Дык што... қалі гэтакая дысцыпліна, дык чаго больш чацаць...

— Годзе! Кідаць вінтоўкі!..

— Павярнуць эшалён назад... У тыл!..

Відаць у той самы час гэтакая самая работа адбывалася і ў іншых вагонах, бо қалі малады, высокі салдат вышаў з вагона, чуў ўзбуджаныя галасы за пазачыненымі дзьвярыма.

Вышаўшы з вагона, ён акінуў вокам уздоўж паўз цягнік: нікога ня было. Ён перабраўся на другі бок эшалёну і пайшоў упоперак цераз запасныя рэйкі. Некалькі ліній рэек ён перайшоў. Там, у самым кутку, на водшыбе ад баракаў і далёка ад першае лініі, вырысоўваліся цемныя абрэсы нярухомых эшалёнаў. Салдат як падышоў да іх, чуў адтуль галасы: там гаварылі; часам праз малопаценъкае цяплушачнае акенца выбіваўся на двор чырвоны спон съятла. Эшалёны стаялі ў некалькі радоў. Салдат пачаў пераходзіць паміж імі, пералазіць, сагнуўшыся, пад вагонамі. Нарэшце ён, пералічыўшы вагоны ў хвасце аднаго цягніка, выбраў адзін вагон і пастукаў у дзьверы. Вартавы салдат стаяў з самага краю праходу паміж вагонамі. Пачуўшы стук, ён азірнуўся і пачаў прыглядацца. Салдат ня ўзяў гэта на ўвагу. Ён палез у праҷыненыя дзьверы. У вагоне ня было цесна. Людзі ня спалі. Гарэла съвечка, устаўленая ў бутэльку, пасярод вагона стаяў доўгі ўслон і цяпер ён замяніў стол: на ім ляжала тэка з паперамі і некалькі салдат сядзела навокал яго на кайстрах і паскручваних шынэлях.

— Я абышоў некалькі вагонаў,—сказаў салдат, увайшоўшы.

Цяпер ён зауважыў, што ў вагоне пануе нейкая ўзбуджэнне.

— Зараз трэба будзе формаваць салдацкі комітэт.

— А што?

— Толькі што ўдалося атрымаць паведамленьне: адбылася рэволюцыя. Цар выракся трону... Трэба рыхтаваца да салдацкага сходу, зранку.

— Ура! — не закрычаў, а сказаў малады салдат і сеў скраю ўслона.

Пачалася нарада.

Ішло пад дзень. З гэтага вагона вестка зараз-жа пайшла па ўсіх эшалёнах, з вагона ў вагон. Радаснае ўзбуджэнне запанавала ў гэтым цёмным, не асьветленым ліхтарамі кутку. На пустых дагэтуль пляцоўках перад вагонамі заварушыліся людзі. Пагруковалі ў вагонах дзверы, раз-по-разу адчыняючыся. Нарэшце салдаты пачалі зьбірацца натоўпамі. Больши натоўп быў, і ёсё выростаў, перад трymа зялёнымі рудымі вагонамі, дзе было камандванье.

Вартавыя былі ўжо разам з усімі.

Днела.

Стары генэрал стаяў на вагонных усходах. Загад яго быў гровны. Ён яшчэ ўспомніў слова «пад суд», але неўзабаве яго съязглі з яго месца:

— Ты хаваў ад нас дагэтуль рэволюцыю!

— Зараз-жа пусьціць эшалён назад, у тыл, дадому, даволі ваяваць!

— А-а-а, ваша прасхадзіцтва!..

У генэрала былі сівыя валасы каля вушэй. Хтосьці з салдатаў ужо стаяў на яго ранейшым месцы на вагонных усходах і тримаў над яго галавою ліхтар. У чырвоным съятле генэральскі твар яшчэ больш быў стары; ён асунуўся раптам, сківіцы задржэлі, барада паяжджала ўбакі ад натугі штосьці сказаць. Нарэште ён затросцяся, закрычаў, можа нават у апошні раз:

— «Отечество в опасности!..»

Рука яго гэтак і асталася, як адрантвелая, над натоўпам: у тулю-ж хвіліну, як ён пачаў гаварыць, да яго падскочыў рухавы салдат. Твар у салдата быў даўно няголены, барада была зълямцовая, вочы чырвоныя, з бессані. Зімовая шапка была ўскінута высока на шырокі лоб. Ён, як толькі падскочыў да генэрала, адразу скубінуў яго за плячо. Генэральскі пагон адляцеў ўбок. Тады салдат рвануў і за другі пагон. Генэрал ўпёр бараду ў гру-

дзі і гэтак, з апушчаным тварам, хацеў падацца назад у вагон. Але на ўсходах ужо стаялі салдаты. Адзін ужо дамагаўся парадку і цішыні. Генэрал, хоць яго ніхто у гэты момант не чапаў, ня мог прабіцца праз гэты натоўп і, зыняслены, зъехаў уніз паўз жалезны прэнт з усходаў.

— Дзе машинысты? — гукalі салдаты. — Зараз-жа пусьціць цягнікі назад.

У той-же самы момант салдат, што хацеў штосьці сказаць і ня мог стварыць цішыні, каб яго слухалі, раптам махнуў рукою і пабег у начальніцкі вагон, на ўсходах якога стаяў. За ім рушыла яшчэ некалькі чалавек. А за ім і ўсе пайшлі, пакуль вагон і яго корыдор прымалі людзей. Праз некалькі ўжо хвілін ня было ў вагоне ніводнага офіцэра з пагонамі.

У той-же самы час людзі заўважылі, як з вагона пятага ад канца ў апошнім эшалёне, не зачыняліся дэзверы: адтуль часта выходзілі салдаты, і таксама туды прыходзілі. Значыцца, нейкая тут яшчэ работа рабілася.

Раптам на высокім ганку вакзалынага будынку, у сьвятле маладога дня, з'явілася постаць: гэта стаяў салдат з вінтоўкаю, ён выцягнуўся ў струну і заняў тут варту. Съследам за ім вышлі яшчэ два салдаты, адзін стаў на баласы ганку і прыбіў над уваходам чырвоны сцяг. Пасля пакінуўшы за сабою салдата на варце, ён сышоў не некалькі ўсходкаў ніжэй і працягнуў руку:

— Таварыши, таварыши!..

Адсюль пачалі сыходзіцца салдаты, зьбірацца навокал яго ў шчыльную сцяну. Ля вагонаў стала ціха.

Салдат пачаў гаварыць. Гэта быў той самы малады, высокі салдат.

— Таварыши! рэвалюцыя адбылася. Улада перайшла ў рукі народу. Народ вырваў гэтую ўладу з рук наших катаў. Тут, у раёнах фронту, мы павінны ўмацаваць па ўсёй мясцовасці рэвалюцыйную ўладу...

...Тэлефонная станцыя і ўесь вакзал ужо ў наших руках. Толькі што перададзена паведамленыне пра рэвалюцыю на фронт, у акопы...

...Ад імя рэвалюцыйнага вайсковага комітэту дазвольце абвясціць адчыненыне агульнага сходу...

Гэтак пачаўся салдацкі сход. Кіраваў сходам той усё самы малады высокі салдат. Цяпер, стоячы ціха, шмат хто з салдатаў

заўважаў, што гэта той самы салдат, што яго раней часта бачылі паміж сябе ва ўсіх гэтых часціцах: часыці гэтых стаялі і пераходзілі з месца на месца ўжо доўгі час разам, поблізу аднай аднай. Ад яго чулі пра рэвалюцыю ўжо і раней гэтага дня. Але тады ён гаварыў так, што пра рэвалюцыю пачыналі гаварыць, тыя, хто яго слухаў.

Сход пачаўся.

Сход абраў членаў у савет дэпутатаў.

Сход абраў рэвалюцыйнае палкавое кірауніцтва.

Савет дэпутатаў адразу ж пасля сходу пачаў працаваць.

Ва ўсіх бліжэйшых вайсковых часціцах салдаты сілком вырывалі ўладу з афіцэрскіх рук. Савет дэпутатаў паслаў сваіх членau і так некаторых салдат па вёсках організоўваюць рэвалюцыйную ўладу.

Надвечар два паравікі былі гатовы да адыходу са станцыі. Адзін паравік пацягнуў два вагоны далей да фронту: там яшчэ на адзін пралёт лъга было ісьці цягніку. У гэтых двух вагонах ехалі на фронт пасланцы савету салдацкіх дэпутатаў з весткамі і на рэвалюцыйную работу з салдатамі-фронтавікамі.. Другі паравік пацягнуў назад ад фронту цэлы эшалён. Ён съпяшаўся ісьці. Эшалён шпарка прабягаў станцыйныя пралёты. Салдаты ехалі з фронту. Салдаты ехалі з вайны дадому.

Эшалён прайшоў некалькі станцый. На кожнай станцыі сыходзілі з яго салдаты. На трэцій станцыі зълез з яго і малады высокі салдат. Разам з ім і яшчэ некалькі чалавек.

Салдаты пахадзілі на станцыі, пасля адыходу цягніка, паміж народу, распытвалі пра тое, што тут робіцца. Пасля малады, высокі салдат, разъвітаўшыся з сваімі таварышамі, вышаў пеша ў дарогу: фурмацкі яму на станцыі ня трапілася.

— Мы зараз убачымся,—сказаі адзін аднаму таварышы, калі разьвіталіся.

Салдат прайшоў кілёмэтраў дзесяць, тады з-за ляску заблішчэлі перад ім на сонцы вежы гарадка на ўзгорку. Ён паддаў ходу і праз паўгадзіны ўвайшоў у гарадок.

Тут ён спаткаў ажыўленыне: рэвалюцыя ўжо ўскалыхнула гэтае глухое места. Але імперская ўлада яшчэ тут нібыта трымала ўсё ў руках. На ратушы яшчэ ня было чырвонага сцягу. Салдат падаўся на рыначны пляц. Было ля паўдня. Свяціла сонца. На цэнтровых тротуарах, пад нагамі ледзь макрэў сънег. На

рынку быў рух. Зьбіраўся натоўп. Стаяў у натоўпе стол, на стале людзі. Салдат пайшоў туды. Стоячы настале, прамоўца пачаў гаварыць. Народу было ўжо многа. Промоўца гаварыў штосьці пра падтрыманье новага рэволюцыйнага часовага ўраду, пра абавязкі перад радзімаю, перад бацькаўшчынаю, на якую насядае на фронце вораг і ад якога трэба бацькаўшчыну абараніць. Пасля пачаў гаварыць другі прамоўца і гаварыў, можна сказаць, тое самае. Зъмянілася некалькі прамоўцаў. Нарэшце, раза-пхнуўшы перад сабою натоўп, узлез на стол салдат. Ён загаварыў іначай. Гаворачы, ён заўважыў у натоўпе шмат салдат: мясцовы гарнізон? Тутэйшы пастой?—падумаў ён. І ўсё гаварыў. Ён гаварыў пра тое, што трэба рабочым і селянам браць ўладу ў рукі і зараз-жа канчаць вайну. «На фронце ўжо ідзе братанье з тым «ворагам», з якім нас тут угаворвалі ваяваць!» «Ура!»—закрычалі салдаты. «Ура!»—закрычала большасць натоўпу.

— Таварышы, зараз-жа браць у рукі ўладу. Таварышы, за-ўладаць ратушай і організаваць савет дэпутатаў. Даволі вайны. Зямлю сялянам! Фабрыкі рабочым! Ён саскочыў са стала. Салдаты рушылі за ім да ратуши. Частка натоўпу рушыла за салдатамі. Неўзабаве да ратуши падышла подбегам узброеная рота з казарм. З ратушавае вежы затрашчаў кулямёт. Салдаты выбілі прыкладамі дзъверы і лінуліся ў сярэдзіну будынку. Неўзабаве з ратуши зьбілі трохкаляровы сцяг Расійскай імперыі. Над горадам зьявіўся чырвоны сцяг.

Праз гадзіны дзьве натоўп зьбіраўся ля ратуши. З ратушавага балькону гаварыў прамову малады, высокі салдат, ад імя рэволюцыйнага комітэту рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў.

З натоўпу пазналі салдата:

— Гэта-ж Адась Гушка!—гукнуў хтосьці.

7. КОНГРЭСІК

Мы падышлі цяпер да того моманту ва ўсіх гэтых падзеях, якія прац арфу перапусціў думкі, перачысьціў іх, паставіў іх рубам і паказаў выразна людзям што рабіць, і како слухаць. Гэта была реч можа і на тыповая для рэволюцыі скрэз, але натуральная тут, у гэтым гарадку, у гэтым панскім гнязьдзе, дзе

нават і дробныя засьцянкоўцы, можна сказаць беднякі, не за-
ўсёды маглі зразумець, з якога боку ім павінна сонца ўсходзіць,
а як съляпия маглі часамі ісьці нават хоць-бы сабе і за панам,
з тэй прычыны толькі, што пан, як і яны, каталікі. Тут машина
працавала на ўсё застаўкі, два ксяндзы адразу ўзялі гэтую за-
сьцянковую масу ў работу. Яны віталі рэвалюцыю, агітавалі за
нея нават з касьцёльных амбонаў. Але за якую рэвалюцыю і куды
яны яе хілі?

На ратушы ўзвіваўся чырвоны сцяг, узянуты Адасем Гуш-
кам. Ён быў відзен здалёк, на ўсю разълегласць. І на яго аду-
сюль глядзелі. Але глядзелі кожны сваімі вачымі. Аднымі вачыма
глядзелі на яго ўсё навакольныя дробныя сяляне, тыя,
што цераз сурвілавую ласку ўлезылі ў куплю зямлі, тыя, што ха-
целі ўлезыці, ды нават на задатак ня мелі грошай—адным словам
усе навакольныя вёскі. Яны чакалі ад гэтага сцягу таго, пра што
гаварыў Адась Гушка, пра што цяпер вельмі выразна загаварыў
і Леапольд Гушка, і Няміра. Іхня аднадумцы былі: тыя самыя
людзі з гарадка, якія калісьці білі каменьне на шашу, якія
масыцілі шашу, а пасля гэтага, як работа гэтая спынілася, зай-
маліся ўсім, чым хочаш, абы толькі дастаць дзе кавалак хлеба.
Каторыя не пайшлі былі з-за год сваіх на вайну, сядзелі сабе ў
сваім гарадку, самі ня ведаочы куды падацца, а каторыя пава-
роchalіся цяпер з вайны, выразна началі патрабаваць, каб про-
грама, што была выказана Адасем Гушкам, зараз-жа была вы-
канана. Да іх далучаліся былыя і цяперашнія рабочыя з леса-
пільні, рабочыя з быльых княжных цагелень. Але гэтакага народу
тут ня было многа: найбольш тут былі вяскоўцы. У гарадку
цяпер усё кіпела як у катле.

Зусім іншага чакалі ад сцягу на ратушы гэтакія вяскоўцы,
як напрыклад, Мазавецкі і Сурвіла. Яны былі супроць рэволю-
цыі? Не. Сурвілаў сын, напрыклад, быў ужо цяпер самы заядлы
тут рэволюцыянэр і нават рэволюцыйны дзеяч: ён організаваў
у гарадку гэтак званую народную міліцию. Ён нават стаў на
чале гэтае міліцыі ў гарадку, начальнік-жа усяе павятовае мілі-
цыі (гарадок абвісьцілі паветам) быў ні хто іншы, як сын га-
радзкога сухарлявага папка, чалавек высокі, белабрысы і суту-
лаваты. Значыцца, сурвілава сям'я ня была чужая гэтай рэволю-
цыі, але сам стары Сурвіла ня мог праісьці паўз людзей, каб не
паскардзіцца:

— Мне крыўда. На што-ж я гэтакага клопату ўжыў, зямлю гэту купляючы, на што-ж я гэтулькі грошай як сабаку ў зубы ткнуў, калі цяпер, пане- мой, і так, кажуць, зямля павінна быць народная. Не. Гэта будзе няправільна. У рэвалюцыю трэба каб былі ўсе роўныя, а ні то што адзін дарэмна зямлі награбе, і другому яна ў капеечку прышлася. Рэвалюцыя павінна ўстанавіць права, закон і парадак, а ні то што як цяпер—лясы сякуць і ні ў кога ня пытаяюцца. Калі рэвалюцыя, дык трэба, каб пан лес народу прадаў за невялікую цану. От што.

Тая рэвалюцыя кранула таксама і касцёльныя амбоны і царкоўную катэдру: два гарадзкія ксяндзы заўсёды з аблону абвішчалі народу, калі будзе які і пра што сход і за кім ісьці і како слухаць на гэтым сходзе. Сухарлявы папок тое самае рабіў з царкоўнае катэдры.

І от адзін раз, ужо ўвесну, гэтакім парадкам было абвешчана, што зараз мае пачацца конгрэс усіх партый, якія ёсьць у гэтай мясцовасці. Каб дагаварыцца і ўстанавіць парадак, з якім-бы лъга было прычакаць усерасійскага ўстаноўчага сойму. Бо... І тут было выразна сказана, што сядзіць у гарадку нейкі савет дэпутатаў, нейкі саўдэп, на чале з Адасем Гушкам, які ня хocha ведаць што над усёй Расіяй (гаварыў папок, а ксяндзы сказали «над усёй краінай») ёсьць часовы ўрад, якому народ даў абавязак давесці краіну, да гэтага ўстаноўчага сойму.

Была вясна. Сынег даўно сышоў, цёплыя дні жывілі зямлю, народ зъбіраўся выходзіць у поле. Конгрэс назначылі на нядзельню, ён павінен быў пачацца пасьля паўдня. У той дзень ксяндзы і папок управіліся скончыць адправу раней як заўсёды, каб адразу по' імши з народам рушыць на гэты конгрэс.

Конгрэс гэты астаўся ў памяці тутэйшых людзей з называ «конгрэсік». Гэтак ахрысьціў яго, сам того ня хочачы, Мазавецкі. Яны з Сурвілам нешта за тыдзень яшчэ да гэтага ўсё тлумачылі людзям, што трэба ўсім быць на гэтым эборы.

— Такі, знаецце, конгрэсік у горадзе робяць,—сказаў Мазавецкі на вёсцы, прышоўшы з касцёлу.

З таго моманту сяляне і гаварылі «конгрэсік», некаторыя імават казалі—«Мазавецкага конгрэсік». Але гэта ўжо гаварылі пасьля самога конгрэсіку, калі ведалі ўжо, што гэта была за штука.

Перад самы конгрэсікам, Мазавецкі стаяў у натоўпе навакольных засыянкоўцаў ля касьцёлу і чакаў канца імшы. Не зважаючы на тое, што за некалькі крохаў, у касьцёле адбывалася набажэнства, тут быў рогат: Мазавецкі расказваў пра «зъявы рэвалюцыі ў гарадку», а калі што было ні ў гарадку, дык ён так і гаварыў, што тэта было, значыцца, у Менску, або ў Баранаўчыцах...

— А то яшчэ гэтак было,—съпяшаўся ён скончыць сваю гаворку, бачачы, што народ пачынае выходзіць з касьцёлу,— занатурыўся панскі фурман. Цяпер, кажа, рэвалюцыя, усе роўныя, дык ты, кажа, пане, садзіся за фурмана, а я сяду на тваё месца ў фаэтон. Мала я цябе павазіў? Цяпер вязі ты мяне. Ну, пан, ці ведаеце, спакойна сабе садзіцца на козлы, а фурман лезе ў фаэтон. Куды везьці?—пытае пан. А туды, адказвае фурман, куды ты, пане, хацеў, каб я цябе вёз. Пан і пакіраваў коні. Ну, прыехалі. Злазь, кажа пан. Фурман зълез. От сюды, кажа пан. Фурман увайшоў. Аж там некая канцаляра. Ну, садзіся, кажа пан да фурмана, ды разьбяры гэтыя паперы. Фурман аж вочы вылупіў. Што-ж, кажа пан, я тваю работу зрабіў, цяпер зрабі ты маю. Ня ўмею, кажа фурман. Не, рабі, сукін сын!—кажа пан. Дык фурман тады зьняў шапку, узяў у пана з рук пугу і сказаў—выйбачайце, пане, я нявучаны на гэта. І палез на сваё месца, на козлы.

Шляхта зарагатала. Раптам голас разануў мазавецкага вуха.

— Пастаў ты фурмана на месца пана, дык і ён табе будзе вучоны.

— Як гэта?

— Як? Каб фурман меў гэтулькі маёнткаў як пан, дык ён можа-б яшчэ мадарней за пана быў-бы.

— А што-ж,—падтрымалі яшчэ галасы мазавецкага апонента.—Гавораць ліха ведае што, як малы. Даўша што пан вучаны, а фурман ня вучаны...

Народ паплыў з касьцёлу, натоўп ля Мазавецкага раскідаўся. Народ съпяшаўся на конгрэсік. Мазавецкі пайшоў таксама, вельмі нездаволены тым, што ня ўсе думаюць гэтак, як ён.

Конгрэсік меўся адбыцца ў вялікай залі ратушы. Там было паўнютка ўжо народу. Народ стаяў таксама і на пляцы перад

ратушаю, у корыдорах, ля ганку, і на пляцы стаяла народная міліція.

Сурвільчык, у новенькой вайсковой форме (з нявычэрпных складаў «земскага саюзу»), вядома, ужо без пагонаў, прахаджваўся перад ратушаю.

Ужо ўвайшоўши ў ратушу, льга было бачыць, што гэты збор людзей ня звычайны: тут былі людзі ўсіх каегорый, якія толькі былі імагінаторы ў гарадку і навакол яго. Але найбольш кідалася ў вочы тое, што тут было шмат жанчын, і не гарадзкіх якіх-небудзь толькі, а найбольш сялянак: пасыля кірмашу, а таксама пасыля царквы і касцёлу, адразу ўсе сюды і пайшли.

Яшчэ за некалькі дзён да гэтага савет дэпутатаў выклейў адозвы, што гэты конгрэс будзе нішто іншае, як спроба ўгаварыць сапраўдныя працоўныя народ адхіліцца ад сапраўднае рэвалюцыі, бо той хто гэты конгрэс задумаў, бацца гэтае сапраўднае рэвалюцыі. Але разам з тым адозвырайі пайсьці на гэты конгрэс і там паказаць, што такое рэвалюцыя.

Цяпер народ тут, значыцца, быў усялякі. Гэта быў як-бы агляд сіл і тых і гэтих. Тут стаялі ў залі і крэслы, яны займалі большую палову залі: перад рэвалюцыяй тут офицеры наладжвалі свае зборышчы. Цяпер крэслаў гэтых, вядома, не хапіла. Народ стаяў скр诏ъ, дзе толькі льга было стаць. Ціснуліся адзін да аднаго, ціснуліся да съцен. Але ўсё-ж такі на першых радох крэслаў сядзелі гарадзкія тузы, мясцовыя паны, два ксяндзы. Таксама там пагладжваў шоўкавыя адвароты рукавоў параднае расы гарадзкія папок. Чаму яны апынуліся на першых месцах? Вельмі проста. Яны хоць і прышлі пазней, можна сказаць, за ўсіх, але гэтыя месцы ня былі заняты: народ прости нёс яшчэ на сабе спадчыннасць паганых вякоў: ён прывык заўсёды становіцца дзе-небудзь адзаду, неўзаметку. Гэтакім парадкам залі напаўнялася ад дзівярэй, натоўп, адтуль выростаў да самае эстрады.

Дзесьці там, пад нізкай навісцю старасьцецкіх хораў, стаяў, прыпёршыся да съцяны, Леапольд Гушка, поплеч з Марылькаю. Ён моўчкі глядзеў як паўз яго ўсё праходзілі наперад людзі і займалі свае месцы, дзе льга яшчэ было стаць. Нарэшце юсьці ўжо ня было куды, стаялі гэтак щыльна, што ніхто ня мог нават паварухнуцца. Леапольд Гушка, можна сказаць, быў вышэйшы на цэлую галаву за ўвесь натоўп. Ён бачыў з свайго

месца, як ля супроцьлеглай съцяны стаялі Няміра з бацькам, як Няміра ўсё штосьці тлумачыў сваім аднавяскоўцам, што абсту-
пілі яго з усіх бакоў. Паслья ён зауважыў свайго Антуся. Той сядзеў на крэслах, нешта ў сярэдзіне залі. Там ішла жывая га-
ворка. Некаторых з Антусёвых суседзяў Леапольд пазнаў: гэта Антусёвы таварышы з лесапільні, а то і так гарадзкія хлопцы—
некаторых Леапольд Гушка ведаў. Натоўп стаяў і ў карыдоры,
спускаўся па ўсходах праста на пляц.

Нарэшце пачалося.

Леапольд Гушка бачыў, як на эстрадзе з'явіліся людзі, як
пачалі яны гаварыць, як гаварылі адзін за адным, як паслья адзін
з іх запрапанаваў народу гаварыць, як пачалі выходзіць з на-
тоўпу некаторыя і праціскацца да эстрады... Але спачатку ні-
чога ня чуў Леапольд Гушка. Яго ўвагу ўзяў на сябе стараваты
чалавек у пярэдніх крэслах. Правая рука яго ляжала на рудым,
прыгожа вытачаным кійку з манаграмамі, белыя вусы ззвешва-
ліся ўніз. На ім быў чорны сурдуг, а палітон ляжаў на каленях.
Гэта быў той самы пан, колішні «яго, Гушкаў» пан. Леапольд
Гушка за гэты час адвык думаць пра гэтага чалавека, а цяпер
гэтае ablіčча пеканула яму ў сэрца. Ён дагэтуль яшчэ ня зусім
гладка разьбіраўся ў tym, што адбывалася: адбылася рэволюцыя,
«народ узяў у рукі ўладу»—пра гэта скр诏 гаварылі, а што гэта
такое, як яно ўсё будзе? Ён чытаў і адозву, таксама ведаў, што
гэтую адозву недзе ў гарадку, у савеце дэпутатаў, складаў яго
Адась і ўяўляў сабе, што гэтае зборышча сённяня нейкім хітра
прыдумана. Але выразнасьці тут у яго думках ня было. Яна
стварылася цяпер, неўзабаве паслья таго, як выступіў з гавор-
каю на эстрадзе гарадзкі чалавек. Чалавека гэтага Леапольд
Гушка ведаў: гэта быў нейкі там даглядчык нечага ў княжым
замку, Страфан Марцынкевіч. Гушка ведаў нават дзе ён у гарадку
жыве: у Замковым прадмесці стаяў новы дамок на высокай
падмуры з паленае цэглы. Як толькі Страфан Марцынкевіч пачаў
гаварыць, раз-по-разу пагладжваючы свае рыжыя, тонкія і доў-
гія, як пацукоў хвост, вусы, хтосьці раптам з натоўпу падаў го-
лас:

— Чаго яшчэ гэты княжы падлізьнік вышаў тут выпінацца?

Марцынкевіч нібыта і ня чуў: ён адно глянуў у той бок і га-
варыў:

— ...Я ад каго гавару? Я гавару ад сябе. Я пан? Я князь? Я магнат? Хто гэта скажа?! Я панскі слуга, а свайго нічога ня маю. Я гэтакі самы, можна сказаць, парабак...

— Ого, дзіва што ты парабак!—гукнуў хтосьці з натоўпу.

— Да парадку, грамадзянне!—сказалі з прэзыдыуму.

— Што-ж бо ён тут пнецца. Да чаго гэта ён гаворыць. Вось ўжо каторую пору слухаем гэтыя казкі: парадак, парадак патрэбен, а які парадак. Каб пан гэтак сама як і раней сядзеў у сваім маёнтку?

— А дзе-ж ён будзе сядзець!—узгарэўся раптам Страфан Марцынкевіч,—у віры ўніз галавою, ці што ён павінен сядзець?

— А што-ж, каб я там сядзеў? Ня мала я папасядзеў там за свой век! Няхай цяпер ён паспрабуе як смачна!

Леапольд Гушка азірнуўся: гэта-ж гукаў з свайго месца стары Няміра, сяляне, што стаялі ля яго, загулі:

— Праўда, праўда!...

— Можа і праўда,—пайшоў на манэўр Марцынкевіч,—але нам трэба ў парадку прычакаць устаноўчага сойму, тады, закон установіць як рабіць з зямлёю, з лясамі, з маёнткамі і што тады астанецца пану, а што пойдзе пад народ.

— Ага, от як!—гукнуў раптам другі голас, перарываючы Марцынкевіча, які на гэтым скончыў, бачачы, што яму ўжо не дадуць гаварыць.

Леапольд Гушка пазнаў голас Паўла Няміры і ўбачыў, як ён паціснуўся праз натоўп да эстрады. Там ён узышоў на першую дошку ўсходаў і пачаў гаварыць:

— Значыцца, пан Марцынкевіч яшчэ спадзяеца, што нешта там пану павінна асташца, а нешта там выдзеляць народу? Дык што гэта? Гэта рэвалюцыя? А што калі на той устаноўчы сойм, як яны кажуць, мянэ, ці другога гэтакага як я, не паклічуць, а паклічуць гэтага вось самага пана, ды яшчэ Марцынкевіча яму ў помач? Многа-ж ён тады выдзеліць мне зямлі! Тады ён зробіць гэтакі закон, пад якім наш брат ані пісьне. Што ён тут гаворыць, што трэба чакаць там нечага! Раз рэволюцыя, дык німа чаго чакаць. На дварэ вясна, трэба сеяць, дык і трэба зараз-жа пра зямлю пагаварыць, а не чакаць там нечага...

Яму ня далі скончыць радасныя сялянскія вытуки. Няміра стаяў і аглядаў залю. Паслья бачачы, што сяляне гукаюць—«праўда,

праўда», «праўду кажа»—ён сам заляскаў у далоні і ўесь, можна сказаць, натоўп за ім. Няміра больш не гаварыў. Тады з свайго месца, адно крыху ўзыняўшыся, віснуў папок:

— Надо сказаць одкрыто, Россия на краю гібелі, і перад внешнім врагом, і перад внутреннім. Мы Росію погубім, еслі ў нас будзе всё делацца так, как зьдзесь цепер. Нам надо быць гражданамі свободнай Россіі, а не талпой какога-то неорганізаванага зброва...

Ён гэта выпаліў, вывішчаў нейк раптам і мусіць адчуў, што пагарачыўся, што лішняе сказаў. Тут ён пачаў узъягати на эстраду, але скроў ужо махалі рукамі, крычалі, ня слухалі. Усе пачулі толькі яшчэ Няміраў голас:

— Дзіва якое, што тут гэтак будуць гаварыць! Калі-ж сядзіць унь у першых крэслах той самы пан, які дзесяць мужыкоў цаніў таней за аднаго щчанюка.

Тут гучны голас прымусіў усіх змоўкнуць адразу: голас загучэў дзесяці зьеверху, з хораў; Леапольд Гушка пазнаў голас свайго Адася.

— Таварышы,—гукаў Адась Гушка,—што мы тут чулі і што бачылі? Ня думайце, што тут яны не законна, будзем так гаварыць, гавораць! Яны гавораць ад імя часовага ўраду. А хто гаварыць? Унь бачу я пана з белымі вусамі у першых крэслах, які з нашага мазала жыў у зямным сваім раі. Унь мы чулі княжага абаронцу, лёкая ці як ён там у замку Марцынкевіча. Мы чулі айца духоўнага, які, бачыце-ж самі, як спрытна грае ў дудку таго, хто ня хоча зямлі адаць таму, хто на ёй робіць. Дык от мы бачым хто сабраў нас се́ньня сюды, каб угаварваць нас не чапаць зямлі, нічога ня зъменіваць, каб усё было гэтак, як і раней, адно што калі раней поліцэйскі не даваў нам узяць панскую зямлю, дык цяпер старающца зрабіць, каб мы самі добраахвотна не чапалі гэтае зямлі. Таварышы рабочыя, сяляне, парабкі, салдаты! Хто нас гнаў ваяваць? От гэтая якраз, хто цяпер тут стараецца ўгаварыць нас!..

Адась Гушка гаварыў гэтак моцна, што ўсё было чуваць на ват на пляцы перад ратушаю. У самай ратушы і ля яе было гэтак ціха, што здавалася тут няма аніводнага чалавека. Натоўп слухаў, твары жылі, вочы гарэлі, і ў тых, што маглі цяпер зрабіць усе, што толькі кажа Адась Гушка, і ў тых, што сашчаміўшы зубы паглядалі на гэтага маладога салдата на нізкіх, старасьвецкіх хорах. Ён там навіс цераз балісы над заляю, яго ўсе бачылі

хто не стаяў пад хорамі, з яго ня зводзілі вачэй. Нарэшце ў прэзыдыме зашапталіся, у залі, у першых крэслах замахалі рукамі, Стаян Марцынкевіч усхапіўся з свайго месца, азірнуўся на залю, падняў руку, гатовы штосьці выгукнуць. Але ў гэтых момант Адась Гушка дайшоў да фіналу сваёі прамовы:

— ...Калі скідалі цара, дык дагаварваліся з ім? Калі рабілі рэвалюцыю, дык дагаварваліся з тымі, супроты каго рэвалюцыю рабілі? Не. А тут хочуць, каб мы дагаварваліся з тымі, ад каго рэвалюцыя павінна адабраць тыя правы, якія яны мелі заўсёды, і перадаць гэтыя правы нам, правы, якіх мы ніколі ня мелі, гібеючы век як у астрожных ланцугох!. Ад імя савету рабочых, парабчанскіх, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў абвяшчаю гэты конгрэс незаконным і скончаным цяпер-жа. Таварышы, пакідайце ратушу, зараз-жа выходзьце адсюль, ня будзем тут больш, мы патрабуем зямлі зараз-жа, бяз ніякіх устаноўчых соймаў! Рэвалюцыя адбылася і нам чакаць больш няма чаго!..

Натоўп загуў, загаманіў, рушыў да дэзвярэй. Натоўп лінуўся на пляц. Людзкая хвала панесла на сабе адсюль і тых, хто яшчэ ў гэтых-ж самы момант мерыйся не пакідаць залі і ўпарты канчаць конгрэс. У залі асталося ўсяго некалькі чалавек і прэзыдым на сваёй эстрадзе. Адась Гушка сышоў з хораў вузкім ўсходамі за калюннамі. Натоўп хваляваўся на пляцы перад ратушаю, Раптам над людзьмі ўзыняўся чырвоны сцяг, пасля плякат з надпісамі. Натоўп расцягнуўся ў дэманстрацыю і Адась Гушка павёў яе па вузкіх, крывых вулічках гарадка.

І ў гэтай людзкой хвалі Леапольд Гушка ўбачыў непадалёку ад сябе Эдварда Лявэра: ён ішоў непадалёку ад сцягу, разам з усімі, гэтых палонных салдат «варожае» арміі, а з ім і яшчэ некалькі яго таварышоў. Сярод гэтых людзей, у гэтай справе, што гэтыя людзі тут цяпер рабілі, яны ўбачылі тыя берагі, да якіх імкнуліся з самага маленства свайго, пра якія марылі іхнія дзяды, бацькі.. Да самага канца дэманстрацыі, Леапольд Гушка бачыў ўсё перад сабою Эдварда Лявэра..

8. САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

Ужо ў той дзень, калі яшчэ ня скончылася дэманстрацыя, тая «рэвалюцыйная ўлада», што асталася пасля конгрэсу на эстрадзе, там-же згаварылася арыштаваць савет дэпутатаў і перш за

ўсё Адася Гушку. Адась Гушка тэта ведаў ужо адразу. Цэмонстрация пайшла па вуліцах і ён ішоў на чале яе: ён ведаў, што яго цяпер, перад народам, ня возымуць. Яго возымуць аднаго калі-небудзь уночы. Пра гэта ён цяпер пакуль што ня думаў. Ён яшчэ сказаў прамову перад дэмонстрацыяй на вуліцы, дзе яна выходзіць на касцельны пляц. На ратушавы пляц, куды пасылы гэтага пайшла зноў дэмонстрация, ён ужо не пайшоў. Ён адно сказаў свайму таварышу дзе і калі сабрацца ўсім, а сам пастараўся пакінуць цяпер дэмонстрацию. Яна скончылася без яго, хвальваныне ў гарадку было да самага вечара, пакуль народ ня стаў разыходзіцца па хатах, а сяляне разъяжджацца. Пакуль што яшчэ не пасыпелі даць загаду глядзець, дзе ён будзе да ночы пасыля дэмонстрацыі і ён пайшоў проста за горад з касцельнага пляцу. Ён ішоў нацянькі кілёмэтраў з пяць, пакуль ня вышаў на гасцінец. А тут ужо пайшоў проста. Так што калі стары Леапольд Гушка прышоў дадому, як ужо ўмеркла, ён застаў дома свайго Адася.

— Відаць яны пачуваюць тут сябе моцна. А калі і не, дык стараюцца стварыць гэты мацунак і напэўна захочуць штсчнебудзь зрабіць са мною. Яны спадзяюцца на моц часовага ўраду...

Леапольд Гушка адно сказаў:

— Не даждуць.

І гэтым усё сваё выказаў. Тут ён ужо быў увесь. З таго моманту як выслушалаў ён Адасеву прамову ў ратушы, яму стала ясна ўсё. Нічога іншага ўжо ня было ў яго.

Тымчасам позна ўвечары ў гэтую хату на ўзбалоці пачалі прыходзіць людзі. Перш за ўсё прышлі Антусь з Эдварам лявэрам—палонныя цяпер жылі дзе хто хацеў і Лявэр жыў ужо тут. Яго прывёў сюды Антусь, калі спынілася работа на пільні.

Пасыля прышло сюды яшчэ некалькі чалавек, усё незнаймыя Леапольду. Два былі ў салдацкай адзежы, троі ў цывільнай. Яны паселі ў сенцах, Лявэр і Антусь асталіся пры іх, а пасыля прышоў пастухаць і Леапольд Гушка. Так пачалося паседжанье прэзыдыму савету дэпутатаў. Тут гаварылі, што рабіць далей.

— Мусіць цяпер ня ўдасца надрукаваць новыя адозвы: цяпер напэўна над саматужнаю гарадзкою друкарняю будзе контроль. Будзе можа проста загад уласніку нічога іншага не друкаваць. І калі ня будзе адозваў, ад ружі напісаць іх і выклікаць вёскі

і горад зноў на дэманстрацыю. Зараз-жа сялянства няхай бярэ
сабе царкоўную і маёнткавую зямлю...

Паседжанье зацягнулася да поўначы. Гарадзкія людзі з яго
пайшлі ў горад. Стары Леапольд Гушка вывеў іх на гасцініцу.
Ён ужо хацеў павярнуць назад да хаты, як убачыў, што дарогаю
проста на яго ідзе чалавек. Ён пастаяў і пазнаў Сурвілу.

— Гэта вы, суседзе?

— Я.

— А я забавіўся ў горадзе. Толькі што іду. Нашы паехалі
раней, а я астаўся... От дык сын твой! Ён што, чаго ён хоча?
Яму равалюца не падабаецца? Ужо-ж каму як не яму патрэбна
гэта равалюца!

— Ну ды ён-жа рэволюцыі і дамагаецца.

— Дамагаецца! Добра дамагаецца! Але праўда, што яму
тутэйшчына! Па іх няхай сабе хоць немцы тут заўладаюць, яму
ўсё адно. У ім-жа чужацкая кроў: па бацьку, па табе гэта я кажу...

— Але! У мяне чужацкая кроў. Дык што-ж! За парабка быць,
дык тады абы якая кроў добра, а калі ярмо з шыі скінуць, дык
на гэта трэба мець тутэйшую крсю!

Леапольд Гушка павярнуўся і пайшоў дадому. Сурвіла
астаўся стаяць на дарозе. Ён прастояў пакуль Гушкава постасць
не схавалася ў чарнаце каржакаватага хвойніку. Тады ён пайшоў
у той-же бок, прайшоў паўз хвойнік, пасыля яшчэ раз вярнуўся,
вымераў крокамі шырыню палетка, пасыля акінуў вокам Гушкаву
хату і замармытаў сабе пад нос, падаючыся да вёскі:

— Чэрці яго бяры, з Гушкам разам. Няхай сабе сядзіць,
ципер ня трэба яго спорваць. Выгараджу тут ад яго і канчацьму
дом. Лесу ципер падхаплю і так, няхай сабе сякуць—і мне будзе.
А пан—халера яго бяры. Абы хутар забудаваць, а тады—няхай
сабе хоць дзесяць равалюцаў робяць, хоць падушаць гэтых
паноў. Такі і праўда, што маёнткі, ліха ім, мелі, а мужык так
сидзеў. Няхай сабе і Гушка грабе зямлю і робіцца хоць за
фальваркоўца. Я яму не даю, ці што?..

Ён мармытаў, пакуль ня прышоў у вёску, і үсё азіраўся на
зруб свайго няскончанага дому, што бялеў перад хвойнікам.

*Кіруючай рэчи, однім концу
пішеш французскім в нарадзе літаратуры*

ТРЕЦЯЯ ЧАСТКА

1. ЧАЛАВЕК ВАРОЧАЕЦЦА ДАДОМУ

У чалавека былі густыя валасы на галаўе, сівізна іх толькі кранула дзе-ні-дзе срэбнымі ніткамі. Барада-ж і вусы былі спрэс сівые. Бараду чалавек стрыг, яна, кароткая, надавала твару шырокасць. А ад утомы твар яшчэ больш набыў скуластасць, а ўсё гэта, разам з шпаркім рухам ягоных ног, рабіла яго постаць вельмі жывою. Ён і быў гэтакі жывы, рухавы, узбуджаны. Гэтакі ён прайшоў шмат дарогі гасцінцам, гэтакі спыняўся па вёсках гаварыць з людзьмі. Ён ішоў з усходу на захад, праста старасцю гасцінцам. Быў ён босы, падперазаны сурамцою путаю, а цераз плято ў яго перавязана была вобраць з іржавымі цуглямі: тое юаняня, з якога яна была знятая апошні раз, відаць ніколі ня келзалася. Чалавек ішоў ужо некалькі дзён, начаваў у людзей, выходзіў да заходу сонца, каб хутчэй патрапіць дадому. На чацвертую ноч ён ужо не астаўся начаваць у дарозе: так, за поўнач, спадзяваўся ўжо быць дома.

Ён ішоў бітым гасцінцам. Некалькі разоў удзенъ перагонамі, ішоў дождж і мокрыя аўсы гнуліся да зямлі паўз гасцінец. Чалавек, мусіць, ішоў і дажджом, бо адзежа яго ня была сухая, правяля толькі крыху. Апошняя ночь яго агарнула калі ён ступаў леваю ногою адно на пальцы—ад вялікае хады басанож на пяце рваў падбой. Пад поўнач ён ужо быў як дома ўсёадно. Цяпер крыху павальней ён шайшоў. Ён пазнаваў ужо дальняя абрэсы на далаляждзе—тэта знаёмы лес. А здаецца ён гэтакі высокі таму, што над ім навісае хмара.

— Зноў дождж пойдзе,—сказаў сам сабе чалавек.

І як сказаў спыніўся ад нечаканасці. Яму здалося, што нешта заварушылася акрай дарогі пад чорнаю бярозаю. Босы, ён ступаў гэтак ціха, што толькі голас ягоны прымусіў некага яго

заўважыць. Сапраўды пад бярозаю стаяў чалавек. Цяпёр ужо стары як мае быць бачыў высокую постаць.

— Хто йдзе?—быў голас з пад дрэва.

— А гэта хто?—пасьмялеў стары, з голасу пазнаўшы вяско-вага чалавека.

— Хто?.. чалавек...

— Ну і я чалавек...

— А куды ты ідзеш?

— Куды іду?

І стары сказаў адкуль ён ідзе і куды. Ён падышоў ужо блізка і бачыў перад сабою высокага чалавека, заўважыў нават што той у лапцях. Здалося яму нават, што той зусім малады. Той най-больш маўчаў, пакуль усё пытаць стараўся і слухаць. А стары рад быў расказваць яшчэ раз па дарозе пра сваю бяду.

— ...Так мне асталося ісьці якіх вярстоў пятнаццаць... Дык от ледзьве іду, ногі ад хады праўцом сталі...

— Дык чаго-ж ісьці аж уночы? Чаму не адпачыць дзе па дарозе, пакуль днеч не пачне?

— Бо душа мая неспакойная, дадому хутчэй рвуся. Пакінуў усё там у гэтакім рэзруху. Аж тыдняў два таму.

— У якім рэзруху?

— А гэта як было... У нас там бяда ў вёсцы... Значыцца на-шыя, сказаць, людзі такі і навялі іх...

— Якія гэта вёсція людзі?

— Суседзі, можна сказаць, адно што паадсяляліся на адлег-ласці за гэтыя часы.

— А што-ж ім гэта наводзіць канешне было?

— А гэта от як рабілася. Два іх. Адзін—дык войт. Дык і таму што войт, і таму што сам тут у гэтай справе сябе ў крыўду папусьціць ня хоча. А тут якая там яго крыўда, калі мы адно-свайго ўласнага дамагаёмся. Яшчэ да вайны пачалася ўся гэтая валаводзіна. Адкупілі мы ў пана зямлю. Можна сказаць усёй вёскай адкупілі. Але ні самі ад пана, а цераз іхнія рукі—Маза-вецкага і Сурвілы. Бо вядома, мы народ дробны, бедны ўсё найбольш, адкуль тыя ў нас грошы. Дык яны нам самі зямлю панскую выдавалі, а мы ім за процэнты адраблялі, а доўг пакрысе

аддавалі. Па дзесяціне, па дэйве на хату зямлі тае, а бяды—дык каб ім абодвым, разам з панам, праз бок вылезла...

— Ага, дык гэта ў вас?.. Чуў я пра гэтую справу... Дык што-ж цяпер?

— А цяпер тое, што мы, уся значыцца вёска, да рэвалюцыі ня выплацілі ўсяго ім за зямлю. А як прышла рэвалюцыя, дык мы і плаціць пакінулі. Начорта тады плаціць, калі да таго ісьці павінна было, што зямля і так пад народ павінна была пайсьці. Гэтак і было, мы такі засеялі былі з маёнтку кавалак зямлі і нам ніхто слова не сказаў. Памаглі нават яшчэ. А чаму? А таму, што гэта ўжо была другая рэвалюцыя. Ой які быў час! Тады ў нашым горадзе за старшыню раёкуму быў наш чалавек—Адась Гушка. От ён усё гэтак і накіроўваў, каб усе правы рэвалюцыі нам давала. Сурвілу і Мазавецкаму мы, значыцца, пакінулі адробліваць. І так папараўлі! Панокі маёнтак, што яшчэ астаўся ў яго як радавітае кодлішча, зачапілі. Усе мы там туртам былі. Сам пан ледзьве пасытеў пяты падмазаць... Ну, значыцца, гэта ўсё, я-ж кажу, вельмі за гэта нашы людзі узяліся, як адбылася ўвосень другая рэвалюцыя. А тут неўзабаве немцы нахапіліся. Ураджай то мы тады мелі добры, пан вярнуўся спаганяць з нас за маёнтак. Колькі там чаго не далічыўся з маёнтку, а рэшту сам прыдумаў, чаго можа і ня было ў яго, от мы ўсе і выплацілі пад бізуном. Усе пайшло як і было: той самы старшыня сеў, што і раней быў: Сурвіла. Гэтак сама націснуў ён на нас, каб зноў яму ўсёй вёскай адроблівалі. І рабілі, што мы маглі парадзіць. А гэтакі-ж ён асэсар раптам стаў. Бывала дык перад людзьмі, колькі я і памятаю яго, тя лішне ёмкі на язык быў, а гэта гэтакую прамову закаціць мог! Страх! Дзе ён гэтак, калі патарэбна стала, і гаварыць навучыўся! Старшыня раёкуму ў горадзе бывала, Адась Гушка, калі скажа перад людзьмі, дык здаецца няжывога на ногі словам узыніме. Дык і Сурвіла, як нагледзеўшыся ўсё-адно, пачаў гаварыць. Адно што ў другі бок, гад гэты. То ён усё спачатку, як толькі стала рэвалюцыя, бедаваў, што прапала ўсё на сьвete, то раптам, як прышлі нямцы, пачаў гаварыць, што нямцы, вядома, чужы народ, але мы беларусы і ў нас ёсьць недзе там нейкая беларуская рада. Щто яна, як прышлі нямцы, прывітала німецкага цара Вільгельма і мы ўсе, весь значыцца беларускі нарсд, павінны гэта самае рабіць, бо ў нас адны інтарэсы...

— Ну ён не казаў з царом, а з радаю. У рады, значыцца, тое самае, што і з гэтаю нямецкаю ўладаю. У адзін, значыцца, бок накіроўваецца іхняе кіраўніцтва народам: у пямецкае ўлады—нямецкім народам, а ў беларускае рады—беларускім. Гэтак ён і гаварыў раз на сходзе перад усімі, як толькі прышлі нямцы. А нямцы як адышлі і зноў таварышы прышлі, дык ён тады і зьявіўся як відук у плоце. Маўчаў і духу ня ўказваў. Пабыў крыху, а пасля зусім зъехаў недзе, адно сям'я засталася. Сын яго, што некалі ў прыстава за пісара быў, ваяваць пайшоў за Расію. І цяпер недзе ваюе ўсё. А тут як палякі прышлі, дык і ён зноў явіўся. За старшыню ён цяпер не астаўся, а за войта зрабіўся Мазавецкі. Чэрці яго ведаюць, які рухавы зрабіўся! Як памаладзеў ўсё адно. Аднекуль раскапаў, што ён ня проста Мазавецкі, а Грак-Мазавецкі. Паны падвойныя прозвішчы маюць, дык і ён знайшоў, што бацькі яго, ці дзяды так сама ў дзіве стсілкі зваліся. Пан войт Грак-Мазавецкі, значыцца. От цяпер і почалася самая бядна. Што-ж, пасля нямцу мы зноў за маёнткі і за зямлю ўзяліся. Зноў адрабляць гэтым хаўрусынкам пакінулі. Не дацяглі і да канца. Дык цяпер яшчэ мадарней стала як за нямцамі было. За ўсё дзякуюць нам—і за зямлю, і за маёнтак, і за Мазавецкага з Сурвілам, і за папоўскую сенажаць, што скасілі... А божа мой, божа, духі занялі. Гэтamu небараку, старому Гушку, Адасёваму бацьку, дык яшчэ за сына бядна. Цэлую зіму праседзеў у астрозе, нейк вырабіўся адтуль і ўсё яшчэ бацца, што зноў забяруть. Не начуе ў хаце, прыходзяцца. Мяне таксама цяглі за сына Паўла, і ўсё цераз Мазавецкага. Гэта што сын ахвотнікам ваяваць пайшоў з палякамі! Дык от на мяне галаву і набегла ўсё. Усё як сабралася разам, дык цяпер съвет чорны здаецца. Гэта як было. На тым тыдні яшчэ, я ўжо і лік дзён згубіў, сам Мазавецкі прышоў у двор да мяне—у фурманку мяне гнаць. А везьці трэ было нейкае збожжа з пастарунку, на чыгунку. Я прасіцца, я маліцца—што ў мяне і конь слабейшы як у каго, што і з хаты мене мяне аడкаго. А ён—хочь ты яму што хочаш. І гэтакае слова ён мяне сказаў—няма, кажа, табе аడкаго, чаму-ж сын не сядзіць дома, а за бальшавікоў ваяваць пайшоў? От я і паехаў. На чыгунцы скінуў збожжа, а там салдаты іхняя пагналі мяне далей. Завёз іх, а там другія яшчэ далей

пагналі. От я і ехаў, пакуль каня на съмерць не заезьдзілі. Драбіны таксама раскідаліся. Адно гэтая іржавыя цуглі і засталіся... Дык каб-жа гэта адно! А то сэрца маё неспакойнае. Як вымежджаў з дому, дык там цэлы рэзрух пакінуў. Бо я-ж казаў, што гэтулькі знайшлося асэсараў, як толькі палякі прышлі, што кожнаму мы, усёй вёскаю, вінаватыя то таго, то гэтага, то за гэтае, то за тое, асталіся. Тут першы пан з-падгарадка. А пры ім ужо і Сурвіла з Мазавецкім к сабе цятнучы. Там бо яшчэ нейкі чорт, ці на той самы, што вітаў некалі Вільгельма, Пілсудзкага прывітаў у Менску, на нашу ўсё галаву ўсе гэтая іхня вітаныні. Дык тут гэтым двум нашым асэсарам гэта як маслам па нырках. Сам Мазавецкі цяпер дома мала калі сядзіць, ўсё ў гміне, а як прыяжджае, дык і пачынае—мы, кажа, беларусы. Ну добра, мы беларусы. Ты, значыцца, беларус, ну дык і я-ж беларус. Дык чаму-ж ты на мне конна ездзіш? А мой Павал не беларус, што недзе ў чырвонай арміі ваюе? Так я падумаў сабе. Ды так, мусіць, сказаць і усе нашы людзі думалі, бо ніхто і пальцам не крануў, каб пайсыцы рабіць Сурвілаву і Мазавецкаму за старыя там даўгі, за процанты. Таксама і ў двор не хацелі ісьці пану рабіць, усю вясну салдаты ганялі. Пазаганяюць, а там пакоўзаюцца нашы людзі па полі, а пасыль ходу дадому. Ведама, сваё дома ня роблена астaeцца, а тут пану рабі, ўсё-адно як паншчына тая вярнулася. Цэлую вясну гэтак валатузіліся, а пасыль—праз гміну ўсё пачало рабіцца, тут пэўна рука і наших гэтих двух асэсараў прычынілася—жандараў наслалі на нас. Нібыта за панскі маёntак гэта, але разам сюды і Сурвілава з Мазавецкім справа прыбылі. Парасцяягали ўсё, да апошняй ніткі ўсё пазабіралі, каровы з хлявоў у маёntак пазаганялі, народ пазьбівалі. А праз некалькі дзён суд—прысудзілі зараз-жа і адразу выплаціць Мазавецкаму і Сурвілу і доўг, і проданты. А процантаў гэтих гэтулькі нарасло, што больш як таго доўгу, як усё тae зямлі, каб яе ўжо нечага ня бачыць. Дык з чаго ты тутака будзеш выплачваць? Зноў ніхто нават і не паварушыўся. Ні хлеба, ні жывёлы, ўсё ў пана апынулася. Тут, сказаць праўду, людзі на ўсё пайшли. Што бог ні дасьць. Што траціць асталося нашым людзям? Сказаць праўду...

Тут стary пільна агледзеў чалавека пад бярозаю, падступні на паўкрака бліжэй, каб яшчэ раз убачыць, што гэта сапраўды ў яго стрэльба прытулена да боку пад рукою—чалавек у лапчях, з стрэльбаю, гаворка тутэйшая, ну вядома, тут справа ясная...

І стары съмела сказаў: —...дык нашы хлопцы, між намі кажучы, узялі і падпалі маёнтак. І гумно, і сывірны. Ня усе ведаюць і з наших людзей хто і як. От што... А што рабіць? Хоць сапсанавую кроў з душы сагнаць. Паслья гэтага хлопцы некаторыя зусім з дому зьніклі. Па лясох туляюцца, што ты зробіш!.. Дык як я выняжджаў з дому, дык што тады было! Чакалі з дня на дзень жаўнераў і поліцыянтаў з гораду—браць людзей наших на съледзства за спалены маёнтак. Пра гэта нашы людзі нейк-жа дзналіся. Гэтакі страх найшоў на людзей, што баяліся мужчыны начаваць дома. Што гэта будзе, божа мой, божа! Вядома, што тут Мазавецкі свайго з Сурвілам не папусьцяць—латва, Мазавецкі сам войт, што хоча тое і зробіць... Можа ўжо там няма мне куды варочацца, можа адны галавешкі кураць. Што, паны маюць якую-небудзь літасць да нашага чалавека?.. Божачка мой, няхайбы яна была калом пайшла гэтая зямля. Што было за царскаю Расій яшчэ пачалося, дык цяпер пад Польшчу ўглыб пайшло: ніяк ня вылазаецца з хамута. Яшчэ цясней стала ў ярме. З старэчаю торбаю па съвеце пускаюць... Праз каторы год, ад цара яшчэ справа гэтая з зямлёю душынці нас і рады праста няма...

— А якое ты хочаш, чалавечка, рады? Каб табе яе хто прынёс гатовую? Бальшавікі як прыдудць, то табе будзе і рада тут. Сам сабе рабі гэтую раду... А ў вас там яшчэ гэтыя дні пакуль было спакойна. Я быў там гэтымі днямі ў вашым баку. Мо' хіба ўчора, ці сёньня. Я нічога ня чуў цяпер.

— Ды што рабіць?—развёў рукамі стары, яшчэ падаючыся бліжэй да чалавека. Сэрцам сваім ён пачуў тут нейкую абарону.

— Што рабіць? Пратрымацца як трэба. Ня доўга ўсё гэта будзе. Бараніцца самім трэба.

— Бараніцца? Мы-ж і баронімся. Я-ж кажу, хлопцы нашы, як маёнтак згарэў, у лесе і асталіся... Ну... а я... стары, не магу...

— Я ведаю, што хлопцы ваши ня дома. Я з імі некаторымі бачыўся...

— Дзе бачыўся. А сынок мой!..

Стары разгледзеў ужо, што перад ім малады хлапец.

— Можа яшчэ і больш, чалавечка, па дарозе гэтак як мяне каго спаткаеш. Дык ня бойся, гэта свае. Але ў гаворку лішне не падавайся. Бо можа і на чужога натрапіш.

— Я ведаю,—затрапятаўся стары, ажывіўшыся, забываючы ўтому.

— Ідзі, стары, дадому. Асьцярожна ідзі. Але съмела ідзі. Нікому і знаць не падавай, што мяне бачыў і гаварыў са меню. Ідзі сабе...

І стары пайшсў.

Было ля поўначи. Над лесам расла цёплая хмара. Чорна было, ён ледзьве бачыў як шарэе ў яго пад ногамі роўная шырыня старага гасцінцу.

2. СТАРЫ ЯВІЎСЯ ДАДОМУ

Усё-адно як ведаў ён наперад што гэтак будзе. Рэшту дарогі прайшоў ён шларка, утсіленыя ногі несылі яго як ветрам. Не даходзячы з паўкілёмэтра якога да вёскі, ён прыпыніўся і прыслухаўся, ці ня чуваць чаго. Але было ціха. І ён рушыў далей. Ён прайшоў паўзагуменіні, праста з пасля да агародаў. Як мінуў ён платы і вышаў на загуменную дарогу, ён сам сябе стараўся ўпэўніць, што ўсё тут ціха і спакойна. Ён быў змучаны і цяпер толькі адчуў як аж адрантвела ягонае цела за гэтую дарогу.

— Рэнце до гуры—як з грому ляснула праста перад ім.

Было цераз поўнач. Нізка вісла чорная хмара. Спрабаваў сеянца цёплы веснавы дождж. Ён ледзьве распазнаў перад сабою чалавечую постаць. Ён адразу ўскінуў руکі ў гару. Польскі салдат трymаў перад грудзьмі яго штых. Падышоў другі, зас্বяціў яму ў очы электрычным ліхтарыкам, павышварочваў яму ўсе кішэні і пагнаў перад сабою. Ён яшчэ ня ведаў дзе яго падзець. Стары пайшоў праста да свае хаты. Салдаты стаялі густа па ўсёй вёсцы і навокал яе. Яны падышлі ціха, ціха пасталі і ніхто яшчэ нічога ня ведаў. Стары Няміра быў ужо ў сваёй хаце, як вёска пачала абуджацца. Дзесьці загаварылі людзі, дзесьці закрычалі і толькі цяпер дзесьці пачулася вайсковая каманда. Стары Няміра сядзеў на лаве як анямелы. Хто быў у хаце—старая, Марылька, дзіця—здавалася яму не пазналі яго, ці гэта ён іх. Усё было як у тумане. Пасьля дзесьці крýчалі людзі, пасьля плакаў Марыльчын хлапчук, утаймоўвала яго Марылька, галасіла старая, стралялі на вуліцы

жаўнеры—усё гэта прышло раптам да ягоне съядомасьці. У хаце гарэла лямпа, гучэла ўся вёска.

Стары Няміра ўстаў з лавы. Салдат загадаў яму ня крататаца з месца: яго злавілі за вёскаю апоўначы і ўсялякая падазронасьць была на яго. Гэтак яго неўзабаве і вывелі з хаты. Цягавіты стары, каб прышлося, перамог-бы яшчэ сваю ўтому паслья цяжкае дарогі і прайшоў-бы яшчэ адным махам з пяцьдзесят кілёмэтраў, але тут задушыла яго трывога: ён зусім звяяў. Ён цяпер ішоў гэтак няроўна і нязграбна нейк, што чапляўся, небарак, нагамі за кожную няроўнасць. Жаўнер убачыў тут нейкі манэўр і пагнаў яго прыкладам, не даючи агледзеца. Яго прыгналі туды, куды зганялі ўсіх мужчын—у крайнюю хату. На парозе ў сенцы стары спатыкнуўся, тулава яго падалося назад. Жаўнер, бачачы ва ўсім хітрасць ворага, штурхануў яго наперад і стары ўпаў.

З гэтае хвіліны ён абнямог зусім. Ён бачыў яшчэ, што ў хаце, пры съятле лямпы, цесна, шмат мужчын суседзяў, што ўсё гэта мітусіцца ў яго ваччу, кудысьці падае, падае. Ён ледзьве сеў на лаву і ўсьпёрся на стол. Уваччу яго стала цёмна.

Тым часам людзей назганялі паўнютку хату. Нахапіўся дзень. Салдат была поўная вёска. Вартавыя вайскоўцы стаялі на ўсіх дварох і навокал вёскі. Стары Няміра ляжаў на лаве. Хтосьці падлажыў яму пад галаву нейкую вонратку, ён ня чуў як увайшоў у хату офицэр і паўпісваў ўсіх у паперу. А паслья, як ужо добра ўднела, зьявіўся ў хату высокі чалавек у френчы з рудога аксаміту. Рыжыя вусы яго прабірала сівізна. Каб быў тут Леапольд Гушка, ён пазнаў-бы таго самага аконама, што калісьці прагнаў яго з пансага парабкоўства. Аконам пасівеў, па старэў; Гушка ужо даўно ня бачыў яго. Аконам узяў з офицэрскіх рук паперу і паадзначаў там алавіком прозвішчы некаторых. Іх было чалавек дваццаць. Туды папаў і Няміра. Аконам сказаў:

— Гэта самыя верхаводы. Гэта бальшавікі.

Паслья ён заўважыў на лаве Няміру:

— А ў гэтага сына самы першы ў маенткі палез, як толькі рэвалюцыю сваю бальшавікі зрабілі. Дзе твой сын?

Няміра ня чуў. Хтосьці адказаў за яго:

— Ягнага сына змабілізавалі як яшчэ бальшавікі тут былі.

— Ведаю як яго змабілізавалі! Чаму-ж ён не астаўся дома, як з хутароў усе хлопцы дома?

І тут аконам успомніў:

— А дзе-ж Гушка? Нешта я яго ня бачу.

І ён яшчэ раз, акінуў вачыма хату. Офіцэр запытаўся ў яго пра каго ён пытае. Аконам вышаў з офицерам з хаты. Неўзабаве пасьля гэтага троє вайсковых коњнікаў кінуліся за вёску цераз гасцінец да каржакаватага хвойніку. Трухлявая Гушкава хата, з мокраю ад дажджу, растрывашанаю саламянаю страхою, стаяла маўкліва, уся ўехаўшы ў зямлю. Конынікі ў хаце нікога не знайшлі. Хаціна была пустая—замок вісеў на дзвіярах. Што там пільнаваў гэты замок? Старшы коњнік падскочыў да вакна. Ён убачыў венік пасярод хаты, нявыбранае съмецьце і больш нічога. Ён скамандваў ехаць. Яны аб'ехалі навокал хаты шмат хвойніку і, нікога не спаткаўшы, рушылі назад у вёску. Як выяжджалі на поле, на съцежцы пад ялінамі ўбачылі старую жанчыну. Зусім сівая, з пачырванелымі ад бессані вачыма, з растррапанымі з пад хусткі валасамі, яна баязьліва хацела схавацца за дрэвы, кінуўшыся ўбок са съцежкі. Гэтага руху яе вайскоўцы, відаць, не зауважылі, яны зауважылі, што яна як-бы яна накіроўвалася ў бок вёскі. Яе аглушылі крыкам. Яна як магла, пачала хітрыць: пачала выдумляць што яна ідзе «з тэй уні вёскі, што за лесам, і выходзіць на гасцінец». А ідзе яна ў горад даведацца сына, што працуе там на лесапільні...» Сын яе, праўда, працаваў ля гораду на лесапільні, але яго ўжо там ня было. І яна зусім ня была з тэй вёскі, пра якую ўспамінала цяпер. Вайскоўцы паверылі ёй, ці не, але прагналі яе крыху перад сабою, пасьля, бачачы што яна ледзьвие ідзе, прышпорылі коні і мінулі яе, а яна адна асталася на полі і як мага засыпалася назад у лес. Босымі нагамі ступала яна па мяжкай зямлі, бачыла, як сонца раптам вышла з-за хмары, як хмара растае на досьць высокім ужо небе, як раніца ясьнне, як сьвет робіцца шырокі, зеляннее трава, вечер сушиць дрэвы... Яна пайшла шпарчэй, нясучы ў сабе радасць свае адзіноты, пасьля таго як вайсковыя людзі з нагайкамі і карабінамі згінулі ад яе. Вачыма сваімі яна абнімала сьвет, і яснае неба, і маладое сонца, і звыклыя гэтыя за жыцьцё каржакаватыя хвоі навокал. Раптам яна ўспомніла, і як-бы ў ваду ўпала яе ўдзячнасць камусыці за гэты спакой. Яна подбегам падышла да старое хаціны на ўзылеску, дастала аднекуль з нетраў свае, усё-адно як старэчае, адзежы, ключ, адамкнула хату, баязьліва паглядзела ў акно, прыслушалася, ці ня чуваць чаго і пачала завіхацца. Твар яе быў

цяпер толькі ўсяго заклапочаны. Яна дастала з паліцы акраец хлеба, яшчэ чагосьці паклала ў сарвэту і завязала клунак. Пасьля прысела на момант, думаючы, ці ўсё зрабіла што трэба. Устала, пайшла з хаты, і, з старэннасьцю добрае гаспадыні, упэўненая, што навала паўз яе хату прайшла ў выглядзе трох вайскоўцаў і больш ня верняцца, замкнула хату і падалася ў лог, дзе сівец пераходзіў у балота. Балотам яна вышла на высокі груд, прайшоўши які, падышла да лесу. Хвоі тут былі выносістыя. Яна доўга ішла глухою съцежкаю, а пасьля пачала прыглядацца і прыслухоўвацца. Некалькі разоў яна нават ціха кашлянула. І яе неўзабаве пачулі:

— Маці, сюды... Маці...

Яна кінулася на голас у гушчырню. Сівы, стary, высокі і моцны, стаяў перад ёю. Ён узяў ад яе хлеб.

— Ну што, маці? Што чуваць?

— Добра што ты сышоў. Ужо абкружылі вёску, яшчэ ўночы. І калі нашае хаты круціліся ўтрох конна. Я калі хаты брадзіла. Бачыла. Пасьля не ўсыцераглася, папалася была ім на вочы, але пасьля яны мяне пусьцілі.

— Ня ведаеш, Няміра стары вярнуўся?

— Ня ведаю.

— А Марылька як?

— Ня ведаю, з вечара была дома. Тады яшчэ старога ня было.

— Добра.

Ён глядзеў кудысьці далёка, штосьці думаў.

— Што добра... Ты мне скажы дзе Антусь?

— Ты шта Антуся не дбай. Ён не малы.

— Божа мой, божа... Я-ж маці....

— Ён там, дзе ўсім трэба быць... От што... Ты будзь калі дому. Лішнє ня думай ні пра што. Я тут буду яшчэ сёньня да ночы. Увечары ты прыдзі, скажы што там робіцца... А пасьля глядзі сябе. Беражы. А табе нічога не зробяць. Калі што якое, гавары, што як пайшоў я на работу ў горад, дык і дагэтуль з таго тыдня мяне няма. І гэта будзе праўда — ніхто мяне гэтых дні ня бачыў. Старайся не мазоліць сабою сурвілавых лішніх ва-чэй — ня выходзь пад ягоны хутар. Будзь дома і ўсё.

— А Антусь-жа?

— Антусь будзе там, дзе я. Я пайду з ім. Ты сама кажаш, што добра я зрабіў, што сышоў учора з хаты.

Яна паглядзела на мужа, заплакала і пайшла паволі назад.

— Дай кругу, ідзі нібы не адгэтуль, — сказаў ён ёй наўздангон. І яна вышла на ўзылесак з іншага боку.

Надвечар Леапольд Гушка пайшоў ёй на спатканье: што робіца ў вёсцы нецярпелася яму хутчэй даведацца. З лесу ён выйсыці баяўся. З-за дрэў ён бачыў перад сабою, па той бок труду і балота, хвойнік. Хвойнік закрываў ад яго хаціну і вёску. Ён ўбачыў над хвойнікам рэдкі дым — штосьці паволі дакурвалася. Яму здалося, што гэта дагарвае ягоная хаціна. Ён паволі пайшоў назад, ня думаючы пра гэта.

3. АДНО ГАЛАВЕШКІ КУРАЦЬ

Няміра прышоў да памяці тады, калі яго хтосьці штурхануў: усіх пераганялі ўгумно—іх было чалавек дваццаць, тых самых «бальшавікоў», рэшту людзей выпусьцілі. Усім было сказана, што яны рабаўнікі, зладзеі, карыстающа чужым і аддаць чужога ня хочуць. Што яны зынішчають маёнткі, могуць забіваць паноў, не аддаюць таго, што каму вінны, не зважаючы на тое, што суд прысудзіў аддаць, (тут усе зразумелі — ход ідзе пра справу з Сурвілам і Мазавецкім). Іх у гумне трymалі цераз паўдня, стары Няміра стагнаў на саломе—трывога, здарожнасьць адабралі ў яго ўсе сілы. Паслья, у ясны ўжо поўдзень, іх, абкруженых жаўнерамі, пагналі ў гарадск. Пакідаючы вёску, яны бацьлі: пасярод вуліцы стаялі пазлыгваныя коні, з двароў выгнялі кароў — забіралі рэшту набытку. У панскі двор, ці вайскоўцы сабе? Жанчына пасярод вуліцы рвала на сабе валасы, цераз твар у яе ішла крывая пісага ад нагайкі. «Мільч!» — кричаў на нее вайсковец. Яна бегла за ім. Яна як-бы страціла думкі — каго тут прасіць, што тут робіцца? Яна паслья начала выгнаць з гурту сваю карову. Тады яе зноў шляганулі нагайкаю. Паслья гэтага яна зусім распачна прыбяントэжылася — начала цягнуць вайскоўца за нагу^з каня. Яе адапхнулі і яна пабегла ў вуліцу з енкам. Яна дабегла да сваей хаты і ўбачыла там поўна салдат — яны асталёўваліся там як-бы надоўга. Яна ў хату тады не пайшла, а закрычала з новаю сілай, заенчыма. Ёй памаглі на вуліцы

больш жанчыны. Жаўнеры, каб съцішыць іх, далі ўтару залп. Арыштаваных мужчын тады выводзілі з вёскі. Пачуўся залп, яны, як згаварыўшыся, спыніліся — шіхто не хацеў гінуць пакорліва. Уцякаць ня было як, ратаваць сем'і — таксама. Мужчыны ня краталіся з месца. Верхавыя пусьцілі ў ход нагайкі. Мужчыны падаліся наперад. Але не надоўга. Стары Няміра спусьціўся на зямлю і падняцца больш ня мог. Тады прыгналі з вёскі фурманку і паклалі яго на салому. Увесь гэты час мужчыны з канвойнымі жаўнерамі стаялі на дарозе. Жанчыны ня съціхалі — галасілі ўсё мацней.

Раптам усе заўважылі: з хвойнічку выбег хлапчук у вываленым у зямлі зрэб'і. Яго як-бы хто гнаў да вёскі. Але за ім нікога ня было. Ён прабег крыху ад хвойніку, пакуль не заўважыў, што ў вёсцы арудуюць вайскоўцы. Тады завярнуўся бегчы назад. Але яго ўжо заўважылі. Па ім стрэлілі. Ён кінуўся на зямлю і папоўз. Коньнікі яго тут-же спынілі і пагналі перад сабою да вёскі. Тым-часам дзесыці за лесам грунуў залп і пасьля пачалася страляніна. Хлапчук увесь дрыжэў і калаціўся. Ён ледзьве мог выгаварыць да людзей, што і ў іхній вёсцы робяць тоё самае, што ён уцякаў сюды, нічога ня ведаючы, і натрапіў на новую бяду. А з лесу вышаў атрад партызанаў і бароніць вёску. Было за паўдня, сонца пайшло ўніз, а рэзруж у вёсцы ня спыняўся. Вось пагналі з вёскі жывёлу, вось павялі коняй. А перад гэтым з-за лесу пагнала раптам сюды дым. Нашу вёску запалі! — заплакаў хлапец. Яго трymалі пад штыхамі і ён усё гаварыў адно і тое-ж, што партызаны найшло шмат, што нібыта прышлі з гораду. І сапраўды з таго боку пачулася раптам страляніна. Арыштаваных трymалі на месцы, за вёскаю, пад жалезнаю аховаю штыхой. Ужо сонца сплыло ніжэй, як гасыцінкам прайшло некалькі вайсковых аддзелаў. Партызаны адышлі ў лясы. Арыштаваных пагналі ў горад. Вёска апусьцела, толькі некалькі салдат у ёй яшчэ ўсё шукалі сабе кожны добра. Жанкі з дзецьмі былі на агародах, баючыся паткнутцца ў вуліцу. Мужчыны ўжо аніводнага не асталося ў вёсцы і каля яе. Гадзін за дзягле да заходу сонца, адыходзячы, салдаты з двух канцоў падпалілі вёску, а самі зыніклі. Жанчынам і дзецям цяжер льга было съмелі ісьці ў вуліцу. Пакуль яны адумаліся, што ў вёсцы больш ня чуваць выгukaў польскіх салдат, ад вёскі курэлі адны галавешкі. Ніхто не астаўся начаваць

на попелішчы—паразыходзіліся хто куды: у суседнія вёскі, падаліся на ўзылесак да хвойніку. Як пачаў меркнучь дзень, яны й адтуль разышліся—хто дзе меў блізкіх і знаёмых, а хто вярнуўся да сваіх родных галавешак і попелу—пачягнула іх туды вельмі. Там яны, на сабраных лахманох, і асталіся начаваць. Увечары было страшэнна ціха. Яны чулі, як на заходзе сонца, як і кожны дзень, гарадок касцельнымі званамі разьвітаўся з днём, як вызвоўвала замкавая вежа гадзіны. Дзе цяпер арыштаваныя? Жанкі і нудзелі і, каб ня трывожыць дзяцей, стрымлівалі роспачныя сълёзы.

На Сурвілавым новым хутары, непадалеку ад Гушкавае хаціны, ля хвойніку, дзень кончыўся ціха. На змrusку Сурвіла з парабкамі пайлі ля студні коні.

— Бачыце, гаспадар,—сказаў парабак,—унь на нашай сенажаці пагарэльцаў кryха, начаваць мусіць будуць.

— Ах божа мой, божа,—адказаў Сурвіла,—праз жаторы гэд, як толькі началася была вайна, няма спакою на съвеце. Жыць людзям спакойна не даюць. Хаця каб нас бог кryу ад чаго. Небаракі людзі гэтак пакутуюць. Дзе ім цяпер дзецца.

Ён сам пайшоў за браму, дзе нядаўна было прыбрана на сенажаці сена, дзе дзівье сям'і нямаведама чаго чакалі на заходзе сонца, і сказаў:

— Ідзеце, людцы добрая, да мяне п'яраначуйце. Ці тут бог ведае што. Гэтакая бяда апанаўвала людзей. І калі ўжо той спакой на съвеце будзе! Ідзеце, я-ж кажу, месца знайдзецца... Гэта-ж гэтулькі людзей згубілі. Божа мой, божа!

Узяў малую дзяўчыну за руку і павёў уперадзе ад усіх на сваю кухню. І загадаў даць людзям павячэрца.

У Гушкавай хаціне таксама былі пагарэльцы. Першая прышла сюды Марылька з дзіцем. Старая яшчэ была дома. Яшчэ тады было рана. Яна неўзабаве сышла з дома. Цяпер яна ўжо ішла съмела щераз балота да лесу—кругу не давала. Леапольд быў на ўзылеску.

— Хата згарэла,—запытаў ён?

— Не, вёска.

— Ага, вёска... Нядаўна бачыўся з Антусём. Яны не маглі даскочыць у пору сюды—унь там—паказаў рукою на лес—ратавалі яны людзей. Жаўнерай прагналі, але ад пажару ня выратала.

валі... Ну, ідзі дадому. Калі мы ўбачымся—цяпер сказаць не мату. Я сам прыду. Ты мяне ня шукай.

— Старога Няміру пагналі разам з усімі ў горад.

— Ага,—сказаў адно ціха.—Ты ідзі. Марылька ў нас? Ну і добра.

Пасыля гэтага ён астаўся адзін. Ён чакаў людзей. Людзі пачалі ісьці тэй самае ночы Адусюль ішлі. І ён накіроўваў іх, дзе трэба было зьбірацца. Яму гэта даручылі яшчэ апаўдні, калі ён бачыўся з людзьмі з атраду. Перш за ўсё пайшлі блізкія людзі з гэтых дзвеёх спаленых вёсак. Кожны расказываў Леапольду сваю бяду. Ён выслушваў гэтую спісвядзь і казаў:

— А цяпер ідзі проста гэтаю съцежкаю, пакуль ня дойдзеш да другое палянкі. Там пачуеш людзей.

От як спавядаліся людзі:

Хлапец гаварыў.

— Мой бацька малоў муку саматугам у журнах у сенцах. А яны ўвайшлі ў дзвух, ні слова ня кажучы, адняглі яго ад жарон і далі прыкладам у твар. А калі далі трэці раз, ён сканаў.

Другі расказываў:

— Майго сына павялі ў лес дапытваць. Сыпярша адрезалі вуха, пасыля пачалі выбіваць зубы. Я пасыля знайшоў яго як ён паміраў.

Трэці скардзіўся:

— Я з агню ўцёк. Як падпальвалі маю хату, мне загадалі ўвайсьці ў сенцы і там зачынілі. Я кінуўся ў хату і выскочыў з агню праз акно. Мне наўздагон стрэлі.

Леапольд Гушка чуў гэтую спісвядзь.

У агні і дыме высыхаць пачала на чалавеку сарочка, што чорным потам прыліпши была кагадзе да цела. Змучанае трывогаю цела набыло раптам сілу, што ў востры момант здольная рвануць чалавека на нечалавечую патугу. І чалавек, трацячы сілы, рвануўся бегчы.

— Пачакай, пойдзем разам,—сказаў апошняму Леапольд Гушка.

Была ўжо нач, як яны ў дзвух падаліся ў самы глыб лесу.

З таго дня старая гаспадыня трухлявае хаціны ля хвойніку дсўгі час ня бачыла свайго Леапольда. Яна страціла сілы зусім і ледзьве тупала ля хаты ўдзень. Марылька была тут-жа.

Неўзабаве мелася пачацца жніво. Сыпела жыта. І людзі трыв-

маліся блізка ля свайго попелішча. У самога-ж Гушкі жаць нічога ня былс': гэты год зямля яго пуставала. Ён проста махнуў рукою, бачачы, што нічога ўжо больш ня будзе з ягонае неchalавече працы, апрач мазалёў: з Сурвілам ён ужо расквітаўся, суд прысудзіў зараз-жа аддаць і доўг, і процэнты, і на гэта прадалі з саме вясны каня, які быў, і да яго яшчэ крыху набытку. Цяпер Гушка быў вольны ад даўгоў і меў сваю ўласную зямлю. Сурвіла пра яго пакінуў думасьць, але затое думала ўсё навакольле—адны з вялікаю дружбаю, другія з вялікаю нянавісцю: гэта за Адася, старшыню раёкуму ў гарадку. Пан войт Грак-Мазавецкі з прычыны высоке ў гміне пасады свае, ня спускаў Леапольда Гушка з думак. Гэтакім парадкам Антусь Гушка толькі ўсяго, як пачалася польская акупацыя, некалькі тыдняў папрацаваў ля гарадка, на пушчанай панам зноў лесапільні. Зараз-жа яго прағналі адтуль, не аддаўшы заробленых грошай. І ён адразу зынік з хаты; куды ён пайшоў, ведаў спачатку адзін толькі бацька. Цяпер яны былі разам.

4. ХЛОПЕЦ СЫМОНА ЧУЙКІ

Можа праз тыдзень які пасьля ўсяго гэтага старая жанчына ў сваёй хатіне на ўзылеску пачула сябе крыху лепш. Яна ўстала раней, памагла Марыльцы ўвіхацца ля печы, пасьля надумалася пайсьці ў гарадок памаліцца богу. Вялікая трывога панавала над ёю. Сілы былі дарэшты растрочаны, думкі ня мелі яснасці—дзе стачынаецца людзкая бяда, дзе яна канчаецца. Уесь съвет быў у бядзе. Ён гарэў у агні, ён быў, з самых малых дзён чалавечых, у пакутах, у неchalавечай працы. Навакол хаты пачало ўжо абростаць мохам каменьне, што было павыкарчована з зямлі доўгімі гадамі, разам з небаракам-працавіком мужам, нават дзірвана ўзылеску, і той, здаецца, паміты быў потам і съязьмі старое гаспадыні гэтае хаты. Нічога, значыцца, яснага съвет у сабе ня мае. Нічога ня відаць чалавеку з гэтага месца, да якога ён прыкананы на ўсё жыцьцё сваё.

У гарадку званілі ў бажніцах, жанчына съпяшалася на тэныя званы. Яна і дома памалілася яшчэ, пасьля пасядзела перад дарогаю—адпачывала на дарогу. З сцяны глядзела на яе фотографія—чалавек з падстрыжаную барадою съмяяўся вачыма.

Эдвард Лявэр! Ён стаў тады быў у тэтай хаце за свайго чалавека. Дзе ён цяпер? Як яму жывеца цяпер на ягонай там радзіме? Ен, вядома, напісаў-бы, каб ѿпакойны час быў. З якою радасцю ён ад'яжджаў тады быў дадому! Як ён разывітваўся тады з усімі! Як горача гаварыў з Леапольдам і Антузём! Нават апошня гаворка іх была пра рэвалюцыю!

Жанчына вышла з дому. Яна з вялікім сумам чула на сабе ласкавае цяпло ранняга сонца. Ёй здавалася, што гэта ўвесь сьвет адпраўляе нейкую сүмную імшу, якая лашчыць яе старое сэрца, тое сэрца, што аніколі ня ведала за ўвесь век ні радасці, ні спачыну. Дзе яе радасць?

У гарадок яна прыйшла позна, ужо даўно ішла імша ў царкве. Яна прастояла імшу, ня думаючи ні пра бога, якому нібыта малілася, ні пра што іншае. З думак упартага ня зыходзіў Леапольд і Антусь. І Марылька з дзіцем—толькі попелішча адно асталося ў яе. Нават стары апошні работнік з хаты, Паўлаў бацька, і той дзесьці тут у гарадку сядзяць у астрозе!

Сонца моцна грэла зямлю, як яна вышла з царквы пасля імши. Народу такі ніштавала было ў гарадку на плоцы перад царквю. Але найбольш народу было перад касьцёлам. Стаялі панскія фаэтоны, маляваныя драбінкі прасцейшыя шляхты. Старцы яшчэ ня спынілі свае песні; гула лера, багамольныя жанчыны падказвалі сяму-тamu з старцоў імёны памерлых—каго памінаць у малітве. Перад касьцёлам стаялі поліцыянты—ня пускалі прости народ наперад, каб быў прахсд з касьцёлу паном. Сама што пад'яжджалі пад касьцельныя вароты фаэтоны. Жанчына падышла бліжэй і загледзелася.

Вось яна пазнала: той самы колішні белавусы пан, у дварэ якога прыйслі на парабкоўстве ўсе маладыя гады, які пасля спродваў зямлю, які выгнаў іх з парабкоўства. Пра што думала цяпер жанчына? Яна чула толькі як баліць сэрца, як усё цэлыя, як цяжка дыхаць...

Вось пан з панію падышоў да фаэтона, вось лёкаі падсадзілі іх у фаэтон. Вось пан штосьці з фаэтона загаварыўся ціха з нейкім дваровым паўпанкам...

Раптам з-за рогу касьцельнае агароджы вышлі людзі і вочы. Ўсіх упіліся ў іх. Вялі трох арыштаваных. Жанчына пазнала сваіх людзей. Патерадзе ішлі поліцыянты, за імі, поруч адзін аднаго—стары Няміра, Сымон Чуйка і ягоны хлопец, малады

яшчэ вельмі, год так сямнацца яму. Жанчына чула, як гавораць у натоўпе:

- Што гэта іх сёныня ўсё водзяць, то таго, то гэтага?
- А што-ж, самы мусіць допыт ідзе.
- А можа гэта куды адпраўляць будуць?

Спачуваюць гэта ім, ці так сабе гавораць? Жанчына не матла ні зыйсьці з месца, ні пагаварыць з кім. Яна стаяла як аслупнелая і ня зводзіла вачэй з арыштантаў. Стары Няміра ня мог ступаць на ўсю левую нагу—увесь ступень у яго быгү абкручены анучаю. Ен быгү у сваім звыклым зрэб'і, у чорным ад зямлі і бруду.

Арыштаваных было трох, паліцыянтаў-жа навокал іх чалавек ці ня шэсьць адно—удвойчи.

Раптам пан кінуў вокам на арыштаваных. Ен адразу скочыў з фаэтону і вельмі шпарка ўзяў пад руку офіцэра, што стаяў з нейкаю панню тут-жа. Пані яны тут-жа знайшлі новага кавалера, а самі адышліся ўбок і пан паказаў рукою на арыштаваных. Офіцэр штосьці сказаў пану, разглядзеў пільна тых, каго вялі пад штыхамі, пасъля стаў слухаць пана, ківаючы яму ўсё галаю.

- Так, так! Так,—чула жанчына як ён слухаў пана.

Пасъля пан зноў сеў у фаэтон і фурман пагнаў коні. Тымчасам арыштаваных павялі далей кудысьці цераз пляц, у вуліцу. Жанчына назіркам пайшла съследам. Выглед у яе быў гэтакі ўбогі, што нікому яна ня ўпала ў вока. Яна падышла да старога аблупленага будынку ратушы на рыначным пляцы і спынілася насупраць яго—арыштаваныя былі ўжо там.

Яна асталася стаяць насупроць ратушы—ногі яе як прыраслы да зямлі. Цяжар душы ўсю яе істоту, яна ня здольна была ні пра што думачы. Яна не заўважала, як сонца пачало схіляцца да заходу, як два ўжо разы вызваніліся гадзіны на замкавай вежы. Раптам яна ўбачыла таго самага скарбованага аконома—ён падехаў конна да ратушы, здаў каня на руکі сторажу і сам зьнік у корыдоры. «Ці ня прыслаў яго пан?»—з'явілася думка ў жанчыны.

Думкі цяпер у яе пачалі ясьнечы. Чаго яна стаіць тут? Яна сама цяпер найбольш думала пра Чуйкавага хлопца, якога нядаўна з бацькамі і з Нямірам пагналі ў гэтую ратушу. Яна хацела памагчы ім? Яна дазнацца чаго хацела тут? Таму што Няміра яе сваяк, яна стаіць тут і чакае пакуль іх будуць весьці назад?

Ці не Адася, ці ня Антуся свайго яна бачыла ў гэтым чуйка-
вым сыне! Зрэб'е, тое самае зэрб'е ў гэтакіх самых гадох!
Мазалі на руках і нагах, парабкоўства, панскі двор, камені на
ўзълеску, работа, страшная работа з малых год, агідная работа,
якую толькі ненавідзець можа чалавек, хочучы выратаваца ад
ле, каб пажыць на съвеце.

Адася! Не, цяпер два Адасі ёсьць на съвеце. Адзін—той што
быў калісъці, малое дзіця. Над горам ягонага маленства яна
плакала. Сама будучы ужо спрацована і хворая, яна да містыкі
ўжо тады даводзіла сваё замілаванье да яго. Цяпер Адась, гэта
рослы мужчына, бальшавіцкі салдат, начальнік рэйкуму. Цяпер
ён гэтакі моцны, што ніяк не засыпваеш над ім калыханкі, тae
самае калыханкі, якую найлепш усяго ўжываць як пахавальны
марш, як пахавальную музыку. Антусь і Марылька—усе дзецы яе
зъліваюцца з вобразам Адася. Гэта адзін вобраз і гэты вобраз
раздвоены. Два вобразы аднаго чалавека. Адзін вобраз—пакутны
позірак няяннага дзіцяці з матчынаю калыханкаю над ім, другі
вобраз—моцны чалавек, які аднай рукою можа абараніць сваю
старую немагушчую маці ад усялякага гора, якім повен съвет.

І цяпер Чуйкаў сын, гэты хлапчук, ня съходзіць я яе думак.

— Чаго ты, кабета, стаіш тут каторую пору,—сказаў да яе
нейкі стары, праходзячы таўз яе.—Калі твойго каго павялі на
допыт, дык табе найлепш ня быць тут, бс цябе зауважаць і пач-
нуць цягачь, пакуль ім не надажучыць. Ня стой тут. Усё-адно
гэтым не паможаш нічога.

Яна паслушала яго і адышлася. Каля нейкага дому яна прысела
на камень і ящчэ чагосьці чакала, непакоячыся, што сонца нізка
да заходу, ёй далёка ісьці дадому, а іх чамусьці ўсё яшчэ не
вядуть назад у вастрог.

Думкі яе зусім ясныя сталі, яна як-бы адпачыла.

Ніхто з нашых людзей ня бачыў іх яшчэ за гэты час,—думала
яна, можа мне як пашэнціць пачуць ад іх што, можа яны сказаць
што хочуць, нікога-ж да іх ня пускаюць.

Цяпер яна ведала, што гэтая думка прымусіла яе пайсьці
сюды і стаяць каторы час. А як гэта можа быць, яна ня думала.
Яна чакала выпадку, якім мерала ўесь съвет, з усімі яго малымі
і вялікімі падзеямі.

Нарэшце яна дачакала іх. Вялі Няміру і Чуйкавага хлапца.
Самога Чуйкі ня было. Жанчына пайшла наперарэз дарогі ім.

Няміра ні на што не глядзеў, ён быў змучаны і вочы яго былі спущчаны ў зямлю. Ён ледзьве ішоў. Хлапець-жа кідаў вачыма навокал сябе і ўбачыў знаёму жанчыну. Ён ажывіўся ўвесь, спаткаўшыя з ёю позіркам, але і выгляду не падаў што ведае яе—гэтах набываў ён практыку жыцьця. Яна правяла іх вачыма, аж пакуль яны ня зыніклі дзесьці за рогам дальний вуліцы. Усё адно як яна памагла што ім—гэтах яна адчула цяпер сябе. Ёй здавалася, што яна штосьці важнае зрабіла. і яна пайшла з гораду. Яе атарнула нач у паўдараў.

Малады Чуйка таксама павесялеў, убачыўши свайго чалавека ў горадзе. Арыштаваныя сяляне ўсе сядзелі ў аднай камеры гарадзкога астрогу. Як толькі ўвайшлі яны з Нямірам у памяшканье, усе накінуліся на іх з запытаннямі. Няміра адразу лёг на сваё месца ў күце і паказаў рукою на Чуйку—няхай, значыцца, ён гаворыць. Сам-же ён съцішыўся на сваіх, пасланых на падлозе, лахманох. «Божа мсі, божа,—сказаў адно ён,— калі гэта скончыцца. Я адно кажу, от як пачалося... калі-ж яно яшчэ пачалося... Ніколі мусіць і ня скончыцца».

— Дзе-ж бацька твой?—запыталі ў Чуйкі.

— Пакінулі яшчэ там... Там аконам з двара.

— Чаго?

— Паказвае, што мой бацька першы ў рэвалюцыю на маёнтак пайшоў. Бацьку білі.

— Я ім кажу,—хрыплым голасам абазваўся з свайго кута Няміра,—я ім кажу—мы, кажу, век жылі старцамі, чаго вы ад нас хочаце.

* І ён пачаў мыліць губамі, як-бы шэпчучы што сабе.

Усе маўчали. Іх душыла і тое сонца, што съвяціла удзень у кратчастае акно іхняе камеры, і тая нач, што гусыцілася цяпер дзесьці за съценамі астрогу. Яны рваліся адгэтуль, ціха пераговорваючыся самі з сабою:

— Да чаго мы дажыліся...

— Каб ня спаленая хата, каб не сям'я, можа-б хоць лягчэй было тут гніць...

— Мы здуравалі, што адразу не падаліся былі ў лес. Гушкаў Антусь як сышоў тады быў з дому—кожны тады мог здагадацца дзе ён. Ён ведаў мясціну, дзе зъбираюцца людзі. Стары Гушка ведае, ён сказаў-бы напэўна...

— Ціха ты, можа дзе хто слухае...

Раптам зауважылі, што стары Няміра плача. Стогне і плача. Твар яго ляжаў ніцма на лахманох, зълямцованныя валасы на галаве закрываюці яго зусім. Усе моўчкі глядзелі на старсга, адзін толькі малады Чуйка не адыходзіў ад цёмнага кута за акном. Адтуль ён ня зводзіў вачэй з акна—проста перад акном, блізка, быў высокі паркан, размахнуўшыся з акна, льга было скочыць на яго. Над парканам ружовіліся апошнія ўспышкі заходу, а навокал была ўжо ноч. У гэтую хвіліну хлопец забыўся на краты ў акне.

— Вас з бацькам разам дапытвалі?—запыталі ў яго.

— Што там з ім робяць, з гэтым чалавекам?

Хлопец нічога ня чуў. Ён цяпер, прыгнуўшыся, аглядаў тое, што зауважыў удзень: відаць раней ужо тут спробавалі шчасця людзі, бо ля самае съцяны дошка ў падлозе была бяз цвікоў і зълёгку дыхала пад нагамі. Але зауважыць гэтага нельга было адразу. От хлопец цяпер і налёг на дошку. У яго моцна забілася сэрца, калі ён з трэскам узарваў яе і як-бы вінавата тут перад усімі, паклаў назад на месца і азірнуўся. Усе глядзелі на яго з прыбянятэжанасцю ад нечаканасці.

— Ціха,—прагаварыў шэптам хтосьці.—Пільнуйце дзвіярэй.

І хлопец пачаў грабіць пад дошкою зямлю. Астрог быў «новы»—стары будынак гэты нядаўна толькі быў дапасаваны да гэтага. Хлапец выграб за паўгадзіны якое шмат зямлі з пад дошкі і шапнуў усім:

— Ціха.

Ён увесе тросясь і пабялеў, лезучы ў яму. Рукі былі ў яго да крыві паабдзіраны, а вылазячы, ён ушчэнт парваў на сабе адзеньне, але вылез і азірнуўся. Вартавы зайшоў за вугал і крокі яго чуваць былі гэтак, што знаць было: ён варочаецца назад. Хлапец прыціснуўся да паркану. Вартавы прашоў паўз съцяну і зноў зайшоў за вугал. Хлапец ускочыў на паркан, перамахнуўся на той бок і пашоў паволі змрочнаю вуліцу. За ім палез з нары яшчэ адзін. Жаўнер зноў вышаў з-за рогу і ўбачыў усё. Ён крикнуў і стрэліў. Чалавек падаўся назад. Праз хвіліну усё навокал астрогу было на нагах, у камеру набегла поліцыянтаў, жаўнеры съцяною пасталі навокал астрогу. У камеры пачалося збойства.

Малады Чуйка на рагу дзвёх глухіх вуліц убачыў поліцыянта. Ён прайшоў паўз яго, заклаўшы рукі ў кішэні, і як мінуў

яго, ня мог ужо стрымаць ног сваіх. Ён некалькі разоў азірнуўся, ня ўбачыў сваіх за сабою: «мусіць на іх гэта стралялі, а не на мяне. Цяпер ім горш будзе ўцячы»—падумаў і пайшоў яшчэ шпарчэй, не агляджаючыся. На цёмных вуліцах ён спаткаў некалькі вайсковых абозаў, паслья цэлы абоз сялянскіх фурманак—яны штосьці везьлі, а поруч некаторых вазоў ехалі конныя вайсковыя конваіры. Хлапец пастараўся неўзаметку мінуць усё гэта. У цемечі ночы вышаў ён з гораду глухімі завулкамі і не пайшоў на гасцінец, а полем, кустамі, прыслухоўваючыся ўсё і азіраючыся. Ён чуў, як па гасцінцы на ўвесь конскі ход праехалі некалькі разоў коньнікі, туды і назад, і яшчэ далей падаўся ад гасцінца. Ён кружыў па знаёмай мясцовасці і ўсё чуў, як гасцінцам нешта ехаць пачалі вайсковыя абозы, як праімчаўся аддзел кавалерыі—нешта неспакойнае рабілася.

Ён дайшоў да каржакаватага хвойніка тады, калі падняўся месяц. Гасцінец быў убаку, а тут хвойнік пачынаўся праста над балотам. Глухата і вільгаць здаровае ночы! Хлапец і пайшоў скрэзь упопераў хвойнікам. Неўзабаве перад ім мільганула съятло з акенца Гушкавае хаты. Ён прыслухаўся—ціха было ўсё. Ён зірнуў у акно—старая жанчына сядзела апраненая на парозе ў сенцы насупроць газоўкі—відаць, толькі што прышла ў хату з дарогі. Хлапец пайшоў у хату. Жанчына спалатнела, зъянтэжылася.

— Я ўцёк,—сказаў хлапец...—Адзін, ім не ўдалося, мусіць...

— Дзе-ж табе цяпер дзецца, маё ты дзіця? Адзін попел курыць там...

— А дзе нашы?

— Я і сама добра ня ведаю. Паразыходзіліся ўсе па людзіх... Што гэта, што гэтакі рух на гасцінцы пачаўся. Абозы з паўдня, кажуць, пачалі ехаць...

— Дзе ваш Антусь?

— Я табе скажу, мой сынок. І Леапольд мой там...

Ён ледзьве пасльпей выслухаць і кінуўся з сянец.

— Я цябе завяду да іх, а то яшчэ трапіш ня туды,—сказала Марылька, ледзьве пасльпейшы кінуцца за ім.

З разгону рушиў ён уніз на нізкае ўзбалоцце, плюхнуў на гамі ў першую купіну.

Не разъбираочы съцежкі, пабеглі яны цераз балота да лесу. Жанчына з сянец адно чула, як мокра шастае асака і мох у іх пад нагамі.

5. РАТУЙСЯ, ХЛОПЧА.

Усё-адно як ня было навокал тутэйшых людзей—нікога ніколі нідзе ўбачыць нельга было. Адно лясы жылі нязвычайным жыцьцём, паўнюткія сялянскага гора; адно жанкі, ды і то найбольш старыя, сядзелі ціха ў хатах, чакаочы канца навалы і гаруюочы—як гэта будзе пачаць жніво: жыта насьпявала, на ўзгорках пад сонцам яно ўжо добра запалавела.

У гэтай мясцовасці гасцінец жыў ходам польскага войска і рухам скарбовых фурманак—паны выяжджалі з маёнткаў.

Уночы партызаны выходзілі з лясоў перацінаць дарогу панскому войску і паном. Партизаны ўночы вартавалі вёскі ад паганых гасціцей, удзень партызаны цяпер трymаліся найбольш пры дарогах, не забіраліся ў глыб лясоў, каб заўсёды быць напагатове.

Старая жанчына ў хаціне на хвойным узълеску ўсё гэтыя дні вельмі ўжо сумавала па сынох сваіх і па мужу. Марылька не магла яе ўгаварыць. Яна не дамагала вельмі выходзіла ўсё на ўзбалоцце глядзець; ці не апусьцеў гасцінец, ці ня ідуць свае людзі дадому з лесу.

Аднаго дня яна ўбачыла, як яе сусед Сурвіла, добра вымасціўшы воз мяшкамі з нейкім дабром, разьвітаўся з сям'ёю і выехаў кудысьці. Дзесьці ў глыбіні істоты ў жанчыны заварушылася гардая радасць і пачала выростаць, як Марылька згадалаася:

— Уцёк гад. Адзін, без сям'і. Ці не спадзяеца неўзабавезнёў з панамі вярнуцца.

— Але-ж уцёк!?

— Уцёк. Зараз і нашы тут будуць.

— Не дажджэ ён вярнуцца больш!—упэйніла сама сябе жанчына.

Пасля гэтага яна, усё-ж ня могучы задушыць свой сум па людзкім горы і па сваіх блізкіх, адчувала, як радасны ўздым надае ёй больш сілы. Але праз некалькі дзён ёй зноў стала горш. Яна зусім абнемагла і найбольш ляжала. Павярнуўшыся

тварам да съцяны, яна бедавала сама сабе, выказвала вялікую сваю скаргу:

— Колькі мне жыць засталося? Нашто я паклала свае сілы?
Хто ўспамогся маёю працаю?..

— Зараз будзе спакойна,—цешила яе Марылька,—і ўсё будзе добра.

Тады жанчына пачынала бедаваць за ўсіх людзей:

— Ня жнуць людзі, нічога ня робяць... Каб я хоць маладзейшай была, можа і я тады ня нудзела-б гэтак. Бацька здароўшы, ён, бачыш, пайшоў з Антусём...

Яна не канчала пачатае думкі. То весялела, то больш яшчэ сумавала. Нездароўе мучыла яе.

Гэтак ішлі гарачая дні.

Нарэшце гасцінцам рушыла рэгулярнае польскае войска. Але фронту яшчэ пакуль ня было тут.

Ліў дождж цэлы дзень, а як добра ўмеркла, высьвечваць пачалі зоры. Неба стала высокое, як з сініе сталі. Нейкая птушка пачала абзывацца ў хвойніку.

Мокрыя аўсы выходзілі на самы гасцінец. Аўсамі ішоў чалавек, выбіраючыся з лагчыны на ўзгорак да гасцінца. Ён прыслухоўваўся і чуў, як некалькі разоў пачынала крычаць у далёкім хвойніку птушка і браўся ў той самы бок, туды. Ён быў па пояс мокры: з ног мачыла збажына, а зверху адзежына праўляла.

Гасцінец быў перад вачымі; хвойнік, дзе крычала птушка, быў далёка па той бок яго, ісьці трэба было туды, але адразу перайсьці ўпоперак цераз гасцінец чалавек не адважыўся. Ён доўга сядзеў з краю аўсоў і прыслухоўваўся да ночы. Было яшчэ рана, але дзіўна гэтак: хоць-бы адзін гук чуваць было з вёскі: от тут-ж, от, проста перад вачымі, чарнелі стрэхі, крайня хата праста такі за некалькі кроکаў ад чалавека выходзіла на самы гасцінец.

Чалавек такі ня вышаў адразу на гасцінец. Ці то спакуса падацца крыху ўбок, ці то ён надумаўся чакаць пакуль пачымнее ноч (хмара вісла над лесам), але ён пасядзеў крыху, пасьля пайшоў, прыгнуўшыся, да прыгуменных загарадзяй. Тут пайшоў ужо ён съмялей. Пад старым вішнячком прайшоў ён да весьціц у двор; на вузкім падворку нават сабака не забрахаў. Сарваныя з завесаў дзъверы ледзьве засланялі чорную прорву пустога хлява. Чалавек нават ня глянуў туды: ён прай-

шоў спакойна, як-бы даўно ведаў, што гэтак тут і павінна быць. Ён адно прыслухаўся пад акном ля хаты, пасьля ціха па-стукаў пальцам у цёмную шыбу, пасьля падаўся да дзьвярэй. Замок трymаўся ў прабоях. Нікога ў хаце. Усё-адно як пека-нула адразу што чалавека: гэтак шпарка падаўся ён з гэтага двара. Падаўся праста на вуліцу. Набыў адвагу, ці ўпэўніўся, што нікога тут больш не спаткае?

У каторую хату зайсьці пагаварыць з людзьмі, распытаць, чаму апусьцела сяліба?

Чуваць было як дзесьці конь жуе траву, як заплакала праз сон дзіцянё. Але чалавек пайшоў ужо праста да гасьцінцу: хмара закрыла неба, зусім чорная стала нач і ня можна было ўпускаць часу, бо над лесам зноў цадзілася яснота. Чалавек даскочыў да гасьцінцу і роўную шырыню яго перайшоў як бачыш. Тады толькі азірнуўся: шэры гасьцінец быў роўны і на ім ясьней было, як на мокрых засевах навокал. Хутчэй на цёмную съежку! І ён увайшоў у каржакаваты хвойнічак. Але птушка крычала ня тут. Яна падавала свой голас не часцей, як праз паўгадзіны кожны раз. Чалавек ведаў, што ў гэтым хвойніку, на другім толькі ўскрайку яго, стаіць старая хаціна, але заходзіць туды—дык трэба патраціц час, а нач ідзе. І ча-лавек закрочыў праста ў лог, за якім, ведаў ён, пачынаецца вялікі лес. Ідуцы, ён чуў як у гарадку на замкавай вежы вызва-ніла поўнач. Тады ён яшчэ больш паддаў ходу.

Але прайшоўши крыху, ён памеркаваў наконт кірунку і разълегласыці і пачаў даваць кругу—выходзіў на съежку паўз хвойнік, каб пасьля падацца адтуль да лесу балотам: ён ведаў тут усе ходы. Гэтакім парадкам ён падышоў да цёмнае хаты на ўзылеску. Агню там ня было. Ён асьцярожна па-стукаў у акно. Спачатку ніхто не адказаў, а пасьля щіхім голасам:

— Хто там?

— Гэта я, Чуйкаў Рыгор.

І Марылька кінулася адчыніць дзьверы.

— Я доўга ня буду. Я адно па дарозе зайшоў даведацца пра вас, каб расказаць дзядзьку Леапольду... Нешта на гасьцінцы пацішэла. Я можа з гадзіну быў ля яго і на ім усё пуста.

— Дзе-ж ты быў?

— У гарадку.

— Чаго?

— Ціха. Ці вивезьлі арыштаваных. Пагналі з гарадка да чыгункі, мусіць вывозіць будуць. Мне сказалі, калі яны ящчэ там, з таго месца адкуль чуваць будзе, закрычы як птушка і мы а сразу кінемся ў горад адбіць іх... Раней ня было сілы, а гэты, за гэтыя дні народу насыходзілася і ўсе паўбройваныя... А я, значыцца, крыкнуўшы як птушка, маю права заняцца сваімі спрарамі—пашукаць дзе маці з сёстрамі. Мне казалі, што яны ў Падолішчах. От я заходзіў туды, але там хата сваякоў наших на замку. Больш я нікуды не заходзіў... Чуеш? Птушка ў лесе. Гэта знак, што чакаюць мае весткі. А мне даводзіцца маўчаць. Зараз яны будуць ведаць, што іх няма ў горадзе, калі я маўчу... От энou нейкі грукат на гасцінцы...

— Табе лепш ня быць тут... Як гэта ты пайшоў у горад, сам адтуль уцёкши?

— У самым горадзе я ня быў. Там у нас ёсьць чалавек, які вышаў мнё сказаць. А я павінен-жа быў пайсьці пашукаць сваю сям'ю? Ці я павінен забыцца на сваіх? А мой бацька сядзіць у астрозе, ці не?

— У гэтых самых падолішчах сёньня зранку палякі фурманкі бралі,—коні знайшли ў кустох і бралі, колькі ім трэба было. Мужчыны паехалі ў фурманкі... А тата як, дзядзька Леапольд?

— Ого, ён учора на варце з вінтоўкаю стаяў на выходзе з лесу пад гасцінец. Блізка адгэтуль...

— Што гэта энou шумней на гасцінцы стала?

— Дык што сказаць дзядзьку Леапольду?

— Скажы, што здаровы ўсе, што чакаем каб хутчэй вольна дадому вярнуўся. А Антусь далёка дзе?

— Яны недзе далей. Я яго даўно ня бачыў... Бывай, Марылька...

Ён кінуўся бегчы балотам, там дзе бег у лес у туую ноч, калі ўцёк з астрогу.

Ён ужо быў на ўзълеску, ужо некалькі дрэў чарнелі на шэрні неба перад рэдкімі кустамі, як залапаталі коныкі полем паўз гасцінец. Ён шпарка шмыгануў у лес і пабег туды, дзе былі ўсе. Ён там мала каго застаў—атрад разъబліўся на тры часткі і разышоўся ахоўваць вёскі. Палякі шпарылі ціпер ужо часта і ня спыняліся надоўга. Некалькі разоў чуваць было, як раўнула некалькі палявых гармат—фронт быў ужо блізка. Рыгор Чуйка з апошнім аддзелам атраду рушыў пад Падолішчы. Не даходзячы

за кілёмэтр які да гасьцінцу, на якім была вёска, яны асталіся ў ядлаўцовых кустах: пакуль што паўз вёску толькі праехаў аддзел польскае конніцы, ня спыніўшыся там. У тых-же выганных кустах, дзе асталаўваліся цяпер людзі з лесу, былі і падалішчанская коні, ля рэчкі, у алешишкі. Некалькі мужчын і жанок вартавалі іх. Яны перарабіліся сюды паслья мінулае раніцы з іншага месца.

Дзень нахапіўся неўзаметку.

Над лесам цвіло неба, а вартавы прыбег з пад лесу: ці не падказаў хто, бо скрэз паўз лес чэша на ўесь ход пэўна з дваццаць коннікаў і кірующца адрэзаць гэтая кусты ад лесу. У адзін момант людзі нарыхтаваліся. Коняй спусьцілі ад куль уніз з абрыўстага берагу, да самае рэчкі, вартавыя асталіся там-же. Неўзабаве давялося спаткаць коннікаў: ім хтосьці выразна падказаў дзе хаваюцца коні і яны праста туды шпарылі. Партызаны прымусілі іх падацца назад, але яны адразу з новаю сілай пачалі насядаць: пачуўшы страляніну, да іх з вёскі рушыла больш сілы. Партызаны ляжалі скрэз паўз рэчкую, пад аховаю высокага, узгоркаватага берагу. Іх быў доўгі ланцуг, яны занялі ўесь прагалак, дзе вяскоўцы пераводзілі коні на той бок рэчкі, і адтуль у лог, у кусты, далей ад навалы. А там да лесу недалёка было.

Палякі перарэзалі надвае ланцуг партызанаў. Партызаны цяпер пачалі адыхадзіць: у лесе, меншая частка, скрэз кустамі паўз рэчкую, да вёскі іншая рада ня служыла. Там, не даходзячы да вёскі, можна было выбрацца балотнымі зарасцікамі на ўзгоркаватое поле.

Рыгор Чуйка быў акрай усіх. Калі ўсе пайшлі рачным пераходам, задніх некалькі чалавек не пасьпела. Ім давялося шпарчэй ратавацца ў бок вёскі, пакуль тыя перарабіліся на той бок рэчкі. Чуйка дабег першы ніzkім кустамі да крайняе хаты. На вуліцы як быццам было ціха. Чуйка выбраўся на агароды, пад вішнякі, дзе быў уночы. Абы прыйсьці ціхом да таго канца, там льга будзе падацца зноў да лесу. ,

Нідзе ўжо больш ніч стралялі—партызаны, відаць, зрабіўшы сваё, адышлі. Раптам, ужо можна сказаць на канцы вуліцы, гукнулі:

— Ходзь тутэй!

Чуйка ўбачыў: на падворку паляк трymаў сялянскага каня ѹ кілкаў яго. Палякаў было двух, другі намеруўся страліць у Чуйку. У цякаць пакуль што можна было толькі ѹ чистае поле. Чуйку іншай рада ня служыла, як пайсьці ѹ двор. Ёй быў абарваны, бягучы сюды, ён стрэльбу сунуў ѹ знаёмы куст чароту ля рэчкі; шапкі на галаве яго ня было—сялянскі, значыцца, хлапец недаростак, што выбег толькі што аднекуль з пуні, ці з гары зълез, дзе пераседжваў страх перад чужым войскам.

Ён зразумеў, што на яго крычалі: дзе драбіны у якія запрэгчы каня. Карабінавая руля сачыла за кожным ягоным рухам. Ён глянуў навокал сябе, убачыў на прыгуменыні крытую павець і паказаў рукою туды.—Эй-эй!—і пальцам загадалі яму рушыцы сюды і самому адчыніць павець. Ён гэта зрабіў. Сапраўды там стаялі драбіны. Яму закамандавалі запрагаць. Ён запрог у незнамыя драбіны незнамага каня. Малады гаспадар клапаціўся ѹ чужым лвары і нават у чужой вёсцы. Яму загадалі садзіцца за фурмана і везыці іх, гэтых двух вайскоўцаў. Сэрца яго раптам яшчэ больш закалацілася, як у злоўлене птушкі. Ён сеў у перадок. Жаўнеры вылаялі яго за штосьці і ён пагнаў каня. Яму паказалі ехаць праста на гасцінцу. У тым месцы дзе направа ад гасцінцу баўчыў ён попелішча роднае вёскі, а налева новеных сурвілаў хутар ля хвойніку, з гушкаваю хатаю, ён дагнаў невялікі абоз сялянскіх фурманак. Сяляне таксама везылі патомленых вайскоўцаў: нейкая растрыйбушаная часць старалася, відаць, хутчэй выбрацца ѹ тыл. Абоз пагналі шпарка. Неўзабаве мінулі гарадок—адно праскочылі праз яго.

Ужо ад'ехаўшы ад гарадка кілёмэтраў з трыццаць, убачылі, што тут пакуль што яшчэ спакойней і цішэй. Гадзіну адпачывалі коні, а два вайскоўцы пільнавалі, каб фурманшчыкі не павярнулі назад. Ня пусцілі нікога. Пакутуючы ад горкіх думак, думаючы толькі пра тое, дзе-б і калі неўзаметку скацицца з фурманкі і астасцца на дарозе, пакуль не загналі дзе далёка, Рыгор Чуйка расказаў старому фурманшчыку ўсё пра сябе. Той зашаптаў яму:

— Пакуль ты, сынку, ня ўцёк, табе трэба старацца прыдумаць сабе другое імя: цябе-ж напэўна і цяпер яшчэ шукаюць, пасля таго як ты ўцёк з астрогу. Памажы табе божа, сынку. Старайся ўночы ратавацца як. Табе трэба стацца. Табе горш як нам усім—

мы пагаруем, калі не паўцякаем па адным як небудзь, дык будзе-ж недзе месца, адкуль вернемся. Бальшавікоў, кажуць, вялікая сіла ідзе. Бач як паны драпанулі... Дык ты кажаш што і твой бацька гэтак сама сядзіць недзе, небараока? Ай, ай, ратуйся, сынку, раней за нас. А пакуль тут—дык лепш забудзся на сваё імя. Ратуйся. Чакай ночы. Ратуйся.

6. ЗЛАМАНЫ ЧАЛАВЕК

Адно два ці тры разы раўнулі дзесьцы паявыя гарматы, ніякіх вайсковых сутычак тут ня было. У гэтых мясцовасцях вораг адно стараўся, як мага хутчэй выбрацца. Жаўнеры смалі гасыцінцам, ачышчалі мясцовасць гэтак шпарка, што аніводная часць не магла ўжо больш затрымлівацца тут доўга.

І от адным днём сонца ўзышло над ціхаю мясцовасцю. Партызаны трымаліся на ўзълесках, рыхтаваліся ўжо варочацца ў вёскі. Людзі з першай-жа хвіліны пакіравалі свае думкі да пераспелага жыта, адразу вышлі жаць, збываючы сваю трывогу.

Марылька пакінула свайго хлапчука на дагляд старое маці і сама пайшла жаць. Нават і старая пабедавала, што нездароўе яе мучыць, ды і дзіцянё няма на каго пакінуць—а то і яна-б не сядзела дома рукі склаўшы.

Яничэ ўчора ў позні вечар заблыталіся нейк у гэтую хаціну двое, мусіць апошніх, польскіх жаўнеруў.

— Матка, млека!—гукнуў адзін да старое, страшна трасучыся, каб хутчэй атрымаць што яму трэба было і рушыць: цяпер ужо боязна было аставацца тут доўга.

— Няма,—развяяла рукамі старая.

Жаўнеры не паверылі. Яны пачалі пераварочваць у хаце ўсё. Сапраўды тут нічога ня было. Быў толькі акраец хлеба. Яны забралі яго, пасыпали яшчэ некалькі яец, забралі з седала ў сенцах курыцу і як бачыш зыніклі, замахнуўшыся на старую прыкладам, упэўненыя, што яна не захацела ім даць сама больш чаго і паҳавала ўсё.

Цяпер у хаце ўжо можна сказаць нічога ня было. Калі Марылька выбралася жаць зранку, дык ня мела ўзяць нават з сабою крошкі хлеба, і пайшла так, спадзяючыся на тое, што дастане ў людзей. А тут старая павінна будзе таксама ў людзей дастаць на

дзень, а там трэба будзе высушыць колькі снапоў жыта на печы, акаліць, змaloць у журнах і гэтакім парадкам будзе хлеб. Старая і пайшла з дзіцём на залесныя хутары па хлеб—дзе была свая вёска, адно полем і галавешкі ляжалі. Яна пакуль праішла гэты кавалак дарогі, стамілася. А тут яшчэ ня ела нічога, а тут яшчэ дзіця пара была карміць. І яна, пакуль вярнулася назад з акрайцам хлеба, зусім ужо аслабела. Ледзьве села яна на парог і глядзела, як хлапчук хапіўся за хлеб і глытаў яго, ледзьве перажоўваючы.

— Еш, мой унучак, еш,—гаварыла ўсё старая, стараючыся пачакаць колькі хвілін, каб аддыхацца і самой есьці. Цяпер яна чакала дадому Леапольда і Антуся. А можа і Адась неўзабаве вернецца, можа гэта вайна на гэтым скончыцца?

Яна была дома адна да позняе раніцы, наглядаючы за дзіцём, гледзячы на невялікі акраец хлеба на стале, думаючы пра Марыльку—як яна там жнё галодная, ці ўдалося ёй дастаць у людзей хлеба? А людзі·ж найбольш цяпер і самі ня маюць—свае людзі пагалелі, пагінула ўсё ў іх. Яна, седзячы ў хаце, ня бачыла, што на гасцінцы пачаўся новы рух. Таксама ня бачыла, як перад гэтым скрэз хвойнікам ціха праішлі рэдкім ланцугом чырвонаармейцы. Яны занялі мясцовасць без аніводнага стрэлу, палякі былі ўжо няйначай на той бок гарадка.

Прайшло яшчэ можа з гадзінай. Цяпер ужо проста ішлі гасцінцам і дарогамі блізка яго чырвонаармейскія роты. І от утрох забеглі ў гэтую хаціну. Яны былі ў растаптаных дашчэнту чарвіках, на адным ледзьве трымалася рубашка—гэтакая яна была парваная. Бялізна на іх была чорная як зямля, твары былі прыпухлыя ад бессані, змучаныя, самі яны былі змардаваныя, ледзьве маглі вытрымаць, каб не заснуть тут-же адразу, як толькі паселі на лаву.

— Мамаша, покушать нет ли чего?—сказаў адзін.

— Німа нічога, а ні-ні, галубок.

— Ну, хлебца?

— От гэта ўсяго што настале.

— Да как же?

— От гэта-ж я вам гавару, галубкі.

Чырвонаармейцы пераглянуліся паміж сабою. Пасля стаялі й маўчалі. Тады жанчына падышла да стала, узяла ў рукі акраец, падняла над сталом і выцяла ім аб край стала. Акраец разламаўся

на роўныя дзъве часткі. Там, дзе быў раней нарэзаны. Гэта былі ня часткі, а ўсяго частачкі—гэтакія малыя кавалкі вышлі. Адзін ка-валак яна паклала на стол, а другі дала чырвонаармейцам. Глы-таочы яго тут-жа, яны рушылі з хаты. Адзін на парозе яшчэ азірнуўся:

— Чего нибудь еще поищи, мамаша.

— Чаго я вам, галубкі, пайшчу, божа мой—абазвалася жан-чына, ні то ўзрушеная тым, што ёй як-бы ня вераць, ні то тым, што на стале асталося хлеба вельмі мала.

Чырвонаармейцы подбегам пайшлі далей, на гасцінец. Там ўжо чулася чырвонаармейская песня. Жанчына ўзяла з стала хлеб, пакруціла яго ў руках, пасьля адламала на нюх табакі, паклала ў рот, паволі перажоўваючы і думала, што рабіць з гэтаю рэштаю; ці яе есьці, ці глядзець на яе.

— Бабуня есьці, дай хлеба,—працягнуў руکі малы.

Старая аддала яму частку гэтага хлеба, сама яшчэ ўзяла ў рот крыху, а рэшту паклала на паліцу і накрыла гаршком. Яна глянула ў акно—можа Леапольд ідзе з Антусём?

— Божа мой, божа, дзе яны падзеліся. А можа іх пабілі дзе, а можа куды далёка пазаганяля іх гэтая вайна?

Нейкі роспач найшоў на яе. Яна глядзела, як малы даядаў хлеб, глянула яшчэ раз на паліцу—што з тым хлебам рабіць, ці яго есьці, ці глядзець на яго.

— Як гэта там гэтая небарака Марылька? Можа ёй занесьці на поле гэты хлеб?... Што мне рабіць, а божа мой, божа.

Яна стаяла пасярод хаты, адчуваючы як няма ў яе сілы, ра-страчанай за жыцьцё.

З акна былі відаць кучы каменьня на ўзълеску ля поля, на іх ужо вецер пананосіў пылу, мясцамі мох знайшоў тут сабе цвёр-дае аселяшча.

— Божа мой, божа, от няма каб сядзелі людзі спакойна, дык не, ваююць, цягаюцца па съвеце, небыт сабе робяць і другім. От-бо!..

З нейкаю злосцю яна цяпер пачынала гаварыць.

— Ваююць, б'юцца, душаць адзін другога. Кожны да сябе грабе, каб другому ня даць... Гэтыя на гэтых ідуць, а тыя на гэ-тых... Душацца, мучацца, лълюць гэтую кроў, гэтыя сълёзы! і ўсё

ім мала. Нечага каб пасьціналі ўсім галовы, усім людзям, дык ня-
хай-бы сабе тады самі з сабою...

Яна съцінула рукамі скроні і заплакала.

7. УРА! УРА! ВІВАТ!

Шмат сялян вышла з лесу. Яны былі ўсе з вінтоўкамі, босья,
у лапцях, у растаптанных ботах. Яны накіроўваліся да гасьцінца,
перед імі ехалі троі вайсковыя польскія фурманкі. Дайшоўши да
гасьцінца, яны прыпрыніліся, пакідаліся на зямлю. Сядзелі, моцна
гаварылі. Чакалі яны ня доўга: неўзабаве вышла на гасьцінец з-за
ўзгорку новая рота чырвонаармейцаў. Бальшавіцкая армія ця-
пер ішла і ішла.

— Таварышы!.. Таварышы!—загукаў адзін з сялян, узыні-
маючы руку ў гару.

Камандзір даў каманду спыніцца. Чырвонаармейцы пакідаліся
на траву пад бярозамі паабапал шырокай дарогі.

— Таварышы,—загаварыў высокі чалавек з натоўпу сялян.—
Гэта вам мы сюды прывезлы, вы сабе, таварыш камандзір, распа-
раджэнне дайце, няхай хлопцы разбяруць...

Ён паказваў рукою на троі фурманкі.

— Тут хлеба поўна. Мы адбілі хвост польскага абоzu, троі гэ-
тыя фурманкі. Ах, пярэдняя паўцякалі, што ты зробіш!

Ён адкрыў брэзэнт на аднай фурманцы. Камандзір зразумеў,
усыміхнуўся, падбег да высокага чалавека, скапіў яго за руку і
пачаў трэсці. Чалавек таксама трос камандзіраву руکі і ўсмі-
хаўся.

— Гэта яшчэ, таварыш, учора з вечара. Як тут гэты абоz блу-
даіў, мы так і адразу падумалі: харчы ня йначай імчыць адне-
куль...

— Бач як наш Леапольд рапартуе,—сказаў хтосьці з хлопцаў,
даючы чырвонаармейцу закурыць.

Неўзабаве троі фурманкі зліліся з чырвонаармейскаю ротаю.
Чырвонаармейцы з гадзіну адпачывалі, пасьля рушылі далей
гасьцінцам на заход. Сяляне ішлі побач з імі паўз дарогу, і па
адным разыходзіліся гэтак кожны ў свой бок, зварочвалі з гась-
цінцу. Шмат мужчын зьвярнулі на попелішча насупроць хвой-
ніку. Леапольд Гушка разгаварыўся з камандзірам, пакуль ня

трэба было яму звярнуць з дарогі. Ён разьвітаўся з камандзірам за руку, пасыля зьняў шапку, махнуў ёю ў паветры ўсім чырвонаармейцам, гукнуў «ура». Шмат чырвонаармейцаў адказала. Адказаў і камандзір і памахаў яму рукою. Ужо ідучы палявою дарогаю, Леапольд Гушка яшчэ глянуў, як аддалялася на гасцінцы рота і яшчэ раз зьняў шапку, яшчэ раз махнуў ёю, гукнуўшы:

— Ура! Біват!

Пасыля шпарка закрочыў да свае хаты.

— Старая, жыва?—загаварыў ён і адразу напоуніў хату моцным сваім голасам.—Антуся яшчэ няма? Ну дык зараз будзе. Чаго ты плачаши, маці, чаго ты? Цяпер плакаць? Эх ты, маці! От я перакусіў-бы чаго. А, няма нічога? Дык будзе. Ну давай будзем чакаць Антуся. Эх, мы нядайна пачаставалі добра чырвонаармейцаў! А Марылька жне? Ведаеш што, пайду і я. Замыкай хату, пойдзем разам туды... А не—запалі ў печы, от я табе запалю, а ты глядзі. Я пайду на Марыльчына поле. Прынясуси снапоў, у печы насушым, заўтра зъмияю ў жорны—от табе і хлеб будзе. Ну я пайшоў.

Ён некалькі разоў за кароткі час справіўся з вязкаю снапоў і пачаў клапаціцца каля хаты.

— Што гэта Антуся няма?—клапацілася старая.

— Няма? Зараз будзе, калі няма. Што-ж, далёка яны зайшли. Назаўтра да паўдня ён ўжо накруціў у журнах муکі на хлеб.

— Пячы, старая, хлеб.

А пасыля выбраўся ісці памагаць Марыльцы жаць. Стоячы акрай дарогі, ён пратусыціў паўз сябе чырвонаармейскую часціцу, пасыля пайшоў упоперак цераз дарогу, дзе відаць было попслішча, а за ім жанцы на жыщце. Раптам ён зауважыў наперадзе на гасцінцы каня ў рыштку—конь ляжаў і згрызаў перад сабою траву. Гушка падышоў і аглядзеў каня. Конь быў цэлы, але гэтакі змораны дарогаю, што ісці далёй ніяк ня мог і нейкая, відаць, часціца, съпяшаючыся наперад, пакінула яго тут, спадзяючыся, што яго тут адхадаюць і ён яшчэ паваюе—дзе ён дзенеца. Леапольд Гушка сяк-так узвалок канана на ногі і павёў дадому. Конь аж хістаўся, небараока, у бакі, гэтак ён быў здарожаны. Фурманка ля каня была разламаная ўшчэнт, толькі адно кола Гушка мог выбраць. Ён яго і панёс на плячах.

Дома ён пачаў даглядаць каня. Паставіў яго ў хляўчук, укасіў яму травы і некалькі разоў уночы ўставаў глядзець яго.

У той дзень як знайшоў ён гэтага каня, увечары прышоў Антусь—абарваны, з вінтоўкаю на перавязі. З ім прышоў незнёмы тут у хаце яго таварыш.

Пасьля першага радаснага прывітаныня Антусь сказаў:

— Я не надоўга. Мы з ім—кінуў на таварыша—заўтра зранку выходзім у горад. У армію там падавацца будзем.

— А можа абыдзецца як, сыночак,—схіліла галаву маці.

Але ўжо з наступных хвілін яна, бачачы, што Антусь усё адно пойдзе, і пачала думаць што-б яму прыбраць на дарогу.

Назаўтра зранку старая правялі Антуся з кіёмэтр у кірунку да гарадка.

Гушка з тых дзён пачаў дзень пры дні хадзіць з Марылькаю жаць жыта. З поля відаць быў гасьцінец. Цяпер рух на ім рабіўся меншы, ехалі толькі сягды-тагды абозы, найбольш з сялянскіх фурманак.

Леапольд Гушка даглядаў увесь час знайдзенага каня. Праз тыдзень конь папрутчэў. А на другі тыдзень на ім ужо як мае быць ехаць лъга было.

Раз на гасьцінцы зьменьваўся сялянскі, змардованы вялікаю дарогаю, абоз. Безылі скрынкі з набоямі. Чырвонаармейцы хадзілі па блізкіх вёсках і зьбіралі фурманкі. Адзін зайдоў да Тушки ў хату.

— Добра, зараз,—сказаў адно Леапольд.

Ён пайлоў на падворак, выцягнуў з-пад струхлелае павеці драбіны, падмазаў колы, пайшоў на хутарскую сенажаць за ляском, набраў адтуль на дарогу скошанага сена.

— Не бяры, бацька, многа,—сказаў чырвонаармеец,—мы па дарозе даставаць будзем.

— А иэўна-ж,—адказаў Леапольд,—рыхтуючыся ў дарогу.

— Дарога мусіць будзе вялікая,—сказаў ён старой. Глядзеце з Марылькаю яе ўраджаю. Пакуль што якое, дык я і вярнуся, тады будзем гатаваць сябу жыта на Марыльчыным полі. Дастаньце дзе-небудзь у людзей каня зьвесці жыта. Да ярыны я сам думаю прыехаць. А можа нават і хутчэй вярнуся. Будзьце вясёлыя. Ты заўсёды была ў мяне маладзец, маці. Бывайце.

Ён пацалаваў Марыльку. Старая паклала яму руکі на плечы.

— Бач як вышла,—сказаў ён.—Пан з усімі нашчадкамі сваімі згінуў адсюль. І Сурвілу як мятлою зьмяяло. Бывай, маці. Чуепі, на гасьцінцы чырвонаармейцы сипяваюць. Ура, маці. Віват!

— Мне заўсёды з табою было добра і весела,—сказала старая.—Варочайся хутка.

— Садзіся, таварыш, на воз,—сказаў Леапольд да чырвонаармейца.—Давай будзем выяжджаць на дарогу.

Марылька і маці правялі іх да крайніх хвой. Неўзабаве яны замкнулі хату і пайшлі на поле.

Праз некаторы час фурманка Леапольда Гушкі стаяла на гасцінцы ў шэрагу доўгага сялянскага абозу. Леапольд пераклаў з ранейшае фурманкі на сваю скрынку з набоямі. Праз гадзіны трох новы абоз выехаў гасцінцам ужо на той бок гарадка.

нег медыкаваныя сёней, вечар, Марылька

ЧАЦЬВЕРТАЯ ЧАСТКА

1. ЖЫВІ ЯК ХОЧАШ

Тады, калі вернья сыны Жэчы Паспалітай ужо звыкліся з раздасцю аб уваскрошаньні бацькаўшчыны свае, калі ўжо гэтая іхняя айчына як мае быць улягавалася па маёнтках і фальварках, калі ўжо толькі ўспаміны асталіся аб страшным бальшавіцкім маршу пад Варшаву, а над гарадамі і гарадкамі патрэсаўся ад ветру на съязгох бялы ожал і абуджваў магнацкія мары аб Дніпры, на усходній ускрайне гэтай маладой дзяржавы от' што было.

Бітым гасцінцам ішло двое людзей. Паабапал дарогі густа стаялі вёскі, значыцца дарога была вельмі выгодная старцом і ўсім бяздомным вандроўцам. На гэтых вандроўцаў, або на старцу і былі падобны гэтыя два мужчыны. Адзін быў зусім стары, гэтакі стары, што здаецца мала што бачыў навокал сябе. Прынамсі ён часта пытаўся свайго спадарожніка:

— Што гэта, Сымоне, чалавек унь стаіць, ці гэта бяроза гэтаук ўбок адскочыла ад гасцінца?

Або:

— Гэта едзе унь хто, ці кусты?

Барада была ў яго нізка, няроўна выстрыжана—чалавек, відаць, ня любіў насіць барады. Адзеты ён быў у нейкіх трантах, апіраўся на кій, адно што ня было торбы ў яго цераз плечы. Другі, яго таварыш, быў маладзейшы, вышэйшы ад яго ростам, ішоў бяз кія, і ня быў у лапцях, як яго стары спадарожнік, а ў вылатаных юхтовых ботах. Транты на ім былі крыху зграбнейшыя.

Быў дзень халодны—позняя восень. Хмурна было, суха, дзьмуў вецер. З мерзлае зямлі ўзынімаўся пякучы пыл і калоўтвар як голкамі. Часта да пылу дамешваліся сухія крупы съне-

гавых хмар, тады стары небарака аж стагнаў, перастаўляючы ногі, але ўшоў, не падаваўся, быў, відаць, вельмі цегавіты і да ўсяго звыклы.

— Ці далёка? Га, Сымон?

— От яшчэ крыху. Вежаў ня відаць яшчэ.

— То можа яшчэ вельмі далёка? Нічога я ня бачу, пазнаць месца не магу.

— Не,—пацяшаў яго таварыш,—з трэцяга ўзгорку павінна ўжо быць відна ратуша.

Яны абодва ішлі як нехаця. Адно добра было, што скавыш біў ім у плечы, а ня ў твар.

Поле ўсё было шэрае ад мерзлае зямлі і рухавае ад ветру і сънегавых круп.

Двое міналі вёскі, хутаркі, паглядалі ўсё наперад, як-бы чакалі там чагосці такога, што адразу паможа ім забытца на такую нялюдzkую дарогу. Скрозь паабапал дарогі, упоперак да яе, ішлі палосы поля, вузкія, як грады, і доўгія як сама гэтая дарога. На частых межах шастаў пад ветрам быльнёг, на гарбох загонаў тырчэла незазябленае іржышча, часамі гаспадар, відаць было, пачаў быў зябліць, але чамусці ня скончыў—так і пярэсыціліся даўжэзныя істужкі запалавелае ральлі, то там, то сям.

Жытняя рунь часамі была ля дарогі. Вечер паразганяў па ёй салому, што гаспадары пацяруслі кожны на сваім загоне, каб паказаць, што тут пасеняна і што тут ўжо нельга пераганяць быдла. А некаторы гаспадар, дык старэнна выцерусіўся з саломы крыж—хай, значыцца, пан-бог паможа чалавеку гараваць з гэтым загонам, з гэтым щуплым насенінем, з гэтым канём, з гэтаю драўлянаю бараною...

А тут от была і жывёла гэтая: дзе-ні-дзе па ўмерзлай руні хадзілі дробныя каровы, выхвастаныя за лета сурамцам коні—дробнае стварэнне, нявольніцкія нявольнікі.

— Нешта-ж канца няма дарозе,—абазваўся стары.—Га, Сымон?

— Канца няма? Будзе канец. Так-же ня будзе. Унь за тым узгоркам, здаецца, павінна пайсьці панскае поле, а там і ратуша блісьне перад вачымі.

— Ой, ды здаецца-ж раней ня было ў гэтай старане гэтакіх дробных загонаў! От народ распладзіўся.

— Ну пэўна.

Але Сымон адказваў нехаця. Вельмі можа быць, што ён нават злаваў крыху на свайго старэйшага спадарожніка, бо той, ведама, зусім стары, ледзьве перастаўляў ногі, а Сымон—ці ня мог гэта ён перамагчы сваю змардаванасць гэтак, што ў дзіве столкі паддаць ходу? Прынамсі ён ішоў увесел час на кроаку трыверад за старога, а часамі і на кроаку дзесяць выпярэджваў, дык тады спыняўся і чакаў пакуль той падклыбае пад яго.

- Позна ўжо, ці што? Га, Сымон?
- От можа цераз паўдня.
- Прыгледзіся, гэта не ратуша відна? Га?
- Не яшчэ.
- А можа калі ў гарадок і ўвайсьці не давядзеца.
- Чаму?
- Як-то чаму! А можа-ж ён па той бок мяжы?
- Не, ён па гэты бок мяжы. Колькі-ж людзі папагаварылі табе, а ты ўсё адно чаўпеш.
- То вёска наша па той бок.
- От гэта дык будзем бачыць... Хто яго ведае... Можа і па той.
- А божа мой, божа. Дзе-ж тады я прытулюся?
- Цяпер стары раптам паддаў ходу. Застукаў кіем па мёрзлай зямлі, дробна закалываў плячыма.
- От так, от гэта,—падбадзёрыў яго Сымон, але ўжо хвілін праз пяць стары ішоў зноў гэтак як і раней. Зноў ён глядзеў адно сабе пад ногі, тады як ягоны спадарожнік не прапускаў вокаў ніводнага дрэва навокал, ніводнага ўзгорку.

А от і панскае поле, добра ўбаранаваны палетак і на ім добра паўзыходзіла жыта.

- Унь, стары, відна ратуша.
- Дзе, дзе, ага! Дык ніякае мяжы, Сымоне, ня відаць?
- Сымон не адказаў.
- А, цяпер я пазнаю. Гэта-ж унь двор нашага пана.
- Але.
- Ага, от як. Шпарчэй хадзэм У гарадку спыняща ня будзем; гэта-ж зараз наша вёска!

Стары зноў на хвілін пяць шпарчэй рвануўся.

Як увайшлі яны ў горад, як прайшлі першую драўляную вулічку, прыселі ля трухлявага дамка, нізкага, крывога, да якога была прыбудавана доўгая стадола. Неўзабаве адчыніліся ў стадоле дзъверы і адтуль выехала некалькі сялянскіх фурманак.

Пасъля загрукаў калясъмі адтуль балагольскі воз. Сымон глянуў у стадолу. У прасторцай цемені ўбачыў ён старога яўрэя. Ён падграбаў каліва сена, што асталося пасъля фурманак. Убачыўшы ў варотах чалавека, ён пачаў прыглядцаца.

- Ага-а-а, гэта Чуйка Сымон?
- Што ты, не пазнаеш мяне, ці што?
- Хто гэта мог думаць, што ты на съвеце жывы яшчэ.
- Я і сам ня ведаю, ці жывы я, ці...
- Ай-яй-яй, які ты зрабіўся. Ай-ай-ай...
- Зрабіўся. Бачыш-жа.
- Дзе-ж ты быў дагэтуль. Няўжо?..

Сымон бачыў, што стары гаспадар стадолы спалохаўся і баязьліва зірнуў з-за вушака на вуліцу:

— Увайдзі, Сымон, у сярэдзіну, а то калі сабака ўбачыць які, дык тады будзе мне цераз цябе капут... Бо ты-ж...

— Бо я-ж... Ня бойся, я адседзеў і адрабіў сваё. Цяпер мяне выпусьцілі з турмы. Ці дрэнны з мяне быў заложнік, ці я за гэтулькі год адбыў сваю кару за свае злачынствы, што захацеў быў не аддаць пану тых коп трох жыта, што нажаў быў на скарбовым полі за рэвалюцыяй, але мяне зусім пусьцілі з турмы. Пехатой іду.

- Зайдзі, зайдзі хутчэй, кажу табе, Сымон!
- Дык там на вуліцы яшчэ стары Няміра.

— Дык чаго ён сядзіць там! Гвалт! Гукай яго сюды! Вы згубіць мяне захацелі... Пасталі як на выстаўку перад маймі дзывярыма.

Дык і стары ўвайшоў у стадолу.

— Ты, Есель, скажы адно нам, дзе мяжа прайшла. Па які бок наша вёска?

- Ваша вёска? Сказаць праўду, дык яна і там, і тут.
- Як гэта?

— Як, я табе кажу. Папалам пайшла вёска. Мяжа ідзе гэтак як ідзе рэчка. Па рэчцы мяжа пайшла. Дык па той бок рэчкі там, а па гэты тут. Ой колькі год ты ня быў тут! Ты мо' забыўся ўжо дзе твая вёска? І ты гэта ўсё ў астрозе сядзеў? А дзе-ж больш людзі, вяс-жа тады больш забралі.

- А от стары са мною прышоў. От табе і больш людзі.
- Што ты кажаш!

— Кажу. Рэшта то памерлі, то ўцякаць спробавалі, дык іх—
нямаведама дзе пасъля гэтага дзелі.

— Ай-ай-ай-ай... Мяжа па самай рэчцы. Па той бок рэчкі
поплаў, а за поплавам кавалак вёскі там, а па гэта бок поплаў,
і за ім кавалак вёскі тут... Я бо забыў у якім канцы ваты?

— У гэтым канцы.

Ды невядома, ці гэта стары Ёсель ня ведаў нічога, ці так
змоўчаў, але ўжо больш ён мала што гаварыў. А напэўна, дык
гэта ён баяўся, каб ня ўбачылі, што ў яго ў стадоле гэтакія
госьці.

— І ніякіх я вестак ня меў ад сваіх. Дзе мой Рыгор, можа
ты ведаеш, Ёсель?

— Не, ня ведаю... А, ён на лесапільні працуе. Раней пра-
цаваў...

— А цяпер?

— А цяпер здаецца не. (Ёсель шкадаваў Сымона, каб сказаць
яму ўсё адразу).

— А дзе мае,—запытаў нарэшце Няміра.

— Дзе твае? Твае—дык яны, сказаць табе, на тым баку.
У бальшавікоў яны. Павал твой там, жонка яго там. А што яны
там робяць, як яны там жывуць—хіба я ведаю?

— А божа мой, божа, дык-жа мне няма да каго варочацца.
Адзін буду як пень у хаце.

Ён зусім абязглузьдзеў гэты стары. Ён сабе ўяўляў сваю хату
гэтак, як была яна калісьці, адно што ніколі ў ёй няма.

Цяпер ужо Ёсель найбольш маўчаў, відаць, ён стараўся каб
не ўкалоць навінамі сэрца гэтым людзям. Ён ім вынёс з хаты
цаесці, яны гэта ўзялі з сабою і зараз-жа засыпшаліся ў дарогу.
Праз гарадок яны прайшлі вельмі павольна—усё прыглядаліся.
Яны бачылі, як на ратушы тросяцца бялы ожал на съязгу, як полі-
цыянты стаялі на скрыжаваньнях гэтых глухіх вулічак. На рынку
стаяла крыху сялянскіх фурманак, яны ўдвух прыглядваліся—ци
няма тут знаёмых. Нікога знаёмага ня ўбачылі. Зазванілі ў кась-
цёле, пасъля ў другім.

— Раней-жа тут ня было другога касьцёлу, —сказаў сам-сабе
стары Няміра... Ага, ці ня кляштар гэта адчынілі... Ага, так яно,
гэта-ж адтуль звоняць. Глянь, Сымоне...

Стары перасіліў сваю змардаванасць: ён-жа варочаўся пасъля
гэтулькіх год пакуты дадому! Яго-ж хата недзе зусім блізка ча-

кае яго! Ён хутка забыўся, што нікога ў ёй там няма і ён адзін там будзе. Ён праста як пачынаў дзяцінец у гэтыя хвіліны.

Яны ўдвох перайшлі ўпоперак сустречную вуліцу і ў блізкім канцы яе сапраўды ўбачылі, што стары будынак колішняга бернардынскага кляштару выбелены нанава, вапна закрыла аблаштаваную цэглу.

— Хадзем хутчэй,—тузянуў старога Сымон Чуйка.

— Хадзем.

Яны паволі пайшлі з гарадка, але на трэцім кілометры іх запыніў конны поліцыант, ці так нейкі вайсковец, яны нават добра і не пазналі. Яны-ж ішлі на самую мяжу і ён паглядзеў іхнія паперы. Тут ім стала вядома, што ім трэба вярнуцца назад, бо так яны ня маюць права ісъці ў прымежную вёску—трэба ў гарадку справіць паперы на гэта.

Гэтакім парадкам ім давялося некалькі тыдняў блытацца па гарадзкіх вуліцах, прасіць ласкі ва ўсялякіх знаёмых і незнамых падланкаў. Нарэшце старому далі права вярнуцца ў родную вёску, але Сымон Чуйка быў маладзейшы, ён яшчэ цвёрда хадзіў, моцна гаварыў, дык яму далі права адно выправіць у сваю вёску старога Няміру аднаго. Чуйка кінуўся ў лесапільню шукаць свайго Рыгора. Няміра ў ту ю самую хвіліну як атрымаў права быць у сваёй вёсцы, рушыў туды.

Дзень быў той хмурны, востры холад за гэтыя дні ня зьменшыўся. Стары хоць не адпачыў, пакуль дамагаўся папер, але ногі ягоныя адыйшлі і ён нешта вельмі хутка паслья таго як вышаў з гарадка, убачыў перад сабою хвойнічак і крыху ўлева сваю вёску. Некалы разоў у яго глядзелі паперы, ён ужо ўразумеў, што гэты хвойнічак, у якім калісьці была тая Гушкава хаціна, цяпер па той бок мяжы і там быць ужо няма як, значыцца нельга бачыць ні Паўла, калі праўду Ёсель казаў, што ён астаўся ў бальшавікоў, ні Марылькі, ні сваяка Леапольда Гушкі...

А от і вёска; гэты кавалак, па гэтым бок рэчкі. Пабапал рэчкі паплавы, а на рэчцы, дзе была калісьці грэбля і масток, нічога цяпер няма. Нічагуткі! Вада паўз берагі і нават змыла і съяды колішняга мастка. Дарога зусім зарасла травою, і скрозь паўз рэчку стаіць вайсковая варты. Стары Няміра добра ўбачыў у тым месцы пагранічніка.

Гэта ўсё ён убачыў яшчэ з гасцінца. І цяпер толькі ўбачыў, што на гасцінцы ў яго пад нагамі мерзлы трывутнік і спарыш.

Ніводнае каляіны! Ніхто тут ня едзе. А куды-ж ехаць? Ён цяпер як апрытомней—вочы нешта добра пачалі съяціць тут у сваёй старане, ля свае вёскі.

Хмары сплывалі з неба, неба ясьнела, браўся большы мароз. Было яшчэ зусім рана, паўдня яшчэ ня было. Вось і вуліца. Сэрца старога начало калаціцца, як убачыў ён гэтую вуліцу. Ніводнае хаты не пазнаў. Дый хат тых было вельмі мала. Стары пазнаў, што хаты гэтых як-бы нядайна людзі пабудавалі—яшчэ мох матляўся з пазоў на ветры, але дрэва найбольш было старое, відаць людзі выпадкова пакуплялі будову і трухлявую папераносілі. Тры ці што хаты былі з новага дрэва, малыя хаты, з малымі вокнамі. А чый дзе пляц, чыя хата? Цяжка было пазнаць старому. Бо паміж хат паўросталі зельлем печышчы—лебяды і верас сохлі на марозе. Што-ж гэта? Стары як-бы варочаўся да страчанае ў думках сапраўднасці. Мала што чуў ён ад людзей некаторага году, што вёска была тады спалена, але-ж ён прывык за век свой да бягучасці жыцця. Вёска спалена была, але людзі зноў зьменяць твар попелішча, зноў-жа нейк паасталёўваюцца. І думкі пра спаленую вёску тады ў яго ня вельмі доўга трymаліся ў галаве. Гэтamu яшчэ спрыяла і тое, што самому пра сябе яму трэба было думаць, як не пра пасасці ў гэткай бядзе, у гэткай астрожнай пакуце. Цяпер ён стаяў у канцы ціхай вуліцы, ня ведаочы куды падацца. Ён палічыў хаты і попелішча ад самага канца вуліцы і чацвёртае пазнаў сваё. Раскіданая печ зусім была размыта дажджамі, усё пазорастала і адзічала.

Як аслуяпнелы стары доўга стаяў на адным месцы, пакуль стаў зауважаць адзнакі таго, што жыцьцё бяжыць. Цяпер ён зауважаў съяды гэтае бягучасці.

Трэба было кінуць вокам крыху далей ад гэтых хацін. Там, дзе на разылегласці раней яшчэ быў рассысеўся Мазавецкі з сваім новым хутарам, цяпер быў проста такі цэлы фальварак. Стары Няміра спачатку, пакуль здагадаўся, аж не пазнаваў нават мясцо-васці з-за гэтага. А пасля ўжо, як памеркаваў і здагадаўся, да яго пачала варочацца ясная думка пра ўсё і кемлівасць. Ці Мазавецкі забагацеў гэта яшчэ больш, ці панок які асталиваўся на гэтым хутары? Да ранейшага новага мазавецкага дамка, быў прыбудаваны яшчэ адзін, большы за той, ранейшы. Навокал

дому скрэзь стаялі будовы, нейкая хата ля стайні, ну праста такі,
і няйначай, афіцына парабком.

Там ля гэтае сялібы быў вялікі кавалак поля як скарбовага
усё-адно: бяз меж і загонаў. Там-жа былі раней радавітыя ся-
лянскія палосы, здаецца нават і самога Няміры поле кратав ця-
пер гэты полны аштар. За гэтым фальваркам будаваўся другі.
Быў забудаваны ўжо, адно без агароджы яшчэ.

Стары Няміра адубеў, стоячи на скавышы, ня бачачы людзей
на пустой вуліцы. Недзе блізка, у пуні, чуў ён, шастала церніца,
ён падаўся туды. Там яго спачатку не пазналі, паслья жанчына
прыбянятэжылася, пазнаўшы яго—гэтак усё ёй было нечакана.
Хто думаў, што ён яшчэ жыве, гэты стары? Ён зайшоў у хату,
насыходзіліся людзі яго распытаць, а ён ужо ня мог расказаць
усё пра сябе як мае быць. Барада яго дрыжэла, руکі трасьліся,
пакуль ён адбываў з колішняю суседняю сям'ёю полудзень. Яго
усё цягнула пайсьці зноў глянучь на попелішча свае хаты. Гэта ён
зрабіў паслья таго, як адагрэўся ў хаце, хоць ламата ў касьцёх
якраз тады і пачалася. З свайго попелішча ён бачыў цяпер па той
бок блізкае мяжы каржакаваты хвойнік, другую палову вёскі, ля
яе новы мост цераз рэчку, замарожаныя паплавы. Там недзе Павал,
Марылька, Леапольд Гушка з сынамі. Усё гэтак блізка, хоць
ты вазьмі да пайдзі туды. Нейкі ўздым апанаваў яго. Ён як пай-
шоў назад у хату, дзе быў кагадзе, разгаварыўся з людзьмі, па-
чаў як умеў расказаць, распытаць. Перасільваў ламату ў кась-
цёх і стараўся сядзець на лаве. Гэтак у хаце, ды і ўсе суседзі,
ужо ведалі, што ўбачыў ён некалькі астрогаў за гэтыя гады.

Ён нават цяпер сам ня ведаў, ці гэта ён усё чакаў суду над са-
бою, ці ўжо яго засудзілі. Як была яшчэ вайна, дык завезылі тады
усіх арыштаваных у адмысловы лягер, а паслья вайны пайшлі
яны па астрогах. Сам-жа ён даведаўся, што нездарма ў Мазавец-
кага цяпер гэтакі фальварак—вёску пагналі на хутары. А тут як
ты на той хутар пойдзеш, маючи адну палоску і трухлявую хату?
Як ты гэтую хату перанясеш, каб яна цэляя была, і за што ты яе
перанясеш? Ды і які там будзе хутар на адным загоне, на якім
і так невядома што сеяць—не хапае месца каб пасеяць усяго, што
трэба сеяць гаспадару. Дык народ што робіць? Народ выпускае
свую зямлю ў арэнду, а сам ідзе куды на старану шукаць работы.
А работы гэтае нідзе ні чуваць нават. Дык можна сказаць усе
пайшлі за парабком у панскія двары. А то яшчэ і гэтак: аранда-

ваць зямлю папрыяжджалі нянутэйшыя люзді. З сапраўднае Польшчы папрысылалі іх. Унь і той фальварак што будуецца ля Мазавецкага фальварка, ведаў цяпер Няміра, належыць гэтакаму асадніку. Той хутар, што яму далі, ён размахнуў ва ўсе бакі, зарандаваўшы гэтакім парадкам навакольную сялянскую зямлю, а на зямлю гэтую наняў парабкоў. Гэтакім парадкам тутэйшыя людзі пайшли за парабкоў рабіць на сваёй уласнай зямлі. Гэта ні тое што багацейшыя, хоць сабе і тутэйшыя людзі. Тыя дык могуць пайсьці на хутар і там не гараваць. Гэтакі—дык яшчэ і прыдбаць больш можа. А от тут гэтыя хаты, яшчэ ўсё чакаюць, няма ведама што ім рабіць. На вясну таксама мусіць давядзеца ў парабкі падавацца. А некаторыя нават пасъля таго як калісьці ў вайну вёска згарэла—дык нават і не пазабудоўваліся—лес драг, помачы—ніякае, дык так і паразиспаліся па съвеце нямавадама куды, за ўвесь гэты час...

Няміра нарэшце стаміўся слухаць. Ён папрасіў каб яму паслалі дзе. Гэтак ён перабыў, перастагнаў некалькі дзён у гэтай хаце, пасъля перайшоў да іншага суседа. А пасъля яшчэ да аднаго... і гэтак ён перабыў ва ўсіх вяскоўцаў. Нарэшце перайшоў у суседнюю вёску, жывячыся паміж людзей. Пасъля падаўся яшчэ далей, страшна нудзячы па сваім попелішчы, па сваім Паўлу, па сваіх блізкіх. Праз некаторы час ён ня вытрымаў і пайшоў у той бок, дзе за рэчкаю астаўся другі канец вёскі. Ён нават ужо нейк дайшоў амаль што не да саме драцяное загарадзі, як яго спынілі і пагналі назад. У гарадку ён сядзеў у новым нядаўна збудаваным астрозе шмат нешта часу. Некалькі разоў яго дапытвалі, ён ужо ледзьве жыў, ледзьве гаварыў. Яго зноў варочалі ў астро; і ён ужо як у няпрытомнасьці адно разглядаў людзей навокал сябе. І ці сапраўды ён нікога знаёмага ня бачыў, ці не пазнаваў. А пасъля пачалі трапляцца яму знаёмыя. Першы—дык гэта Сурвільчык. Яго ён не пазнаў адразу (вядома, прайшла маладосьць у чалавека), а пасъля як пазнаў, дзівіўся ўсё—ён-жа ў другую рэвалюцыю пайшоў быў ваяваць зусім не за Польшчу, а за Расію, гэта стары цяпер усномны. Памяць яго ўсё добра трymала ў сябе, ня гэтак як цяперашнje ўсё, што не магло ўжо надоўга і глыбока аставацца ў галаве; толькі сэрца ягонае не пакідала съціскацца ад нуды, бяды і гора. Сурвільчыка ён убачыў у жандарскай канцыляры, адкуль выводзілі яго пасъля допыту. Сурвільчык яго не пазнаў. Стары можа і пачаў-бы прасіць яго, каб той памог яму.

што, але той вельмі шпарка прайшоў, адно нейкія жандарскія шнуры бліснулі на ім. Другога каго Няміра пазнаў—дык гэта быў сам Мазавецкі. Яго як войта выклікалі, каб ён пасьведчыў, што гэта сапрауды чалавек з падуладнае яму вёскі. Той пазнаў Няміру адразу і пасьведчыў. Няміра пачаў прасіць яго памагчы яму і ён зрабіў ласку, у імя таго, што калісьці яны разам аралі зямлю ля аднай вёскі, хоць адзін параконным плугам, а другі нейкаю ламачынаю,—ён расьпісаўся, што Няміра заўсёды жыў у гэтай са-май вёсцы, пакуль не забралі былі яго той раз.

Пасыля гэтага Няміра яшчэ шмат сядзеў, пасыля, убачыўши, што стары напэўна доўга не пажыве на съвеце, выпусыцілі і ён расьпісаўся як умеў, што далей гарадка ў бок дзяржаўнае мяжы ніколі ня пойдзе. А на цэлы год ня мае права нават і з гарадка нікуды рушыць. Гэтакім парадкам неўзабаве людзі началі заўва-жаць ля касцельных, кляштарных і царкоўных дэзвярэй, у ста-рэчым натоўпе, новага жабрака. Ён быў зусім сівы, стаяў заўсёды нейк няспрытна крыху наводалек ад усіх сваіх таварышоў, не маліўся, не сипяваў нічога, а моўчкі трymаў працягненую руку. Зачырвоненая і мокрыя вочы яго глядзелі ў зямлю, а сівая га-лава трэслася. У кірмашнія дні ён хадзіў па рыначным пляцы паміж вазоў і знаёмыя сяляне не давалі яму памерці з голаду.

2. МАЛАДОГА ЧУЙКІ НЯМА НА ЛЕСАПІЛЬНІ

Не сказаць каб Сымона Чуйку вельмі аглушыла навіна, што ягонага Рыгора няма на лесапільні ўжо можа больш за тры гады. Чалавек звыкся з гэтакаю справаю, што ніколі ня выходзіць яму гэтак, як добра. Апроч таго ён як-бы да гэтага падрыхтаванытым, што бачыў навокал сябе. Шмат зямлі ён бачыў пабітае на хутары, шмат бачыў як выраслы новыя фальваркі, а сялянскія загоны яшчэ больш падрабнелі. Асаднікі сядзелі на лепшых мясь-цинах, парабкі цягалі ярмо па панскіх дварох, зъмянялася ўсё, а разам з тым здавалася, што ўсё гэтакае спрадвечнае, улягаванае.

Ён бачыў, што колішняя тая старая лесапільня стала большая, рабочых у ёй пабольшала, лесу яна пераводзіць больш як калі раней. Лес скрэзъ паўз гарадок высякаецца, вывозіцца нямав-дама куды. Лесавыя высечкі ні новым лесам не засяляюцца, ні пад поле ня вырабляюцца—хіба гэтак хапае людзям зямлі тут?

Поліцыянты, жандары стаяць у кожнай вёсцы, панскія стражнікі езьдзяць па лесавых каморах, паплаўнічыя з бізунамі пазаціскамі ў сівец вясковыя паплавы і ў камяніцы і ў лагі сялянскія загоны. Вечер круціца ў быльнягу на ўдзірванелых межах; на тоўпы старцоў стаяць на касцельных цвінтарох.

Ён усё аглядзеў, убачыў усё, пасъля астрогу, Сымон Чуйка. А ў вёску сваю ён так і не папаў, ня мог нават глянуць на яе. Яму сказаі, што нічога ён там, што хацеў-бы, ня ўбачыць, нічога ня знайдзе. Хлопец яго з лесапільні не пайшоў туды, ён гэта ведаў. А сям'я яго — недзе на tym баку мяжы, людзі ведалі гэта і сказаі яму. Як тады загналі яго былі разам з усімі кудысьці далёка ў астрогі, і як мяжа пачала праходзіць, сям'я збаялася, што і за яе возьмутца з-за яго. І яна падалася на той бок. А дзе яны там, і што яны там робяць? А Рыгор яго так і прабыў польскім абознікам нешта вельмі доўга, ніяк нельга было яму выбрацца з самае гушчырні польскае арміі. А як вярнуўся ён дадому, попелішча ўжо зарасло травою, некаторыя людзі ўжо думалі з чаго тут пачаць забудову; а нікога свайго тут ён ужо не знайшоў. Можа ён тут і ня быў-бы, каб ня думка пра бацьку. Недзе ў астрозе астаўся бацька і можа яму ўдасца што-небудзь памагчы яму? Як гэта можа быць нельга было сказаць, але таксама нельга было і пакінуць «старога аднаго». І Рыгор Чуйка, падумаўшы крыху як узяцца за бацькаўскую кодлішчу, як паставіць яго на ногі з попелішчу, махнуў неўзабаве рукою, ні да чога не дадумаўшыся і пайшоў на лесапільню. Яму работу далі былі, а як-же, ён-жа ваяваў за Польшчу, ён-же вельмі доўга пррабыў у абозе польскае армії! Гэтак ён умеў паставіць справу. Нельга сказаць, каб там ён спаткаў шмат рабочых—пільня ня была вельмі вялікая. Але ўсё-ж, людзі з блізкіх вёсак найшли тут сабе сякі-такі галодны зарабатак. Найбольш тут былі людзі тыя, што не маглі ўжо анікі праజыць на сваіх загонах, былі і такія, што выпусцілі сваю зямлю суседу хутаранцу, ня могуць выбрацца на хутар, або за якія даўгі аддалі сваю зямлю на час, ці і назаўсёды, пану-асадніку. Былі панскія парабкі, зволеныя з працы. А найбольш, дык тут церліся людзі—і з вёсак, і з гарадка, якім не хапала работы. Гэтая глухая мясцовасць больш як якая іншая не магла даць ім заработка. Яны трымаліся блізка ля пільні, маючи надзею, што яна стане большая і больш запатрабуе людзей.

Цесьляры не знаходзілі работы—ніхто нідзе не будаваўся.

Лес, апрацаваны на панская пільні, некуды ішоў. Гэтак гінуў лес ля гарадка. Мяццовасьць зьменьвалася дарэшты. Скрозь мяццовасьць то драбілася на яшчэ меншыя загончыкі, то зьбіралася ў асадніцкія фальваркі і заможніцкія хутары. Восені вечер гнаў па дарогах пыл, шастаў у быльнягох на широкіх межах, плыў па верхавінны старасьвецкіх бяроз на пустым гасцінцы. Баўкі вылі начамі ў кустох, дзе пад месячным сьвятлом бляявіліся снегіны пні ад нядаўнага лесу. Там адбываліся панская і паўпанская паляваныні. Рысістыя коні жавалі цуглі, гонячы пыл з пад колаў панских фаэтонau, скарбовыя прыганятыя, стоячы ля дарогі над парабкоўскім каркам, зьнімалі шапкі перад гэтымі фаэтонамі. з кляштарных і касыцельных амбонаў гаварылася казань, званы праводзілі сваімі галасамі ў вечнасьць кожны дзень. Парабкі цягнулі вужышча свае працы на панском полі праз каторы ўжо век, праз доўгія вякі, ад бацькоў, дзядоў, і далей у глыб цёмнага часу. Каравыя анучы, вечнае эрэб'e, лыка; гора і бяды—спрэс за сланялі сьвет і ніякае прасьветласці за імі ня відаць у гэтым панстве. Жэч Паспалітая асталаўвалася тут у фальварках і панских маёнтках, з магна:амі, лёкайямі, падпанкамі, войтамі і падвойтычамі, і скарбовымя прыганятымі і калі ня з прыгоннымі нявольнікамі, дык з галоднымі парабкамі.

Рыгор Чуйка прайшоў шмат мяццовасьці, пазнаў усё гэта так выразна, як пазнаваў цяпер тое самае ў зьмене твару зямлі тут ягоны бацька. Ён знайшоў тут на панская пільні сваіх людзей (панская пільня! Яна належала пану, а трymаў яе ад пана і ба-гацеў з яе нейкі падпанак з гарадка).

Сымон Чуйка і сам ля пільні чакаў нямаведама чаго, разам з усімі тымі, што церліся ў гэтай мяццовасьці, у гэтым кутку, поблізу свайго аселішча. Цесьляры з сякерамі выходзілі кожную раніцу да гарадка, у яго, чакалі на рынку калі хто-небудзь з гарадзкіх мяшчан пакліча іх раскалоць шурку дроў, муляры дык нават выходзіць нікуды не адважваліся—нашто яны каму трэба? Кожны, хто меў дзе работу—дрыжэў за яе, трymаўся яе.

Аднойчы Чуйка перабыў ля пільні аж да канца работы на ёй. І тады, перад змрокам, пачаў распытваць у людзей:

— Ці магу я знайсьці тут Чуйку Рыгора? Ён тут недзе ці працуе, ці працаваў.

Яму адразу адказалі хтосьці в рабочых:

— Э, яго тут няма цяпер.

— А дзе ён?

— Дзе ён? (чалавек паглядеў на Чуйку нешта вельмі пільна. Ён убачыў перад сабою высокага чалавека, абарванага, змучанага, але з жывым бліскам у ваччу).—А нашто вы пра яго пытаетеце? Вы ведаецце яго?

— Ці ведаю яго? Гэта мой сын.

— Вы Рыгораў бацька? А вы дзеля яго прышлі, ці самі работы хочаце дастаць? Вы недзе значыцца зблізу адсюль? Рыгор-жа быў тутэйшы.

— Скажэце мне дзе мой Рыгор. А тады можна і пра работу пагаварыць. Калі можна—я стану на работу.

— Работы тут няма, а Рыгор ваш нямаведама дзе цяпер.

— Як гэта?

— Так што ў нас была забастоўка, мы спрабавалі дамагчыся, каб падбольшылі нам заработак. Пільня стаяла два тыдні. Мы гэта пачалі наўмысьля тады, калі пачаліся была забастоўка лёдзінскіх ткачоў, і калі былі забастоўкі ў Вільні і ў Беластоку...

— Ну дык што...

— Дык Рыгор Чуйка тут пачынаў усю справу, а канчалі мы ўжо без яго. Ён быў за старшыню забастовачнага комітэту, а канчалі забастоўку мы ўжо бяз старшыні...

— А дзе-ж ён?—ня съцерпей Сымон Чуйка.

— Яго арыштавалі. Недзе, кажуць, іх усіх разам сабралі ў адным месцы; і з Вільні кіраўнікоў забастоўкі, і з Беластоку, і з...

— І нічога ня чуваць больш?

— Члены таго комітэту напэўна ведаюць (чалавек зноў пільна агледзеў Чуйку, пасьля падумаў), але тых комітэтчыкаў не збралі, бо ня ведалі што яны ў комітэце былі. І цяпер ня ведаюць... Вы сапраўды Рыгораў бацька?

— Дзівак чалавек,—аж пакрыўдзіўся Чуйка, а пасьля сціх, хмурна ўспомніўшы сваю астрожную практику.

— Хадзем сюды,—сказаў чалавек.

Яны пайшлі ўбок залеснае вёскі, дзе ішлі абшары скарбовага поля.

— А як-же ты, чалавечка, дагэтуль пра сына свайго ня ведаеш, гэтая-ж справа была даўно ўжо? Гэта добра што ты на мяне нарваўся якраз, я тут вельмі даўно працую і ўсё тут ведаю. І Рыгора твайго добра ведаю.

Тады Чуйка Сымон расказаў пра сябе.

— Дык от як, нічога пра бацьку свайго нікому Рыгор не расказваў.

Чуйка ўсё ішоў моўчкі, чакаючи пакуль чалавек пачне яму гаварыць пра штосьці, пра Рыгора, пра тых, хто яго ведае, або прывядзе яго да тых людзей.

— Я сам,—гаварыў чалавек,—ня тутэйши. Таксама з гэтае стараны, але далёка адсюль. Нейк адразу пасьля вайны з немцамі, калі з прычыны рэволюцыі вярнуўся я быў дадому з фронту, дык тады і падумаў сабе—гаварылі ўсё што я ваяваў за бацькаўшчыну, і генэралы, і палкоўнікі ўсе ўгаварылі нас ўвесь час ваяваць за яе. А якую я меў бацькаўшчыну з самых малых дзён сваіх? Што меў гнілую хату, дык гэта ўжо і бацькаўшчына? Што яна мне дала гэтая іхняя бацькаўшчына. У таго бацькаўшчына, у каго маўтак, або хутар добры, або от гэтая пільні, з якое мы ідом. Дык я і пайшоў у рэволюцыю, у самую рэволюцыю падаўся. Мы маўтак былі падзялілі, мы былі лесу ўхапілі панскага сабе на новыя хаты. Мы думалі зямля нам будзе. Ажно-ж як тут усталівалася гэтае Польшча, дык і ту ю хату, што быў паставіў з панскага лесу, разабралі і перавезлы ў двор, бо пан там сабе съвірны новыя пачаў будаваць, а я ня меў чым сплаціць пану за гэтае дрэва. Хата, значыцца, вышла не мая, а панава. А мы цяпер ня ведаем куды ідом? Я табе, чалавечка, зараз ражажу да каго мы ідом... Дык я тады як пан хату забраў і ягонае вышла права, я пайшоў па съвеце, забраўши жонку. Яна недзе цяпер у гарадку ў нейкага там аптэкара служыць, а я тут на пільні сяк-так уліпэў праз каторы год. А што далей будзе, дык нямаведама... Дык мы ідом да майго кватэрнага гаспадара, я ў яго ўжо другі год жыву. Таксама прышлося яму хоць жывому ў зямлю лезь. Я то хоць толькі з жонкаю, а ён дык з малымі дзецьмі. Ён ніколі свайго нічога ня меў. Заўсёды быў за парабка. А цяпер узяў ад пана кавалак ляснога выцерабу на раскарочоўку. Там ён, як яны ў скарбе згадзіліся, мог на гэтай раскарочоўцы паставіць сабе хату, раскарчаваць кавалак зямлі і за гэта карыстацца гэтаю зямлёю колькі год, а пасьля колькі год трymаць у пана ў арэндзе гэтую зямлю, але таксама не за лішне высокія гроши. Гэтакая была ўмова. Ну добра. Чалавек зрабіў што ад яго трэба было, зямлю выкарчаваў, вырабіў, сама што яе прышла пара сеяць, а пан узяў ды і выгнаў яго адтуль. Бацца каб даўнасьць не зайшла. А тымчасам якая там даўнасьць, калі чалавек

яшчэ толькі першы год яе пасеяў гэтую зямлю! Чалевек, небарак, і туды і сюды кідаўся, біўся як рыба ад лёд, а нічога не памагае. Куды не павернецца—усё на панскае выходзіць.

Што рабіць чалавеку. З торбаю па съвеце ісьці? Ён за прабака-б пайшоў, дык і так цяпер з двароў парабкоў выганяюць—работы німа. А так работу дзе знайсці—дык адкуль яна тут тая работа? У горад куды падацца, дык там, добра вядома, і так паўнютка людзей без работы, праста з голаду ўміраюць. От як...

Яны ішлі ня лішне шмат ад лесу. Вёска стаяла на ўзорку, а пры кустох, дзе пачыналіся сувежыя пні ад высечанага лесу, стаяла хаціна з старога дрэва, з дробнымі гаспадарскімі прыбудоўкамі. Чуйка згадаў пра колішнюю Гушкаву хаціну.

— Гэта як Гушка той, калісьці,—сказаў Чуйка.

— Гушка? У мяне да Гушкі ліст ёсьць. Ужо другі год ляжыць у кішэні. З Німецкае Сілезіі прыслаў нейкі Эдвард Лявэр. Адрасаваў сюды. Ён думаў, што ўся гэтая мясцовасць пад Польшчу, ажно-ж не ўгадаў крыху. Ліст тады былі забралі на пошце вясковыя, а пасля хтосьці прынёс на лесапільню. Мы гэты ліст разабралі ў гарадку—там у нас ёсьць чалавек, што можа прачытаць. Увесь ліст з прывітанням да Леапольда Гушкі і з гэтакім словамі, з якіх, хто гэтак думае як той Эдвард Лявэр, адразу здагадаецца—«Няхай жыве рэвалюцыя». Гэты ліст нам усім паддаў адварі, калі пасля таго яшчэ ў нас былі забастоўкі. І там, значыцца, людзі думаюць гэтак як мы і робяць тое самае.

Яны прышлі ў хату. Гаспадар хаты быў чалавек год пад сорак. Ён ня даўна вярнуўся з гарадка.

— Ну што?—запытаў яго чалавек з пільні.

— Ну нічога. Апошні раз я быў там. Нічога ўсё-адно ня будзе. Я надумаўся.

Тут ён паглядеў на Сымона Чуйку.

— Нічога,—сказаў чалавек з пільні,—гэта свой. Гэта, калі памятаеш, Рыгора Чуйкі бацька.

— Ага,—сказаў чалавек, нейк, здалося Чуйку, абыякава—гэта кішэні і спакойны быў твар гэтага чалевека, звыклага да няспыннае цяжкасці чалавеку таго, што завецца—жыць на съвеце. І тады, азірнуўшыся на хату, загаварыў пошапкам:—Што-ж, як яно робіцца. Я надумаўся, я паслухаў людзей, я наслушаўся людзей... Я падамся туды.

— Куды?

— На той бок. Колькі людзей цяпер пайшло туды—страх. Што-ж, калі гэтак прышлося—дык чаго я тут буду? У горадзе там людзі казалі, што за гэтыя дні колькі туды народу перайшло мяжу, дык адно некаторых злавілі. А там, кажуць, работы кожнаму хапае, там кожны як дом сабе знаходзіць. Не дадуць мне там зямлі, дык так на работу стану. Або ў колгасах работу мець буду. Унь, мне выразна казалі ў горадзе, што нават наўмысьля не-дзе ля Вільні, ці ў самай Вільні, шмат рабочых папрасіліся, каб пусь-цілі іх туды ў заработка. Іх то ня пусьцілі, а я і прасіцца ня буду. Што мне рабіць больш. Дзе мне дзеца тут. А унь з Амэрыкі, кажуць, туды людзі едуць. Дауней дык у Амэрыку ўсё ехалі, а цяпер з Амэрыкі да бальшавікоў. Калі толькі палавіна гэтага праўды, дык і то—чаго мне тут быць, чаго пільнаваць? Што-ж, зараз-жа прыдуць з панскае, значыцца, хаты выкідаць. Дык няхай выкідаюць!

— А хто табе казаў пра ўсё гэта.

— Хто мне сказаў пра ўсё гэта? Што каму рупіць, то той пра тое і жупіць. Калі мне што трэба пачуць, дык я да таго і пры слухоўваюся. А калі што каму трэба пачуць, дык ён знайдзе каго слухаць. Што-ж, цяпер народ жыве як на пораху. Спадыспаду, значыцца, порах і сухі вельмі. Народ чакае нечага. Народ рабіць нешта зьбираецца. Ці на тое гэта вайна гэтакая на галаву ўсяго народу ўсьсела была, каб народ і дагэтуль дурны астаўся? Што, гэта на тое рэвалюцыя была, ды і не адна, каб пан з войтам пра вілі на маёй галаве сваё права? Унь маю дзяўчынку ня прынялі вучыцца. А і што там вучаць. Калі дзіця скажа слова гэтак як са мною ў сваёй хаце гаворыць, дык значыцца—што? па хамскі, па хлопскі загаварыла?! А па польскі ня хочаш? Ну добра, калі ты палик, дык я-ж табе не затыкаю рота, каб ты па-свойму казаў. Што-ж ты мне мой рот затыкаеш?.. А гэта—дзе я ня быў, усё адно на панскае з гэтаю зямлёю выходзіць. Чаму-ж унь хутаранцам, дык як чорт дзеци калыша. І гміна, і бог за іх стаіць. Чаму-ж асадніку якому, дык усялякі закон, каб яго ня ведаць, памагае?

Ен скардзіўся, ён горніўся перад людзьмі, перад сабою, гэты чалавек. Ен ужо ня меў іншую думкі, апроч гэтае.

— А што-ж, чаго чакаць? Каб-жа гэта са мной адно гэтак? А то-ж куды ні глянь, каго ні паслухай. Усюды гэтак. Няма куды народу падацца, няма за што ўзяцца. Я пражкую век свой ціха з усімі, спакойна з кожным, я адно рабіў заўсёды як чорны

вол, на сябе ці на нейкага? Дык-жа і рабіць не даюць. Жыць на съвеце чалавеку няма як. Хто дужши, той прутшы. Дык можа і я дужы, а калі гэтая дужасьць у ланцугох? у аднаго во колькі, як у пана, напрыклад, або ў багатыра кожнага, а ў другога—во колькі, аж ня відаць, хоць ты праз шкло глядзі колькі ў яго там ёсьць. Ды яшчэ я і вінен тут у нечым. Што, гэта з дабра забастоўкі ня спыняюцца па гарадох на фабрыках? Што, гэта з дабра людзі галодныя ходзяць, шукаючы работы. Што, гэта з дабра парабкі ў паноў на работу ня выходзяць, а бунтуюцца? Зацінены ўсе. І каб-же гэта адно са мною, каб гэта адно тут, а то куды ні глянь, у каго не папытай, куды ні кінься...

Сымон Чуйка чуў сябе гэтак, што нібы ён і ня прыходзіў да дому адтуль, дзе ў арыштанскіх лягерах рабіў некалькі год.

У той вечар ён ведаў, што нездарма прышоў сюды: ён пачаў выразна пра свайго Рыгора. Той самы чалавек з пільні сказаў яму, што Рыгор яго ўжо на волі. Ён гэтак сама як і раней кіруе забастоўкамі парабкоў па дварох і рабочых па тутэйшых гарадох і тарадкох. Што ён цяпер, здаецца—тут чалавек або не адважыўся хоць і ягонаму бацьку адразу сказаць гэтакую праўду, або можа і сам дакладна ня ведаў—Рыгор Чуйка цяпер, здаецца, зараз будзе тут поблізу.

3. РАТУША

У нядзельку зранку касцельныя званы ззвалі народ на імшу. На рыначным пляцы зьбіраўся кірмаш. Да гарадка споўзваліся сялянскія фурманкі з сялянскім набыткам. Да паўдня, пакуль пачалася ў касцёлах і ў царкве адправа, народу на рынку назьбіралася ніштавата.

Перад ратушаю на пляцы быў прачышчан ад вазоў шырокі праход. Поліцыянты аглядалі вазы, выстройвалі ў рад іх на праходзе, узынімалі крык, калі каторы воз вытаркаў крыху на праход. На ратушы тросяцца сцяг з белым арлом, перад самаю ратушаю стаялі людзі, апраненыя ў добрыя ватоўкі, у суконныя, добрае работы, буркі. Кажушкі і выцертыя халаты мясціліся ззаду, прыслухоўваючыся да гутаркі ў натоўпе паважных гаспадароў у бурках і ватоўках. Нейкі чалавек у кароткай бравэрцы, у глянсаваных ботах—дробныя вусы ўгару, сіняя варшаўка нізка

над вачыма—цёрся ўсё ў самай сярэдзіне шляхтаватага натоўпу і ўсё падвільваў ля вусатага чалавека ў старасьвецкім футры. Гэты вусаты чалавек трymаў рукі ў рукавох, відаць прыемна адчуваючы цяпло, выгаднасьць адзежы. Твар яго рабіў часамі спробы ясьнечь ад усымешкі, калі гэтага вымагаў момант з трапяткое гаворкі таго чалавека ў кароткай бравэрцы і глянсавых ботах:

— ... не падыходзь да законнэго ложка. Так закрычала мнішка.

— Што, што гэта было?—усадзіў раптам бараду ў натоўп вусаты шляхціц, занепакоены, што спазыніўся на пачатак гутаркі.

— А, пане Мазавецкі!—прывітаў яго хтосьці з паважных людзей.

Апроч Мазавецкага яшчэ больш падышло і кароткай бравэрцы давялося яшчэ лішні раз спачатку расказаць.

— ... Значыцца ўкраліся яны да мнішак і давай шукаць дабра. Грошай шукалі. Рабаваць кляштар узяліся. А іх чалавек можа з дваццаць усіх. Ноч, цёмна, а навокал заўсёды дагэтуль было спакойна, дык каму гэта ўголаў, васпане! А мнішка, як толькі падышоў адзін да яе, дзе яна спала, спакойна сказала яму—ня съмей падыходзіць да законнэго ложка.

— Дык ён што?

— Дык ён што? Дык ён, васпане, і адышоў адразу.

— Не пасъмеў там грошай шукаць? А можа яны там якраз і былі,—падала нецярплівы голас нейкая простая душа, захопленая ня так сілаю слова мнішкі, як романтычнасцю і прыгодніцтвам усяе справы, і гатовая можа нават пашкадаваць, што ня вышла да канца таемная, а значыцца і цікавая работа нейкага адважнага чалавека, напэўна героя.

— А можа яны там і былі? Галава, васпане, у вас,—перакрыў яго той, што расказваў,—ведама што яны там былі, гэтыя кляштарныя грошы. Над ложкам у старэйшае мнішкі укрыжаваны езус, а пад ложкам грошы ў гэтакі час якраз хаваліся.

— А што, хіба раней было вядома, што рабаўнікі прыдуць у кляштар?—ня съціхала простая душа.

— Вядома было. Галава ў вас, васпане! Цяпер гэтакі час, што заўсёды трэба съцерагчыся. Што-ж, пад бокам бальшавіцкая мяжа. Мала сюды бальшавікі сваіх людзей перакідаюць рабаваць?

— А хіба-ж гэта ў нас было?

— У нас. У нашым кляштары. А дзе-ж!

— Ай, ах, ах-ах,—адно заахкаў хтосьці.—Гэта-ж трэба, у кляштар увабрацца!

— І то скажэце, васпане, што якраз ад аднаго слова адышоў, як яго хто гарматаю адкінуў. І чаму гэта?

Тут ужо той што рассказваў і сам ня ведаў, што сказаць і зрабіў самае лепшае, што мог у гэтакім выпадку—зусім нічога не гаварыў больш, а значыцца прымушаны былі даговорваць да канца тыя, што слухалі і гэтакім парадкам неўзабаве стала вядома тут перад ратушаю, а адгэтуль пайшло сярод некаторых засыцянковых жанчын і дайшло аж да касьцельнага цывінтару, што некаторае ночы на горад меўся быць напад нейкіх грабежнікаў, а мнішка з кляштару мела ад бога шчасльце наперад усё ведаць і вышаўшы ўночы за кляштарную браму, адным словам сваім выратавала горад ад вялікага няшчасця. А няшчасціе магло быць вялікае, бо гэтыя грабежнікі былі пасланы бальшавікамі з таго боку мяжы.

— А нікога не злавілі?—пытаў там ужо, ля касьцёлу.

— Злавілі,—знайшоўся гэтакі нехта што ведаў.

— А дзе іх злавілі?

Дык тут пачаліся дакладнасьці. Перш за ўсё знайшоўся гэтакі чалавек, што сам бачыў як сёньня зранку, «яшчэ пан пробараш не пачынаў імши, а толькі пан арганіст граў на арганах гадзінкі», вялі аднаго злоўленага грабежніка. Ён быў перадзеты за абарванца, і да твару яго была прыклена барада зусім сівая.

— А куды яго павялі?

— Ну куды-ж яго павінны вясьці! Ведама куды!

— Ааааа.

— Айяйяяяяяя.

— От-жа бачыце.

Тымчасам ужо хтосьці гаварыў тут, што бальшавікі больш панасылалі сюды сваіх людзей угаворваць народ, каб ён пераходзіў туды на іхні бок. Што яны там дакляроўваюць рай, а ня жыццё, а як толькі чалавек туды пярайдзе, дык там адразу становіцца ў яго па бакох два салдаты і гоняць чалавека секчы лес. Гэтак чалавек працуе, пакуль богу душу не аддастць. Дык нават і варона тады ягоных касьцей ня знайдзе.

— Дык чаго-ж народ, дурны, слухае? — абурылася на народ жонка нейкага гарадзкота паўпанка.

— Што-ж ты з народам зробіш! Народ дурны!

Відаць у гэтым натоўпе не знайшлося ніводнага чалавека, які-б прылічаў-бы сябе да народу, бо ніхто не пакрыўдзіўся на тое, што народ дурны. Наадварот, пачалі гаварыць пра нейкі там народ гэтакія рэчы, што каб гэта была праўда, дык сапраўды шчасльві той, хто не належыць да народу.

Тымчасам скончылася імша ў натоўп пачаў разыходзіцца з пад касыцёлу. Якраз у гэты час з новага гарадзкога астрогу кудысьці павялі некалькі чалавек. Натоўп з пад касыцёлу кінуўся ў той бок глядзець.

— А што, гэта можа тыя самыя?

— Напэўна тыя. Нездарма казалі.

Арыштаваных было чалавек чатыры. Сярод іх сапраўды быў стары з сіваю барадою. Пра яго адразу і загаварылі:

— А што! От і той самы, што тут казалі, барада прыклена.

— Э, дык гэта-ж той самы старац, што стаяў заўсёды ля касыцельнае брамы, з працягненай рукою.

— Што, ён заўсёды стаяў ля касыцельнае брамы? А божачка мой, гэта-ж гэтулькі часу ён быў у нашым горадзе, выглядаў усё што тут робіцца і паведамляў на той бок бальшавіком.

— Дык гэта-ж шпіён, калі гэтак!

— Шпіён? Дзе шпіён? Каторы?

Тымчасам арыштаваных вялі рыначным пляцам праста да ратушы. Сяляне адрываліся ад вазоў і праводзілі іх зіркам. Раптам хтосьці гукнуў з возу:

— Гэта-ж унь Няміру павялі! Старога Няміру павялі!

І некалькі чалавек, пакінуўшы вазы, пайшли съследам. Арыштаваных павялі ў ратушу. Каб прапусьціць іх, натоўп ля ратушы падаўся ўбок і стары сівабароды чалавек, якога вялі, ўбачыў як стаяў ля самага праходу вусаты чалавек у старасьвецкім футры. Ён трymаў рукі ў рукавох і ня спускаў вачэй з арыштаваных. Стары чалавек, якога вялі, раптам загаласіў:

— Пане, паночку Марцынкевіч! Ці пазнаеце мяне? Ласкі прашу, зылітуйцеся.

Ён ледзьве гэта выгаварыў. Яго штурхнулі далей і праз момант ён ужо, задыхваючыся, паднімаўся ўгару па ўсходах цёмнага корыдору. Натоўп стаяў перад ратушаю. У натоўпе гаварылі

зноў пра ўсё тое, пра што гаварылі тут раней і пасьля каля касьцёлу. Цяпер ужо і іншыя думкі тут падаваліся—народ сабраўся сюды і з кірмашу. Хтосьці моцна сказаў:

— Які-ж гэта шпён! Гэта-ж стары з нашае вёскі. Ён ледзьве ходзіць.

Кароткая бравэрка ў глянсаваных ботах зноў штосьці тлумачыла ў натоўпе.

З ратушы вышаў белавусы пан. У корыдоры ён разьмінуўся з арыштаванымі. Стары Няміра, як ужо быў прыбіты і прыглушаны, усё-ж не пасьмеў абазвацца перад знаёмым панам аб літасьці. Можа-б ён гэта і зрабіў-бы гэта пасьля крыху, каб пан гэтак шпарка не прайшоў паўз яго. Цяпер, вышаўшы на ганак, і сыходзячы з яго, пан акінуў вокам натоўп ля ганку і пайшоў яшчэ шпарчэй.

— Быдла,—мармынуў ён, гледзячы на натоўп.

4. ПАДЗЕІ ЛЯ РАТУШЫ

Стары Няміра пазнаў Сурвільчыка, але нічога на ягоным твары не зъмянілася ад гэтае нечаканасці: як-бы стары быў упэўнены ў тым, што гэта так і павінна быць, як-бы даўно ён ведаў, што гэтаму чалавеку тут месца. Сурвільчык сядзеў у пустым пакоі, куды ўвялі Няміру. Глянуўшы на старога, ён вышаў і на яго месца увайшоў другі дапытнік. Няміра цяпер ня думаў пра чалавека, што не захацеў, ці ўсё-ж не пасьмеў яго дапытваць і напэўна ня мог цяпер стары ўжо так ясна расказаць пра яго каму небудзь, як калісьці расказваў пра яго і ягонага бацьку ўночы партызану, калі варочаўся дадому з польскага абозу.

Дапытвалі старога доўга. Святочны кірмаш у гарадку канчаўся, калі яго павялі назад. Ён ужо быў рад цяпер астрогу, там, прынамсі, хоць ня крычыць на яго бесъперастанку ніхто, выцягваючы з яго вуснаў тое, пра што стары і ня ведае нават. Тут хоць ня кожную хвіліну б'юць яго.

— Няміру зноў павялі!—загукаў хтосьці паміж вазоў.

— Зараз мусіць і нашых мужчын будуць весьці!—яшчэ гукнуў голас.

Натоўп паваліў съледам за старым, пакуль поліцыянты не пачалі адганяць назад людзей. Тады, нейк неўзаметку, натоўп стаў шчыльна зьбірацца ля саме ратушы.

— Усе да ратуши! — гукала некалькі галасоў, — патрабаваць каб выпускніці нашых людзей!

— Годзе трываць іх!

— Завошта гэта іх? Тады ўсіх трэба браць, бо ўсе гэтак як яны хочуць есьці, папарабіўшы да сёмага поту!

Кірмаш адразу зъмяніўся. Фурманкі раптам зъніклі: баязвівяя рушилі з гарадка дадому, съмляйшыя ад'ехаць далей, у вуліцы, у дварох і стадолах пакінулі коні і вярнуліся назад, патрабаваць, або праста глядзець, пакуль яшчэ нічога страшнага тут ня было. А шмат назьбіралася і тых, што пратэставалі сапраўды і другіх заахвочвалі. Выявілася, што тут абаваліся парабкі з панскага маёнтку, што тут і работнікі з прыгараднае цагельні, што тут людзі і з пільні. Натоўп вырас. Кіраунікі людзкое абуранасці мусіць чакалі гэтакага моманту напагатове, бо раптам пайшлі па руках лістоўкі. Там вычыталі заклік зарэжча патрабаваць: выпуску арыштаваных сялян, зъмяншэння гадзін рабочага дня на пільні і цагельні, павялічэнне пенсіі і ардынары парабком у блізкіх тут панскіх маёнтках, скасаваньня выплаты пану і асаднікам за скошаную некалькімі вёскамі спрэчную сенажаць, за што пасыпела нарасці процентаў больш, як было там тae сенажаці.

Натоўп вырас вялікі. Аднекудль выбухнулі чырвоныя палотнішчы з надпісамі. Натоўп расцягнуўся ў дэмонстрацыю.

Ужо тады, калі рабочы з пільні сказаў кароткую прамову, у натоўпе заўважылі, што на рагох вуліц пры пляцы зьбіраючыя поліцыянты. Тады вышлі на ганак ратуши некалькі чалавек. Пазналі сярод іх — Страфана Марцынкевіча, войта Мазавецкага, Сурвільчыка, ксяндза... Марцынкевіч не гаварыў свае прамовы з ганку ратуши: а як-жа, ён-жа не жандар, ня службовец туэтайшы, не прадстаўнік улады, ён праста паважны грамадзянін гэтага гарадка, «зарабляе сабе на кавалак хлеба службаю ў князя». Ён пачаў гаварыць з таго самага возу, з якога сышоў нядайна рабочы. «Беларусы самі павінны падтрымліваць парадак у дзяржаве, бо ўсялякі непарадак на руку бальшавіком. Дзяржава ўжыве супроць нас сілу, калі мы будзем вар'явацца тут з гэтымі

сьцягам! Мы павінны, калі чаго хочам патрабаваць ад дзяржавы, заявіць законна, праз тміну, праз войта, праз староства...»

— Вон!—загукалі галасы.

Натоўп зымёў Марцынкевіча з возу і рушыў да ратуши. Пярэднія ўжо ўзышлі на ганак. Мазавецкі і Сурвільчык зынклі ў корыдоры.

— Выпусьціць арыштаваных!

— Зямлі дайце! Жыць няма на чым, усё у паноў апынулася!

— Рабіць няма чаго, з голаду ўміраць трэба!

Дзіверы ў ратушу раптам зачыніліся і ў той-же момант з двух бакоў گрунулі поліцыянты з карабінаў у паветра. Дэмонстрацыя застыла на месцы і сурвільчыкаў голас з адчыненага акна абазваўся на ўесь пляц:

— Ад імя мясцовае ўлады загадваю ўсім разысьціся!

Некалькі каменьняў паляцела ў тое акно і натоўп закрычаў, заварушишыся. Парабкі пайшлі з песнню паўз будынак на другі бок яго. За імі рушылі ўсе. Поліцыянты зноў далі залп. Некалькі параненых чалавек звалілася на зямлю. Пасоль зноў стрэлілі. Зноў некалькі чалавек упада. З-за рогу ратуши вымчалася конная поліцыя. Яе было многа. Яна праста рушыла з коньмі на людзей. Дэмонстрацыя была разагнана; яна пакінула пасоль сябе на пляцы крывавая сляды і трупы.

Праз некалькі гадзін, уночы, пачалася аблава па ўсім гарадку і па прыгарадных вёсках. Усё арыштоўвалі. Новы астрог у гарадку ледзьве зыміць усіх.

Праз дзён некалькі пусыцілі толькі аднаго Няміру. Зьбіты, змуччаны, ён зноў заняў сваё месца, з працягненаю рукою, ля касьцёлу.

Сымон Чуйка тады, калі была дэмонстрацыя ў гарадку, так-сама быў там. Ён дэмонстраўваў разам з усімі, з радасцю бачачы навокал сябе чалавече мора. Як пайшлі былі па руках лістоўкі, нейкае пачуцьцё падказвала яму ўсё, што тут недзе павінен быць ягоны Рыгор. Ён шнарыў паміж людзей, пасоль ішоў разам з усімі ў дэмонстрацыі. Перад ім адно мільгалі людзкія сыпіны і ногі, ён прабаваў, разам з усімі, съпяваш, пасоль, як гаварыў рабочы з пільні прамову, прыгляджаўся—калі пачне гаварыць ягоны Рыгор. Нарэшце ён утаміўся ад гэтага шукання, ён ужо сышоў быў з часткаю натоўпу ў вуліцу, як пачулася страляніна. Ён адышоўся далей у вуліцу, пасоль зноў выходзіў на

пляц, як ужо там пацішэла, пасыля пачуў чыюсьці перасыцярогу, што там арыштоўваюць усіх, ловяць і ён падаўся на самы выхад з гарадка. Там яго агарнуў вечар і ён, не прычакаўшы спатканыня з Рыгорам, пайшоў туды, дзе быў усе гэтая дні: у тую хату, што стаяла на раскарчоўках і з якое пан выганяў чалавека. Была ноч, калі ён прышоў туды. У хаце агню ня было, але там ня спалі. Чуйка заўважыў гэты рэзрух, яшчэ калі быў на дварэ. Сенцы былі адчынены і хтосьці быў там.

— Хто прышоў? — запытаў з сянец голас.

— Я, — абазваўся Чуйка.

— Ну дык як ты? Надумаўся ўжо, ці яшчэ ўсё думаеш?

Чуйка адно сказаў:

— Ня ведаю як з Рыгорам майм. Можа больш яго і ня ўбачу. Кажуць ён недзе тут поблізу.

— А ты ведаеш, што ў вёсцы ўжо арыштоўваюць? Кажуць сёньня ў горадзе што рабілася... страх...

— Гэта я ведаю.

Праз некалькі хвілін і Чуйка пачаў зьбірацца. Праўду кажучы, якія там маглі быць зборы — адно хлеба кавалак паклаў чалавек за пазуху.

Людзям шэнціла: ноч была вельмі цёмная, а Чуйка хіба мог дрэнна ведаць гэту мясцовасць? Каржакаваты хвойнік прытуліў іх у сабе тады, калі неўзабаве павінна было заняцца на дзень.

Іх было пяцёра. Чуйка, чалавек, якога пан выганяў з хаты, жонка яго і двое дзяцей. У гэтым хвойніку яны перадыхнулі. Яны, тулячыся да хвоі, баяліся паварушыцца — усё ім здавалася, што іх хтосьці бачыць і верне іх зараз назад.

Як добра ўднела, яны ўбачылі новую выежджаную дарогу з хвойніка да вёскі. Гэты канец вёскі скочваўся ўжо ўніз, у лог. Раней вёска канчалаася не даходзячы да гэтага месца. Людзі стаялі на ўзгорку і глядзелі перад сабою. Чуйка бачыў тую мясціну, якую пакінуў быў год за дзесяць да гэтага.

На краю хвойніку, на ўзгорку, будыніна — доўгая, новая, глядзела ў лог вокнамі з пад белае гонты. Гушкавае хаты там ня было.

Налева ад хвойнічу, дзе Чуйка прывык калісьці бачыць сурвілаў хутар, было чыстае месца. Быў засаджаны малады ви-

лікі сад, а рэшта—было поле, роўнае; ральля чарнела з пад лёгкага першага снегу. Уся мясцовасць адгэтуль была як на далоні. Вёска даходзіла новымі хатамі, каб траха дык да са-мага-б гэтага месца. Вялікія новыя пабудовы стаялі і ўбаку ад вуліцы. Сярод іх—Сымон Чуйка пазнаў гэты дом адразу, пабу-даваны калісъці на новым хутары Сурвілам—стаяў ён цяпер пасярод новых будынкаў, перанесены ў вёску. «Школа»—пра-чытаў на ім Сымон Чуйка.

На даляглядзе сінелі зімовыя лясы. Гасцінец ішоў праста ў шырокое поле.

5. ЛЕАПОЛЬД ГУШКА

Трэба было ведаць Леапольда Гушку раней, гэтак як ведаў яго калісъці Сымон Чуйка—тады калі яшчэ Леапольд Гушка рваў камяні на няўрадлівой панская камяніцы, а пасля сплачваў за яе ўсім жыцьцём сваім Сурвілу, трэба было тады ведаць ягс, каб цяпер адчуць і ўбачыць няспынны поступ рэволюцыі. І Сымон Чуйка ўбачыў перад сабою съяды гэтае рэволюцыі, калі толькі што спаткаўся з Леапольдам Гушкам.

Абшарпаны і змучаны Сымон Чуйка адразу адчуў, што і ён сам прынёс сюды на вялікую справу свою цягавітасць.

Леапольд Гушка стаяў перад Сымонам Чуйкам—высокі, цвёрды, спакойны. Густая сівая кучараўская была ў яго на галаве, упартыя маршчыны праходзілі праз лоб. Чуйку здавалася, што гэта ён адзін тут мог зьмяніць гэтак мясцовасць. Ужо ў наступныя дні, як стаў ён разам з усімі на работу ў гэтым пры-гранічным колгасе, ён і сам адчуў сябе гэтак, як-бы быў тут заўсёды і разам з усімі, і з Леапольдам Гушкам пачынаў і цяпер вядзе далей гэтую справу.

— Ты кажаш, што шкадуеш што не пабачыўся перад адыхо-дам сюды з сваім Рыгорам?—казаў Леапольд Гушка Чуйку,— дык ты сапраўды добры работнік. Но ты не гаворыш што шка-дуеш, што Рыгор астаўся там, ён-жа там, ты сам-жа гаворыш, недзе робіць рэволюцыю. Ты адно паслушай...

І ён дастаў з кішэні конверт, а з яго два лісты

— Бачыш, адзін па-нямецку пісаны рукою Эдварда Лявэра, а от пераклад, каб я, значыцца, прачытаць мог. Ён гэтак і пры-

слаў, у Москве яму пераклалі, бо ён быў у Москве нядаўна з рабочаю дэлегацыяй з Нямеччыны.

— ... У нас нядаўна, перад майм ад'ездам сюды, была партыйная конфэрэнцыя. Мы рыхтуемся да агульнае забастоўкі рабочых на капальнях. А гэтая наша забастоўка павінна перакінуцца на іншыя рабочыя цэнтры. Мы выказалі протест супроть новага астрожнага рэжыму ў Польшчы і супроть арыштаў у нас...

... Тут, у Москве, бачыўся я з тваім Адасем. Я ня ведаў яго дагэтуль. Ён сам прышоў да мяне, як прачытаў прозвішчы дэлегатаў ад нямецкіх рабочых. Ён казаў, што памятае маё прозвішча з расказаў вашых яму пра мяне...

— А Адась твой у Москве?

— У вайсковай акадэміі. Ён быў у арміі праз увесь час, як выехаў з гарадка з рэйком, як находзілі палякі. Камандваў на фронце вайсковымі часцямі аж да канца вайны. Аж да гэтых год служыў у арміі, а цяпер падаўся ў вайсковую акадэмію.

— А Антусь?

— А Антусь—дык гэты пайшоў у іншую навуку. Вучыцца ён пачаў позна: ён-жа ня мог змалку вучыцца, як-же ён мог! Сам ведаеш. А ў вайну, як толькі вышаў тады з лесу, як нашы прышлі, як цябе былі тады забралі, тады гэта рабілася, дык у армію пашоў. Там быў да канца вайны, а адтуль на малы час прышоў быў дадому. У горадзе астаўся, там дзе з часыцю сваёю стаяў перад водпускам зусім дадому. Рабіў там на заводзе першыя гады, пасля на рабфак пайшоў, а цяпер на інжынэра канчае... А Марылькі з Паўлам няма таксама тут. Павал рабіў раней тут, а гэта перакінулі яго ў іншы колгас. Ён там работу наладжвае. Там і Марылька—за старшую брыгадзірку была ўсё гэтае лета. Так што я тут, з нашай сям'і, адзін з старою астаўся. Старая больш не абжынае сярпом камянёў, што асталася сярод жытана ўсім я тады камянём на тэй дзялянцы даў быў рады. Ты памятаеш. Сымон, як я быў тады ў тэй хаце пры хвойніку?.. Ну давай, я табе дачытаю да канца, што піша Эдвард Літвэр.

— ... Тут мы з тваім Адасем доўга былі разам. Да нашае дэлегацыі прыходзілі нямецкія рабочыя, што працуюць у Москве. Да нас прыходзілі і амэрыканскія рабочыя. Да нас прыходзілі і палякі. Шмат адкуль людзі тут ёсьць. Мы з Адасем хадзілі пасля да амэрыканскіх рабочых. Перад нашым ад'ездам дадому ў нас быў міжнародны тут рабочы мітынг. Я пішу табе перад самым

выездам і вельмі шкадую, што не выпадае мне быць у цябе, паглядзець, як вы цяпер ведзяце рэволюцыю праз сваю мясцо-васьць, пабачыць знаёмых людзей. Мне Адась гаварыў, што вы на самай граніцы, што гарадок той і пільня тая, дзе я калісьці з Антусём тваім працаваў, у Польшчы...

— Пільня тая?.. Там і мой Рыгор гэтая гады быў...

— Мяне цяпер на вайну больш не пагоняць. А пагоняць, дык на сваю галаву. Гэта самае сказаі і ўсе на нашым мітынгу—і амэрыканцы, і палякі, і наши землякі...

Цяпер Сымон Чуйка як-бы раптам вышаў з аднаго і ўвайшоў у другі плян сьвету. І ён цяпер глянуў на самога сябе не як на пакрыўджанага лёсам чалавека, што праседзеў гэтулькі год у турме. Гэтако ён знайшоў і старую жанчыну, што калісьці была за гаспадыню ў трухлявай хаціне на ўзылеску.

Ужо ў наступныя дні ён спатыкаўся з ёю раніцаю, калі ішоў разам з усім на працу, а яна ішла на сваю. Даваў ён добры дзень і чуў, што яны абое, можа гэтак як ніхто з тутэйших людзей, разумеюць тое, як іх перамалола жыцьцё.

Леапольд Гушка, упартая, як калісьці рваў тыя камяні ля хвойніку, вёў сваю работу. Гэтая ранняя зіма спаткала яго новымі клопатамі новае гаспадаркі. У колгас прыходзілі новыя людзі з таго боку. Там пятрэлі на ветры попелішчы ад іх хат, і праз каторы ўжо год гэта, дык, яны, гэтак як Сымон Чуйка, знаходзілі сабе долю і волю тут. Калгас будаваў новыя хаты. Леапольд Гушка, пільным вокам спрактыкаванага гаспадара, сам плянаваў месца, вылічваў дні, матэрыял і рабочыя рукі. З самага ранку яго бачылі ля колгаснае конторы, увечары дзе-небудзь на людzkім зборышчы.

Сынегу гэтую зіму было мала спачатку зімы і пад самую мяжу відаць было, як тырчиць з пад белага засыцілу бадыльлё засохлага зельля, якім там урос гасцінец. Апусьцелы тут, ён ажыў крыху далей, дзе ад новага канца вёскі брукаваўся ён каменем: кучы гэтага каменіня ляжалі паўз яго скрою. З яго відаць быў новы будынак на ўзылеску, дзе стаяла калісьці тая хаціна: там нядаўна выбудавалі колгаснуюaborу. Скрою па гасцінцы, да самае вёскі, і па ёй, перад хатамі, стаялі слупы—яшчэ дроту на іх ня было, але ўжо ў блізкім мястэчку канчаўся будынак электрастанцыі.

Праз некалькі дзён пасъля таго як Сымон Чуйка перайшоў на гэты бок, польскія газэты яшчэ сьцвердзілі новыя пераходы сюды сялян. Паведамлялася, што парабкі і сяляне кідаюць усё і ўдуць сюды. А нарэшце газэта тлумачыла, што гэта зноў бальшавіцкія агенты падгаворваюць людзей ісьці на згіненьне.

Усю тую зіму польскія газэты раз-по-разу скардзіліся на гэтых «бальшавіцкіх агентаў».

Тэй зімы Леапольд Гушка быў на раённым зьезьдзе саветаў. Зъезд абраў яго за дэлегата на Ўсебеларускі зъезд саветаў.

З няпрывычкі кіраваць гэтакім вялікім сходам, чалавек спачатку сумеўся. Пасъля як сказаў—«шостае паседжаныне Ўсебеларускага зъезду саветаў пачынаем»—падбадзёрыўся. «Працяг спрэчак па дакладзе аб колгасным будаўніцтве. Слова мае...

Ён быў сівы, высокі, моцны з твару і з постасці, гэты сёнешні чарговы кіраўнік паседжаныня зъезду. Ён сядзеў на сваім месцы ў прэзыдыуме і штосьці паволі запісваў у свой блёкнот. Кучаравая сівізна сыходзіла ў яго ззаду на галаве на шыю. Ён даваў слова прамоўцам.

Прамоўцы зъмяняліся часта. Адзін затрымаў на сабе пільную ўвагу сёнешняга старшыні паседжаныня. Гэта быў чалавек паджылы. Апранены ён быў у кароткую суконную вопратку, на якую клаўся каўнер падапрленага падыспад кажушка. Перад тым як гаварыць, ён разгладзіў вусы, шырака паклаў руکі на накрытую чырвоным аксамітам з жоўтымі фрэнзелямі па краёх, трывану. Некалькі хвілін ён маўчаў, падбіраючы першае слова. У гэты момант старшыня і пачаў пільна прыглядзіцца на яго.

— ... Мяне на вайну былі забралі з немцам біцца. На вайне як дало мне было зямлёю ў грудзі, дык пасъля гэтага мне сказалі—больш ты ваяваць ня можаш, дык ідзі ты сабе дадому. Ты, кажа, цяпер вольны. Я падхапіў гэтую сваю волю і рушыў з ёю дадому. А які там у мяне быў дом! Панская афіцына заўсёды была мне дом. Сям'ю сваю быў знайшоў недзе ў сывінуху нейкім у дварэ, але затое сам я быў ужо вольны. Вольны, значыцца, і ад рук, і ад кавалка хлеба. Ты, кажа, мне тады пан, які ты будзеш парабак, калі ты здароўя ня маеш. Мне трэба людзі здаровыя. Дык я гэтакі тады стаў адразу вольны, што хоць кладзіся ды ўмірай. Гэтак-жа яно і рабілася. Пайшоў я

тады бадзяцца па съвеце, каб дзе гэтую сваю волю з плеч скінуць...

Пасъля яго гаварыла жанчына. Старшыня паседжаньня ня спускаў вачэй з нядайнага прамоўцы. Як скончылася паседжанье, ён знайшоў яго ў фойэ.

Розыніца ў гадох была паміж імі не малая, але яны адразу пазнали адзін аднаго.

— Гушка?—сказаў той чалавек адразу, як толькі старшыня паседжаньня працягнуў яму руку.—Я глядзеў раней усё на цябе, ды ўсё сам сабе ня верыў...

— Не забыўся, значыцца, як ты тады, даўно, калісьці, хапіў быў за павады маіх коняй, калі яны пусьціліся бегчы па ральлі, як са мною аконам распраўляўся?.. Дзе-ж ты цяпер?

— У №-скім колгасе.

— Дык нам-жа разам дадому ехаць будзе...

Зъезд тады падыходзіў да канца. Зъезд ухваліў пастановы пра пабудаваныне новых фабрык і заводаў, пра будаваныне некалькіх новых раённых электрастанцый. Гэтае апошніе пытаныне ставіў на галасаваныне Леапольд Гушка.

Ужо ў апошні дзень зъезду Леапольд Гушка, праглядаючы газэту, прабег вачыма кароткую нататку—перадрук з польскіх газэтаў. Ён памеркаваў, што яшчэ дзён праз два, не раней, выедзе дадому і выразаў гэтую нататку з газэты і паслаў з кароткім лістом у свой колгас Сымону Чуйку. От што пісалася ў гэтай нататцы:

«Бастуюць парабкі па маёнтках. Поліцыя шукае організатора забастовачных комітэтаў, Рыгора Чуйку!»

Леапольд Гушка і колішні ягоны таварыш парабак з двара, з якім яны цяпер спаткаліся на зъездзе, трymаліся разам, аж пакуль ня выехалі разам дадому ў адну дарогу. Гушка на ўсіх вялікіх станцыях пытаў новых газэт і шукаў у іх навін пра заходня падзеі. Высокая постаць яго была ўвесь час з газэтаю ў руках ля вагоннага акна. Спачатку ён глядзеў як беглі за акном асьнежаныя прасторы, пасъля сеў, каб больш ужо не адрывацца ад газэтаў. Халявы высокіх ботаў яго прыгнуліся пад каленямі.

Пасъля цятніка, з позніе раніцы і аж да змроку, таварышы ехалі ў павольных сялянскіх санях. Ехалі гасыцінкам скрэз, пакуль не зачарнеўся перад імі, крыху управа, хвойнік. Тады яны ўзялі ўлева, у новую вуліцу. Быў ціхі змрок. Яны выразна чулі,

як па той бок мяжы, у княжым замку, замкавая вежа вызваніла гадзіны. Яны былі ўжо дома, у тым прымежным колгасе, дзе жыў Гушка. Яго таварыш заяжджаў да яго. Яны сышлі з саней і пайшлі паволі. Чорныя вежы гарадка, ў мясцовасці ачышчанай ад лесу, вырысоўваліся на змрочным адлежным небе. Раптам Леапольд Гушка паказаў рукою ў той бок і, прыпніўшыся, пачалі яны ўдвух глядзець туды. Управа ад гарадка, дзе быў маёнтак белавусага пана, зашыбала раптам угару полымя. Гэта было гэтак блізка, што адсюль відаць было, як узълятаюць снапы іскраў над агнём. У вячорным небе гэта было відаць ім выразна.

ЭПІЛЁГ

1

ГАЗЭТНАЯ ХРОНІКА

Трэці дзень на спыняюца вулічныя масавыя дэманстрацыі і рэволюцыйныя выступленыні нью-ёрскіх беспрацоўных і фабрычных рабочых.

У Кітаі атрады кітайскай Чырвонай арміі захапілі новыя тэрыторыі. У Шанхаі пачалася ўсеагульная забастоўка рабочых на ўсіх прадпрыемствах.

Пачалася забастоўка ангельскіх гарнякоў.

Паўстаныне нэграфу у Амерыцы.

Забастоўка бомбэйскіх тэкстыльшчыкаў перакідваецца на прадпрыемствы іншых гарадоў Індыі. Узброеная паўстаныні індыйскага сялянства.

Акруговая конфэрэнцыя комуністычнае партыі горнага Шлёнску ў Польшчы вырашила съешнія рыхтавацца да забастоўкі рабочых на капальнях.

Няспынныя мітынгі беспрацоўных у Варшаве.

Паўстанскі рух сялянства ў Заходній Беларусі і Украіне.

Забастоўкі ткачоў у Беластоку і Лодзі.

Паўстаныні на колёніяльных плянтацыях на выспах.

Забастоўка гарнякоў у Німецкай Сілезіі.

2

Дакладчык.

(з трибуны польскага сойму)

Усходнія ўскрайны Польшчы ўдубальт поўны комуністычнае агітацыі. Дык і змаганыне з комунізмам тут павінна ісьці ўдубальт...

Голос.

(з лавы комуністичных дэпутатаў)

Абярнече палову дзяржаўнага бюджету на турмы.

Старшыня.

Заклікаю вас да парадку.

Дакладчык.

Мы чулі ўчора з гэтай трывуны нахабнае выступленыне комуністычнага дэпутата...

Голос.

Калі з жывога няволыніка зьдзіраюць скuru і калі ён будзе спрабаваць бараніцца, дык гэта, значыцца, нахабнае выступленыне?

Дакладчык.

Мы ня можам тут вырашаць спакойна дзяржаўныя справы, калі яны ўздымаюць люд на ўсялякія дэмонстрацыі...

Голос.

Пасадзеце некалькі мільёнаў насельніцтва ў турмы і тады будзе вам тут латвей гаварыць.

Старшыня.

Яшчэ раз заклікаю вас да парадку. Вы, пане пасол, павінны быць удзячны за тое, што вас выпусцілі з турмы.

Голос.

Я ўдзячны за гэта тым рабочым, якія сваімі дэмонстрацыямі не даюць вам тут спакойна гаварыць пра шыбеніцы ім.

Пасыль гэтага падняўся гармідар; выгукі. Старшыня застукаў па трывуне, стараючыся ўлягаваць цішыню.

3

У самых бедных, забруджаных галечаю кварталах гораду, на вузкай вуліцы, у пакоі старога дому, упоцемку гаварылі ціха некалькі чалавек.

— Табе, Рыгор, ня можна больш быць тут.

— Выбірайся з Беластоку, таварыш Чуйка.

— Табе трэба цяпер быць на самым усходзе, на сваёй радзімі. Ты там усё добра ведаеш. Ідзі пад сваю вёску.

Малады чалавек, высокі, зусім з юнацкім выглядам, неўзабаве вышаў ціха на вуліцу. Стараючыся не нарывацца на рухавыя вочы пэўных людзей, ён прахадзіў нейкі час па вуліцах, пасьля сеў на цягнік. Цягнік ішоў да канца ночы і ўдзень.

Чалавек сышоў з цягніка на глухой станцыі. У пустой «рэстарацый» ён пасядзеў хвілін з дваццаць, нагледзеў сялянскую фурманку і паехаў. Ён быў у кожушку і здавалася, што гэта таксама малады фурманшчык. Яны ехалі бітым гасцінцам кілёмэтраў з пятнаццаць і ўехалі ў глухенькі гарадок. Там ён разльчыўся з сваім фурманшчыкам і зараз-жа знайшоў трухлявую старасьвечную Еселеўу стадолу.

— Ага, таварыш малады Чуйка,—спаткаў яго Ёсель і павёў яго ў глухую каморку з дзявярыма ў стадолу,—адпачні, тут цябе ніводзін сабака ня знайдзе. Я падпільноўваць буду. Паведаміць тваіх таварышоў што ты тут, ці ты сам?..

Аднаго дня малады Чуйка ішоў у гарадку вуліцаю. Было яшчэ рана. Званілі зараз аж на трох званіцах. З пустога пляцу ён падаўся ў вуліцу. Там заўважыў натоўп людзей і шмат панскіх фаэтонau. Ён ушыўся ў натоўп. Там быў вялікі касьцёл сярэднявечнае архітэктуры. У ніжывой позе сваёй стаялі над уваходам у яго барэльефныя постаці акамянелых біскупаў. Натоўп быў ня вельмі вялікі. Шмат панскіх слуг, падпанкаў, вусатых дзядзькоў у добрых гаспадарскіх суконных сьвітах з капюшонамі. Дзяцюкі з выглянсанымі халявамі.

Арганы загралі ў касьцеле. Дзіве маладыя гарадзкія жанчыны, робячы перад глянсанымі дзяцюкамі съцілы выгляд і, разам з тым, стараючыся паказаць ім неўзаметку, што каралі ў іх спускаюцца з голае шыі на грудзі, і што каралі гэтыя мала чым не падобны да сапраўдных дарагіх панскіх караляў, съпявалі адна аднэй, сумысьля перад дзяцюкамі:

— Як мне млюсна стала, калі пан пробаршч канчаў казаць пра бальшавіцкія зьдзекі над народам.

З скуры лузаліся, каб вытаварыць не «па-просту», а па-польску:

— Невядома ці пан пробаршч по мши будзе чытаць адозвуў ойца папёжа рымскага, ці...

Арганы съціхлі. Дзіве жанчыны неўзаметку пераміргнуліся з дзяцюкамі і пайшли ў касьцёл. Дзяцюкі рушылі за імі. У цішыні раптам пачуўся старэчы голас. Загула лера. Паджылы шляхціц

выскачыў з касьцёлу і затрос перад старцамі кулакамі. Старцы съіхлі. Малады чалавек, што прыехаў гэтымі днімі ў гарадок, акінуў вокам старэчы натоўп. Іх было многа. Сярод іх нават і калек было мала. Проста гэта былі абшарпаныя людзі, у брудных лахманох, съіснутыя, сагнутыя. Яны выбіраліся на вуліцу і па той бок брамы пачалі разъмяркоўвацца паўз дубовы тын. Сярод іх быў адзін стары чалавек, белы ўвесь, асьнежаны сівізною. Ён моўчкі стаяў з працягненай рукою.

Малады чалавек, зірнуў на яго, спалатнеў раптам, ня ведаючы—загаварыць з ім, ці не. Пасьля неўзаметкі падышоў пад яго.

На замкавай вежы выбіла гадзіну. Малады чалавек тады вышаў на рог вуліцы і стаў чакаць. Чакаў ня доўга. Неўзабаве пачалі выходзіць дэмонстрацыі: вучні закрытых беларускіх школ, парабкі з бліжэйшых двароў, рабочыя з пільні, з цагелень...

Чалавек далучыўся да дэмонстрацыі і павёў першую колёну касьцельнаю вуліцаю на пляц. Там ён пачаў гаварыць.

«... Не ад мора да мора, а ад мора да СССР, (а ад Віленшчыны да Меншчыны, ад Львоўшчыны да савецкае Украіны ўдубаль!) ляжыць краіна з скрываўленым целам...»

Дэмонстрацыя пайшла бураю па вуліцах гарадка.

Поліцыянты стралялі, а дэмонстрацыя, разышоўшыся, зноў сыходзілася і зноў залівала вуліцы. Бачылі ў гэтым людзкім струмені сівага чалавека, якога раней прывыклі бачыць ля касьцельнае брамы з працягненай рукою. Ён як ажыў раптам, гэтак зъмяніўся ён. Ён ішоў разам з усімі, падняўшы кулакі ўгару і выгукваў наконт спаленых вёсак, наконт замучаных у турмах людзей, наконт старэчае торбы... Яго голас зъліваўся з навальнічнымі гукамі запоўненых людзьмі вуліц.

4.

Парабкі з афіцын стралялі ў панскі палац, выганяючы адтуль поліцыянтаў. Перад палацам на сънезе траплятаўся, праколаны штыхом, белавусы пан. Мазавецкі аддаў богу душу ў агні свайго падпаленага хутару. Вечер гнаў і раскідаў полымя з панскіх маёнткаў. Трашчала ў агні смольная хвоя на панскіх аборах і стайніх. Чырвоныя съягі зъяўляліся на скрыжаванынях дарог.

Лясы жылі тысячамі паўстанцаў. Пакінуу ісьці дым з фабрычных комінаў. Асірацела ад вытнанага старства гарадзкая ратуша. Касьцельныя і кляштарныя званы баяліся абазвацца. Вячорная смуга асьвечвалася полымем па ўсім даляглядзе. Паўстанцы чыталі адозвы заводаў, забастоўкі і паўстаны гарадоў абзываліся па маёнтках і вёсках. Чуліся громы з капаленъ, з акіянскіх флётаў, з гарачых плянтацый, з кітайскіх разлегласцяй, з заакіянскіх гарадоў. Праз гром і дым, агонь і кроў чуўся твар новых Савецкіх рэспублік.



5000. 5000.
Jan 1903

1964 F.

~~Scindens~~ Scindens hirsutissima





B0000002727232